



20 találkozás

Fehéroroszországgal

Fehérorosz nyelvkönyv kezdők számára

Larisza Sztankevics – Katkits Zsuzsa

Szerkesztette: Zoltán András

BÖLCSÉSZ
KONZORCIUM



Magyarország célba ér



2006

Kiadta a Bölcsész Konzorcium

A Konzorcium tagjai:

- Eötvös Loránd Tudományegyetem
- Pécsi Tudományegyetem
- Szegedi Tudományegyetem
- Debreceni Egyetem
- Pázmány Péter Katolikus Egyetem
- Berzsenyi Dániel Főiskola
- Eszterházy Károly Főiskola
- Károli Gáspár Református Egyetem
- Miskolci Egyetem
- Nyíregyházi Főiskola
- Pannon Egyetem
- Kodolányi János Főiskola
- Szent István Egyetem

A kötet szerzői: Larisza Sztankevics

Katkits Zsuzsa

Szerkesztette: Zoltán András

Szakmai lektor: Kocsis Mihály

A kötet megjelenése az Európai Unió támogatásával,
a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében valósult meg:

A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0134/1.0

ISBN 963 9704 32 6

© Bölcsész Konzorcium. minden jog fenntartva!

Bölcsész Konzorcium HEFOP Iroda

H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.

tel.: (+36 1) 485-5200/5772 – dekanbtk@ludens.elte.hu

LARISZA SZTANKEVICS – KATKITS ZSUZSA
20 TALÁLKOZÁS FEHÉROROSZORSZÁGGAL

Ларыса Станкевіч – Жужа Каткіч

Дваццаць сустрэч з Беларуссю

Падручнік па беларускай мове для пачаткоўцаў

Пад агульнай рэдакцыяй

Андраша Золтана

Будапешт
2006

Larisza Sztankevics – Katkits Zsuzsa

20 találkozás Fehéroroszországgal

Fehérorosz nyelvkönyv kezdők számára

Szerkesztette

Zoltán András

Budapest
2006

Korrektor
Hollós Attila

Tördelték
Hollós Attila és Janurik Szabolcs

Készült
az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetének
Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszékén

Tartalom

| | |
|---|----|
| Előszó (<i>Zoltán András</i>) | 9 |
| Általános ismeretek Fehéroroszországról és a fehérorosz nyelvről | 17 |
| Fehérorosz nyelvészeti szakkifejezések | |
| Fehérorosz–magyar rész | 19 |
| Magyar–fehérorosz rész | 20 |
| 1. találkozás | |
| Téma: Betük és hangok. «Мая сям’я» | 23 |
| 2. találkozás | |
| Téma: Akanyje (á-zás). «Беларускія назвы месяцаў» | 31 |
| 3. találkozás | |
| Téma: Jakanyje (já-zás). A személyes névmások ragozása. «Беларусь» | 39 |
| 4. találkozás | |
| Téma: Protetikus magánhangzók. I. típusú névszóragozás. A főnevek esetvégződései. «Зямля пад белымі крыламі» | 47 |
| 5. találkozás | |
| Téma: Kieső magánhangzók. Az I. típusú névszóragozás végződései többes számban. «Людзі зямлі беларускай» | 53 |
| 6. találkozás | |
| Téma: Hosszú mássalhangzók. III. típusú főnévragozás. Az egyes számú főnevek esetvégződései. «Беларуская хата» | 61 |
| 7. találkozás | |
| Téma: Protetikus mássalhangzók. III. típusú főnévragozás. A többes számú főnevek esetvégződései. «Хлеб і да хлеба» | 67 |
| 8. találkozás | |
| Téma: Kemény és lágy mássalhangzók. II. típusú főnévragozás. Az egyes számú hímnemű főnevek esetvégződései. «Куды імчыць «Пагоня» | 73 |

| | | |
|--|-----|--|
| 9. találkozás | | |
| Téma: Zöngés és zöngétlen, susogó és sziszegő mássalhangzók. Az egyes számú semlegesnemű főnevek esetvégződései (II. típusú főnévrangozás). «Пра што гавораць колеры» | 79 | |
| 10. találkozás | | |
| Téma: A lágyságjel és az aposztróf (hiányjel) használata. II. típusú főnévrangozás. A többes számú főnevek változásai. «Як нарадзіўся беларускі сцяг» | 85 | |
| 11. találkozás | | |
| Téma: Az <i>л</i> ~ <i>յ</i> , és a <i>ө</i> ~ <i>ѣ</i> hangok váltakozása. Az <i>յ</i> ~ <i>ы</i> használatának szabályai. A főnévi igenév. Az igeszemlélet (aspektus). «Асветніца Еўфрасіння Полацкая» | 91 | |
| 12. találkozás | | |
| Téma: Az <i>и</i> és <i>ы</i> használata igekekötők után. I. típusú igeragozás. «Дойлід Іаан і ювелір Лазар Богаш» | 99 | |
| 13. találkozás | | |
| Téma: Idegen eredetű magánhangzó kapcsolatok. II. típusú igeragozás. Visszaható igék. «Кірыла Тураўскі» | 105 | |
| 14. találkozás | | |
| Téma: A melléknevek használata és helyesírása. Tulajdonságot és viszonyt kifejező melléknevek. «Францішак Скарына. Дзіцячыя і юнацкія гады» | 111 | |
| 15. találkozás | | |
| Téma: A melléknevek fokozása. A birtokos melléknevek használata és ragozása. «Францішак Скарына. Жыщцё, поўнае прыгодаў» | 117 | |
| 16. találkozás | | |
| Téma: A melléknévi igenevek képzése és használata. «Мікола Гусоўскі» | 123 | |
| 17. találkozás | | |
| Téma: A határozói igenevek képzése és használata. A felszólító mód. «Канцлер Леў Сапега» | 131 | |

| | | |
|---|-----|--|
| 18. találkozás | | |
| Téma: Vonzatok a fehérorosz nyelvben. A feltételes mód. «Сім'яон Полацкі» | 141 | |
| 19. találkozás | | |
| Téma: A mondat szórendje. Az egyszerű mondat fajtái. «Паўстанне Тадэвуша Касцюшкі» | 149 | |
| 20. találkozás | | |
| Téma: Az összetett mondatok kifejezőeszközei. «Кастусь Каліноўскі» | 159 | |
| Mellékletek | 171 | |
| Nyelvtani táblázatok | 173 | |
| Olvasógyakorlat | 179 | |
| Fehérorosz–magyar fordítás | 187 | |
| Magyar–fehérorosz fordítás | 197 | |
| Kis fehérorosz–magyar frazeológiai szótár (<i>Szmolinka Eszter</i>) | 202 | |
| Fehérorosz–magyar szótár | 205 | |

Előszó

Az olvasó az első magyarok számára készült fehérorosz nyelvkönyvet tartja a kezében, s ezért talán nem felesleges ejteni néhány szót e nyelv hazai oktatásáról és kutatásáról, valamint a magyar–fehérorosz nyelvi és művelődési kapcsolatok múltjáról.

Fehéroroszország a Fehérorosz Népköztársaság 1918. évi néhány hónapos fennállását leszámítva csak 1990 óta szerepel önálló államként Európa térképén. Korábban – 1919-től kezdve, változó határok között – csupán névleges államisággal rendelkezett a Szovjetunió belül. 1919–1939 között a fehérorosz nyelvterületnek csak mintegy a fele tartozott Szovjet-Fehéroroszországhoz, míg a másik fele akkor Lengyelország része volt. Fehérorosz nép és nyelv természetesen sokkal korábban létezett, mint fehérorosz állam.

A nyelv és a nép elnevezése a magyarban 1572 óta dokumentálhatóan a II. világháború végéig kizárolag *fehérorosz* volt, ami a fehérorosz *беларуски* melléknév és *беларус* fönév pontos megfelelője, de a korábbi időkben valószínűleg német és/vagy lengyel közvetítéssel került a magyarba.¹ Ez a népnév maga azonban nem a fehéroroszok önelnevezése volt, hanem a „fehér” jelzővel eredetileg a környező népek különböztették meg őket a többi „orosz” (a *Rus'* népnévből származó) önelnevezést használó néptől. 1945 után a térképeken, az iskolai földrajzkönyvekben és a sajtóban általában a népnevét az oroszból átvett *belorusz* alakban kezdték használni. Ebben egyfajta politikai túlbugzóság nyilvánult meg, nehogy véletlenül a „fehér” jelzöt valaki a felszabadító „vörös” oroszokkal szemben álló, az orosz polgárháborús időkből ismert antikommunista mozgalmak híveivel téveszthesse össze. A magyar nyelvtudomány mértékadó személyiségei azonban ezekben az időkben is végig kitartottak a hagyományos *fehérorosz* elnevezés mellett, amely az 1989. évi politikai fordulat után egyre inkább visszatérőben van a magyar feliratozású térképek lapjaira és a sajtó hasábjaira is. Tankönyünkben ezt a többek között Kniezsa István, Kiss Lajos, valamint *A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára* szerkesztői által a korabeli szervilis többségi nyelvhasználattal szemben átmentett hagyományt kívánjuk folytatni, amikor a nyelv és a nép megjelölésére a *fehérorosz* jelzöt használjuk.


¹ Vö. Mollay Károly, Német–magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Budapest, 1982 (= Nyelvészeti Tanulmányok 23). 260. Nem lehetetlen, hogy a szóbeliségben az írott emlékeknél jóval korábban is használták a magyarban a *fehérorosz* megjelést. A legújabb kutatások alapján ugyanis ez a népnév először Szent Kinga legendájában fordul elő II. András királyunk 1217-ben halicsi királyá koronázott Kálmán fiának „a fehéroroszok királya” (*rex Ruthenorum Alborum*) címében. Vö. Oleg Łatyszonek, Alesz Beli: Magyar–fehérorosz kapcsolatok a középkorban és az újkor kezdetén. In: *Annus Albaruthenicus 2006 – Год Беларуски 2006*. Krynki, 2006. 77–91. (<http://kamunikat.net.iig.pl/pdf/annus/annus2006.pdf>); Oleg Łatyszonek, Ales' Bely, Ungarisch-weißrussische Beziehungen im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit. In: *Studia Slavica Hung.* 51 (2006): 15–29.

A kijevi központú első keleti szláv államot, a Rus't szétziláló tatárjárás után a fehérorosz nyelvterület egészé és az ukrán nyelvterület nagyobb része fokozatosan a rohamosan terjeszkedő Litván Nagyfejedelemség fennhatósága alá került. A litvánok már a XIII. században Mindovg (Mindaugas, 1230–1263) uralkodása alatt foglaltak el keleti szláv lakosságú területeket, elsőként a szomszédos (proto)fehérorosz lakosságú fejedelemségeket. Olgerd (Algirdas, 1345–1377) csatolta a Litván Nagyfejedelemséghöz Volhiniát, Podóliát, a kijevi és a csernyigovi fejedelemségeket, vagyis a mai Ukrajna területének nagyobb részét. Vitovt (Vytautas, Witold, 1392–1430) alatt a szmolenszki fejedelemség is litván fennhatóság alá került. Tehát a Litván Nagyfejedelemség már kialakulása kezdetén soknemzetiségű állam volt, amelyben a keleti szláv lakosság volt túlsúlyban. Az eredeti litván és a keleti szláv terület aránya már 1341-ben 1:2,5 volt, az állam legnagyobb kiterjedése idején, 1430-ban 1:12, a lublini unió (1569) után, amikor az ukrán területek Lengyelországhoz kerültek: 1:7. Az ukrán területek leválása után egyértelműen a fehérorosz lett a Litván Nagyfejedelemség legelterjedtebb nyelve.

A soknyelvű Litván Nagyfejedelemségen a litvánokon és a keleti szlávokon (a mai értelemben vett fehéroroszok, ukránok és nagyoroszok elődein) kívül laktak németek, tatárok, karaimok, zsidók, lengyelek is, a közigazgatás nyelve pedig a XVII. század végéig hivatalosan a rutén (óukrán–ófehérorosz) volt. A rutén már a pogány korban terjedt a litvánok között, nemcsak a fejedelmi családban és az előkelő rétegben, hanem a köznap körében is. A litván nagyfejedelmi kancellária kezdetei Jagelló (1351–1434, litván nagyfejedelem 1377-től, lengyel király Władysław/Ulászló néven 1386-tól) uralkodására nyúlnak vissza, aki lengyel királyként szembesült azzal, hogy Krakkóból már van a királyi kancelláriának rutén részlege, mégpedig a már korábban a lengyel koronához csatolt Halics szükségleteinek kiszolgálására. Ezért a legkorábbi litván nagyfejedelmi oklevelek nyelve halicsi (ukrán) nyelvjárási jegyeket mutat, s csak később tevédi át a kancelláriai nyelv nyelvjárási bázisa a Vilna (a mai Vilnius) környéki fehérorosz nyelvjárásokra. Ugyanakkor a fehérorosz nyelvjárási jegyek sosem jutottak benne egyeduralomra. Ennek a kancelláriai nyelvnek ugyanis a hatalmas birodalom egész lakosságát kellett kiszolgálnia, s legnagyobb kiterjedése idején az ország magába fogalta csaknem az egész későbbi ukrán nyelvterületet is. Idővel a kancelláriai nyelvből kikoptak a kizárolagosan fehérorosz nyelvi jegyek sem, hanem egyfajta ukrán–fehérorosz közös nyelv volt ez, amely befogadta azokat a nyelvi vonásokat, amelyek minden nyelvet jellemezték (például az egykori *g* hang *h*-ként való ejtését), de elutasította az olyan csak ukrán jellegzetességet, mint például az egykori *ě* hang *i*-ként való ejtését, vagy a hangsúlytalan *o* hang *a*-ként való ejtését, amely viszont csak fehérorosz sajátosság. Mindezek alapján a Litván Nagyfejedelemség rutén kancelláriai nyelvét nem lehet egyszerűen óukránnak vagy ófehérorosznak nevezni, mivel ez alapjában véve közös óukrán–ófehérorosz irodalmi nyelv volt. E kancelláriai nyelv alapján a XVI. században új rutén irodalmi nyelv jött létre (*prosta mova* vagy *rus'ka*

mova), amely az egyházi szlávvval is konkurálni kezdett. Ezzel az ukrán és a fehérorosz nyelvterületen megszűnik a korábbi évszázadokat jellemző keleti szláv–egyházi szláv diglosszia. Általában elmondható, hogy a Litván Nagyfejedelemség a nyugati, latinos és a keleti, bizáncias keresztyén kultúra intenzív kölcsönös egymásra hatásának a terepe volt. A breszti egyházi unió (1596) az egyházi szláv nyelv megrendült pozíciójának védelmében jelentős filológiai munkára készítette az ortodoxia híveit, amelynek legnagyobb hatású alkotásai Meletij Smotrickij egyházi szláv nyelvtana (Jevje [ma: Vievis, Litvánia], 1619) és Pamvo Berynda egyházi szláv–ruten szótára (Kijev, 1627, Kutein [ma: Fehéroroszország],² 1653; minden mű lapozgatható a <http://litopys.org.ua/index.html> webhelyen).

A régi fehérorosz–magyar művelődési kapcsolatok első emléke Kestutij (Kestutis) litván nagyfejedelem ófehérorosz nyelvű pogány esküje, amelyet Nagy Lajos magyar király előtt tett 1351-ben és amelyet egy névtelen minorita szerzetes örökített meg a szemtanú hitelességeivel. Beszámolója a XV. század végi kéziratos Dubnici krónikában maradt fenn, amelyet az Országos Széchényi Könyvtárban őriznek (Cod. Lat. Med. Aevi 165). A többszörös nyelvi közvetítés, majd a feltehetőleg többszöri másolás okozta torzulások ellenére a fennmaradt szöveg – *Rogachina Rosnenachy Gozpanany* (f. 79v) – arról tanús-kodik, hogy a litván fejedelem ófehérorosz nyelven mondta el az eskü szövegét annak ellenére, hogy a krónikás azt litván nyelvűnek hitte.² Íme a nevezetes szöveg, amely oly sok szenvédélyes értelmezési vitát váltott ki a nemzetközi szakirodalomban:



A névtelen minorita valószínűleg csak néhány töredékét tudta leírni a számára érthetetlen szövegek, amelynek jelentését viszont nyilván valamely számára érthető nyelven közölték vele, amit ő latin nyelven rögzített (Kristó Gyula magyar fordításában: „Isten, légy tekintettel ránk és lelkünkre, a szarvas-marhára, az általunk ma elfogadott, teljesített esküre”). Ismereteink szerint ez a legrégebbi fehérorosz szövegetörök, amely magyarországi forrásban fennmaradt.

Az 1386-tól Lengyelországgal perszonális unióra lépő Litván Nagyfejedelemség a Jagelló-dinasztia idején került szorosabb kapcsolatba a magyarsággal. I. Ulászló (Władysław Warneńczyk, magyar király: 1440–1444), II. Ulászló (Władysław Kazimierzowicz, magyar király: 1490–1516) és fia, II. Lajos (1516–1526) ugyan nem voltak egyben litván nagyfejedelmek, de uralkodásuk idején természetesen igen élénk volt a kapcsolat Magyarország, valamint a dinasztia más

² Az egész epizód magyarul olvasható: Kükllei János: Lajos király krónikája – Névtelen szerző: Geszta Lajos királyról. Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta: Kristó Gyula. Budapest, 2000. 58. A „litván” eskü átírása itt azonban nem egészen pontos, ezért érdemes az eredetihez fordulni.

tagjai által kormányzott Lengyelország és Litvánia között. És végül volt egy rövid periódus (1576–1586), amikor a magyar Báthory István volt a lengyel király és a litván nagyfejedelem. Igaz, ekkorra már a török hódítás következtében a magyar királyság három részre szakadt, s Báthory csak a korábbi Magyarország keleti harmadának, Erdélynek és néhány szomszédos területnek (Partium) volt az uralkodója, mégis elmondhatjuk, hogy ebben az időszakban a fehéroroszoknak és a magyarok egy részének Báthory személyében közös uralkodója volt.

Báthory uralkodása a magyar–fehérorosz kapcsolatok szempontjából azért is jelentős, mert a Rettegett Iván orosz cárral vívott háborúk során (1579–1582), amelyeket személyesen vezetett, maga a király is sok időt töltött a Litván Nagyfejedelemség fehéroroszok lakta területein, másrészt udvarában és hadseregében tömegesen fordultak meg magyarok. Báthory az orosz háborúk lezárulása után is szívesen időzött a fehérorosz lakta területeken, elsősorban Grodnóban, ahol új palotát építetett. (Itt is érte a halál 1586. december 12-én.)

A XVI. századi intenzív magyar–lengyel–fehérorosz érintkezések maradandó nyomot hagytak a fehérorosz szókincsben is. Az ófehérorosz nyelv magyar jövevényszavai esetében általában lengyel közvetítést szoktak feltételezni, azonban ez nem minden bizonyítható. Mint láttuk, különösen Báthory korában a közvetlen magyar–fehérorosz érintkezések feltételei is megvoltak.

A magyar hatás elsősorban a katonai szókincsben jelentős. Már Báthory uralkodása előtt bekerült az ófehéroroszba néhány magyar szó: *гаудукъ* (1568 < lengyel *hajduk* < magyar *hajdú*[k]), *гусаръ* (1565 < lengyel *husarz* < magyar *huszár*), *кордъ* (1434 < lengyel *kord* < magyar *kard*), *кремекъ* ‘apród’ (1567 < lengyel *giermek* < magyar *gyermek*), *комчый* (*комчий*, *коччий*) ‘*kocsi*’ (1565 < lengyel *kotczy* < magyar *kocsi*), *шишакъ ~ шышакъ* (1565 < lengyel *szyszak* < magyar *sisak*).

Báthory korában bukkannak fel az ófehérorosz nyelvemlékekben az alábbi magyar jövevényszavak:

антелокъ ‘egyfajta hordó’ (1583 < magyar *antalag*; a lengyel *antalek* szó csak a XVIII. századtól adatolható);

бакгазия (1579 < lengyel *bagazyja* 1574 < magyar *bagázia* < törökből);

канту (*канцу*) (1578 < magyar *kapca*); a lengyel *kapcie* 1586-tól kezdve dokumentálható;

налашъ (1582 < magyar *pallos*), a lengyel *pałasz* szó csak a XVII. század óta ismeretes;

чеканъ (1582 < lengyel *czekan* 1595 ~ *czakan* 1564 < magyar *csákány*);

чуга ‘szűk kaftán’ (1582 < lengyel *czucha* ~ *czuha* 1568 < magyar *csuha*).

A fenti szavak közül az *антелокъ* és a *налашъ* biztosan közvetlen átvételnek tekinthető a magyarból, mivel a lengyel megfelelőjük lényegesen később jelenik meg a forrásokban, mint az ófehérorosz adat, de legalábbis párhuzamos átvételnek tűnnek a *канту* (*канцу*), *бакгазия*, *чеканъ* szavak is.

Nem jövevényszó ugyan, de magyar vonatkozású a *макгерка* (*магерка*) ‘egyfajta sapka’ (1577 < magyar), amely a magyarok önelnevezéséből a lengyelben és/vagy a fehéroroszban keletkezett (vö. lengyel *magierka* 1585);

hasonló a Báthory uralkodása utáni időkből dokumentált, de korábban, feltehetőleg még az ō uralkodása idején keletkezett *бекешка* (1599), amely az 1586 óta adatolható lengyel *bekieszka* ‘egyfajta kabát’ szóval együtt *Bekes* Gáspár (lengyelül *Kasper Bekiesz*, 1520–1579) nevéről származik, aki egykor Báthory riválisa volt az erdélyi fejedelmi trónért vívott küzdelemben, majd Lengyelországban hadvezére lett. A szó jóval később a lengyelből a magyarba is átkerült *bekes*, *bekecs* formában, ahol 1774 óta adatolható.

A XVI. század végén (1598) bukkan fel az ófehérorosz nyelvemlékekben a *иеренгъ* ‘sor’ szó, amely a lengyel nyelvjárási *szereg* közvetítésével származik a magyar *sereg* szóból. Ez az ófehéroroszból a nagyoroszba is átkerült, ahol katonai terminus lett (*иеренга* ‘vonal’), majd mint ilyen visszakerült a modern fehéroroszba is (*шарэнга*). Emellett a modern fehéroroszban széles körben használják *шэраг* ‘sor’ szót, a nyelvjáráskban is, ahol a *шэраг* mellett a *шэрэнг* is előfordul. A lengyelben a *szereg/szereg* a XVII. század óta adatolható. Ez a szó ma is élő eleme a fehérorosz szókincsnek, míg a többi ma már jobbára elavult és legfeljebb csak historizmusként ismert.


Ugyancsak 1598 óta fordul elő a fehérorosz nyelvemlékekben a *гарцъ, герцъ* ‘csata előtti párviadál’ szó, amely a lengyel *harc* közvetítésével származik a magyar *harc* fónévből; ismert az ebből származó *гарцовати* ‘csata előtti párviadalt vív, virtuskodik’ ige is. A XVII. századtól fordul elő a *кунтушъ* szó (1663), amely a lengyel *kontusz* (a nyelvjáráskban *kuntusz* is) közvetítésével származik a magyar *köntös*-ből, valamint a *добошиъ* (1679), amely a lengyel *dobosz* közvetítésével a magyar *dobos* átvétele.

Nem tudjuk, hogy mikor került a fehéroroszba néhány réginek látszó, de csak nyelvjárási szinten élő szó. Ilyen a *дераш* ‘deres (ló)’, amely a lengyel *deresz* közvetítésével származik a magyar *deres*-ből és a *шалáши* (ritkábban *салáши* is) ‘kalyiba, kunyhó’, amely a lengyelben már 1471-től adatolható *sałasz* alakban, amelyből a vélt mazurálás elkerülésére *szalasz* és *szalas* alakok is létrejöttek.

A modern fehérorosz nyelvben van még néhány újabb keletű magyar jövevényszó is, amelyek már nem lengyel, hanem minden bizonnyal orosz közvetítéssel jutottak el ide. Ilyenek például a *гуляши* < gulyás, *лέча* < lecsó, *чáрдáши* < csárdás.³

A XVI. századi magyar–fehérorosz szellemi kapcsolatok legfontosabb emléke a kéziratos ófehérorosz Attila-történet (*История о Аттили короли угорском*), amely a poznańi Raczyński Könyvtárban 94. számon nyilvántartott, 1580 körül íródott vegyes tartalmú kódex 173–224. lapján maradt fenn.

³ A régi és a modern fehérorosz nyelv magyar elemeiről bővebben lásd többek között: András Zoltán: Об иноязычной лексике в современном белорусском языке. In: *Literatury i języki Słowian wschodnich. Stan obecny i tendencje rozwojowe*. Tom II. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Opole, 24–26 września 1996. Redakcja naukowa: Bronisław Kodziś, Stanisław Kochman, Irena Danecka. Opole, 1997. 134–140; Zoltán András: Magyar szavak az ófehéroroszban. In: *101 írás Puszta Ferenc tiszteletére*. Szerk.: Mártonfi Attila, Papp Kornélia, Slíz Mariann. Budapest, Argumentum, 2006. 495–500.



A fehérorosz Attila-történet kezdő lapja

(Rps. Racz. 94., p. 173)

Az anonim fehérorosz Attila-történet lengyelből készült fordítás. Közvetlen forrása egy 1574. évi krakkói nyomtatvány, amelyen a szerző neve nem szerepel, csak a fordítóé, aki nem más, mint a kor ismert lengyel műfordítója, költője és muzsikusa, Cyprian Bazylík. A lengyel szöveg elhallgatott forrása pedig Oláh Miklós (Nicolaus Olahus, 1493–1568) magyar humanista *Athila* című latin nyelvű munkája, amely 1568-ban jelent meg először nyomtatásban. A lengyel fordítás minden bizonnyal összefügg Báthory Istvánnak a lengyel–litván trónra való megválasztásának előkészítésével, a fehérorosz fordítás pedig az immár megválasztott és Litvánia elveszített területeit sikeresen visszavívó uralkodó származása iránti érdeklődéssel.

A névtelen fehérorosz kéziratos fordítás révén irodalmi úton is került át némi magyar nyelvi – főleg tulajdonnévi – anyag az ófehéroroszba. A többszörös átírás (magyar > latin > lengyel > fehérorosz) következtében néha elég erősen torzultak a magyar nevek, vör. pl. *Csaba* > latin *Chaba* > lengyel **Chaba* > fehérorosz *Xaба*. Oláh *Athilája* történeti anyagát tekintve komplilitív alkotás, a hun történet elemeit többnyire a középkori magyar krónikákból veszi át, így a források heterogén volta és a névírási hagyományok kialakulatlansága miatt már Oláh Miklós latin szövegében is vannak ingadozások egyes nevek írásában (*Chewa ~ Kewe, Cadica ~ Kaydicha*). A hun történet előadása során feltűnnek Attila ősei és utódai, a történet egyéb „magyar” szereplői. Egyes személyneveket Oláh Miklós – a középkori krónikások nyomán – helynevek (többnyire naiv) etimologizálására is felhasznál, így a fordítások révén egyes névelemek (Keveháza, Kelenföld) magyar köznévi jelentéséről is értesül a lengyel, illetve a fehérorosz olvasó: „Кэвегаза, то ест дом Кэвы”; „Кэленфэуульдэ, то ест земля переезду або перепроваженя”. Hispánia nevének meglehetősen fantasztikus, még Oláh Miklós által is kissé hitetlenkedve elmesélt etimológiája kapcsán fordul elő az *иипан* < *ispán* köznév.⁴

Az újabb kori magyar–fehérorosz történelmi és kulturális kapcsolatok módszeres feldolgozása még jórészt előttünk álló feladat. A fehérorosz irodalom magyarországi recepciójának feldolgozása megkezdődött.⁵ A történelmi kapcsolatok közül az 1956. évi magyarországi forradalom 50. évfordulójának évében talán helyént való megemlíteni, hogy 1956 októberében fellázadtak a nyugat-fehéroroszország Sztolin körzetében található Plotnyica falu kolhozba kényszerített lakói, mert a magyarországi eseményekről érkező híreket a szovjet zsarnokság elleni általános felkelésre szólító jeladásként értelmezték. Elfoglalták a kolhoz területét, a kolhozelnököt belefoglották egy tóba. A katonaság csak öt nap múlva mert beavatkozni, amikor is három parasztot helyben agyonlőttek, a többöt titolt húsz évig terjedő börtönbüntetésre ítélték.⁶

A magyarországi fehérorosz filológia a közelmúltig javarész a régebbi korok nyelvi és művelődési kapcsolataival foglakozott, noha az 1980–1981. tanévben Mihail Korcsic lektor tartott már fakultatív fehérorosz nyelvórákat is a szegedi

⁴ A kérdés hazai és nemzetközi szakirodalmából vör.: П. Шонкой: Замечания об «Истории о Атыли, короли угорском». In: *Dissertationes Slavicae IX–X*. Szeged, 1975. 207–217; Sante Graciotti: L’«Athila» di Miklós Oláh fra la tradizione italiana e le filiazioni slave. In: *Venezia e Ungheria nel Rinascimento*. A cura di Vittore Branca. Firenze, 1973. 275–316; Misley Pál: Oláh Miklós Attila-monográfiájának XVI. századi keleti szláv fordítása. *Filológiai Közlöny* 27 (1981): 289–299; Zoltán András: Oláh Miklós *Athila* című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása – «Athila» М. Олаха в польском и белорусском переводах XVI века. Az előszót írta: Udvari István. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola [etc.], 2004. (= Dimensiones Culturales et Urbanales Regni Hungariae 6).

⁵ Vör. Pálfalvi Lajos: Vannak-e esélyei a fehérorosz irodalomnak Magyarországon? In: *Annus Albaruthenicus 2004 – Год Беларускі 2004*. Рэдактар: Сакрат Яновіч. Крынкі: Villa Sokrates, 2004. 181–195 (<http://www.kamunikat.net.iig.pl/pdf/annus/annus2004.pdf>).

⁶ Vör. Zachar Szybieka: *Historia Białorusi 1795–2000*. Lublin, 2002. 396.

egyetemen.⁷ A fehérorosz nyelv rendszeres oktatása a magyar felsőoktatásban azonban 1994 szeptemberében kezdődött, amikor az ELTE Bölcsészettudományi Kara Orosz (1995-től: Keleti Szláv és Balti) Filológiai Tanszékén megkezdte működését az első fehérorosz anyanyelvi lektor Mikalaj Aljahnovics docens, a Breszti Egyetem Fehérorosz Dialektológiai és Nyelvtörténeti Tanszékének vezetője, aki nagy energiával kezdett hozzá a fehérorosz nyelv és kultúra oktatásának, azonnal bekapesolódott a hazai tudományos életbe, s mint később kiderült, nemcsak tudományos, hanem jelentős költői munkássággal is rendelkezett, így ittléte alatt tanítványai és magyar kollégái segítségével magyar költők verseiből is lefordított fehéroroszra egy csokorra valót. Mindamellett magyar nyelven az ő lexikoncikkéből lehet mindmáig a legrészletesebben tájékozódni a fehérorosz nyelv jelenről.⁸ Azóta is munkatársai és tanítványai váltják egymást a budapesti fehérorosz lektori pozson. A fehérorosz lektorok budapesti tanítványai közül többen jelentkeztek már a nyilvánosság előtt is kezdeti tudományos eredményekkel és műfordításokkal.

Már Mikalaj Aljahnovics tervezte egy fehérorosz nyelvkönyv összeállítását, de arra most munkatársa és tanítványa, Larisza Sztankovics koncepciója és szerzői munkája eredményeképpen kerül sor, aki többéves budapesti oktató munkája során alakította ki a tananyagot és tesztelte azt hallgatóin. Munkatársul magyar tanítványát, Katkits Zsuzsa egyetemi hallgatót választotta, aki a magyar nyelvű szövegrészleteket készítette el. A tankönyv a felsőoktatás igényeit igyekszik kielégíteni, tehát megkíván némi szlavistikai előtanulmányokat és a cirill írás ismeretét. Mivel nincs még forgalomban fehérorosz–magyar szótár, közlünk egy viszonylag bő fehérorosz–magyar szójegyzéket is, amely elsősorban a tankönyvben előforduló szókincset tartalmazza. A tankönyvbe – szíves engedélyükkel – beépítettük Mikalaj Aljahnovics és Kósa Gergely műfordításait, valamint Szmolinka Eszter frazeológiai gyűjtését, amiért ezúttal a szerzők és a magam nevében őszinte köszönetemet fejezem ki. Ugyancsak őszinte köszönet illeti könyvünk lektorát, Kocsis Mihályt értékes tanácsaiért és megjegyzéseiért, Hollós Attilát, aki egyrészt alapos korrektori munkája révén számos hibát segített elkerülni, másrészt ezen túlmenően is sok értékes és megszívlelendő javaslattal segítette a szerkesztő munkáját, valamint Hollós Attilát és Janurik Szabolcsot kreatív és lelkismeretes tördelői munkájukért.

Budapest, 2006. május

Zoltán András

⁷ A szegedi alborutenisztika kezdeteiről vör.: М. Кошиш: Из истории сегедской белорусистики. In: *Hungaro-Alboruthenica* 1996. Матэрыялы канферэнцыі 19 сакавіка 1996 года – Az 1996. április 19-i konferencia anyaga. Рэдактары: Мікалай Аляхновіч і Андраш Золтан. Сзерkesztettek: Mikalaj Aljahnovics és Zoltán András. Budapest, 1996. 7–9; М. Кошиш: Белорусское языкознание в Сегеде (до 1996 года). In: *Dissertationes Slavicae XXIV*. Szeged, 1996. 159–163.

⁸ Aljahnovics Mikalaj: Fehérorosz. In: *A világ nyelvei*. Főszerk. Fodor István. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1999. 366–399.

Általános ismeretek Fehéroroszországról és a fehérorosz nyelvről

Fehéroroszország az európai kontinens keleti részén helyezkedik el. Északról és keletről Oroszország határolja, délkeletről Ukrajna, nyugat felől Lengyelország, északnyugat felől Litvánia és Lettország.

Fehéroroszország területe 207,6 ezer km².

Fővárosa: Minszk.

Népessége több mint 10 millió, amelynek csaknem 80%-a fehérorosz.

Az ország 6 tartományra oszlik: Minszk, Vicebszk, Breszt, Hrodna, Homel, Mahiljov központokkal.

Hivatalos nyelve a fehérorosz és az orosz.

A fehérorosz nyelv – a fehéroroszok nemzeti nyelve

A fehérorosz nyelv az orosszal és az ukránnal együtt a keleti szláv nyelvcsaládba tartozik.

Bonyolult és eseménydús a fehérorosz nyelv története. Kialakulása az oroszhoz és az ukránhoz hasonlóan a XI–XII. században a Kijevi Fejedelemség feudális szétagolsága közepette vette kezdetét olyan nyelvjárási sajátosságok alapján, amelyek megkülönböztették az egykor keleti szláv törzseket: a dregovicsokat, a radimicsokat és a nyugati krivicseket.

A fehérorosz mint önálló nyelv a XIII–XVI. század között alakult ki a Litván Nagyfejedelemség időszakában, a mai fehéroroszok, ukránok és litvánok elődeinek soknemzetiségű államában. A fehérorosz nyelv elfogadott, hivatalos, állami nyelv volt a Litván Nagyfejedelemségben: fehéroroszul fogalmazták a törvényeket, ezen a nyelven folyt az ügyintézés, az iskolákban a tanítás, fehéroroszul beszélgett a feudális kisnemesség.

A fehérorosz nyelvet nemcsak a fehéroroszok használták, hanem a litvánok és a tatárok is. Arab betűkkel, de fehéroroszul íródtak a kitabok, a tatárok szent könyvei is, hiszen ők már a XIV–XV. században letelepedtek Litvániában és Fehéroroszországban (ettől kezdve a tatárok fokozatosan elfelejtették az anyanyelvüket és a fehéroroszt kezdték használni).

A keleti szlávok első nyomtatott könyve, az 1517-ben Franciszk Szkarina által Prágában kiadott Biblia szintén fehérorosz nyelvi jellegzetességeket mutat.

A fehérorosz nyelv további fejlődésének feltételei megváltoztak a Litván Nagyfejedelemség és a Lengyel Királyság egyesítése (az 1569-es lublini unió) után: a fehérorosz nyelv használatának köre fokozatosan beszűkült. A lengyel szejm 1696-ban kiadott törvénye alapján Fehéroroszország hivatalos nyelve a lengyel lett. Ettől kezdve a fehérorosz nyelv főként csak beszélt formában létezett. Elsősorban az egyszerű nép használta, de a mesék, a legendák, a mondák, a dalok, a szólások és közmanodások is mind fehéroroszul születtek.

A XVIII. század végén, a lengyel–litván Reczpospolita harmadik felosztása után Fehéroroszországot teljes egészében az Orosz Birodalomhoz csatolták, hivatalos nyelve pedig az orosz lett.

A lengyelesítést felváltotta az oroszosítás. I. Miklós egy 1842-es rendeletében még a „fehérorosz” szó használatát is betiltotta. 1863-tól, a Kasztusz Kalinouszki vezette szabadságharc után tilos volt fehérorosz nyelven könyvet kiadni. A határokon túl persze kiadtak és terjesztettek az ilyen könyvek továbbra is.

A XIX. században megjelenik az új fehérorosz irodalom, első képviselői Vincent Dunyin-Marcinkevics, Francisak Bagusevics és anonim szerzők voltak.

Az új fehérorosz nyelv hűen tükrözte az első fehérorosz írók szülőhelyeinek nyelvjárási sajátosságait. Latin (lengyel) ábécét és kirillícat (orosz ábécét) is használtak.

A saját fehérorosz nyelven való nyomtatás csak az 1905-ös forradalom után lett legális. Akkor kezdtek el rendszeresen megjelenni többek közt az olyan kiadványok, mint a *Hauia доля* vagy a *Hauia нива*. A legjobb költők és írók, mint például Janka Kupala, Jakub Kolasz, Makszim Bagdanovics, Cjotka, Jadvigin S. (Anton Ljavicki) csoportosultak az újságok körül. Ekkoriban alakultak ki a fehérorosz nyelv helyesírási és nyelvtani normái is.

1918. március 25-én kikiáltották a Fehérorosz Népköztársaságot. Még ebben az évben megjelent az első rendszerezett nyelvtankönyv is, a Branyiszlav Taraskevics által készített *Белорусская грамматика для школ*.

1919. január 1-jén megalakult a Fehérorosz Szovjet Szocialista Köztársaság. Már a szovjet fennhatóság első éveiben megindult a fehéroroszosítás, a kezdetben viszonylag liberális politikai rezsim engedélyezte a nemzeti infrastruktúra (az oktatási rendszer, a tömegtájékoztatás eszközeinek, a kulturális és tudományos intézmények) kialakítását. Alkotmányosan is megerősítették a fehérorosz nyelv hivatalos pozícióját.

Az 1920-as évek végére a Szovjetunióban megerősödött a totalitárius hatalom. Megindultak a tömeges megtorló intézkedések az értelmiségi ellen Fehéroroszországban is.

1930-ra majdnem teljesen megsemmisítették a fehérorosz értelmiséget, de a fehérorosz nyelv is eltorzult.

1930 és 1980 között az orosz nyelv kiszorította a köznapi használatból a fehéroroszt. Az újjászületés az 1980-as évekig váratott magára. A nemzeti-demokratikus mozgalom fejlődésének köszönhetően megerősödött a fehérorosz nyelv fölénye és 1990-ben bejelentették a független köztársaságot. 1991-ben az ország új neve Fehérorosz Köztársaság lett.

1995-ben a köztársaság elnökének kezdeményezésére megrendezett szavazás eredményeként az orosz és a fehérorosz nyelv egyenlő státuszt kapott.

A fehérorosz nyelvről és kultúráról bőséges tájékoztatást találhatunk az Interneten is. A téma vonatkozó Internet-hivatkozások gyűjteménye megtalálható az Alborutenisták Nemzetközi Egyesülete (Міжнародная Асацыяцыя Беларусьціа, rövidítve: МАБ) honlapján (<http://mab.org.by/spasylki.php>).

Fehérorosz nyelvészeti szakkifejezések

Fehérorosz–magyar rész

| | |
|---|---|
| абагульна-асабóвы сказ – | займénník – névmás |
| általános alanyú mondat | закónчанае трыўáнне – befejezett igeszemlélet (aspektus) |
| абвéсны лад – kijelentő mód | залéжны стан – szenvedő igealak |
| адзіночны лік – egyes szám | злúчнік – kötőszó |
| аднастáўны сказ – egyszerű mondat | інфінітý ё – főnévi igenév (infinitívusz) |
| азначéнне – jelzö | кóрань – (abszolút) tő, (szó)gyök |
| акалічнасць – határozó | канчáтак – végződés |
| апавядáльны сказ – egyszerű mondat | клíчны сказ – felkiáltó mondat |
| аснóва – tő | лítara – betű |
| асóба – személy | лічéбнік – számnév |
| безасабóвы сказ – személytelen mondat | марфéма – morféma |
| бўдучи час – jövő idő | мéсны склон – elöljárós eset |
| бязлúчнікавы сказ – kötőszó нélküli mondat | множны лік – többes szám |
| відавáльны склон – tárgyeset | мужчынскі род – hímnem |
| выкázník – állítmány | назóунík – főnév |
| выклíchník – indulatszó | назóуны склон – alanyeset |
| гало́сны гук – magánhangzó | назыўны сказ – nominális mondat |
| гук – hang | націск – hangsúly |
| гукапераймáльныя слóвы – | незакónчанае трыўáнне – folya- matos igeszemlélet (aspektus) |
| hangutánzó szók | незалéжны стан – cselekvő igealak |
| давáльны склон – részes eset | ніякі род – semleges nem |
| дапаўненне – bővítmény | няпóуна-асабóвы сказ – |
| двуҳастáўны сказ – kéttagú mondat | határozatlan alanyú mondat |
| дзéйník – alany | пабуджáльны сказ – felszólító mondat |
| дзеепрымétník – melléknévi igenév | прóсты сказ – egyszerű mondat |
| дзеепрýслóу́е – határozói igenév | прóшлы час – múlt idő |
| дзеяслóу́ – ige | прымétník – melléknév |
| жанóчы род – nőnem | прыназóунík – elöljárószó |
| зычны гук – mássalhangzó | прыслóу́е – határozószó |
| загáдны лад – felszólító mód | прыстáўка – ikekötő |
| | пытáльны сказ – kérdő mondat |

| | |
|---|---|
| пэ́уна-асабóвы сказ – határozott alanyú mondat | спражэнне – ragozás (ige) сүфікс – képző |
| рόдны склон – birtokos eset | твóрны склон – eszközeset |
| сказ – mondat | умóўны лад – feltételes mód |
| складаназалéжны сказ – алárendelő mondat | цяпéraшні час – jelen idő |
| складаназлúчаны сказ – mellérendelő mondat | чаргавáнне – vált(ak)ozás час – idő |
| складáны сказ – összetett mondat | часціна мóвы – szófaj |
| скланéнне – ragozás (névszó) | часціца – módosítószó |
| слóва – szó | члéны скáza – mondatrészek |
| словазлуччónne – szóösszetétel | |

Magyar–fehérorosz rész

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| alany – дзéйнік | folyamatos igeszemlélet (aspektus) – |
| alanyeset – назóўны склон | незакончанае трывáнне |
| alárendelő mondat – | főnév – назўнік |
| складаназалéжны сказ | főnévi igenév (infinitívusz) – |
| állitmány – выкázník | інфінітіў |
| általános alanyú mondat – | hang – гук |
| абагульнена-асабóвы сказ | hangsúly – націск |
| befejezett igeszemlélet (aspektus) – | hangutánzó szók – |
| закончанае трывáнне | гукапераймáльныя слóвы |
| betű – лíтара | határozatlan alanyú mondat – |
| birtokos eset – рόдны склон | няпэ́уна-асабóвы сказ |
| bővítmény – дапаўненне | határozó – акалічнасць |
| cselekvő igealak – незалéжны стан | határozói igenév – дзеепрыслóյе |
| egyes szám – адзіночны лік | határozósó – прыслоўе |
| egyszerű mondat – прóсты сказ | határozott alanyú mondat – |
| egytagú mondat – аднастáўны | пэ́уна-асабóвы сказ |
| сказ | hímnen – мужчынскі род |
| elöljárós eset – месны склон | idő – час |
| elöljárószó – прыназóўнік | ige – дзяяслóў |
| eszközeset – твóрны склон | igekötő – прыстáўка |
| felszólító mód – загáдны лад | indulatszó – выклíчнік |
| felkiáltó mondat – клічны сказ | jelen idő – цяпéraшні час |
| felszólító mondat – пабуджáльны | jelző – азначéнне |
| сказ | jövő idő – бýдучы час |
| feltételes mód – умóўны лад | képző – сүфікс |

| | |
|--|--|
| kérdő mondat – пытáльны сказ | nőnem – жанóчы род |
| kéttagú mondat – двухчастáўны сказ | összetett mondat – складáны сказ |
| kijelentő mód – абвéсны лад | ragozás (névszó) – скланéнне |
| kijelentő mondat – апавядáльны сказ | ragozás (ige) – спражónне |
| kötőszó – злúчнік | részес eset – давáльны склон |
| kötőszó nélküli mondat – бяззлúчнікавы сказ | semlegesnem – ніякі род |
| magánhangzó – галóсны гук | számnév – лічéбнік |
| mássalhangzó – зýчны гук | személy – асо́ба |
| melléknév – прымétník | személytelen mondat – безасабóвы сказ |
| melléknévi igenév – дзеепримétník | szenvedő igealak – залéжны стан |
| mellérendelő mondat – складаназлúчаны сказ | szó – слóва |
| módosítószó – часцíца | szófaj – часцíна мóвы |
| mondat – сказ | szógyök – кóрань |
| mondatrészek – члéны скáза | szóösszetétel – словазлучéнне |
| morféma – марфéма | tárgyeset – вінавáльны склон |
| múlt idő – прóшлы час | tő – асно́ва; (abszolút) tő – кóрань |
| névmás – займéннік | többes szám – мнóжны лік |
| nominális mondat – назыўны сказ | változás – чаргавáнне |
| | végződés – канчáтак |

1. találkozás

Téma: Betűk és hangok

A fehérorosz ábécé cirill betűs íráson alapszik. Összesen 32 betűből áll: A а, Б б, В в, Г г, Д д, Е е (je), Ё ё (jo), Ж ж (zs), З з (z), И и (i), Й й (ji, rövid), К к (k), Л л (l), М м (m), Н н (n), О о (o), П п (p), Р р (r), С с (sz), Т т (t), У у (u), Ў ў (u, rövid), Ф ф (f), Х х (h), Ц ц (c), Ч ч (cs), Ш ш (s), Ы ы (ы), Ъ ъ (lágytáblájel), Э э (e), Ю ю (ju), Я я (ja).

Elválasztójelként szolgál az aposztróf ('), amelynek nincs hangértéke, és vannak kettős betűk: Ђ ѳ (dzs), Ѓ Ѱ (dz).

Magánhangzók

A fehérorosz nyelvben 6 magánhangzó van: [i], [ы], [u], [e], [o], [a]. Írásban 10 betű felel meg nekik: *i, ы, y, э, o, a, е, ё, ю, я.*

[a] Az [a] hangot írásban kemény és megkeményedett mássalhangzók után *a* betűvel jelöljük:

тата – apa,
брат – (fiú)testvér

lágy mássalhangzók után pedig *я* betűvel:

систрá – (lány)testvér,
събар – barát.

[o] Az [o] hangot kemény és megkeményedett mássalhangzók után az *o* betű jelzi:

хлóпец – fiú,
жóнка – feleség,

lágy mássalhangzók után pedig – *ё* (a fehérorosz nyelv diakritikus jeleket használ):

цётка – nagynéni,
свёкап – após.

Néhány kivételtől eltekintve minden az *o*-t és *ё*-t tartalmazó szótagra esik a hangsúly.

[э] A kemény és a megkeményedett mássalhangzók után az [e] hangot ә betű jelzi:

чэх – cseh,
студéнт – tanuló,

лágы mássalhangzók után pedig e betű:

плямéннік – unokaöcs,
дзед – apó.

[ы] Csak kemény és megkeményedett mássalhangzók után állhat ы:

сын – vkiniek a fia,
нацыянальнасць – származás.

[и] Csak lágy mássalhangzók után állhat i:

дзіця – gyerek,
мáци – anya.

[ы] Kemény mássalhangzók után következhet az y:

бабу́ля – nagymama,
дяду́ля – nagypapa,

лі́тъ – február,
сцю́жа – fagy.

Az e, ё, ю, я, i betűk két hangot jelölnek a következő pozíciókban:

- 1) a szó elején: ёсць – [jo]scz; я – [ja];
- 2) magánhangzók után: ма́й мама – ма[já] máma; стрыéчны брат – стры[jó]чны брат;
- 3) lágyjel és aposztróf után: ся́м'я – сям[já]; мілья́рд – міл[já]рд;
- 4) ў után, mely nem képez önálló szótágot: здароўе – здароў[jэ].

Mássalhangzók

[ғ] A fehérorosz nyelvre jellemző a [ғ] réshang használata. Kiejtésben ez a hang hosszabb:

горад – város,
Вугоршчына – Magyarország.

Zárhangként csak néhány idegen szóban jelenik meg: швáгер, гвалт, гúзíк, сáнак stb. Figyelembe kell venni azt is, hogy ennek a hangnak stilisztikai szerepe van, a szó értelmén nem változtat. Írásban rés- és zárhangként is ə betűként jelenik meg.

Megkeményedett [дж], [ж], [п], [ү], [ч], [ш]: Ezeknek a hangoknak nincs lágy páruk, kiejtésben mindenig kemények. A [дж] hangot írásban két betű együttese jelöli – ə és ж:

дачкá – vkinek a lánya,
прозвищa – családnév,
мужчына – férfi,
жанчына – nő,
вугорац – magyar,
нараджéнне – születés.

[дз'], [ү']: A fehérorosz nyelvben a [д] és [т] hangnak lágy párja a [дз'] és a [ү']. Írásban a [дз'] hangot a ə és ү betű együttesen jelöli:

дзяўчына – (felnőtt) lány,
дзяўца – nagybácsi.

[ў] Ez a hang csak magánhangzó után állhat:

- szó elején, ha az előtte álló szó magánhangzóra végződik,
- szó belséjében, ha mássalhangzó követi és
- szó végén.

вúчыща ў школе – iskolában tanulni (de: хадзіць у тэатр – színházba járni),
сяброўка – barátnő, настáўнік – tanító, tanár,
спеў – éneklés, ének.

Fonetikai bemelegítés

Olvassa fel a következő szavakat:

[г]: гадзіна, гадзіннік, гáн达尔, гаспадáр, гáнак, гатаўаць, гонар, гúзík, грамадá, гроши, нягéglы, гвалт, гúрба, густ, гúтарка, швагérkа, гóты, гонта, гáза, адліга, вýгляд, лагодны;

[дз']: дзівосны, дзівáк, дзвéры, паводзіны, дзве, дзя́куй, дзень, лéдзьве, дзéсяць;

[ү']: цвёрды, мясціна, ашукáць, крочыць, цікáвы, цягнік, цёплы, цымáны, цвік, дасціпны;

[дж]: пасяджэнне, паходжанне, ураджай, нараджэнне, хаджу, ваджу, гляджу, гараджанін, джала, адраджэнне;

[ч]: анучча, далечынá, роспач, рэч, слухач, сучаснік, таямнічы, чытач, чыгунка, час;

[ш]: нéруш, шалі, шлюб, шыба, шмат, юшка, шумны, шпіталь, шкло, шынка, пашана;

[шч]: ашчадны, пяшчота, шчыльны, прозвішча, гушчар, ігрышча, шчасце, шчодра, шчыры, рэчышча;

[ж]: вёжа, жыхар, жарт, ёжа, жмёня, жудасна, жаданы, жывёла, уражане, жыщё;

[ц]: цэгла, цукёрка, цыраты, цацка, цудоўны, дакранацца, убрáцца, шпáцыр, рыхтавацца, спрачáцца;

[р]: водар, драбіны, крама, крыніца, крыху, рагда, расліна, рух, рыса, рэдкі;

[ў]: бавоўна, трáўка, пайшоў, маляўнічы, пэўны, гуляў, шоўк, доўгі, воўк, поўны.



Мая сям'я

Мянé зваць Гáнна. Маё прозвішча Коваль. Я беларúска. Я нарадзілася на Беларусі ў горадзе Мінску. Я студéнтка. Я любліо чытач і малявáць. У мянé шмат сяброў.

Я жыву з бацькамі і сястрой.

Маё маці зваць Алéна Коваль. Яна працúе доктарам у бальніцы.

Майго бацьку зваць Ёнка Коваль. Ён настáёнік.

Мая сястра Вольга вúчыцца ў школе.

У мянé ёсць бабуля і дзядуля. Яны жывуць у вёсцы. Яны пенсіянéры.

Lexikai magyarázat a szöveghez

мянέ зваць – engem ...-nak hívnak
беларусь (-ка) – fehérorosz (férfi – nő)
нарадзіцца – születni (a szövegben: múlt idő, egyes szám: ō (hímnem) született –
ён нарадзіўся, ō (nőnem) született – янá нарадзілася)
Беларусь – Fehéroroszország
любіць – szeretni (jelen idő, egyes szám 1. személy: (én) я люблю)
читаць – olvasni
маляваць – rajzolni
шмат – sok
бацькі – szülök
мой (мая) – enyém (hímnem – nőnem)
працаваць – dolgozni (jelen idő, egyes szám 3. személy: (ő) ён, янá, яно пра-
цүе)
доктар – orvos
бальніца – kórház
вучыцца – tanulni (jelen idő, egyes szám 3. személy: (ő) ён, янá, яно вучыцца)
школа – iskola
жыць – élni (jelen idő, többes szám 3. személy: (ők) яны жывуць)
вёска – falu
пенсіянер – nyugdíjas

Nyelvtani kommentár: Személyes névmások

| személy | egyes szám | többes szám |
|---------|--------------|-------------|
| 1. | я | мы |
| 2. | ты | вы |
| 3. | ён, янá, яно | яны́ |

Kérdések és válaszok

Як? – Hogyan?

Дзе? – Hol?

Xmo? – Ki?

*

- Як Вас зваць?
- Мянé зваць Ганна.
- Як Вáша прозвішча?
- Маë прозвішча Коваль.

- Хто Вы па нацыянальнасці?
- Я беларуска.
- Вы вучыщеся ці працүеце?
- Я вучуся. Я студэнтка.

*

- У Вас вялікая сям'я?
- Не. Мая сям'я – гэта я, мама, тата і сястрá.
- Як зваць Вáшага бацьку?
- Майго бацьку зваць Ёнка.
- Хто Ваш бацька?
- Ён настáунік.
- Як зваць Вáшу маці?
- Маю маці зваць Алéна.
- Дзе працүе Вáша маці?
- Яна працүе ў бальніцы.
- Як зваць Вáшу сястрú?
- Маю сястрú зваць Вольга.
- Дзе вучыцца Вольга?
- Вольга вучыцца ў школе.

*

- Хто гóтыя мужчýна і жанчýна?
- Гэта маё бабўля і дзядўля.
- Дзе яны жывуць?
- Яны жывуць у вёсцы.
- Хто Вáшы бабўля і дзядўля?
- Яны пенсіянёры.

1. feladat: Beszéljen magáról és a családjáról!

Nyelvtani kommentár: Múlt idejű igék képzése

| nem | egyes szám | többes szám |
|-------------|----------------|-------------------|
| hímnem | спаў-∅, рос-∅ | спал-i, расл-i |
| nőnem | спал-a, расл-á | |
| semlegesnem | спал-a, расл-o | |

2. feladat: Alakítsa át múlt idejűvé az alábbi igéket!

1. Я (спаць, піць, мыць, шыць, ліць, быць, любіць, мець).
2. Яны (пісáць, чытáць, гаварыць, жадаць, вéдаць, бáчыць).

Szavak és kifejezések

Megszólítások

Спадár – Uram

Спадáрыня – Hölgym

Спадáрства, панове – Hölgyeim és uraim

Üdvözlések

Добры ձзень (табé, вam)! – Jó napot kívánok!

Добраи рáніцы! – Jó reggelt!

Добры вéчар! – Jó estét!

Прывітáнне! – Üdvözlöm! (hivatalos)

Kérések

Калí лáска! – Kérem szépen!

Бúдзыце ласкáвы! – Legyen szíves!

Прашу Вас! – Kérem, hogy...

Köszönet kifejezése

Дзякуй (табé, вam)! – Köszönöm!

Шчыра дзякую (табé, вam)! – Hálásan köszönöm!

Вяліki дзякуй! – Nagyon köszönöm!

Elköszönések

Да пабачéння! – Viszontlátásra!

Да сустрэчы! – Viszlát!

Бывáй / бывáйце! – Isten veled (önnel)!

Усяго добраага! – minden jóit!

Дабрáнач! – Jó éjszakát!

Хай тáбе (вam) ичáсциць! – Sok szerencsét!

Bocsánatkérés

Прабáчце / прабáч, калí лáска! – Elnézést kérek!

Дарýйце / дарýй! – Bocsánat!

Выбачáйце / выбачáй! – Bocsáss(on) meg!

Találkozásokor

Сардóчна запраша́ем! – Isten hozta!
Віта́ем вас! – Üdvözöljük / Köszöntjük (Önt / Önöket)!
Як мае́шся? – Hogy vagy?
Як дуже́-зда́роў? – Hogy vagy?
Што чува́ць? – Mi újság?

Ismerkedés

Я хаце́ў бы па́знаёміцу́ з Вáмі. – Szeretnék megismerkedni Önnel.
Вéльми прыéмна. – Nagyon örülök.
Будзем знаёмы. – Kifejezés, amit ismerkedéskor válaszként használnak.

Beleegyezés. Megerősítés

Так. Але. *Hy.* – igen. Ugye.

Ellenzés. Ellenkezés

He. – Nem. Ne.

3. feladat: Képzelje el, hogy megismerkedik valakivel. Írja le a párbeszédet!

2. találkozás

Téma: Akanyje (á-zás)

A fehérorosz nyelvben a kemény és a megkeményedett mássalhangzók után következő [o], [ɛ] kiejtésben és írásban is mindig hangsúlyos:

стол – asztal,
шэсць – hat.

A kemény és megkeményedett mássalhangzókat követő hangsúlytalan [o], [ɛ] kiejtésben és írásban is *a*-ként jelenik meg:

стали́ (a *стол* főnév többes száma),
ща́сци́ (a *шэсць* számnév birtokos esete).

Ez a folyamat az *akanyje*, vagyis az á-zás. Az *akanyje* jelen van minden hangsúly előtti és utáni szótárgban a fehérorosz eredetű szavaknál. Ennek megfelelően az [o] hang is *a*-ként jelenik meg a hangsúly előtti és utáni szótárgokban a jövevényszavak esetében. Kivételek: Тóкіо, трýо, адáжыо, Рýо-дэ-Жане́йра, Ватэрлóо (a jövevényszavakban az [o] a szóvégi nyílt szótárgban megmarad). Az [ɛ] hang a jövevényszavak többségénél hangsúlytalan helyzetben is megmarad a következő esetekben:

- 1) a szavak elején: энóха, экзáмен;
- 2) megkeményedett mássalhangzók, valamint [л] és [т] után: иэрýиф, жэ́тён, чэмпіён, джэнтльмén, рэспу́бліка, цэнтрáль, дэмакráтыя, тэлефón;
- 3) az összetett szavak első tagjában, a szó eredetétől függetlenül: шэравóki, мэтазгóдна;
- 4) minden сэнс changesoportot tartalmazó szónál: асэнсóуваць, бессэнсóуна.

Az olyan szavakban, ahol az *p*, *л* utáni *o* vagy *э* hangra esik a hangsúly, akanyje helyett az [o] és az [ɛ] helyére [ы] kerül: кроў – крывí, глóтка – глытáць, хрэ́сьбіны – хрышичéнне.

A jövevényszavak egy részénél kiejtésben és írásban is hangsúlytalan *э* helyett *ы* szerepel: брызéнт, цырымónия, трывóга, рызíна, канцылярыя, рысóра, інжынér stb.

1. feladat: Alakítsa át a szavakat, hogy az *o*, *э* helyére *a* kerüljön!

a) Példa: *стол* (főnév egyes számban) – *стали́* (főnév többes számban)

дом –
двор –
войк –

мароз –
год –
бор –

Nyelvtani kommentár: Főnevek képzése többes számban

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| lágы és г, к, х végű tő | kemény és megkeményedett tő |
| <i>пал-í</i> | <i>дам-ый</i> |
| <i>ваўк-і</i> | <i>двар-ый</i> |

b) Példa: *ноги* (főnév többes számban) – *нага* (főnév egyes számban)

рэки –
цэнны –
стрэхи –
воды –
галовы –
козы –
горы –

Nyelvtani kommentár: Főnevek végződései egyes számban

| nőnemű főnevek | hímnenemű főnevek | semlegesnemű főnevek |
|----------------|-------------------|----------------------|
| зямл-я | двор-θ | пол-е |
| цан-á | дзядул-я | акн-о |
| мыш-θ | бáцьк-а | вок-а |
| соль-θ | | галл-ё |
| | | дзиц-я |

c) Példa: *хочаши* (ige egyes szám 2. személyben – te) – *хачу́* (ige egyes szám 1. személyben – én)

можаши –
гаворыши –
ходзіши –
просіши –
голіши –
бароніши –
заслоніши –

d) Példa: *новы* (melléknév) – *навéйши* (a melléknév felsőfokú alakja)

чорны –
рэдki –

*чэрсты –
салодкі –
прыгожы –
дробны –
востры –*

2. feladat: Helyettesítse be a hiányzó ə-t vagy ы-t!

Т...лефон, д...таль, пр...зідёнт, д...легат, інж...нёр, ж...тон, м...тазгодна,
...тажэрка, р...форма, др...зіна, р...сора, т...лебачанне, ...каноміка, кр...-
вавы, др...жáць, ...кзáмен, ас...нсавáць, канц...лярыя, ...кзотыка, ц...нт-
ральны, р...корд, р...ліквія, ц...мéнт.



Fehérorosz hónapnevek

*стўдзень – január
люты – február
сакавік – március
красавік – április
трáвень / маў – május
чэрвень – június
ліпень – július
жнівень – augusztus
вέрасень – szeptember
кастрычнік – október
лістапáд – november
снёжань – december*

A fehérorosz hónapnevek rendkívül jellegzetesek. Ismert a beszélő nevek fogalma is. Ez mit jelent? A választ megtalálhatja a következő szövegben.

Беларускія назвы месяцаў

Стўдзень; параўнáйце: *стўдзіць, прастыць, прастýда, стўдзень* – наўза стрáвы, *сцюдзёны, сцюжса*; гэтую наўзу атрымáў сáмы халодны месяц.

Люты; параўнáйце: *люты вораг, люты звер; Пытэцца люты, цi добра абўты*; гэтую наўзу мае месяц надзвычай халодны, з завірúхамі; *люты* – злосны, ліхі.

Сакавік; параўнáйце: *сок*; у гэты месяц пачынаецца рух сокаў у дрэве.

Красавік; параўнáйце: *Кráска мілая мая, госця веснавáя; красавáць, красавáцца; кráска* – квéтка; у гэты месяц з'яўляюцца першыя кráскі (квéткі).

Чэрвень; параўнáйце: *чэрва (i чарвá)* – лічынкі, з якіх выводзяцца пчолы; на Беларусі ў чэрвені рапацца пчолы.

(Ф. Янкоўскі alapján)

Lexikai magyarázat a szöveghez

параўнáць – összehasonlítani

студзіць – lehülni

прастýда – megfázás

наўза – elnevezés

стрáва – étel

сцюдзёны – fagyos

гэты – ezek

атрымáць – kapni

сáмы – „leg-” (melléknevek felsőfoka)

халодны – hideg

лю́ты вораг – kegyetlen ellenség

лю́ты звер – kegyetlen fenevad

мець – van vmiije, birtokol vmit

надзвычай – rendkívül

завірúха – hóvihar

сок – lé, nedv

пачынацца – kezdődni

рух – mozgás

дрэва – fa

красавáць – pompázni

кráска, квéтка – virág

з'яўліцца – megjelenni
лічынка – lárva
вывадзіцца – kikelni
пчалá – méh
райцца – rajzani

Nyelvtani kommentár: A *мець* – *birtokolni* ige ragozása (jelen idő)

| | |
|------------------|-----------|
| я маю | мы мáем |
| ты мáеш | вы мáеце |
| ён, яна, яно мáе | яны мáюць |

3. feladat: Helyettesítse be a *мець* igét a megfelelő formában!

Példa: Я сшытак. – Я **мáю** сшытак.

Ён нáзву. Яны цукеркі. Вы час. Яна працу. Мы задáньне. Я рúчку. Ты тэлефон. Мы квіткі. Ты аловак. Вы кнігі.

4. feladat: Helyettesítse be a megfelelő személyes névmásokat!

Példa: мáю часопіс. – **Я** мáю часопіс.

..... мáеш падрúчнік. мáе квéткі. мáюць слоўнікі. мáем даручэнне. мáеце кватэры. мáю паштоўку. мáеш камп'ютэр.

A hétfő napjai

панядзéлак – hétfő
аўторак – kedd
серадá – szerda
чацвéр – csütörtök
пятніца – péntek
субота – szombat
нядзéля – vasárnap

тыдзень – hétfő

Számnevek

| tőszámnevek | Sorszámnevek |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1 адзін (адна, адно) | пέрши (пёршая, пérшае, пérшыя) |
| 2 два (дзве) | другі (другáя, другое, другія) |
| 3 тры | трэці (трэцяя, трэцяе, трэція) |
| 4 чаты́ры | чацвёрты |
| 5 пяць | пяты |
| 6 шэсць | шосты |
| 7 сем | сёмы |
| 8 восем | восьмы |
| 9 дзёвяць | дзевяты |
| 10 дзéсяць | дзесятъ |
| 11 адзінáццаць | адзінáццаты |
| 12 дванáццаць | дванáццаты |
| 13 трынáццаць | трынáццаты |
| 14 чатыrnáццаць | чатыrnáццаты |
| 15 пятнáццаць | пятнáццаты |
| 16 шаснáццаць | шаснáццаты |
| 17 семнáццаць | семнáццаты |
| 18 васемнáццаць | vasemnáццаты |
| 19 дзевятнáццаць | дзевятнáццаты |
| 20 двáццаць | дваццаты |
| 30 трýццаць | трыццаты |
| 40 сорак | саракавы |
| 50 пяцьдзесят | пяцідзесятъ |
| 60 шéсцьдзесят | шасцідзесятъ |
| 70 сéмдзесят | сямідзесятъ |
| 80 восемдзесят | васьмідзесятъ |
| 90 дзевяноста | дзевяносты |
| 100 сто | соты |
| 200 дзвéсце | двухсоты |
| 300 трýста | трохсоты |
| 400 чаты́рыста | чаторохсоты |
| 500 пяцьсот | пяцісоты |
| 600 шэсцьсот | шасцісоты |
| 700 семсот | сямісоты |
| 800 васемсот | васьмісоты |
| 900 дзевяцьсот | дзевяцісоты |
| 1 000 ты́сяча | ты́сячны |
| 1 000 000 мільён | мільённы |
| 1 000 000 000 мільярд | Мільярдны |

Nyelvtani kommentár: A számneveknél 11-től 19-ig a hangsúly a *-на-* szótagra esik.

Kérdések és válaszok

- *Што сёння за дзень?* / Milyen nap van ma?
- *Серадá.* / Szerda.
- *Якое сёння чысло?* / Hányadika van ma?
- *Трэцяга кастрычніка.* / Október harmadika.

Megjegyzés: A „Hányadika van ma?” kérdésre válaszolva a sorszámnév birtokos esetben áll, végződése pedig: *-ага*, *-яга*.

3. találkozás

Téma: Jakanyje (já-зás). A személyes névmások ragozása

A fehérorosz nyelvben a hangsúly előtti szótagban lévő *e* [ɛ], *ě* [o] magánhangzók *я* [a]-vá alakulnak át. Ez a folyamat a *jakanyje*, vagyis a *já-зás* (a *я* betűről kapta nevét):

вéцер – вяtryí,
сцéны – сцяна.

Kivételek (ahol a hangsúly előtti szótag írásban megőrzi az *e-t*):

- 1) számnevek: дзевы́ты, дзеся́ты, семнáщаць, васемнáщаць;
- 2) idegen szavak, például: секунда, кефíр, аперáцыя, медáль stb., *de сяржáнт, яфрэйтар, каляндáр, дзяжúрны* (szótárakban ajánlatos ellenőrizni);
- 3) a *не* tagadószó és a *без* elöljárószó estében; valamint hansúly előtti szótagban az [ɛ] is [a]-ként ejtődik:

не хоча – [н’а] хоча,
без волі – [б’аз] волі.

Hangsúlytól függetlenül megmarad a szó tövében szereplő *я*:

цáжка – цяжкавáта,
свáта – святкавáць.

Fonetikai bemelegítés

Не просіць, без ráдасці, не хачу, не бўду, без дапамогі, не прыйдуць, не ли́біць, без мянé, не трэба, не пайдў, без бацькоў, не вéльмі, без размоў, не можа, не кахáе, не вéдаю.

Nyelvtani kommentár: А людіць ige ragozása (jelen idő)

| | |
|----------------------|-------------|
| я любліо | мы ли́бім |
| ты ли́біш | вы ли́біце |
| ён, янá, яно ли́біць | яны ли́бяць |

Megjegyzés: Людіць ‘szeret’: szülöket, barátokat, filmeket, természetet, könyvet olvasni stb., кахáць ‘(szerelemmel) szeret’: férfit, nőt.

1. feladat: Tegye a *любіць* igét a megfelelő alakba!

Példa: Я бацькоў. – Я *люблю* бацькоў.

Ты хадзіць у госці. Ён збіраць грыбы. Вы радзіму. Яны настáуніцу. Янá чытаць часопісы. Мы займáцца спартам. Я гаварыць па-беларуску. Вы вывучáць мовы? Ён класічную мúзыку. Янá прыгожае адзéнне. Яны падарожнічаць.

2. feladat: Keressen olyan szóalakot, amelyben az *e* és *ě* helyére я kerül!

a) Példa: *след* – *сляды*

лес –

мех –

звер –

лешч –

чмель –

снег –

век –

b) Példa: *вёсны* – *вясна*

вёслы –

сёстры –

вёрбы –

гнёзды –

зёмлі –

сém'i –

плéчи –

c) Példa: (*вы*) *берацé* (az ige többes szám 2. személyű alakja – ti) – (ты) *бярэш* (az ige egyes szám 2. személyű alakja – te)

ведзяцé –

дзерацé –

кленяцé –

лежыцé –

лецицé –

мецяцé –

спеяцé –

d) Példa: *свéтлы* – *святлéйши*

вясёлы –

бéлы –

цёмны –
зялёны –
цёплы –
свёжы –
лёгкі –

Nyelvtani kommentár: A felsőfokú melléknevek rövid alakját az *-ейши-*, *-эйши-* képző segítségével képezzük: *цёмны* – *цымнэйши*, *салодкі* – *саладзэйши*, *прыгожы* – *прыгажэйши*.

3. feladat: Helyettesítse be a hiányzó *e-t*, *ë-t*, *я-t*!

Бал...рына, б...рэт, дз...вяты, г...н...рал, з...лёны, ц...гнікі, тыс...ча,
в...чнá, п...рон, с...зон, в...лікі, м...тро, л...гэнда, с...ляне, г...рой, св...т-
каваць, п...нál, кал...ндáр, с...мнáццаць, ц...мнавáты, Г...рмáнія, з...млá.

Ellenőrizze a helyesírást szótár alapján!

4. feladat: Helyettesítse be a szükséges *e-t*, *ë-t* vagy *я-t*!

вясна – в...сны, в...сновы;
лес – л...сны, л...савік, л...сісты;
цёплы – ц...пло, пац...плéла, ц...плынý;
звер – зв...ры, зв...рок, зв...рыны;
снег – сн...гі, сн...жок, сн...гавік;
свётлы – св...тло, св...тлéйши, св...тлéць;
зялёны – з...л...ніна, заз...л...нёць.


Беларусь

Беларусь размешчана ў лясной зоне. Лясы́ займаюць трэцюю чацьку тэ-
рыторыі рэспублікі. Асабліва вялікая плошча занята лéсам на захадзе Го-
мельскай, Магілёўскай, поўначы Мінскай абласцей. У лясах пераважаюць
хвойныя пароды – саснá і ёлка.

Беларусь мае густую рачную сётку. Самая вялікая беларускія ракі –
Прыпяць, Заходняя Дзвіна, Нёман, Днепр.

У Беларусі шмат азёр. Больш за ўсё іх у паўночнай чацьцы. Шмат і ба-
лот, асабліва на поўдні рэспублікі.

(Fehérország földrajza)



Lexikai magyarázat a szöveghez

размéшчаны – elterül, elhelyezkedik, van

ляснáя зона – erdőövezet

займаць – elfoglalni

чáстка – rész

тэрыторыя – terület

асабліва – főleg

вялікі – nagy

плошча – terület

заняты – foglalt

зáхад – nyugat

поўнач – észak

вобласць – vidék, terület

пераважаць – túlsúlyban van

хвойныя пароды – túlevelű fafajták

саснá – erdei fenyő

i – és

éлка – fenyőfa

густы – sűrű

рачнáя сéтка – folyamhálózat, vízhálózat

самы вялікі – legnagyobb

возера – tó

*больш за ёсё – leginkább
ix – ök
наўночны – északi
балота – láp, mocsár
поўдзен – dél*

Kérdések és feladatok

1. Magyarázza meg az *o*, *э*, *a*, *e*, *ё*, *я* betűk helyesírását a szövegben előforduló esetekben!
2. Milyen fajta fák vannak a fehérorosz erdőkben?
3. Nevezze meg Fehéroroszország legnagyobb folyóját!
4. Beszéljen Magyarország természeti különlegességeiről!

Égtájak

*поўдзен – (dél) – поўнач – (észak)
захад – (nyugat) – усход – (kelet)*

Idő

- Скажыце, калі ласка, дакладны час. / Mondja, kérem, mennyi a pontos idő?
– Зáраз восем гадзін / палова дзвевятай / пятнáццаць мінúт (хвілін) чац-
вёртай / без дзесяці сем (гадзін). / Nyolc óra van most / fél kilenc / negyed öt /
7 óra lesz 10 perc múlva.
– Колькі зáраз чáсу? / Mennyi most az idő?
– Пяць мінúт шостай (гадзіны) / чвэрць сёмай. / 5 óra múlt 5 perccel /
negyed het.
– Якáя зáраз гадзína? / Hány óra van?
– Палова адзінáццатай (гадзіны) / без чвэрці дзве (гадзіны). / Fél 11 /
háromnegyed 2.
– Калі мы сустрэнемся з вám? А якой гадзíne? / Mikor találkozunk?
Hánykor?
– Мы сустрэнемся ў панядзéлак а пятай гадзíne / а палове шостай /
каля трох гадзін. / Hétfőn ötkor találkozunk / fél 6-kor / 3 körül.

*

*Калі? – Mikor?
учора (tegnap) – сёння (ma) – зáутра (holnap)
даўно (régen) – нядáўна (nemrég)*

рэдка (ritkán) – чáсma (gyakran)
 лéтам / улéтку (nyáron) – зíмой / узíмку (télen)
 восеню / увосень (összel) – вясной / увéсну (tavasszal)
 днём / удзéнь (nappal) – ноччу / уночы / уначы́ (éjjel)
 лéтась (tavalý) – сéлета (idén)
 ранíцай / ранíцой / ráнкам / урáнку (reggel) – вéчарам / увéчары (este)
 апоúдни (dél) – апоúначы (éjfél)

5. feladat: Tegye az igéket múlt időbe!

Сёння я (гуляць). Раніцай янá (снедаць).
 Ноччу ён (спаць). Увéчары мы (вячэраць).
 Сёлета я (адпачывáць). Удзéнь яны́ (абéдаць).
 Вéчарам я (чытáць).

Nyelvtani kommentár: A személyes névmások ragozása

| eset | egyes szám | | | | többes szám | | |
|---|----------------|------------------|-----|-----|-------------|------|------|
| <i>alanyeset</i> (хто? что?) | я | ты | ён | янá | мы | Вы | яны́ |
| <i>birtokos eset</i> (каго? чаго?) | мянé | цибé | яго | яé | нас | Вас | ix |
| <i>résztes eset</i> (каму? чаму?) | мне | табé | ямú | ёй | нам | Вам | im |
| <i>tárgyeset</i> (каго? что?) | мянé | цибé | яго | яé | нас | Вас | ix |
| <i>eszközest</i> (кім? чым?) | мной (мною) | табой (табою) | im | ёй | нáмі | Вáмі | ímі |
| <i>elöljárós eset</i> (пры кім? у чым?) | мне | табé | im | ёй | нас | Вас | ix |

6. feladat: Tegye a zárójelben lévő névmásokat a megfelelő alakba!

ГАННА: Прывітанне, Алéся! Як мáешся?

АЛÉСЯ: Прывітанне, сяброўка! Дзя́кую (каму? ты), усё добра.
 А ў (каго? ты) як спráвы?

ГÁННА: Дзякую, вельмі добра. Да (каго? мы) учора госці з вёскі прыехалі.

АЛÉСЯ: Хто?

ГÁННА: Стрые́чныя брат і сястра. Зойдзеш да (каго? мы) увёчары?

АЛÉСЯ: Так. Вельмі прыёмна бўдзе пазнаёміцца з (кім? яны).

ГÁННА: Бўдзем (каго? ты) чакаць. Да сустрэчы!

АЛÉСЯ: Вечарам бўду ў (каго? вы). Бывай!

7. feladat: Tegye a névmásokat a megfelelő formába!

У (я) ёсць аловак. У (ты) нямá сшытка. Я любліо з (ён) хадзіць у тэатр. Ён ліобіць з (янá) гулáць. Ты да (мы) прыйдзеш з (яны)? Мы пойдзем з (ты) у кіно? Да (я) прыехаў сябар.

*

— Калі Вы нарадзіліся? / [Ön] Mikor született?

— Я нарадзіўся / нарадзілася двáццаць сёмага вέрасня тысяча дзесяцьсот восемдзесят другога года. / [Én] 1982. szeptember 27-én születtem.

— Колькі Вам гадоў? / [Ön] Hány éves?

— Мне двáццаць два гады / трьццаць гадоў. / [Én] 22 éves / 30 éves vagyok.

Megjegyzés. Адзін *год*; два, тры, чатыры *гады*; пяць, шэсць stb. *гадоў*.

4. találkozás

Téma: Protetikus (előtét-)magánhangzók.

I. típusú névszóragozás. A főnevek esetvégződései

Protetikus vagy előtét-magánhangzó az [i] és az [a].

A protetikus [i] a szó elején jelenik meg mássalhangzótöröldés feloldására, elsősorban [p], [l], [m] előtt. Az [m] előtt minden, [p], [l] esetében pedig csak akkor, ha a megelőző szó mássalhangzóra végződik: *имглá, вýгляд iльвá, пёк iржаны* хлеб. Hasonlítsa össze: глядзéць на льва, пяклá ржаны́ хлеб.

A protetikus [a] olyan szavakban használatos, mint: *аржаны́, амиáра* (párhuzamosan a *iржаны́, имиáра* szavakkal), *аўторак*.

A protetikus magánhangzók ritkábban bizonyos mássalhangzókapcsolatok előtt is megjelenhetnek: *ігрýша, істýжка* (párhuzamosan a *груша, стýжка* szavakkal).

1. feladat: Helyettesítsen be protetikus magánhangzót, ahol szükséges!

Расцілáеца ...ржы́шча, пухнáтыя ...мшáрыны, выкры́квае ...лжýвасць, патrýшчаных ...льдзíнаč, сцюдзённая ...льдзінка, сту́кнуцца ...лбом, вала́сы ...рваць на галавé, хутка ...мчáцца, прáва на ...льготы, завод ...льнаводчы.

I. típusú névszóragozás A főnevek esetvégződései

Az I. típusú névszóragozás szerint az egyes szám alanyesetben -a (-я)-végű nőnemű főnevek ragozódnak:

| eset | lágy tő | kemény tő | megkem. tő | r-végű tő | k-végű tő | x-végű tő |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <i>alany</i> (хто? что?) | зяml-я pésn-я | сцян-á радзім-а | сястр-á прац-а | наг-á кніг-а | рук-á вёск-а | страх-á мýх-а |
| <i>birtokos</i> (каго? чаго?) | зяml-í pésn-í | сцян-ý радзім-ы | сястр-ý прац-ы | наг-í кніг-і | рук-í вёск-і | страх-í мýх-і |
| <i>részies</i> (камý? чамý?) | зяml-í pésn-í | сцян-é радзім-е | сястр-ý прац-ы | наз-é кніз-е | руц-э вёсц-ы | страс-é мýс-е |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>tárgy</i> (каго? што?) | зяml- ю пéсн-ю | сцян-́у радзім-у | сястр-́у прáц-у | наг-́у кніг-у | рук-́у вёск-у | страх-́у мúх-у |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | зяml- ёй (-ю) пéсн-яй (-яю) | сцян-о́й (-ою) радзім-ай (-аю) | сястр-о́й (-ою) прáц-ай (-аю) | наг-о́й (-ою) кніг-ай (-аю) | рук-о́й (-ою) вёск-ай (-аю) | страх-о́й (-ою) мúх-ай (-аю) |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | зяml-í пéсн-i | сцян-é радзім-e | сястр-ý прáц-ы | наз-é кніз-e | руц-э вёсц-ы | страс-é мýс-e |

Nyelvtani kommentár: Olyan főneveknél, amelyek szótöve *z*-re, *k*-ra, *x*-ra végződik, részes és elöljárós esetben hangváltozás következik be: **Г – з, К – ү, Х – с.**

2. feladat: Tegye a következő főneveket részes és elöljárós esetbe!

Прылáда, вадá, пárta, дарога, дугá, квéтка, дачká, мукá, мýка, вольха, сахá, кватэрá, пúшча, яблыня, стáнцыя, пчалá.

3. feladat: Tegye a következő főneveket eszközésetbe!

Кázka, бúдучыня, шчакá, карá, кáра, просьба, шáфа, сціóжа, вўліца, сям'я, глыбінá, ракá, увáга, краіна, мáтка, бáйка.

4. feladat: Tegye a zárójelben lévő főneveket a megfelelő alakba!

Сустракáцца з (бабуля), любіць (радзіма), цікавіцца (кніга), жыць у (вёска), ісці на (прáца), ганарыцца (дачкá), працеваць на (зяmlя), гуляць на (вўліца), чытатць (бáйка).

Зяmlя пад бéлымі крýламі

Над усёй нашай краінай, настáвішы бéлыя вéтразі крýлаў, планіруюць буслý. Іх тыісячы. Да пэўнай ступені бýсел – сімвал Беларусі. Ёсць, вядома, буслý і ў іншых заходніх краінах, ёсць яны і на поўдні. Але на ўсход ад Беларусі, калі не лічыць Сярэднюю Áзію, яны ўжо амаль не водзяцца.

Вось так і планіруюць, планіруюць буслý. А мне пад іхні палёт асабліва добра дўмаецца пра Беларусь. Для вас я і хачу расказаць пра яé.

Чаму Беларусь? Ёсць нéкалькі варыянтаў паходжання гэтай наўзы. Прывяду два з іх.

Пéршы: бéлыя адзéнні дáуніх вясковых людзéй, бéлыя іхнія валасы, бéлы колер скўры.

Другі. А ён анійк не супярэчыць з пέршым. Калі на нашы старажытныя славянскія зéмлі прыйшли татáра-манголы – здолелі адбіцца ад іх амаль адны толькі мы. Паў Уладзімір, Рэзань, Кіеў. Да Ноўгарада захопнікі не дайшли толькі таму, што пачаліся дажджы.

Мы адблісія. І менавіта таму мы «бéлая», «чыстая ад нашэсця татáраў» Русь.

(У. Караткевіч *alapján*)



Lexikai magyarázat a szöveghez

увéсь – egész

наш – miénk

краíна – táj, vidék

настáвіўши – kibontva

бéлы – fehér

вéтразъ – vitorla

крыло – szárny

планíраваць – tervez

бýсел – gólya

да пэўнай ступéni – bizonys mértékben

сíмвал – jelkép

вядома – vminek a tudatában

іnны – más, másik

алé – de

Сярэдняя Азія – Közép-Azsia

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| у́жо – már | ко́лер – szín |
| амálъ – majdnem | скúра – bőr |
| ва́дзі́ца – előfordulni | a – de, viszont |
| вось – íme, tessék | анія́к – egyáltalán |
| так – így | супярэчы́ць – ellentmond |
| на́лёт – repülés | стара́жы́тны – ősi |
| до́бра – jó | славянскі – szláv |
| дұ́мацца – gondolkodni | татáра-манголы – tatár-mongolok |
| хацé́ць – akarni | здоле́ць – sikerülni |
| раска́за́ць – elmondani | адбí́ца – visszaverni |



| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| чаму́ – mitől, miért | тольки – csak |
| нека́лькі – néhány | нáсці – elesni |
| варыя́нт – változat | захопнік – hódító |
| находжанне – eredet, keletkezés | дайсці – eljutni |
| прывесци – felsorol, felhoz | таму́ ишто – azért, mert |
| адзéнне – ruha | начáца – elkezdeni |
| да́ўні – régi | дождёж – eső |
| вя́сковы – falusi | менавíта – pont, éppen |
| людзі – emberek | чы́сты – tiszta |
| валасы́ – haj | нашэсце – megszállás |

Kérdések és feladatok

1. Keresse meg az I. típusú névszóragozáshoz tartozó főneveket és állapítsa meg esetüket!
2. Beszéljen a *Беларусь* elnevezés eredetéről!
3. Mit tud a saját országának elnevezéséről?

Színek

Які? – Milyen?

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| бέлы – fehér | блакітны – kék |
| чорны – fekete | зялёны – zöld |
| чырвоны – piros | шэры – szürke |
| жоўты – sárga | ружовы – rózsaszín |
| сіні – világoskék | карыйчневы – barna |
| свёты (világos) – цёмны (sötét) | |

5. feladat: Helyettesítse be a színeket jelentő mellékneveket!

1. Маё любімая колеры — і 2. Нéба
3. Больш за ўсё мне падабающа рўжы і гваздзікі.
4. Вясною травá, а восенню — 5. Мора
6. У пакоі сцéны. 7. Калі святлафор — ты ёдзеш, калі — ты чакáеш. 8. У Алéны вочы. 9. Зáящ 10. У Алéся валасы.

6. feladat: Tegye a kipontozott helyekre a megfelelő főneveket!

зялёнай , шэры , чорной , бéлы ,
блакітнай , ружовая , карыйчневае , чырвоныя ,
жоўты , сіняе

Főnevek: хмáра, дзень, травá, вочы, рўжы, сланéчнік, мора, сукéнка, паліто,
будынак.

7. feladat: Írja le egy barátjának vagy barátnőjének a külsejét!

У маёй сяброўкі (у майго сáбра) ... вочы, ... валасы, ... колер скўры.

Яé (яго) любімая колеры – ..., ..., і

У яé (яго) ёсць ... сукéнка, ... сарочка, ... спадніца, ... штаны, ... світэр, ...
паліто, ... хўстка, ... блузка, ... чаравікі.

5. találkozás

Téma: Kieső magánhangzók. Az I. típusú névszóragozás végződései többes számban

Kieső magánhangzónak hívják azokat a magánhangzókat, amelyek a szó változásai során eltünnek. Ilyenek a hangsúlyos [o], [э] és a hangsúlytalan [a]: *акно* (egyes szám alanyesetű főnév) – *акон* (többes szám birtokos esetű főnév), *дзенъ* (egyes szám alanyesetű főnév) – *дня* (egyes szám birtokos esetű főnév), *дошка* (egyes szám alanyesetű főnév) – *дошка* (többes szám birtokos esetű főnév).

A kieső magánhangzók az ősi redukált magánhangzók (**ь**, **ъ**) helyén jelentek meg, amelyeket nagyon röviden ejtettek.

Kieső magánhangzók jelennek meg:

- 1) a -ка képző előtt: *беларуска* – *беларусак*, *бярозка* – *бярозак*;
- 2) az -ок (-ак) képző esetén: *пясок* – *пяскы*, *арэшак* – *арэшика*;
- 3) az -оўк- (-ёўк-) képzőben: *насоўка* – *насовак*, *пуцёўка* – *пуцёвак*;
- 4) az -лк- képzőben: *вéялка* – *вéялак*, *сéялка* – *сéялак*;
- 5) az -ечк- (-эчк-) képzőben: *калéчка* – *калéчак*, *са́рдэчка* – *са́рдэчак*;
- 6) az -анк- (-янк-) képzőben: *па́гáнка* – *па́гáнак*, *палянка* – *палянак*;
- 7) az -еу képző esetén: *баязлівеу* – *баязліўца*, *нáлеу* – *нáльца*;
- 8) az -унк- képzőben: *рату́нак* – *рату́нка*, *ласу́нак* – *ласу́нка*;
- 9) az -анъ (-янъ, -енъ) képző esetén: *вúчанъ* – *вúчня*, *вéрасенъ* – *вéрасня*;
- 10) néhány szóban a ragozás során: *рубéль* – *рубля*, *агóнь* – *агня*.

1. feladat: Alakítsa át a szavakat a példa alapján!

a) Példa: *вішня* (egyes szám alanyesetű főnév, I. típusú névszóragozás) – *вішань* (többes szám birtokos esetű főnév)

чарэшня –
нéсня –
глотка –
нáлка –
дачкá –
грýўня –
талéрка –

Az I. típusú névszóragozás végződései többes számban

| eset | lágy tő | kemény tő | megkem. tő | r-végű tő | κ-végű tő | x-végű tő |
|--|------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <i>alany</i> (хто? что?) | зéмл-i пожн-i | сцéн-ы лíчб-ы | сёстр-ы прáц-ы | ног-i кнíг-i | рук-i вëск-i | стрэх-i Мýх-i |
| <i>birtokos</i> (каго? чаго?) | зяме́ль-θ пожн-я́у | сцен-θ лічб-а́յ | сясцёр-θ (сёстр-а́й) прáц-θ | ног-θ кніг-θ | рук-θ вëсак-θ | стрэх-θ мýх-θ |
| <i>részes</i> (каму? чаму?) | зéмл-я́м пожн-я́м | сцéн-ам лічб-ам | сёстр-ам прáц-ам | наг-áм кніг-ам | рук-áм вëск-ам | стрэх-ам мýх-ам |
| <i>tárgy</i> (каго? что?) | зéмл-i пожн-i | сцéн-ы лічб-ы | сясцёр-θ (сёстр-а́й) прáц-ы | ног-i кнíг-i | рук-i вëск-i | стрэх-i мýх-θ |
| <i>eszköz</i> (ким? чым?) | зéмл-я́мі пожн-я́мі | сцéн-амі лічб-амі | сёстр-амі прáц-амі | наг-áмі кніг-амі | рук-áмі вëск-амі | стрэх-амі мýх-амі |
| <i>elöljárós</i> (при ким? у чым?) | зéмл-я́х пожн-я́х | сцéн-ах лічб-ах | сёстр-ах прáц-ах | наг-áх кніг-ах | рук-áх вëск-ах | стрэх-ах мýх-ах |

Nyelvtani kommentár: Birtokos esetben rag nélkül legfőképpen azok a főnevek maradnak, amelyeknek a töve csak egy mássalhangzóra végződik (сцéн-ы – сцен-θ); -áy (-я́у) végződést pedig főként azok a főnevek kapnak, amelyek tövének végén mássalhangzótorlódás van (лічб-ы – лічб-а́й). Egyes főneveknél viszont egyenértékű mind a kétféle végződés használata: сёстр-а́й – сясцёр, вішн-я́у – вішань. Rag nélkül maradnak azok a főnevek is, amelyek töve -κ-ra végződik: дочк-a – дочак (дачок), квéтк-a – квéтак.

- b) Példa: *дзенъ* (egyes szám alanyesetű hímnenmű főnév) – *дня* (egyes szám birtokos esetű hímnenmű főnév)

áвадзенъ –
локач –
мяшок –
жáваранак –
стажок –
дубок –
вазок –

c) Példa: *соh* (egyes szám alanyesetű hímnemű főnév) – *сну* (egyes szám birtokos esetű hímnemű főnév)

вéцер –

пясок –

гарошак –

агонь –

досвітак –

цикар –

поудзенъ –

d) Példa: *моh* (egyes szám, alanyesetű, hímnemű főnév) – *імхý* (egyes szám részes esetű, hímnemű főnév)

лёh –

лёd –

леў –

e) Példa: *рублéль* (egyes szám alanyesetű hímnemű főnév) – *рублí* (többes szám alanyesetű főnév)

карабéль –

журавéль –

бабёр –

нáлец –

вáзенъ –

бýсел –

вýчанъ –

2. feladat: A következő főneveket tegye többes szám birtokos esetbe!

Глыбіня, тýндра, школа, краіна, грýпа, гульня, вéжа, алéя, кўрыца, лáзня, дзяўчына, калона, яблыня, афіша, ракá, ўма, саснá, скáрга, хвáля, экскýрсія.

3. feladat: Tegye a következő főneveket többes szám birtokos esetbe!

Кníjka, rúčka, élka, ножка, шápka, кропля, сястрá, чáйка, мы́шка, бярозка, дзяўчынка, лáстаўка, вяроўка, вýстаўка, рыбка, палáтка, чáпля, сотня.

Húzza alá a kieső magánhangzókat!

Людзі зямлі беларускай

Які ён, беларус? Што гэта за народ?

Адказаць на гэта пытайнне дўжа цяжка. Як і паўсіоль, ёсьць сярод беларусаў розныя людзі. Аднак усё ж можна называць некаторыя досыць тыповыя рысы, уласцівымі народнаму беларускаму характару.

Рысы аблічча мяkkія, склад здаецца крыху далікатным, хоць для беларуса харектэрна працавітасць, вынослівасць, цягавітасць. Там, дзе другі можа апусціць руку, беларус бўдзе цягнүць. Іначай, у старыя часы, чалавек не выйжыў бы сярод гэтых дрымучых лясоў і неабсяжных балот. І гарант той застаяўся ў яго характары на вякі.

Манера паводзін вызначаецца павольнасцю, стрыманасцю. Прáуда, стрыманасць беларуса да пары. Пярайдзешмяжу — і беларус пакажа, як паказаў у мінúлай вайнé, на што ён вárты, калі вораг падніме руку на яго жыщё.

Уласціва нашым людзям знаходлівасць. Беларус — вялікі амáтар пажартаваць, ён не можа абысціся без гўмару. Беларусы адрозніваюцца шчодрасцю, заўсёднай гатоўнасцю прыйсці на дапамогу ў бядзé. Яны звычайна мяkkія, давéрлівые, пазбаўлены помслівасці.

Адна з галоўных рысаў беларусаў — гасціннасць. «Госць у хáце — бог у хáце» — і гáньба таму дому, дзе не зробяць усяго, нáват немагчымага, каб гостю быў задаволены.

Па агульным назіранні, беларусам прыродна ўласціва павага да іншых народаў і памяркоўнасць да таго, хто дўмае іначай.

(У. Караткевіч *alapján*)



Lexikai magyarázat a szöveghez

ишто – mi
 адказаць – válaszolni
 пытайнне – kérdés
 дўжса цяжска – nagyon nehéz
 як – hogyan, ahogyan
 паўсюль – mindenhol
 сярод – között
 розны – különféle
 аднáк – azonban
 усё ж – még inkább
 можна называць – lehet nevezni vmnek
 некаторы – egyes, bizonyos
 досыць – elég
 тыповы – tipikus
 ры́са – vonás
 уласцівы – jellemző
 народны – nemzetи
 характтар – jellem, természet
 аблічча – külsőleg
 мяккі характтар – szelíd természet
 склад – alkat
 здавацца – tűnni vmnek, vmilyennek
 крыху – kevés
 далякáтны – törékeny (alkat)
 хоць – habár
 характэрна – jellemző
 працавітасць – szorgalom
 выносливасць – szívósság
 цягавітасць – teherbírás
 там – ott
 дзе – hol, ahol
 апусціць ру́кі – elveszti a kedvét
 быць – lenni
 цягнүць – törekedni, igyekezni
 інáчай – másképp
 у старыя часы – a régi időkben
 выйжыць бы – túlélni, életben maradni
 дрымúчи – járhatatlan
 неабсяжны – átláthatatlan
 гарп – hevesség



той – az
 застáцца – maradni
 на вякі – évszázdokig
 манéra – mód
 паводзіны – viselkedés
 вызначацца – meghatározni
 павольнасць – téteskés
 прáуда – igaz
 да пары – egy ideig
 перайсці – átmenni, átlépní
 мяжá – határ
 паказаць – mutatni
 мінúлы – elmúlt
 вайнá – háború
 вáрты – képes vmire, tehetséges
 вораг – ellenség
 падымáць рукý – kezet felemelni
 жыщё – élet

уласціва – jellemzően
знаходлівасць – találékonyság
амáтар – kedvelő
пажартавáць – viccelődni
абысціся – meglenni, ellenni
гўмар – humor
адрознівацца – különbözni
шчодрасць – bőkezűség
заўсёдны – minden, állandóan
гатоўнасць – készség, hajlandóság
данамога – segítség
бядá – baj
звычайна – általában
даўерлівы – bizalomteljes
стрыманасць – tartózkodás , távolságtartás
пазбáўлены помслівасці – nem bosszúálló
галоўны – fő
гасціннасць – vendégszerető
«*госць у хáце – бог у хáце*» – „vendég a háznál – Isten a háznál”
(közmondás)
гáньба – szégyen
дом – ház
зрабіць – megcsinál
усё – minden
нáвам – még, is
немагчымае – lehetetlenség
каб – azért
госць – vendég
задаўлены – elégedett
на агульным назірэнні – az általános vélekedés szerint
прыродна – természetes
павáга – tisztelet
памяркоўнасць – elnézés, megbocsátás
дýмаць – gondolni, gondolkodni

Kérdések és feladatok

1. Keresse meg azokat az egyes és többes számú főneveket, amelyek az I. típusú ragozáshoz tartoznak, és állapítsa meg, milyen esetben vannak!
2. Nevezze meg a fehéroroszok jellemének tipikus vonásait!
3. Beszéljen a magyarok jellemének tipikus vonásairól!

Minőségjelzők és tulajdonságok

Які (якія)? – Milyen?

малады́ (fiatal) – стары́ (öreg)
новы (új) – стары́ (régi)
вялікі (nagy) – малы́ (kicsi)
шырокі (széles) – ву́зкі (keskeny)
доўгі (hosszú) – кароткі (rövid)
глыбокі (mély) – мэ́лкі (sekély)
багаты (gazdag) – бедны (szegény)
блізкі (közeli) – далёкі (távoli)
добра́ры (jó) – дрэнны (rossz)
вéрхні (felső) – нíжні (alsó)
вясёлы (vidám) – сúмны (szomorú)
гарáчы (forró) – халодны (hideg)
горкі (keserű) – салодкі (édes)
лёгкі (könnyű) – цяжскі (nehéz)
мяккі (ruha) – цвёрды (kemény)
моцны (erős) – слáбы (gyenge)
мокры (nedves) – сухі (száraz)
рэдкі (ritka) – ча́сты (gyakori)
худы́ (karcsú) – мáжны (telt)
чы́сты (tiszta) – бру́дны (koszos)
тонкі (vékony) – тоўсты (kövér)
дурны́ (buta) – разу́мны (okos)
хворы (beteg) – здаровы (egészséges)
тáнны (olcsó) – дара́гі (drága)
нéрши (első) – апоині (utolsó)
павольны (lassú) – ху́ткі (gyors)

4. feladat: Tegyen a kipontozott helyekre minőséget vagy tulajdonságot jelző mellékneveket!

..... цягні́к,
..... заня́ткі,
..... чалавéк,
..... абрýс,
..... дзень,
..... рэч,
..... кáва,
..... ложак,
..... паліца.

6. találkozás

Téma: Hosszú mássalhangzók. III. típusú főnévragozás. Az egyes számú főnevek esetvégződései

A fehérorosz nyelv jellegzetességei közé tartoznak a hosszú mássalhangzók, amelyek a szó végén helyezkednek el magánhangzók között. Hosszú mássalhangzók létrejöhetnek a [ж], [ч], [ш], [з'], [дз'], [с'], [п'], [л'], [н'] hangokból. Írásban ilyenkor megkettőződnek a betűk: *надарожжса, сүчча, узвышиша, палоззе, суддзя, калоссе, жыщцё, галлёт, пытанине*. Figyelembe kell venni azt is, hogy a hosszú [дз'] hangot írásban a ө megkettőzésével jelöljük: *бязладдзе, разводдзе*.

Néhány jövevényiszóban megőrződtek a hosszú mássalhangzók: *вáинна, бон-на, донна, мадонна, Мékка, Гáинна, Жáинна*. De a jövevényiszavak többségénél eltűntek a hosszú mássalhangzók: *асистэнт, клас, тона, мáса, алéя, метáл, прафécap* stb.

A hosszú mássalhangzók fonetikai jelenségek, ellentétben az egyes betűk megkettőzésével egy szó morfémahatárainál: *аббíць* (аб+бíць), *камéнны* (кáмень+ны).

1. feladat: Olvassa el a verset! Állapítsa meg a hosszú mássalhangzókat tartalmazó főnevek nemét!

Мужчýна. Жанчýна. Чакáнне.
Шукáнне. Блукáнне.Час.
Жанчýна. Мужчýна. Спаткáнне.
Вítánnе. Пытánnе. Адкáз.
Мужчýна. Жанчýна. Дыхáнне.
Сэрцабíццё. Забыщцё.
Жанчýна. Мужчýна. Кахáнне.
Мужчýна. Жанчýна. Жыщцё.
(А. Вярцински)

Lexikai magyarázat a szöveghez

чакáнне – várakozás
шукáнне – keresés
блукáнне – kóborlás
спаткáнне – találkozás
вимáнне – üdvözlet

адкáз – válasz
дыхáнне – lélegzet
сэрцабíццё – szívverés,
 szívdobogás
забыщцё – feledés

2. feladat: Ahol szükséges, pótolja a kihagyott betűket a szállóigékben és aforizmákban!

Адны́ жабракі могуць праз усё жыц... ё толькі браць (М. Багдановіч).
Бúрай змéценае лісц... е не вяртáецца на гол... е (П. Панчанка).
Былá б свін... я, а лúжа бúдзе (У. Корбан).
Вучы́ся, нябожа, вучэн... е паможа (Я. Купáла).
Глядзéце, якáя цáца ззяе ў смéц... і (Я. Колас).
Дзенъ вясéл... я назнáчылі, ды вясéл... я не бáчылі (Я. Колас).
Жáртачкі — ён так мўдра пíша, што тлумачэн... е патрабу́еца (З. Бяду́ля).
І бúдзе ўнúкаў панавáн... е, там, дзе сягон... я плáча дзед! (Я. Купáла).
Малому вéліч... у быць хоцаца заўсёды (К. Крапівá).
Наракáн... ем не зможаш бяды (Я. Купáла).
Не вéрце, калі кто скáжа, што хоць адна дарога ў жыц... ё лёгкая
(П. Шамáкін).
Не шукáй ты шчáсц... я, долі на чужýм, далёкім полі (Я. Купáла).
Па прызвáн... ю быццам дворнік, а рыхту́е вéршаў зборнік (К. Крапівá).
Сабráць з дарог камéн... і тýя, што гúбяць сíлы маладыя (Я. Колас).
Спýнішся — плýн... ю адгоніць назáд (С. Грахоўскі).
Той толькі адчýе ўсю слодыч спаткáн... я, хто горкасць разлúкі пазнáў
(А. Звонак)

3. feladat: Olvassa el a szavakat, figyelmet fordítva a hosszú mássalhangzókra!

Узбярэжжа, пакалéнне, раздолле, сваволле, купáнне, купáлле, стагоддзе, замýжжа, крыплле, развіццё, жадáнне, снéданне, вясéлле, наваколле, Палéссе, зацішша, смéцце, удúшиша, бязмéжжа, сёння, зéлле, рáнне, Натáлля, свáцця, бягуння, ружжо, ноччу, уваччú, хвалявáнне, застолле, развітáнне, вéцце, пíццё, лíццё, кіравáнне, праўленне, складáнне, багáцце, ажыццяўляць, мелкаводдзе.

4. feladat: Alakítsa át a szavakat a példa alapján!

Példa: *моладзь* (egyes számú alanyesetű nőnemű főnév) – *моладձյո* (egyes számú nőnemű eszközesetű főnév)

мыши –
гразь –
зéлень –
циши –
рунь –
ноч –
рысь –

III. típusú főnévragozás

Az egyes számú főnevek esetvégződései

A III. típusú főnévragozáshoz tartoznak azok a nőnemű főnevek, amelyeknek alanyesetben nincs ragjuk:

| eset | lágy tő | kemény tő (labiális mássalhangzók is) | megkeményedett tő |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| <i>alany</i> (хто? что?) | столь- θ пáдасць- θ | любоў- θ глыб- θ | ноч- θ |
| <i>birtokos</i> (каго? чаго?) | стол- i рáдасц- i | любов- i глыб- i | ноч- y |
| <i>résztes</i> (камý? чамý?) | стол- i рáдасц- i | любов- i глыб- i | ноч- y |
| <i>tárgy</i> (каго? что?) | столь- θ пáдасць- θ | любоў- θ глыб- θ | ноч- θ |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | столл- ю рáдасц- ю | любоў- ю глыб- ю | ночч- y |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | стол- i рáдасц- i | любов- i глыб- i | ноч- y |

Egyes szám eszközhatározó esetben a hosszú [ж], [ч], [ш], [з'], [дз'], [с'], [ц'], [л'], [н'] mássalhangzók magánhangzók között jelennek meg. *De:* глыб'ю, кроўю, вéрф'ю, шыр'ю.

5. feladat: Tegye a főneveket egyes szám eszközhatározó esetbe!

Беларусь, стáласць, вільгаць, рэч, чы́рвань, стáрасць, восень, соль, пры́стань, печ, вéліч, скронь, даль, гладзь, гразь, рысь, Пціч, аповесць, Нáрач, ніць, горыч, Сібір, Свіслач, далонь, ціш, Свіцязь, дáлеч, медзь, сúвязь, маладосць, шэртань, верф.

Беларуская хáта

Зойдзем у хáту, якой янá былая яшчэ нядáўна, а ча́сам сустракаеца і зáраз.

Вýгляд яé для кожнай мясцовасці быў розны. Алé найбольш тыповы быў такі. Ля ўвахода, спráва, мéсца для мыщця посуду і іншых кухонных рэчаў. Пасля — печ. За пέччу, па прáвой сцяне, — нары. Пад імі складалі розныя рэчы. Чáсам замéст нараў стайлі шырокія ложкі. Уздоўж астáтніх дзвюх сцен ішлі шырокія лáвы, пакрытыя ткáнымі налáунíкамі. На іх сядзéлі. Ноччу на лáвах маглі спаць, асабліва калі бывалі госці.


Пéрад лáўкамі — стол. Заўсёды дўжа бéлы, бо яго чáста скрэблі нажом. Стол і лаўкі часцéй за ўсё былі з тоўстых дубовых дошак. Ля той сцéнкі, дзе дзвéры, стаўлі кўфры і — узíмку — гаспадынны кросны.

З упрыгожанняў былі — абрэзы на покуце. А таксáма — тка́ныя посцілкі. І, вядома ж, ручнікі. Мноства. Ранéй вакол абрэзоў і акон. Ручнікі на Беларусі розныя, па мясцовасці, і дўжа разнастáйныя. Арнáмент часцéй геаметрычны. Мéней чорнага колеру. Пераважáе «вясёлка», жоўты, чырвоны, сіні, блакітны і іншыя такія колеры.

Прыгожа і ўтúльна было.

(У. Караткевіч *alapján*)

Lexikai magyarázat a szöveghez



зайci – bemenni

xáma – parasztház, kunyhó

грéбень – tetőgerinc

дах – háztető

зруб – gerendakoszorú

комін – kémény

паdrубa – talpgerenda

стражаха – háztető, fedél, eszterhéj

фасад – homlokzat

шчыт – szélfogó

яичэ – meg

a – de

чáсам – néha

сустракáцца – találni, találkozni

záraz – most, jelenleg

выгляд – külső, kinézet

яé – övé (nőnem)

для – részére, neki

коjсны – minden

мясцовасць – vidék, hely

розны – különböző

такí – ilyen

уваход – bejárat

спráва – jobbra

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ме́сца – hely | дў́жса – nagyon |
| мы́цё – mosás | скрэбци – lekaparni |
| посуд – edény | но́ж – kés |
| кухонны – konyhai | часцéй за ўсё – legtöbbször |
| рэч – dolog, holmi | ду́бовы – tölgyfából készült |
| насля – után | до́шка – tábla |
| неч – kályha, kemence | дзвéры (csak <i>tsz</i>) – ajtó |
| пра́вы – jobb | ку́фар – láda |
| сия́нá – fal | гаспады́нін – házigazdáé |
| на́ры (csak <i>tsz</i>) – priccs | кро́сны <i>tsz</i> – rokka |
| склада́ць – tartani, összerakni | упрыго́жсанне – díszítés |
| замéст – helyett | абра́з – ikon |
| стая́ць – állni | покут – sarok |
| ложса́к – ágy | таксáма – is, szintén |
| уздо́ўж – távolabb | посцілка – derékalj |
| астáмні – többi, maradék | вядома – ismeretes |
| láва – pad | ж – is |
| накры́ты – befedve, beborítva | ручník – kendő, törlő |
| ткáны – szövetek, anyagok | мно́ства – sokaság |
| нала́ўнік – padtakaró | ранéй – korábban |
| сядзéць – ülni | вакол – körül, körben |
| магчý – képes vmire, tud vmit | акно – ablak |
| спаи́ць – aludni | разнастáйны – különféle |
| асаблі́ва – főként | арнáмент – minta |
| кали – ha, amikor | геаметры́чны – geometrikus |
| бы́вáць – lenni | мéней – kevesebb |
| нéraд – előtt | вя́сёлка – szivárvány |
| стол – asztal | прыгожа – szép |
| заўсёды – mindig | утúльна – kényelmes |

Megjegyzés

дзе? (hol?) (= калá чаго?) (minél?) – **каля́ (ля)** хáты (a háznál); дзе? (= вакол чаго?) (mi körül?) – **вакол** хáты (a ház körül); навошта? (miért?) (= для чаго?) (milyen célból?) – **для** хáты (a háznak, a házárt);
 куды? (hová?) (= у што?) (mibe?) – **у** хáту (a házba);
 дзе? (= пéрад чым?) (mi előtt?) – **пéрад** хáтай (a ház előtt); дзе? (= за чым?) (mi mögött?) – **за** хáтай (a ház mögött); дзе? (= пад чым?) (mi alatt?) – **пад** хáтай (a ház alatt);
 дзе? (= у чым?) (miben?) – **у** хáце (a házban); дзе? (= па чым?) (min?) – **па** хáце (a házban); дзе? (= на чым?) (min?) – **на** хáце (a házon).

Kérdések és feladatok

1. Keresse ki az I. és III. típusú ragozáshoz tartozó főneveket a szövegen és állapítsa meg, hogy milyen esetben állnak!
2. Mik egy fehérorsz parasztház jellemzői?
3. Beszéljen a magyar parasztházak jellegzetességeiről!

Irányok

Куды́? – Hová?

муды́ (ide) – сюды́ (oda)

наперад (előre) – наза́д (hátra)

нале́ва (balra) – напра́ва (jobbra) – пра́ма (egyenesen)

уверх (felfelé) – уні́з (lefelé)

Дзе? – Hol?

тут (itt) – там (ott)

наперадзе (elöl) – ззаду (hátul)

зле́ва (bal oldalon, balról) – спра́ва (jobb oldalon, jobbról)

увере́цце (fent) – уні́зে (lent)

6. feladat: Egészítse ki a párbeszédeket!

A. – Скажы́це, калі лáска, як прайсці да бібліятэ́кі?

– ...

– Дзя́кую Вам!

B. – Скажы́це, калі лáска, як прайсці да музéя?

– ...

– Дзя́кую Вам!

C. – Скажы́це, калі лáска, дзе тут паблізу цырúльня?

– ...

– Дзя́кую Вам!

D. – Скажы́це, калі лáска, дзе тут паблізу магазíн?

– ...

– Дзя́кую Вам!

7. találkozás

Téma: Protetikus mássalhangzók. III. típusú főnévragozás. Többes számú főnevek esetvégződései

A fehérorosz nyelvben protetikus (előtét-)mássalhangzóként is megjelenhetnek [в], [й], [г] hangok. Előképzők után vagy a szavak elején állnak.

A protetikus [в] megjelenhet:

1) szóeleji hangsúlyos [о] előtt: **воблака**, **восень**, **наводдаль**; mivel hangsúlyváltozáskor az [о]-ból [а] lesz, ilyenkor a protetikus [в] már nem jelenik meg: **аблокі**, **асённі**; **kivételek**: **навокал** – **навакolle**, **вочы** – **вачаныты**, **востры** – **вастрын্য**;

2) a szóeleji [у] előtt: **вýха**, **вýчань**, **вуголле**; kivéve, ha az [у] ige kötő vagy ősi [в]-ból alakult ki: **унýк**, **улáда**, **учáстак** stb.

Az [о] vagy [у] hanggal kezdődő idegen szavak elején nem jelenik meg a protetikus [в]: **óрдэн**, **óрдэр**, **унíкум**, **унíверсítэт**.

Protetikus [й] jelenhet meg:

1) szókezdő hangsúlyos [и] előtt (csak a kiejtésben): **іней** [**йіней**], **іскра** [**йіскра**], **іхні** [**йіхні**];

2) személyes névmásoknál: **ён** [**йон**], **янá** [**йанá**], **яно** [**йано**], **яны́** [**йаны́**].

A protetikus [г] a következő szavak elején jelenhet meg: **гэты**, **гэтакі**, **гэтулькі**, **адгэтуль**, **гэй**, **гоп**, **Ганна**.

1. feladat: Írja ki a protetikus mássalhangzót tartalmazó szavakat a következő fehérorosz szólásokból és közmondásokból!

Да пары збан ваду носіць: вўха ўварвёцца – і збан паб’ецца. Вучыся, нябожа, вучэнне паможа. Прыйказку скáжа, як вузлом завя́жа. Не навучыў бацька, не навучыць і дзядзька. Свет ясны ад сонца, чалавéк ад навукі. Не кажы: «Вучыўся!», а кажы, што пазнáу. Вучыся, каб дурні звяліся. Пашану́й адзéжу дома, а янá цябé ў гасцях. Іншы жупа́н не вárты світкі. Мужы́к вачам не вéрыць. Наву́ка хлеба не просіць. Не слу́хаў бацькі і мáткі, дык ліодзі навучаць.

2. feladat: Keresse meg az alábbi szavakban a protetikus mássalhangzókat és magyarázza meg megjelenésüket:

Востры, вўгаль, восень, Ганна, іхні, вўліца, іскра, ён, вопытны, вокрык, гэты, вусаты, воблака, вудá, вўзел, інши, вўлей, вўзкі, гэй, возера, вокны, вачаныты, вўчань, завочны, янá.

3. feladat: Adja meg az alábbi szavak olyan alakját, amelyben protetikus mássalhangzók jelennek meg!

Акно, азёры, агады, астравы, аблокі.

III. típusú főnévragozás

А többes számú főnevek esetvégződései

| eset | lágy tő | kemény tő (labialis mássalhangzók is) | megkemé- nyedett tő |
|---------------------------------------|--|---|------------------------|
| <i>alany</i> (хто? что?) | стол- и рáдасц- и | вéрф- и глыб- и | ноч- ы |
| <i>birtokos</i> (каго? чаго?) | стол- ей (-яў) рáдасц- ей (-яў) | вéрф- ей (-яў) глыб- яў | нач- эй |
| <i>részés</i> (каму? чаму?) | стол- ям рáдасц- ям | вéрф- ям глыб- ям | нач- ам |
| <i>tárgy</i> (каго? что?) | стол- и рáдасц- и | вéрф- и глыб- и | ноч- ы |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | стол- ямі рáдасц- ямі | вéрф- ямі глыб- ямі | нач- амі |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | стол- ях рáдасц- ях | вéрф- ях глыб- ях | нач- ах |

Nyelvtani kommentár: A többes szám birtkos esetű főnevek hangsúlyos végződései -эй (-eū): начэй, гусэй; hangsúlytalan végződései -аў (-яў): рэчаў, далоняў. Azoknál a főneveknél, melyeknél a hangsúly a szótőre esik, minden kétféle végződés lehetséges: столей і столяў, рáдасцей і рáдасцяў.

4. feladat: Tegye a következő főneveket többes számú birtkos esetbe!

Ніць, мыш, цяжкасць, аповесць, рысь, печ, постаць, прыстань, даль, скронь, гусь, мазь, сенажáць, здань, арцéль, быль.

Хлеб і да хлέба

Беларús ліобіць смáчна пáесці.

Перш за ўсё стрáва інтэрнацыянальная. Аснова ўсяго. Хлеб. Пшанічны, як на поўдні, у нас пякúць рэдка. Беларús ліобіць чорны хлеб і сумуе па ім, трáпіўши туды, дзе яго нямá.

Бўльба. Другі хлеб. Беларусы вéдаюць каля тýсячы страў з бўльбы. Апісáць усé спосабы немагчыма. Але і проста вáраная — дзіва! А да яе сáла, салёныя агуркі (з кропам, халодныя) і селяндзéц.

Дарэмна нас дráжняць бўльбаю. Ёсць бўльба, ёсць і да бўльбы.

Што ў нас на першае? Галоўнай былá «капúста» з кіслай або свéжай капúсты. Затым ішлі «поліўка» — дўжа тлúсты гарáчы суп, падбоўтанаи мукой, «панцáк» — пярловы суп з грыбáмі. Лапшá з курбынымі патрахáмі. Супы па сезону — шчáёе, маладáя крапівá з яйкамі. Славúты халадníк

з халодным мясам і гуркáмі. Малочныя супы. І ўрэшце квас, род баршчу з буракоў. У чырвоны празрысты адвар клáлі мяса, грыбы і іншае.

На другое — усякія кáшы, калдуны (нéшта накштáлт вялікіх і доўгіх пельмéняў), яéшня (напрыíклад, яéшня, запéчаная з мясам і сáлам у гаршку — «верашчáка»), мачánка з блінáмі (своеасаблівая падліва з мяса, рабрынак і сáла, падбоўтаная мукою, у якую «мачаюць» блінý).



Цяпér пра мяса. Свініна надзéйна займае першае месца. Ранéй галоўным было сáала. Цяпér сáала ўсё больш саступае месца каўбáсам, палян-двіцам і іншаму. Ядúць, вядома, і ялавічыну і бараніну. Ну і, вядома, птушка займае сваё месца на сталé.

І, ясна ж, рыба. З яé таксáма ёсьць шмат страў, напрыíклад, юшка.

Пра што яшчэ... Малако. И сырое, і кіслае, і смятáна, і творог.

Кісялі, узвáры, яблыкі, свéжыя і мочаныя. Сунíцы і чарніцы.

Нацыянальная беларусkия напои — гэта квас і, перш за ўсё, бярозавíк. Робяць таксáма віно з яблыкаў. Любяць моцнае хатнє піва. Заліваюць наліўкі. Ну і «жыватоўка» — тое, што ўкраінская гарэлка з пéрцам. И зуброўка — на сапráуднай зубровай травé.

(Y. Караткевіч *alapján*)



Lexikai magyarázat a szöveghez

| | |
|---------------------------------------|--|
| хлеб – kenyér | сезон – szezon, időszak |
| смáчна паéсци – finomakat enni | ичáющé – sóska |
| пери за ўсё – mindenekelőtt | крапівá – csalán |
| інтэрнацыянальны – nemzetközi | яйка – tojás |
| аснова – alap | славу́ты – ismert, nevezetes |
| пячы – sütni | халаднíк – hideg leves (zöldséges кvaszból) |
| сумавáць – vágyakozni | мяса – hús |
| трáпіjышы – odakerülvén | малочны – tejes |
| бúльба – burgonya | урэшице – végül |
| вéдаць – tudni, ismerni | квас – kvasz |
| каля – nagyából | род – fajta, féleség |
| anicáць – leírni, körülírni | бориц – borscs |
| усé – minden | бураќ – cékla |
| спосаб – mód | празры́сты – átlátszó |
| немагчýма – lehetetlen | адвáр – főzet |
| проста – egyszerű | клáсци – rakni, helyezni |
| вáраная – fött | усякi – mindenféle |
| дзíва – csoda | кáша – kása |
| cáла – zsír, szalonna | нéшта – valami |
| аgурок – uborka | накштáлт – hasonló |
| кron – kapor | пельмéни – húsos derelye |
| селядзéц – hering | яéшня – rántotta |
| дарэмна – hiába | напры́клад – például |
| дражнíць – bosszantani | запéчаны – belesütve |
| кануста – káposzta | гаршок – edény, fazék |
| кіслы – savanyú | мачáнка з блинáми – palacsinta már- tással |
| свéжы – friss | своeасаблíвы – sajátos |
| затýм – utána | паdlíea – szósz, mártás |
| icuí – jönni | рабры́нка – borda |
| полiўка – habart leves | мачáць – belemártani |
| дýжса – nagyon, erősen | ципéр – most pedig |
| тлúсты – zsíros | свініна – disznóhús |
| cyn – leves | надзéйна – biztosan, mindenéppen |
| наðбоутаны – behabart | усé больш – egyre inkább, mind- inkább |
| муќá – liszt | сасмунáць – alul maradni vmivel szemben |
| панцák – árgagyöngyleves | каўбасá – kolbász |
| пярловы – árgagyöngy- грыб – gomba | паляндвіца – vesepcsenye |
| лапишá – metélt tézsza, laska | |
| курýнныя nampaxí – csirkeaprólék, | |
| csirkebelsőségek | |

| | |
|---|---------------------------------------|
| <i>écsyi</i> – enni | суні́цы tsz – szamóca, földieper |
| <i>яла вічина</i> – marhahús | чарні́цы tsz – fekete áfonya |
| <i>бараніна</i> – bárányhús | напой – ital |
| <i>птушка</i> – madár, baromfi | бярозавік (бярозавы сок) – nyírlé |
| <i>ясна</i> – világos | рабіць – készíteni, csinálni |
| <i>рыба</i> – hal | віно – bor |
| <i>юшка</i> – halászlé | пі́ва – sör |
| <i>малако</i> – tej | заливачъ наливки – gyümölcslikört |
| <i>сырьи</i> – nyers | изогатни |
| <i>смятана</i> – tejföl | українскі – ukrán |
| <i>творог</i> – túró | гарэлка – vodka |
| <i>кисель</i> – kiszuel (savanykás zselészerű lisztpép) | нерац – paprika |
| <i>узвáр</i> – befőtt | зуброўка – máriafűvel készített vodka |
| <i>яблык</i> – alma | сандряудны – valódi, igazi |
| <i>мочаны</i> – lében eltett (gyümöles, zöldség) | зубровая трава – máriafű |

Nyelvtani kommentár

на што? – **на** пέршае, **на** другое (tárgyeset);
да чаго? (mihez?) – **да** хлеба, **да** бульбы, **да** яé (birtokos eset);
з чаго? (miböl?) – **з** бульбы, **з** капусты, **з** буракоў (birtokos eset);
з чым? (mivel?) – **з** грыбамі, **з** яйкамі, **з** мясам (eszköz eset).

Kérdések és feladatok

1. Soroljon fel néhány fehérorosz nemzeti ételt!
2. Beszéljen a magyar konyha jellegzetes ételeiről!

5. feladat: A fehéroroszok mindenkorban nevetnek a saját étvágynukon. Olvassa el, majd mondja el a következő vicbet!

Прадаў на рынку кабанá, пайшоў закусіць. З'еў трохі міскі капусты з баханам хлеба, сала хатняга з фунта. Тут купіў яшчэ трохі порцыі смажанай каўбасы да ўмяю. Пасля бульбы змамоніў міскі трохі. Знаў баршчу міску ўбіў з булкай. А пасля як успомніў, што брат у салдатах, то як завязала. (У. Караткевіч alapján)

Megjegyzés. Kövesse figyelemmel az „enni” jelentésű igéket a szövegben: *з’есци, закусиць, умяць, змамониць, убіць.*

8. találkozás

Téma: Kemény és lágy mássalhangzók. II. típusú főnévrangozás. Egyes számú hímnemű főnevek esetvégződései

A fehérorosz nyelvben 14 kemény–lágy mássalhangzópárt lehet megkülönböztetni: [б] – [б'], [в] – [в'], [г] – [г'], [д] – [дз'], [з] – [з'], [к] – [к'], [л] – [л'], [м] – [м'], [н] – [н'], [п] – [п'], [с] – [с'], [т] – [ц'], [ф] – [ф'], [х] – [х']. Írásban a lágságot lágyjellel (б) vagy *i*, *e*, *ë*, *ю*, *я* betűkkel jelölik: **боль**, **мир**, **свет**, **жыңғе**, **сүложа**, **мякка**.

A szó végén megjelenő ajakhangok [б], [в] (a szó végén hangváltozás megy végbe [в] – [ÿ]), [м], [п], [ф] minden kemények: **голуб**, **крої**, **сем**, **сып**, **верф**.

Figyelembe kell venni azt is, hogy a fehérorosz nyelvben minden kemények a [ж], [дж], [ч], [ш], [п], [ц] mássalhangzók: **жыхар**, **джып**, **чаромха**, **шаша**, **щуда**.

Minden kemény a [й] mássalhangzó is: **я** [й'a], **мой**, **маé** [май'э].

A fehérorosz nyelvben a kemény [д], [т] mássalhangzóknak lágy párként a [дз'], [ц'] felel meg: **вадá** – у **вадзé**, **газéta** – у **газéца**. Dzkanyje (dz-zýs) és ckanye (c-zés) néven lett ismert a [дз'] és [ц'] hang használata.

Fehérorosz nyelvi sajátosság a lágyulás – a lágy mássalhangzók előtt elhelyezkedő (de nem [г'], [к'], [х']) előtt lévő!) [з], [с], [дз], [ц], kiejtésben lágytávának: **злітак** [з'л'ítak], **свет** [с'в'ет], **дзвéры** [дз'в'ёры], **цвёрды** [ц'в'орды], **де зеіб** [зе'іп], **скіба** [ск'іба], **схіл** [сх'іл]. A [дз'], [ц'], [й'] előtt álló [н] hang is lágytávának: **камандзір** [каман'дз'ір], **манічёр** [ман'и'ор], **канъяк** [кан'и'як].

Fonetikai bemelegítés

Дзве, снег, ссеch, змяць, цвік, мяdzvéдзь, посцілка, чацвёrtы, госць, пласціnka, святло, вéсці, вéзci, бézlіc, безулáddze, гніscі, у гняздзé, зляжáлы, змёrlзы, набрысці, наваколле, даслéдchy, цвіscі, цвяrdыня, дзвéscze, свята, свécka, свéдka, свіtának, звер, звіnécy, з яхты, без ёжы, сféra, здзвіnца, ёсць, спіna, косць, пеcня, пасля, скіnuць.

1. A fehérorosz népi költő, Рыгор Барадўліn verse kiejtés szerint leírt lágy más-salhangzókat tartalmaz. Írja le a verset a helyesírás szabályainak megfelelően.

Адкуль наш род?
Ён з даўніны, зь вячніны,
Ад крывічоў пачатак свой вядзé.
Нашчáдкі Каліноўскага, Скарбіны
Са сцéжкі вéры не сышлі нідзé.

Легéнды пúшчаў,
Бліскавіц навéлы
Пра подзвіг прáшчураў
Узносяць съпеў.
І съцяг наш կréўны
Бел-чырвона-бéлы
Нас ад прыблúдаў асланіць пасьпéў.

Мы – беларусы зáутра і сягоńня,
Мы – беларусы праз вякі вякоў.
Нястрымная Літоўская Пагоня
Нас кліча бараніць зямліо бацькоў.

Вярыгамі й вясёлкамі спавіты,
Наш род кранае зоры галавой,
Спытái, адкуль ён –
Дўжы, панавіты –
І неба дáсьць адкáз высокі свой.

2. Alakítsa át úgy a szavakat, hogy a [д], [т] mássalhangzók [дз']-vé vagy [ц']-vé váljanak.

Példa: народ (hímnemű, egyes számú főnév) – (y) народзе (hímnemű, elöljárós esetű főnév).

намалом –
догляд –
суд –
холад –
заéзд –
дакумéнт –
мост –
уход –
далягляд –
блакіт –
фронт –
кут –
год –
прыход –

Nyelvtani kommentár: A II. típusú főnévragozáshoz tartoznak azok a hím-nemű főnevek, amelyek alanyesetben nem kapnak ragot, valamint az -a, -ë, -o, -e-re végződő semlegesnemű főnevek, és az 5 -мя végű szó (цéмя, сéмя, вýимя, полымя, бярэмя).

II. típusú főnévragozás

Az egyes számú hímnemű főnevek esetvégződései

| eset | lágy tő | kemény tő | megkem. tő | г-вégű tő | к-вégű tő | х-вégű tő |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <i>alany</i> (хто? что?) | кавáль-θ боль-θ | брат-θ стол-θ | доктар-θ вуж-θ | пірог-θ луг-θ | вожык-θ пясок-θ | рух-θ гарох-θ |
| <i>birtokos</i> (каго? чаго?) | кавал-্য бол-ю | брát-а стал-á | доктар-а вуж-á | піраг-á лúг-у | вожык-а пяск-у | рúх-у гарох-у |
| <i>részes</i> (камý? чамý?) | кавал-্য бол-ю | брát-у стал-у | доктар-у вуж-у | піраг-у лúг-у | вожык-у пяск-у | рúх-у гарох-у |
| <i>tárgy</i> (каго? што?) | кавал-্য боль-θ | брát-а стол-θ | доктар-а вуж-á | пірог-θ луг-θ | вожык-а пясок-θ | рух-θ гарох-θ |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | кавал-ём бол-ем | брát-ам стал-ом | доктар-ам вуж-ом | піраг-ом лúг-ам | вожык-ам пяск-ом | рúх-ам гарох-ам |
| <i>előjárós</i> (при кім? у чым?) | кавал-্য бол-и | брáц-е стал-é | доктар-у вуж-ы | піраг-у лúз-е | вожык-у пяск-у | рúх-у гарос-е |

Megjegyzés. Birtokos esetben **-у (-ю)** végződést azok az élettelen főnevek kapnak, amelyeknek a jelentése:

- 1) elvont fogalom: настро-ю, лёс-у, абавязк-у;
- 2) cselekvés, élmény, érzés: крык-у, голад-у, сорам-у;
- 3) tudományág, elmélet, társadalmi forma: дарвинизм-у, рамантызм-у, феадализм-у;
- 4) anyagnév, kémiai elem, gyűjtőnév: воск-у, алюмини-ю, натоўп-у;
ківіtelek: аўс-а, хлеб-а;
- 5) természeti jelenség: даждж-у, снег-у, іне-ю;
- 6) tér- és időbeli fogalom: бéраг-у, вéрх-у, чаc-у.

3. Írja le a következő főnevek birtokos esetű formáit.

Рэалізм, дуб, сын, капитан, нос, клей, сыр, дыялог, акіян, світанак, ніз, жаль, яблык, холад, Мінск, узлесак, зуб, твар, хлеб, Будапешт, пень, мёд, агонь, тэлефон, бой.

4. Képezzent szókapcsolatokat a zárójelben lévő szavak segítségével és írja le őket.

Пятачкі (лес), мята (рэалізм), палова (свет), мэбля з (дуб), верхавіна (дуб), баяцца (мароз), чуць з (туман), зáрасці (бэз), вогнішча ля (будаён), залатое мора (сланечнік), побыт (беларус), знáчнага (памэр), маля (ячмень), пакліаць да (тэлефон), пасéвы (авёс), набліжáцца да (гарызонт), цэх (завод), з-за (бугор), вéжы (замак), злавіць (сом), пад уплывам (пейзаж), цягненца з (záход), са спакойнага (стан), у вы́падку (напад).


Nyelvtani kommentár: Elöljárós esetben a II. típusú ragozásnál a következő végződések fordulhatnak elő:

- и – lágy tőnél: агонь – (у) агн-и, край – (у) крá-и;
- е – kemény tőnél és a -з, -х tőnél (a ә, ҳ átalakul ӡ és с-вэ): дом – (у) дом-е, луг – (на) лўз-е, гарох – (у) гарос-е;
- ы – megkeményedett tőnél: тráктар – (на) трактар-ы, вужс – (на) вужж-ы;
- ү – megkeményedett tövű személyneveknél, ә к-, ә-, ҳ-вégű tőnél, ha azok nem alakulnak át ӡ-vé vagy с-szé: мужс – (пры) мўж-у, змрок – (у) змрок-у, мýтынг – (на) мítинг-у, шлях – (на) шлях-у;
- ю – lágy tövű személyneveknél: герой – (аб) геро-ю, вúчань – (пры) вúчн-ю.

5. Írja le a következő szavak elöljárós esetű alakjait.

Ураджай, бугарок, снег, лёд, луг, двор, сад, садок, вы́хад, брук, дождж, мох, лес, Алéг, арэх, сын, настáунік, гул, салдат, стог, інжынер, кажу́х, нож, мяч, сусéд, камень, пáлец, сшытак, хлопец, дзед, розум, Анатоль, рокат, рух, поспех, лад, калодзеж, жах.

Куды́ імчы́ць «Пагоня»



Старажытны герб Беларусі — гэта конны рыцар з узнятым над галавою мечам. Гéрбу болей за семсот гадоў. Ён узник неўзабáве пасля таго, як утварылася Вялікае Княства Літоўскасе.

Наш герб называеца «Пагоня». Адкуль такая наўза?

Багатая беларуская зямля з яé гарадамі і вёскамі, з рыбнымі рэкамі і поўнымі зверыні лясамі здаўна прыцягвала праўныя позіркі чужынцаў. Яны хацёлі захапіць Беларусь і ча́ста нападалі на яé. 150 разоў урываліся сюды нémцы-крыжакі. Каля сотні набéгаў зрабілі татарскія аддзёлы.

Шмат гора прынёслі нашай Бáцькаўшчыне войскі расéйскіх цароў, якія лютавалі часам страшней за татарапу.

Каб абараніцца і вы́жыць, беларусы заўсёды былі напагатове. Яшчэ з часоў славутага Усяслáва Чарадзéя існаваў такі звычай: пасля нападу на пасéлішча ўсе мужчыны, што маглі трымáць зброю, пéшкі ці конна даганялі ворага, каб вы́зваліць палонных і паквітатца за забітых.

Гэты народны звычай называўся пагоняй. У Вялікім Княстве Літоўскім ён стаў законам.

У тых далёкія часы мастакі і пачалі малівáць «Пагоню» — узброенага рыцара на бéльм кані, што імчыць на бітву за родную зямлю. У лéвой

руцэ вέршнік трымáў шчыт. Трохі пазнéй на шчытэ з'явіўся шасціканцовы крыж. Ён быў падобны да крыжа, што нéкалі зрабіў для асвéтніцы Еўфрасінні полацкі майстар Лáзар Богша. Крыж гэты беларúсы нáдта шанавалі, а таму ў жорсткай сéчы ён дадавáў мўжнасці слабéйшаму, а моцнага вайра рабіў яшчэ мацнéйшым.

Згодна з законамі дзяржáвы, «Пагоню» выразалі на пячатках, што цяпér па ўсёй Беларúсі знаходзяць археолагі. Герб упрыгожваў гарадскія бráмы і вéжы, а таксама сцягі ваяводстваў, на якія дзялілася Вялікае Княства Літоўскае.

«Пагоня» была і на гéрбах некаторых беларúскіх гарадоў.

(У. Арлоў alapján)

Lexikai magyarázat a szöveghez

імчыць – tovatünni, repülni, vágztatni
пагоня – üldözés; az üldözök

«Пагоня» – Pahonya (a címer neve)

герб – címer

конны рыцар – lovag

узниты – felemelt

галавá – fej

меч – kard

болей за – több, mint

узнікнуць – megjelenni

неўзабáве – rögtön

утварыцца – létrejönni, megalakulni

Вялікае Княства Літоўскае – Lit-ván Nagyfejedelemség

город – város

рыбны – halban gazdag

поўны – teli

зверынá – vadakkal teli

прыцягваць – vonzani

прáгны – mohó

позірк – tekintet

чужы́нец – idegen

захапіць – megserezni

напáсці – megtámadni

раз – -szor

урывáцца – betörni, megrohamozni

нéмец-кryжáк – német keresztes-

lovag

сотня – száz

набéг – megrohanás, portyázás

татáрскі аддзéл – tatár csapat

гора – szomorúság

прынесci – hozni, okozni

Бáцькаўшчына – haza

войска – sereg

расéйски – orosz

цар – cár

лютавáць – gaztettet elkövetni

страшнéй за – borzasztóbb, mint

абаранíцца – védekezni

вýжыць – túlélni

напагатове – készen állni

славúты – hirhéd

Усяслáу Чарадзéй (polocki herceg a

XI. században)

існавáць – lenni, létezni

такí – ilyen, olyan

звýчай – eset

напáд – támadás

насéлічча – lakosság

трымáць – bánni, fogni, tartani

зброя – fegyver

néшki – gyalog

ци – vagy

конна – lovón

даганяць – utólérni

вýзвалиць – kiszabadítani

палонны – fogoly

| | |
|--|--|
| <i>пакетáца</i> – elszámolni v kivel | <i>нáдта</i> – nagyon |
| <i>забыты</i> – halott | <i>шанавáць</i> – tisztelni |
| <i>стать</i> – lenni, vmivé válni | <i>тамý (нагэтаму)</i> – mert |
| <i>закон</i> – törvény | <i>жорстки</i> – kemény, szigorú |
| <i>тыя</i> – azok | <i>сéча</i> – harc, tusa, küzdelem |
| <i>мастак</i> – festő(művész) | <i>дадавáць</i> – adni |
| <i>узбороны</i> – felfegyverzett | <i>мýжнасць</i> – bátorság, férfiasság |
| <i>конь</i> – ló | <i>ваяр</i> – harcos |
| <i>битва</i> – ütközet, csata | <i>згодна (чаму)</i> – vmi szerint, vminek megfelelően |
| <i>родны</i> – szülő- | <i>дзяржáва</i> – állam |
| <i>вёриник</i> – fent lévő | <i>выразáць</i> – faragni, vésni |
| <i>ищым</i> – pajzs | <i>пячáтка</i> – pecsét, bélyegző |
| <i>трохи</i> – kissé, (egy) kicsit, kicsivel | <i>цияр</i> – most |
| <i>пазнéй</i> (később) – ранéй (hamarabb, előbb) | <i>знаходзíць</i> – felfedezni, feltárni |
| <i>з'явицца</i> – megjelenni | <i>археолаг</i> – régész |
| <i>шасциканцовы</i> – hatágú | <i>упрыгожваць</i> – díszíteni |
| <i>крыж</i> – kereszт | <i>брáма</i> – kapu |
| <i>некалi</i> – valamikor, hajdanában | <i>вёжа</i> – torony |
| <i>зрабиць</i> – készíteni | <i>сцяг</i> – zászló |
| <i>асвéтник (асвéтница)</i> – műveltséget terjesztő, felvilágosító | <i>валяводства</i> – vajdaság, seregvezér-ség |
| <i>майстар</i> – mester | <i>дзяліцца</i> – osztani |

Kérdések és feladatok

1. Keresse meg a szövegben a hím nemű, II. típusú ragozáshoz tartozó szavakat és állapítsa meg az esetüket.
2. Milyen Fehéroroszország történelmi címere?
3. Beszéljen a magyar címmerről.

9. találkozás

**Téma: Zöngés és zöngétlen, susogó és sziszegő mássalhangzók
Az egyes számú, semlegesnemű főnevek esetvégződései**

(II. típusú főnévragozás)

A fehérorosz nyelvben 11 zöngés–zöngétlen mássalhangzópár létezik: [б] – [п], [б'] – [п'], [д] – [т], [дз'] – [ц'], [з] – [с], [з'] – [с'], [ж] – [ш], [дж] – [ч], [г] – [х], [г'] – [к], [дз] – [ц].

A zöngétlen hangok zöngések előtt állva, a kiejtésben zöngéssé válnak (zöngésedés): *касьбá* – *ка[з']бá*, *просьба* – *про[з']ба*. A zöngés hangok a zöngétlenek előtt és a szó végén állva, a kiejtésben zöngétlennek válnak (zöngétlenedés): *вокладка* – *вокла[т]ка*, *прýказка* – *прýка[с]ка*, *снег* – *сне[х]*, *горад* – *гора[т]*.

A fehérorosz nyelv susogó mássalhangzói közé a [ж], [дж], [ш], [ч], a sziszegő mássalhangzói közé a [з], [дз], [с], [ц] tartoznak.

A susogó hangok sziszegők előtt állva a kiejtésben sziszegőkké válnak: *ганары́шся* – *ганары[с]ся*, *на пéчы* – *на пé[ц]ы*. A sziszegő hangok susogók előtt állva, a kiejtésben susogová válnak: *éзджсу* – *é[ж]джсу*, *грýчык* – *грý[ш]чык*.

A susogó és sziszegő hangok változása, valamint a zöngésedés és zöngétlenedés írásban nem jelenik meg. Próbaképpen érdemes egy szót úgy átalakítani, hogy a ki nem ejtett mássalhangzó egy magánhangzó elé kerüljön: *касьбá* – *касíць*, *вокладка* – *вокладачка*, *горад* – *гарады́*, *на пéчы* – *пéчачка*, *грýчык* – *грýзіць*.

Az olyan igekekben, mint például az *ад-*, *наd-*, *паd-*, *пеrad-* (*прад-*), *аб-* a *д* és *б* írásban nem változnak meg: *адказáць*, *падлічыць*, *надлісáць*, *прадбá-чыць*, *абсмяяць*.

Az olyan igekekben, mint például a *з-*, *уз-*, *раз-*, *без-* (*бяз-*) kiejtés szerint jelennek meg írásban: zöngés hangok előtt *з*, zöngétlenek előtt *с*: *здаць*, *раз-маўляць*, *сказаць*, *успомніць*.

Fonetikai bemelegítés

Дуб, барацьбá, рэдзька, грыбкí, мядзвéдзь, клáдка, дарожка, хлеб, лезь, сядзь, дзядзька, дзéжка, голуб, народ, бяшшумна, хва́лішся, падносчиk,

сцёжка, бéraг, гарáж, зжы́ць, газéтчык, сníшся, бéгчы, мароз, сусéд, без шúму, на рéчцы, расчынíць, éзджу, маркоцишся, сшы́тақ, пясчáны, ву́чышся, бярозка, калодзеж, снег, кáзка, дождж, адкíнуць, прадстáвіць, падклéіць.

1. feladat. Írja le a következő fehérorosz szólásokat és közmondásokat, behelyettesítve a szükséges betűket!

З вялікага грому малы до... (ждж, шч). У ліхога бортніка горкі мё... (д, т). Прыйшлі каля...кі (д, т) – бліні ды алá...кі (д, т). Го... (д, т) пражы́ць – не лукошка ...шыць (с, ш). Слова даро...ша (ж, ш) золата. Калі мола... (д, т), грэе і ў хола... (д, т). Пέчка тúчыць, а даро...ка (ж, ш) вúчыць. Гавары́ць трэба паасо...ку (б, п), а спявáць ráзам. Старой бá...цы (б, п) добра і ў шá...цы (б, п). Гра...ь (з, с) не сáла, пацёр – а...стáла (д, т). Свой хле... (б, п) – і на калодзе абе... (д, т). Як не еў, дык не мо... (г, х); як пад'ёў – ні рук, ні но... (г, х). Ані лý...кі (ж, ш), ані мі...кі (з, с), ды павéсіў тры каля...кі (з, с). Нашто мне й кла... (д, т), калі ў дзé...ках (д, т) ла... (д, т)? Павялі караго... (д, т) – сем ба... (б, п) пасяро... (д, т). Памёр мяdzvé...ь (дз, ц) – і плá...ка (з, с) стáла. Прýмаўкі ды прýка...кі (з, с) – мúдрай мовы прýвя...кі (з, с). Прасілі дажджу – гра... (д, т) пайшоў. На Йор'я маро... (з, с) – бўдзе добры авёс. Варонаю не бу...ь (дз, ц), то і сарока не падвядзé. У астро... (г, х) шмат даро... (г, х). Адзін дасý... (ж, ш), ды не ду... (ж, ш). Якія з голага смé...кі (ж, ш), калі нямá адзé...кі (ж, ш). Сваі сярмý...ка (ж, ш) не цý...ка (ж, ш). Не кáйся позна лё...ши (г, х) і рапа ўстáўши. Ідзі з людзымі, то не згúбі...ся (с, ш). Да чаго не дойдзеш, то ў кні...цы (ж, ш) знайдзеш. Гаспадárку вé...ці (з, с) – не кáшу ёсці. Не рыба, што ў рэ...цы (ч, ц), а рыба, што ў рý...цы (ч, ц). На лéчаным кані не наéздзí...ся (с, ш). Воўк блí...ка (з, с) шкоды не робіць. Калі не вéдаеш дарогі, не выя...джай (з, ж) з дому. Хадзі простай сцé...кай (ж, ш), то не ...блúдзіш (з, с).

2. feladat. Helyettesítse be a hiányzó betűket!

А...дáць, а...грунтаўáць, а...паўзцí, а...пíць, а...працавáць, а...цвісцí, бе...выходна, бе...законне, бе...карыйсны, бе...смяротны, бе...сэнсоўна, бя...літасна, бя...концы, бя...плáтна, ...боку, ...віты, ...вéрху, ...пачáтку, ...péраду, на...ламáны, на...піс, па...перці, па...мáць, пра...вéсне, пера...гор'е, ра...лік, ра...рэз, ра...кáт, ра...клáд, ра...пáд, у...дýх, у...вáр, у...мор'е, у...крайна, у...памін.

II. típusú főnévragozás

Egyes számú, semlegesnemű főnevek esetvégződései

| eset | lágы тő | kemény тő | megkem. тő | к-вégű тő | х-вégű тő |
|--|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <i>alany</i> (хто? что?) | пол-е жыцц-ё | неб-а акн-о | сонц-а вядр-о | вок-а малак-о | вых-а рэх-а |
| <i>birtokos</i> (каго? чаго?) | пол-я жыцц-я | неб-а акн-á | сонц-а вядр-á | вок-а малак-á | вых-а рэх-а |
| <i>részес</i> (камý? чамý?) | пол-ю жыцц-ю | неб-у акн-у | сонц-у вядр-у | вок-у малак-у | вых-у рэх-у |
| <i>tárgy</i> (каго? что?) | пол-е жыцц-ё | неб-а акн-о | сонц-а вядр-о | вок-а малак-о | вых-а рэх-а |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | пол-ем жыцц-ём | неб-ам акн-ом | сонц-ам вядр-ом | вок-ам малак-ом | вых-ам рэх-ам |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | пол-i жыцц-и | неб-е акн-é | сонц-ы вядр-ы | вок-у малак-у | вых-у рэх-у |

3. feladat. Írja le a következő főnevek egyes szám, előljárós esetű alakjait!

Воблака, возера, жытта, гняздо, збожжа, мора, сэрца, галлё, шчáсце, сяло, гумно, узгор’е, здзіўленне, лісце, плячо, узвы́шиша, сéна, сядло, смéцце, мнoства, бервяно.

4. feladat. Írja a pontok helyére a főnevek végződéseit М. Багдановіч „Пагоня” című versében!

Толькі ў сэрц... трывожным пачую
За краін... радзімую жах,—
Успомню Вострую Брам... святую
І ваякаў на грозных канях.

У бéлай пéн... праносяцца коні,—
Рвúцца, мкнúцца і цяжка хрыпáць...
Старадаўняй Літоўскай Пагон...
Не разбіць, не спыніць, не стрымáць.

У бязмérную даль вы ляціце,
А за вámі, прад вámі — гады.
Вы за кім у пагон... спяшыце?
Дзе шляхі вáшы йдуць і куды?

Мо яны, Беларúсь, панясліся
За тваімі дзяцьмі ўздагон,
Што забылі цябé, адракліся,
Прадалі і аддалі ў палон?

Бійце ў сэрц... іх – бійце мячамі,
Не давайце чужынкамі быць!
Хай пачуюць, як сэрца начамі
Аб радзімай старонц... баліць...

Маці родная, Маці-Краін...!
Не ўсцёшыцца гэтакі боль...
Ты прабаць, Ты прымі свайго сын...,
За Цябэ ямú ўмэрці дазволь!..

Усё лятучь і лятучь тыя коні,
Срэбнай збрú... далёка грымáць...
Стараадаўняя Літоўская Пагон...
Не разбіць, не спыніць, не стрымáць.



Пра што гавораць колеры

Дзяржáўныя гéрбы заўсёды каляровыя, прычым кожны колер абавязковая нéшта гаворыць.

Герб старажытнай беларúской дзяржáвы выглядаў як чырвоны ці, даклáдней, пурпuroвы шчыт з бéлай або срэбнай выяваю рýцара. Шасціканцовы кryж на рýцарскім шчытэ быў залатога колеру.

Цяпér паглядзім, што зашифравáнае ў гэтых колерах, пра што янá нам гавораць.

Чырвоны колер нáшыя прáдзеды лічылі сáмым высакародным. Ён азначáў агонь, мўжнасць, смéласць у бíтве. Бéлы ці срэбны — гэта чысціня, дабро, свобода і незалéжнасць. Золата кryжа казáла пра жыццё, святло, надзéю.

Трэба дадаць, што бéлы і чырвоны колеры беларúсы асабліва ліобяць. Гэта відаць і ва ўзорах нáшых дзівосных ручнікоў, і ў даунéйшым народным адзéнні.

У беларускіх народных кáзках асілкі éдуць бараніць свой народ ад злýдняў абавязкова на бéльм кані, што пасéцца на запавéдных лугáх.

А цяпér паслúхайце, як прыгожа пісáу пра «Пагоню» адзін стары беларускі часопіс: «Бéлы конь — гэта вобраз сíлы, красы і здáтнасці, адраджэння і ўласкрэсення да новага жыцця. Ваяка на бéльм кані азначае перамогу. Бéлы колер вéльмі паши́раны на Беларусі, згэтуль, магчýма, паходзіць і яé наáва — бéлая, чýстая, вольная, як свято сонца».

(*Y. Arлоў alapján*)

Lexikai magyarázat a szöveghez

| | | | |
|----------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
| дзяржáуны – | állami | надзéя – | remény |
| каляровы – | színes | трэба – | szukséges, kell |
| прычым – | emellett | дадáць – | hozzátenni |
| коjсны – | minden egyes | узор – | példa |
| абавязкова – | feltétlenül | дзівосны – | csodálatos |
| гаварыць – | mondani, beszélni | кáзка – | mese |
| дзяржáва – | állam | асілак – | erős ember |
| выглядáць – | kinézni | éxaць – | utazni |
| даклáдней – | pontosabban | злýдзенъ – | gonosztevő |
| пурпuroвы – | bíborszínű | наcүціся – | legelni |
| срэбны – | ezüst-, ezüstös, ezüstfehér | запавéдны – | félve örzött, titkos |
| выява – | ábrázolás | наслúхаць – | meghallgatni |
| залаты – | arany- | пригожса – | szépen |
| наглядзéць – | magnézni | пісáць – | írni |
| зашифравáць – | rejtjelezni, kódolni | чаconic – | újság |
| прáдзед – | dédapa | вобраз – | kép, alak |
| прáдзеды tsz – | ősök, elődök | красá – | szépség |
| сáмы – | maguk | здáтнасць – | képesség, adottság |
| высакародны – | előkelő származású | адраджэнне – | újjászületés |
| агонь – | tűz | уласкрэсенне – | feltámadás |
| смéласць – | bátorság | перамога – | győzelem |
| чысціня – | tisztaság | паши́раны – | elterjedni |
| дабро – | jóság | згэтuль – | ezért, ettől fogva |
| свабода – | szabadság | магчýма – | lehetséges |
| незалéжнасць – | függetlenség | паходзíць – | származni |
| казáць – | beszélni | вольны – | szabad |
| свято – | fény | сонца – | nap |

Kérdések és feladatok

1. Mit jelentenek az ösi fehérorosz címer színei?
2. Beszéljen a magyar címer színeiről!

10. találkozás

Téma: A lágyságjel és az aposztróf (hiányjel) használata.

II. típusú főnévrangozás. A többes számú főnevek változásai.

A lágyságjel (ъ) az előtte álló mássalhangzó lágyságát jelzi vagy kiejtésben elválasztja a *e*, *ë*, *i*, *ю*, *я* magánhangzókat bizonyos mássalhangzóktól.

Lágyulásra utaló lágyságjel a *ðз*, *з*, *л*, *н*, *с*, *ү* mássalhangzók után áll:

1) a szó végén: *моладзъ*, *мазъ*, *боль*, *дзенъ*, *гусь*, *памяцъ*;

2) a szó közepén kemény mássalhangzó előtt: *дзъмухавéц*, *вязъмо*, *вольны*, *нянька*, *писъмо*, *процъма*; a lágyságjel megmarad, ha a szó változásakor a kemény mássalhangzó lággyá válik: *дзъме*, (*у*) *вязъмé*, *вальнейши*, *нянькí*, *писъмённік*, (*у*) *процъме*;

3) bizonyos nyelvtani formáknál: *праме́ньчики* (*прамéнь*-ból), *аге́ньчики* (*агонь*-ból); *ліпеньскі* (*ліпенъ*-ból), *чэрвеньскі* (*чэрвенъ*-ból), *весенъскі* (*весенъ*-ból); (*вы*) *éдзъце* ((*ты*) *едзъ*-ból), (*мы*) *стáньма* ((*ты*) *станъ*-ból); *малéнькі*, *дробненъкі* (*аз -енък-* képzőnél); *штосъці*, *хтосъці* (*а -сьці* képzőnél) és más esetekben;

4) a *лéдзъве* határozószoiban.

Az elválasztó szerepű lágyságjel a *ðз*, *з*, *л*, *н*, *с*, *ү* mássalhangzók és az utánuk következő lágy *e*, *ë*, *i*, *ю*, *я* magánhangzók között áll: *мадзъяр*, *Лавуазье*, *брыльянт*, *кампанъён*, *канферансъé*, *парцъé*.

Az aposztróf (hiányjel) kiejtésben elválasztja a mássalhangzót és az öt követő magánhangzót.

Aposztróf (hiányjel) áll a *e*, *ë*, *i*, *ю*, *я* magánhangzók előtt:

1) a mássalhangzóra végződő igekötők után: *аб'éзд*, *аб'ём*, *з'эхацъ*, *паð'ёзд*, *раз'юшаны*, *раз'яднáнне*;

2) a szó közepén mássalhangzók után (kivéve a *ðз*, *з*, *л*, *н*, *с*, *ү*, *ў* hangokat): *бар'эр*, *вераð'í*, *сям'я*, *надвор'е*, *двух'ярусы*, *інтэрв'ю*. De: *ін'екцыя*.

1. feladat. Csoportosítsa a szavakat annak alapján, hogy elválasztó szerepű vagy lágyulásra utaló lágyságjelet tartalmaznak.

Боль, соль, медаль, шынэль, гусь, баль, шаль, мільярд, мільён, рэльеф, паштальён, чамусьці, лéдзъве, снёжаньскі, шэрарь, шэсцьдзесят, ёсць, памяць, весень, пісъмённік, чытáць, бальзам, лью, Ілья, Ульяна, пульт, ранцъé, рысь, сенажаць, сцерлядзь.

Megjegyzés

| hímnem | nõnem |
|--------|-------|
| боль | гусь |
| медаль | шаль |
| шынэль | |
| баль | |
| жаль | |
| ценъ | |

Állítson össze mondatokat a táblázatban szereplő szavakkal!

2. feladat:

Helyettesítsen be lágyságjelet vagy aposztrófot!

Сур...ёзны, барэл...éф, атэл...é, аб...ява, аб...éзд, бяздум...е, валяр...ýн, вар...етэ, вар...íраваць, вераб...янá, дап...янá, д...ябал, загор...е, звар...яцéць, з...éсці, з...ява, ін...éкцыя, інтэр...éр, п...éса, батал...ён, павіл...ён, сем...янін, медал...ён, шын...ён, сузор...е, біл...ярд, грыл..яж, брыл...янт, кал...é, кампан...ён, надвор...е, раз...иошаны.

3. feladat:

Keressen Я. Купáла versében lágyságra utaló és elválasztó szerepű lágyságjelet tartalmazó szavakat.

Ад прáдзедаў спакон вякоў
Мне засталáся спáдчына;
Памíж сваіх і чужакоў
Янá мне лáскай мáтчынай.
Аб ёй мне баюць кázkі-сны
Вясénnія пратáліны,
І лéсу шэлест вераснý,
І ў полі дуб апáлены.
Аб ёй мне бўдзіць успамін
На лíпе бусел клёкатам;
І той стары амшáлы тын,
Што лёг ля вёсак покатам;
І тое нúднае ягнят
Бляянне-зоў на пásьбішчы,
І крик вароніных грамáд
На могілкамы клáдзьбішчы.
І ў бéлы дзень і ў чорну нач
Я ўсцяж раблó аглéдзіны,
Ці гэты скарб не збрыў дзе проч,

Ці трутнем ён не з'едзены.
 Нашу яго ў жывой душы,
 Як ве́чны свéтач-полымя,
 Што сярод цéмры і глушки
 Мне свéціць між вандоламі.
 Жывé з ім дум маіх сям'я
 I сніць з ім сны нязводныя...
 Завéцца ж спáдчына май
 Усяго Старонкай Роднаю.

II. típusú főnévragozás. A többes számú főnevek esetvégezódései

| eset | lágy tő | kemény tő | megkem. tő | r- végű tő | κ-végű tő | x-végű tő |
|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <i>alany</i> (хто? што?) | вúчин-і пал-і сялін-е | брат-ы вокн-ы | дактар-ы воч-ы | піраг-і круг-і | вожык-і пяск-і | рұх-і мях-і |
| <i>birtokos</i> (каго? чаго?) | вúчин-яў пал-ёў сялін-θ | брат-оў вокн-аў | дактар-оў вач-эй | піраг-оў круг-оў | вожык-аў пяск-оў | рұх-аў мях-оў |
| <i>rész</i> (каму? чаму?) | вúчин-ям пал-ям сялін-ам | брат-ам вокн-ам | дактар-ам вач-ам | піраг-ам круг-ам | вожык-ам пяск-ам | рұх-ам мях-ам |
| <i>tárgy</i> (каго? што?) | вúчин-яў пал-і сялін-θ | брат-оў вокн-ы | дактар-оў воч-ы | піраг-і круг-і | вожык-аў пяск-і | рұх-і мях-і |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | вúчин-ямі пал-ямі сялін-амі | брат-амі вокн-амі | дактар-амі вач-амі (вач-ым) | піраг-амі круг-амі | вожык-амі пяск-амі | рұх-амі мях-амі |
| <i>előjárós</i> (пры кім? у чым?) | вúчин-ах пал-ах сялін-ах | брат-ах вокн-ах | дактар-ах вач-ах | піраг-ах круг-ах | вожык-ах пяск-ах | рұх-ах мях-ах |

Nyelvtani kommentár: A *вока*, *вýха* főnevek többes számú alakjainál a tővégi mássalhangzó megváltozik: *вочы*, *вýши*.

Többes szám birtokos esetben a főnevek **-оў (-аў)**, **-ёў (-яў)** végződést kapnak; bizonyos főnevek viszont **-эй (-ей)-t**: *вачэй*, *вшэй*, *плячэй*, *коней*, *гасцэй*. A *гроши* főnév csak **-ай**-ra végződhet: *грошай*.

4. feladat: Tegye a következő főneveket többes szám birtokos esetbe!

Век, стагоддзе, горад, дуб, след, ве́цер, герой, прамéнь, сцяг, воблака, брат, мора, каліндáр, лéкар, кавáль, цúда, дрэва, плячо, пясоқ, крыло, двор, нýмар, кáмень.

5. feladat: Tegye a zárójelben álló szavakat a megfelelő alakba!

Калісці жыхароў Палέсся называлі (*паляшук*). Гэтая нáзва ўжывáецца як гістарычная або тэрытарыяльная. (*Паляшук*) ж аднú з груп сваіх (*сусéд*), якія пражывалі на поўнач ад Палесся ў бязлеснай, палявой мясцовасці, называлі (*літвін*). Некаторыя (*даслéдчык*) сцвярджáюць, што азначэнне *літвін* коліс не мела этнічнага змёсту; так называлі ўсіх (*грамадзянін*) Вялікага княства Літоўскага, незалéжна ад мовы, якой яны карысталіся. У гэтым — і толькі ў гэтым — сэнсе («*літвін*») можна называць (і яны сябе чásам так называлі) А. Міцкевіча, Я. Коласа, Т. Шаўчэнку. І цяпер вядомы нáзвы («*літвін*», «*літвяк*») у дачыненні да (*беларús*), якія жывуць там, дзе нéкалі была літоўская дзяржáва (у адрозненне ад нáзвы («*літовец*») у дачыненні да (*літовец*) па паходжанні). Калі ж канкрэтна звязнúцца да (*lémanic*), як лічыць У. Ігнатоўскі, то (*літвін*) — невялікі народ. Іх сялібы былі раскіданы як бы (*астравок*) сярод пúшчаў і непраходных (*балота*). Тэрыторыя, якую займалі (*літвін*), ляжала большасцю па рацэ Нёман і па яго (*прыток*), ча́сткаю па Заходній Дзвіні і ўсходніх (*прыток*) Віслы. На поўначы яна падыходзіла да (*бéраг*) Балтыйскага мора, а на поўдні зéмлі (*літвін*) даходзіла да сярэдняй ча́сткі Заходняга Бýга.

(I. Шпадарук *alapján*)



Як нарадзіўся беларускі сцяг

Спачатку сцяг Вялікага Княства Літоўскага быў чырвоны з вýшытымі на ім «Пагоняй» і Багародзіцаю з яé малéнъкім сýнам Ісýсам. Іншыя ёўрапéйскія краіны тады таксама мéлі сцягі з рознымі складáнымі выýвамі. Алé прýкладна пяцьсот гадоў таму стáлі з'яўляцца сцягі больш простыя і зручныя. Найчасцéй яны ўтвараліся так.

Гéрбавы малёнак змяшчáлі на шчищé. Дык вось колер малёнка рабíўся галоўным колерам сцяга, а колер шчытá — дадатковым. Рыцар «Пагоні», як мы вéдаем, быў бéлы, а шчыт, на якім ён намалявáны, — чырвоны.

Так і ўтварыўся беларúскі бел-чырвона-бéлы сцяг. Ягоныя колеры расшыфроўвающа гэтаксáма, як і колеры гербá.

Даўнéй бел-чырвона-бéлыя сцяжкі развязвáліся на дзíдах у ваяроў, якія баранілі незалéжнасць нашай краіны.

Калі вы пойдзеце ў царквú, дык убáчыце бел-чырвона-бéлыя стúжкі на адзéнні ў святароў. Тут бéлы колер азначае чыстую душу чалавéка, а чырвоны кáжа пра пакúты і смерть Icúsa Хрыстá, які сваёй крывёю пасéяў у людскіх дúшах слова прáўды.

Дзвéсце гадоў, з таго часу, як Беларúсь захапілі расéйскія цары, а потым бальшавікі, «Пагоня» і бел-чырвона-бéлы сцяг былі пад забаронаю.

Захопнікі хацéлі, каб мы забылі нашую слáўную гісторыю. Людзéй, якія не вéдаюць свайго мінúлага, лягчай прыгнятаць і рабаваць. Іх можна прымусіць забыць родную мову. Можна лёгка навучыць шанаваць не сваіх, а чужых герояў.

Быў час, калі за малёнак «Пагоні» бальшавікі маглі на ўсё жыццё кінуць чалавéка ў турму або за калóочы лáгерны дрот.

Але і ў часы прыгнёту беларúсы бераглі памяць пра сваé сапрáудныя сцяг і герб.

(*U. Arloý alapján*)

Lexikai magyarázat a szöveghez

| | |
|--|-----------------------------------|
| спачáтку – kezdetben | дадатковы – kiegészítő |
| вы́шыты – hímzett | намалявáны – rátéfestett |
| Багародзіца – Istenanya, Szűzanya | расшыфроўвацца – megfejtést nyer- |
| еўрапéйски – európai | ni |
| таксáма – is, ugyanúgy | гэтаксáма – pont úgy |
| складáны – bonyolult | даўнéй – régen |
| выява – ábra | развязвáцца – lengeni, lobogni |
| прýкладна – megközelítőleg, nagy-jából | дзіда – lándzsa |
| просты – egyszerű | баранíць – megvédeni |
| зrúчны – kényelmes | царквá – templom |
| найчасцéй – többnyire | убáчыць – meglátni |
| утварацца / утварыцца – kialakulni | стúжска – szalag |
| гéрбавы – címer- | святáр – lelkész, pap |
| малёнак – rajz | пакúта – szenvédés |
| змяичáць – elhelyezni | смерть – halál |
| дык – így | пасéяць – terjeszteni, elhinteni |
| | прáўда – igazság |

захапіць – elfoglalni
потым – aztán
бальшавік – bolsevik
забарона – betiltás
слáўны – híres
мінúлы – múlt
лягчэй – könnyebb
прыгнятáць – elnyomni, leigázni
рабаваць – kifosztani, kiszipolyozni
прымúсіць – kényszeríteni

родная мова – anyanyelv
шанаваць – tisztni, nagyra becsülni
турмá – börtön
калючи – szöges
лáгерны – tábori, láger-
дрот – drót
прыгнёт – elnyomás
берагчы – megóvni
санráўдны – eredeti, igazi

Kérdések és feladatok

1. Keresse ki a szövegben a II. típusú főnévragozáshoz tartozó főneveket, majd állapítsa meg az esetüket és számukat!
2. Beszéljen a fehérorosz zászlóról!
3. Beszéljen a magyar zászlóról!

11. találkozás

Téma: Az л ~ Ѻ, és a е ~ ѹ hangok váltakozása.
Az Ѻ ~ ѹ használatának szabályai. A főnévi igenév.
Az igeszemlélet (aspektus).

A **е** hang akkor válik nem szótaképző Ѻ-vá, ha a szóban előtte magánhangzó, utána pedig mássalhangzó vagy szóvégi magánhangzó áll: траеа – трáука – трау, аес – аյсáны.

Az **л** hang rendszerint az igék múlt idejű alakjában válik Ѻ-vá: ішлá – ішоу, тримáла – тримау, дўмала – дўмау.

Az **л** nem válik Ѻ-vá:

- 1) a hímnemű, alanyesetű, egyes számú főnevek végén: стол, кол;
- 2) a nőnemű, birtokos esetű, többes számú főnevek végén: школ, скал;
- 3) a szó közepén, ha az **л** után betoldott magánhangzó jelenik meg: іголка – іголак, гáлка – гáлак;
- 4) idegen eredetű szavakban: салдат, балкон;
- 5) a lágy **л** nem változhat: соль, боль, пальцы.

ѹ írandó:

- 1) a szó elején, ha az előtte álló szó magánhangzóra végződik és köztük nincs írásjel: дачакáліся ѹcix, сустрэнемся ѹ серадý;
- 2) a szó közepén, magánhangzó után (kivéve a *e*, *ë*, *i*, *ю*, *я-t*) és mássalhangzó előtt: поѹны, шоѹк, здароѹе, салаѹі;
- 3) a szó végén magánhangzó után: пайшоѹ, зноѹ, дамоѹ;
- 4) kötőjel után, ha az előző szó magánhangzóra végződik: па-ѹдáрнаму, паѹночна-ѹходні;
- 5) záró idézőjel után, ha a szó magánhangzóra végződik: У газéце «Голас Радзымы» ѹпершыніо быу надрукаваны гэты артыкул;
- 6) idegen eredetű szavak közepén, ha nem alkot önálló szótakot: аѹ-ды-то-ры-я, пáу-за.

ѹ írandó:

- 1) a szó elején, ha ezzel a szóval kezdődik a mondat: Увосень за стол просим;
- 2) a szó elején, ha mássalhangzóra végződik az előtte álló szó vagy ha írásjel áll előtte: Хто ўлётку спіць, той узімку не есць; Усé жоравы, нібы па камандзе, узляцелі;
- 3) a szó elején vagy közepén, mássalhangzó után: бу́ду, крúхмал;
- 4) tulajdonnevek és betűszavak elején: цётка Ульяна, на Україне;

5) idegen eredetű szavakban, ha szótagkezdő: **ва ѿ-ні-вер-сі-тэ-це**, прэ-зі-ды-ум.

1. feladat. Magyarázza meg az ў és az ы használatát a következő aforizmákban.

Вайнá заўсёды боль нясé. (П. Броўка) Гúсялям, кня́жа, не пíшуць законаў. (Я. Купáла) Добра быць у дарозе, якýю ты сам сабé выбіраеш. (Я. Колас) I ў няшчáсці, і ў рáдасці без дрúжбы чалавéку нéльга быць. (К. Чорны) I ўсё мілагúчна для слыху майго: і звонкае «дзэ» і густое «чаго». (П. Пáнчанка) Разумных бараноў наогул жа нямнога. (К. Крапівá)

2. feladat. Pótolja a következő szavakból kihagyott ў-t vagy ы-t.

А...торак, ня...дáча, востра..., пайшо..., па...ночна-...ходні, дзяржá...ны ...ніверсітэт, дзядзька ...ладзімір, а...дыторыя, шлагбá...м, сала...і, здаро...е, ва ...нівермáгу, у газéце «Ніва» ...бáчыла здымкі, зда...нá, па...года, ка...нér, ся...бá, стрá...с, ня...хільна, мовазнá...ства, жо...ты, Е...ропа, а...тобус, а...тамабіль, по...ны, до...гі, шо...к, во...к, со...с, па...дáрнаму, пары..., сá...на.

3. feladat. Alakítsa át úgy a következő szavakat, hogy a **ө** helyére ў kerüljön.

A. Példa: траvá – тráўка – траў.

Слáва –

карова –

брыво –

падкова –

перапráва –

галавá –

B. Példa: лавíць (főnévi igenév) – лаўліо (ige, egyes szám, 1. személy).

абнавíць –

абумовіць –

направіць –

здзвівіць –

скрывіць –

ажыццявіць –

Nyelvtani kommentár: Azoknál az igéknél, amelyek töve labiális mással-hangzóra végződik, a ragozás során (egyes szám 1. személyben) hangváltozás megy végbe: [в] – [ўл'], [б] – [бл'], [м] – [мл'], [ф] – [фл']: лавíць – лаўліо, рабіць – рабліо, карміць – кармліо, графіць – графліо.

Főnévi igenév képzése

| -ць | -ци | -чи |
|----------|--------|--------------|
| рабі-ць | вéс-ци | бéг-чи |
| спявá-ць | ic-ци | пя-чи (пякү) |

4. feladat. Alakítsa át úgy a szavakat, hogy az *л* helyére *ў* kerüljön.

Példa: *кідáла* (nőnemű, múlt idejű ige) – *кідáў* (hímnenemű, múlt idejű ige).

брáла –

вязáла –

далá –

любíла –

мы́ла –

чытáла –

працаvála –

Nyelvtani kommentár: A hangsúlyos szóvégek az olyan múlt idejű, nőnemű vagy semlegesnemű igékre jellemző, amelyeknek a töve mássalhangzóra végződik, bár a főnévi igeneves alakjuknál a hangsúly az utolsó magánhangzóra esik: *іспí* – ішлá – ішло, *пячí* – пяклá – пякло, ugyanígy a *быць*, *даць*, *жыць*, *знаць*, *пацáць*, *узыць* igéknél is.

Kivételek:

1) лéгчи – ляглá, мéсци – мялá, плéсци – плялá, плýсци – плылá;

2) вéзци – вéзла і вязлá, грéбсци – грэбла і граблá, нéсци – нéсла і няслá, трéсци – трéсла і траслá.

5. feladat. Pótolja a következő szövegből kihagyott *ў*-t vagy *у*-t.

Шмат якія прýказкі, прýма...кі в...чаць паводзінам ... г...тарцы: як сл...хаць чалавéка і рэагаваць на яго слова, чам... трэба быць стрыманым ... час размовы, навошта трэба ...лічваць абстáвіны ма...лёння і г. д.

Каб налéжным чынам вéсци г...тарк..., трэба перш за ...сё ...мéць сл...хаць таго, з кім гаворыш: **Сам не ...мéеш сл...хаць, др...гога не прым...сіш.**

Народ перасцерагáе: да мовы трэба стáвіцца ...вáжліва, з адкáзнасцю. Перш чым нéшта сказаць, трэба добра пад...маць, ...звáжыць кожнае слова, ...зяць пад ...вáг... інтэрэсы абодв...х бако... ... ма...лённі — і таго, хто гаворыць, і таго, хто сл...хае, адкáзывае. Настойліва г...чыць папярэджанне: **Кáйся не кáйся, вýп...сци... сло...ца – не зловіш.** **Вýказанаага слова да г...бý не вéрнеш.** (А. Каўрус alapján)

Igeszemlélet (Aspektus)

Az igeszemlélet egyfajta nyelvtani kategória, amely kifejezi egy cselekvés viszonyát a saját maga belső határaihoz.

| folyamatos ige (<i>што рабіць?</i>) | befejezetts ige (<i>што зрабіць?</i>) |
|---|---|
| пісáць (пішú, пісáў, бúду пісáць) | напісáць (напісáў, напішú) |
| любíць (любліо, любіў, бúду любіць) | палюбіць (палюбіў, палюбліо) |
| чытáць (чытáю, чытáў, бúду чытáць) | прачытáць (прачытáў, прачытáю) |
| выдавáць (выдаю, выдавáў, бúду выдавáць) | вýдаць (вýдаў, вýдам) |
| вытрымліваць (вытрымліваю, вытрымліваў, бúду вытрымліваць) | вýтрымаць (вýтрымаў, вýтрымаю) |
| рашáць (рашáю, рашáў, бúду рашáць) | рашы́ць (рашы́ў, рашу́) |
| крычáць (крычú, крычáў, бúду крычáць) | крыкну́ць (крыкну́ў, крыкну́) |
| выклíкаць (выклíкаю, выклíкаў, бúду выклíкаць) | вýклíкаць (вýклíкаў, вýклíчу) |
| гаварýць (гавару́, гавары́ў, бúду гаварýць) | сказáць (сказáў, скажу́) |

6. feladat. Alkosson 5 mondatot a táblázatban szereplő igékkel.



Асвéтніца Еўфрасіння Полацкая

Дзевяцьсот гадоў назáд у сям'і князя Святаслáва-Георгія і княгіні Сафіі нарадзілася дзяўчынка, якую назваў старожытным полацкім імем Прадслáва.

Князёўна з малéнства чўла падáнні пра свайго дзéда Чарадзéя, пра Рагнеду ды іншых славўтых продкаў, якія аддáна служылі роднай зямлі. У іх Прадслáва вучýлася ўсім сэрцам любіць сваё радзіму.

Бáцька запрасіў у дом манáхаў, і яны хутка навучылі Прадслáву пісáць і чытáць. Дзяўчынка вéльмі палюбіла кнігі. Настаўнікі не маглі нахваліцца сваёй здольнай выхавáнкаю.

У вольны час яна бéгала гулáць на бéраг Дзвінá. Князёуна вéдала шмат пéсняў, вадзіла разам з раўналéткамі карагоды, пускáла па вадзé вянкі ў чароўную купáльскую ноч і весялілася на Калáды.

Падросшы, Прадслáва ча́ста прыходзіла памаліцца ў Сафíйскі сабор. Яна прыглядáлася да манáшак і манáхаў. Княжай дачцэ падабáлася іхнje жыщё. У манастырь чалавéк адмаўляўся ад штодзённых дробных турботаў. Там захоўвалася шмат мúдрых кніг і можна было спакойна займацца навúкаю і вучыць іншых.

У тыя дáунія часы дзяцінства было карацéйшае, чым цяпер. Калі дзяўчынцы з княжага роду спаўнялася дванáццаць гадоў, яна ўжо лічýлася нявéстай і пачынала рыхтавáцца да вясéлля. Слáва аб прыгажосці Прадслáвы разляцéлася далёка ад Полацка, і ў горад зачасцілі сваты.

Бацькі намéрліся аддáць Прадслáву замуж за сýна багáтага валадарá. Яны яшчэ не вéдалі, што дачкá вýбрала іншы шлях.

Прадслáва стáла манáшкou і атрымáла новае імя – Еўфрасíння. У перакладзе з грэцкае мовы гэта знáчыць «ráдасць». Пазней князёуну па родным горадзе назывáлі Еўфрасíння Полацkай.

За манастырскім сцéнамі яна змаглá цáлкам аддáцца кнíжнай навúцы. Еўфрасíння чытáла Бíблю, дзе сабраная невычэрпная чалавéчая мúдрасць, ды іншыя старажытныя кнігі.

Маладáя манáшка папрасіла дазволу жыць у Сафíйскім саборы, каб быць блíжэй да яго багáтай бíбліятéкі.

Пасяліўшыся ў малéнъкім пакойчыку-кéллі, Еўфрасíння ўзялáся перапíсваць кнігі. Гэта былá нялёгкая прáца. Перапíсваннем кніг тады займáліся адны мужчыны. Ужо толькі тое, што за такóю цáжкую прáцу ўзялáся жанчына, было подзвігам.

Еўфрасíння пісáла і сваé творы — малітвы і павучáнні, а таксама перакладáла з замéжных моваў. Ча́стка перапíсаных князёuнай кніг ішла на продаж, а атрыманыя гроши раздавáлі бéдным.

Князёuна заснавáла два новыя манастырь, а пры іх адчыніла кніжныя майстэрні — скрыпторыюмы.

Каб упрыгожваць цэрквы абразамі, Еўфрасíння стварыла мастáцкую майстэрню.

Усё жыццё Еўфрасíння служыла асвéце свайго народа. У адчýненых ёю школах, апрачá чытáння, пíсьмá і лічэння, дзéці вýвучáлі гісторыю, грэцкую і лацінскую мовы. Найбольш здáтных хлопчыкаў і дзяўчынак вучылі складаць вéршы. Чáста ўрокі праводзіла самá асвétnica.

Невядомы адукавáны палачáнін, які жыў у адзін час з асвétnicou, напісáў пра яе аповесць, якáя так і назывáецца — «Жыццё Еўфрасíнні Полацkай».

У канцы жыцця Еўфрасíння вýправілася ў падарожжа ў Святóю Зям-

лю. Так называліся тыя мясціны, дзе нарадзіўся і вучыў людзей Ісус Хрыстос. Па дарозе полацкую князёуну паўсюль сустракалі з пашанаю. Пра яé самаахвáрнае жыщё вéдалі ў розных краінах.

У горадзе Ерусаліме падарожніца захварэла і памéрла. Пазнéй яé парэшткі прывézlі на Báцькаўшчыну.

Еўфрасіння Полацкая зрабіла для нашага народа столькі добра, што ліодзі назвалі яé святой. Пасля смéрці яé пачалі маляваць на абрázах і прасіць у яé дапамогі ад ліхіх сілаў. (У. Арлоў alapján)

Lexikai magyarázat a szöveghez

| | |
|--|---|
| <i>Еўфрасіння</i> – Fruzsina | <i>княжы</i> – hercegi |
| <i>князёуна</i> – hercegnő | <i>падабáцца</i> – tetszeni |
| <i>малéнства</i> – gyerekkor | <i>манастыр</i> – kolostor |
| <i>чуць</i> – hallani | <i>адмаўляцца</i> – lemondani, elutasítani |
| <i>падáнне</i> – monda, rege, (száj)hagyo- | <i>штодзённы</i> – mindennap |
| mány | <i>дробны</i> – apró, jelentéktelen |
| <i>свой</i> – saját | <i>турбота</i> – gond |
| <i>славу́ты</i> – híres | <i>захоўвацца</i> – megmaradni, megőrződni |
| <i>аддáна</i> – odaadóan | <i>мúdry</i> – bölcs |
| <i>службíцу</i> – szolgálni | <i>кніга</i> – könyv |
| <i>запрасиць</i> – hívatni | <i>спакойна</i> – nyugodtan |
| <i>манáх (манáшка)</i> – szerzetes (apáca, | <i>займáцца</i> – foglalkozni |
| szerzetesnő) | <i>дáуні</i> – régi |
| <i>нахвалíца</i> – eleget dícsérni | <i>дзяцінства</i> – gyerekkor |
| <i>здольны</i> – tehetséges | <i>род</i> – származás |
| <i>выхавáнец (выхавáнка)</i> – tanítvány | <i>спаўнáцца</i> – betölteni |
| <i>бéгаць</i> – sietni, futni | <i>лічбíцу</i> – tartani vminek |
| <i>гулáць</i> – sétálni | <i>нявéста</i> – menyasszony |
| <i>вадвíць кара́год</i> – körtáncot járni | <i>пачынаць</i> – kezdeni |
| <i>рáзам</i> – együtt | <i>рыхтавáцца</i> – készülni |
| <i>раўна́ле́тка</i> – egykorú, egyidős | <i>вясéлле</i> – esküvő |
| (személy) | <i>слáва</i> – hír |
| <i>пускáць</i> – engedni, ereszteni | <i>пригажосць</i> – szépség |
| <i>вяно́к</i> – koszorú | <i>разляцéцца</i> – szétrepülni, elterjedni |
| <i>чаро́йны</i> – varázslatos | <i>зачасiць</i> – gyakoribbá válni |
| <i>купа́льская но́ч</i> – Szent Iván-éj | <i>сват</i> – (leány)kérő |
| <i>весялíца</i> – szórakozni, vígadni | <i>намéрыцца</i> – szándékozni |
| <i>Калáды</i> – karácsony | <i>аддáць зáмуж</i> – férjhez adni |
| <i>па́дроши</i> – felnöve | <i>валадáр</i> – földbirtokos |
| <i>памалíца</i> – imádkozni | <i>вы́браць</i> – választani |
| <i>са́бор</i> – székesegyház | <i>шлях</i> – út |
| <i>прыглядáцца</i> – megfigyelni, figye- | <i>пераклáд</i> – fordítás |
| lemmel kísérni | |

| | |
|--|---|
| грэцкі – görög | мастакі – művészeti |
| мова – nyelv | асве́та – művelés, oktatás, tanítás |
| зна́чиць – jelenteni | адчы́нены – megnyitott |
| ráдасць – öröm | апрачá ┌ kivéve |
| манасты́рскі – kolostori | чита́нне – olvasás |
| змагчы́ – tud, -hat, -het, képes vmire | пісьмо – írás |
| цалкам – teljesen | лічэнне – számolás |
| кніжны – írott | лацінскі – latin |
| сабрáны – összegyűjtött | здатны – jó képességű, tehetséges |
| невычэрпны – kimeríthetetlen | склада́ць верши – verseket írni |
| чалавéчы – emberi | праводзіць урок – órát tartani |
| мұ́драсць – bölcsesség | сама́ – maga |
| напрасіць – megkérni | невядомы – ismeretlen |
| даズвол – engedély | адукавáны – művelt |
| бібліятэка – könyvtár | палачáнін – polocki (Polock város lakója) |
| насялі́ўшыся – beköltözvén | у адзін час – ugyanekkor, egy időben |
| кёлля – cella | напісáць – megírni |
| узя́цца – nekifogni | аповесць – történet |
| нерапісваць – lemásolni | канéц ┌ vége vminek |
| нерапісванне – másolás | вы́правіцца – elindulni |
| подэвіг – nagy tett | падарожжа – utazás |
| твор – mű | Свята́я Зямля́ – Szentföld |
| малітва – ima | мясціна – hely, vidék |
| паучу́нне – tanítás | паўсюль – mindenhol |
| нераклада́ць – fordítani | сустрака́ць – találkozni |
| замéжны – idegen | нашáна – tisztelet |
| чáстка – rész | самаахвярны – alázatos |
| нерапісаны – lemásolt | розны – mindenféle |
| продаж – eladás | падарожнік (падарожніца) – utazó |
| атры́маны – kapott | захварэць – megbetegedni |
| гроши – pénz | памéрці – meghalni |
| раздава́ць – szétosztani | парэшткі – maradványok |
| заснава́ць – megalapítani | столькі – annyi |
| адчыніць – nyitni | святы – szent |
| майстэрня – műhely | праціць – kérni |
| скрыпторыюм – scriptorium | ліхый сілы – gonosz erők |
| (Szentírást másoló műhely) | |
| упрыгожваць – díszíteni | |
| ствары́ць – létrehozni | |

Kérdések és feladatok

- Álapítsa meg a szövegben szereplő igék aspektusát.
- Beszéljen a szöveg hősnőjének életéről.

12. találkozás

Téma: Az *ү* és *ы* használata igekötők után. I. típusú igeragozás.

A magánhangzóra végződő igekötők után az ilető *i* hangja írásban és kiejtésben is *ү*-vé válik: *icsí* – *пайсі*, *іграць* – *зайграць*.

A mássalhangzóra végződő igekötők után az ilető *i* hangja írásban és kiejtésben is *ы*-vé válik: *icsí* – *падысі*, *іграць* – *падыграць*.

A magánhangzóra végződő igekötők után akkor következhet *i*, ha az önálló szótágot alkot: *за-i-скры-щца*, *за-i-кá-щца*.

1. feladat. Pótolja a szavakból kihagyott *ү*-t és *ы*-t. Ügyeljen a helyesírásra.

За...сі, аб...шліся, роз...грыш, с...граць, аб...мшэць, вý...граць, аб...сі, вý...сце, ад...сі, без...дэйна, без...мэнны, за...сі, без...ніцыятаўна, з...мправізаваць, над...сі, пад...спытны, уз...сі, пра...гравальнік, за...мэннік.

Ne feledje! Заінэлы, заігрыванне, заінтрыгоўваць, заінэць, заікнұцца.

2. feladat. Pótolja a kihagyott *ү*-t vagy *ы*-t.

Разумная галавá, ды дурню пры...шлáся. (Közmanadás) Не да хлéба, не да солі, як за...грáлі на басолі. (Közmanadás) Прасілі дажджу — град па...шоў. (Közmanadás) Дзе пра...шло малéнства, там пачынаеца Радзіма. (К. Чорны) Янá вý...шлі з хáты — Сушчэня напéрадзе, Бýраў за ім. (В. Бýкаў) За два гады я аб...шоў і праéхаў Мінскую, Магілёўскую, Віцебскую, чáстку Віленской губерні. (У. Караткéвіч) Зорка Венéра ўз...шлá над зямлёю, свéтлыя згáдкі з сабой прывялá... (М. Багдановіч) Мы ўва...шлі ў пакойчык, дзе пáхла мышáмі, і струмéні вады адрáзу пабéглі з нашай вонраткі на падлогу. (У. Караткéвіч)

3. feladat. Olvassa el a következő, У. Караткéвіch «Дзікае палявáнне каралá Стáха» című novellájából kiemelt párbeszédet és pótolja a hiányzó betűket.

Нарэшце за дзвярámі заходзлі, няўпэўнена, нясмёла. Пасля пачу́ўся аднéкуль з вышыні сіпáты жаночы голас:

— Хто такія?

— Мы падарожныя, цётухна, пусціце.

— А ці не з палявáння вы чáсам?

— Якое там палявáнне, мокрыя ўсе, ледзь на нагáх стаім. Даљбог, пусціце нас.

Голас змоўкнуў, пасля з нéйкімі ноткамі нерашучасці спытáў:

— А хто ж вы такія? Прозвішча як?
 — Беларэцкі маё прозвішча. Я з фўрманам.
 Бабуля за дзвярэмі раптам пажвавела:
 — Граф Беларэцкі?
 — Спадзяюся быць графам, — адказаў я з плебейскай непачцівасцю да тытулаў.

Голос пасуравеў:

— Ну і ідзі сабе, добры чалавек, туды, адкуль пры...шоў. Бачыце вы, ён на графства спадзяеца. Жартачкі начныя! Па...шоў, па...шоў. Пашукай сабе дзе-небудзь у лесе бярлог, калі ты такі спрыйтны.

— Бабуля, — узмаліўся я, — з рáдасцю пашукай бы, каб не непакоіць людэй, алэ ж я нетутэйшы, я з павета, заблукалі мы, сухой ніткі нямá.

— Преч, преч, — сказаў няўольны голос.

Іншы чалавек, можа, схапіў бы, у адказ на гэта, кáмень і пачаў бы біць у дзвéры, сýплючы праклёны, алэ я нáват тут не мог пазбáвіца думкі, што гэта дрэнна: сілком драцца ў чужкую хату. Таму я толькі ўздыхнуў і звярнуўся да фўрмана:

— Ну што ж, па...шлі адсіоль.

Nyelvtani kommentár: Az igeragozás az ige számbeli és személybeli változását vonja maga után, minden, minden egyszerű jövő időben, kijelentő módban. Az I. típusú ragozási módban tartoznak azok az igék, amelyek többszám harmadik személyben az **-уць (-юць)** végződést veszik fel, a II. típusúhoz pedig azok az igék, melyek az **-аць (-яць)** végződést kapják.

Az I. és a II. típusú ragozáshoz tartozó igék (hangsúly nélküli végződésekkel)

| II. típusú ragozás | I. típusú ragozás |
|--|----------------------|
| 1. minden -иць (-ыць) -re végződő ige (például <i>гаварыць</i> , <i>любіць</i>), kivéve az 1 szótából állókat (<i>віць</i> , <i>мыць</i> , <i>шыць</i> , <i>піць</i> stb.) és a belülük képzett igéket (<i>памыць</i> , <i>выпіць</i>). | Az összes többi ige. |
| 2. Az olyan igék, mint <i>ненавідзець</i> , <i>цярпéць</i> , <i>сярцéць</i> , <i>залéжасць</i> , <i>гнаць</i> . | |

I. típusú igeragozás (jelen idő és egyszerű jövő)

| főnévi igenév | személy | egyes szám | többes szám |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| вéсці | 1. (én, mi) | (па)вяд-ý | (па)вядз-ём |
| слúхаць | | (па)слúха-ю | (па)слúха-ем |
| пісáць | | (на)піш-ý | (на)піш-ам |
| пячы | | (на)пяк-ý | (на)пяч-ом |

| | | | |
|--|-------------|---|---|
| | 2. (te, ti) | (па)вядз-éш (па)слúха-eш (на)пíш-aш (на)пяч-эш | (па)ведз-яцé (па)слúха-eце (на)пíш-aце (на)пяч-aце |
| | 3. (ő, ök) | (па)вядз-é (па)слúха-e (на)пíш-a (на)пяч-э | (па)вяд-уць (па)слúха-юць (на)пíш-уць (на)пяк-уць |

Figyelem! A ragozás során a következő hangváltozások mehetnek végebe:

- 1) [к] – [ч], [г] – [ж], [х] – [ш]: **пяк**у – **пяч**эш, **маг**у – **мож**аш, **калых**аць – **калыши**у;
- 2) [з] – [ж], [ч] – [с], [ц] – [ч], [ск] – [шч], [зд] – [ждж], [ци] – [шч]: **рэза**ць – **рэжу**, **часа**ць – **чаши**у, **ляц**ець – **лячи**у, **паласк**аць – **паласи**чу, **éздз**иць – **éздж**у [**йэжедж**у], **пусци**ць – **пуши**чу;
- 3) [т] – [ч], [ц’] – [ч], [дз’] – [дж]: **грука**тáць – **грука**чу, **тупа**чéць – **тупа**чу, **садз**иць – **садж**у.

4. feladat.

Ragozza a következő igéket.

Сцерагчы, ёхаць, малявáць, працевáць, жадáць, віншавáць, ісці, піць, браць, казáць, магчы, вéдаць, берагчы.

5. feladat.

Tegye a következő igéket a megfelelő alakba.

Мы (жыць), янá (зачаравáць), я (ісці), вы (сарвáць), ён (капаць), ты (біць), ён (трэсці), я (кахáць), вы (заліць), ты (замéрці), яны (вýвесьці), вы (налічваць), мы (выдумліць), яны (рассячы), вы (спявáць), ты (падпісáць), янá (падперці), мы (хацéць).

6. feladat.

A szöveg olvasása közben a zárójelben lévő igéket tegye a megfelelő formába.

Дойлід Іаан і ювелір Лáзар Богша


Асвéтніца Еўфрасіння Палацкая збірала вакол сябе таленавітых людзей. Імёны двух з іх дайшлі да наших дзён. Гэта дойлід Іаан і ювелір Лáзар Богша.

Дойлід — тое сáмае, што і архітэктар. Ён (*стварáць*) праекты розных будынкаў і сочыць за тым, як гэтыя праекты ператвараюцца ў саборы, палáцы і іншыя пабудовы.

Іаан — сáмы вядомы са старажытнабеларúскіх дойлідаў. У адным з заснавáных Еўфрасінняю манастыроў ён пабудаваў на яé просьбу царкву кáзачнай прыгажосці. Яé змуравалі надзіва хутка, усяго за трýццаць тыдняў. Гэтая царква завéцца Спáса-Еўфрасіннеўскай. Янá і сёння стаіць у Палацку паблізу ракі Палáты і (*нагáдваць*) кáзачную бéлу птушку, што апусцілася з нéба на цудоўны зялёны луг.

Усé сцéны Спа́са-Еўфрасіннеўскай царкви ў сярэдзіне пакрытых дзівоснымі фрэскамі. Старажытныя фáрбы цудоўна захаваліся. У тыя часіны мастакі рабілі іх самі. З настою пáленых яловых шышак атрымлівалася, напрыклад, добрая фíялётавая фáрба, а з пáленай косці — сіняя са смаргавым адлівам.

Як лічаць вучоныя, на некаторых фрэсках намалываўныя сама асвéтніца і яе дзве сястры, якія таксама зрабіліся манашкамі.



Славутаму полацкаму ювеліру Богшу Еўфрасіння заказала для новай царкви шасціканцовы крыж. Майстар зрабіў яго з кіпарысавага дрэва, абклáушы тое па баках залатымі і срэбнымі пласткамі з каштоўнымі камянімі і шматколернымі абразкамі святых.

На крыжы быў зроблены наядпіс, які абяцаў стрáшнае пакаранне таму, хто вынесе гэтую святыню з храма. Алé Богшаў твор нéкалькі разоў забіралі са Спа́са-Еўфрасіннеўскай царкви і вывозілі з Полацка. Апошні раз крыж знік у гады вайны з фашистамі. Ёсць звесткі, што ён трáпіў у Расею і знаходзіцца там у адным з музейных сковішчаў.

Крыж Еўфрасінні Полацкай — наш неацэнны агульнанародны скарб. Цяпер Беларусь (*шукáць*) яго, каб вярнуць на родную зямлю. (У. Арлоў alapján)

Lexikai magyarázat a szöveghez

доўлід – építész
ювелір – ékszerész
збіраць – gyűjteni
вакол – körül
тalenaváты – tehetséges
архітэктар – építész
стварáць – megalkotni, létrehozni
праект – terv
будынак – épület
сачыць – felügyelni vre, figyelem-
mel kísérni vmit
ператварацца – átalakulni

палац – palota
пабудова – építmény
вядомы – ismert
стараежытнабеларúски – ófehér-
orosz
пабудаваць – felépíteni
просьба – kérés
кáзачны – mesebeli, mesés
змураваць – felépíteni (csak téglá-
ból)
надзіва – meglepően
паблізу – vminek a közelében

нагáдваць – emlékeztetni
апусцица – leszállni, leereszkedni
чудоўны – csodás
дзівосны – lenyűgöző
фрэска – freskó
фáрба – festék
захавáцца – megőrződni, megmaradni
настой – tinktúra (alkoholos oldat)
нáлены – égetett, pörkölt
яловы – fenyő-
шышика – toboz
атрымлівацца – kapni, kinyerni
фіялётавы – lila
косиць – csont
смарágдавы – smaragd-
адліў – árnyalat
лічыць – hinni, tartani
вучоны – tudós
некаторы – néhány
славу́ты – híres, neves
заказаць – rendelni
кіпары́савы – ciprus-
абклáющы – körbevéve

плáстка – lap
каштоўныя каменны – drágakövek
нáдпíс – felirat
абяцáць – ígéرنi, kilátásba helyezni
стрáшны – szörnyű
пакарáнне – büntetés
вы́несci – kivinni
святы́ня – szentség
храм – templom
нéкалькі – néhány
забірáць – elvinni
Спас – Megváltó
вывозiць – elszállítani
знікнуць – eltünni, elveszni
фаши́ст – fasiszta
звéстка – értesülés, információ
трáпіць – kerülni vhova
знаходзiцца – lenni vhol
сховiичa – raktár
неацэнны – felbecsülhetetlen értékű
агульнанародны – össznépi, nemzeti
скарб – kincs
шукáць – keresni
вярнуць – visszahozni, visszajuttatni

Kérdések és feladatok

1. Beszéljen Polocki Szent Fruzsina Megváltó-templomáról.
2. Mit tudott meg Polocki Szent Fruzsina keresztről?
3. Beszéljen a magyarok szent szimbólumáról, Szent István koronájáról.

13. találkozás

Téma: Idegen eredetű magánhangzó kapcsolatok.

II. Típusú igeragozás. Visszaható igék.

Az idegen eredetű magánhangzó kapcsolatok, néhány kivételtől eltekintve, a fehérorosz helyesírási szabályoknak megfelelően használatosak:

- 1) a *ię* (*ыё*), *eo* (*эо*) hangkapcsolatokban az [o] minden hangsúlyos: акс*иё*ма, грац*иё*зны, архео́лаг, ідэо́лаг; hangsúlytalan változataik a *ia* (*ыя*), *ea* (*эа*): аксиятыйчны, грац*ыя*, археалогия, ідэалогия;
- 2) hangsúlytól függetlenül *ia* (*ыя*), *ie* (*ые*, *ыэ*), *ea* (*эа*)-ként állnak a прафесиянál, ажыятáж, клиентура, абітурыент, антиэстетичны, генеалогия, тәарәма szavakban;
- 3) a [uo], [ua], [үэ]-ként ejtett hangkapcsolatok írásban *ë*, *я*, *e*-ként jelennek meg: раён [район], майнэз [майан'зы], феервérk [ф'эйэрв'эрк].

1. feladat. Olvassa fel a következő szavakat és közben figyelje meg a helyesírásukat.

Мільён, мільярд, Нью-Йорк, фаé, Огáйо, іерогліф, біяграфія, бібліятэка, паэзія, афіцыйнт, перыёдыка, гігіéна, арфаэпія, стацыянáр, алімпійда, рáдыё, нацыянальнасць, прыярытэт, дыéта, іон, Тóкio, медальён, кампа-нъён, ёд, ёг, Йéмен, акіяն, матэрыял, фартэпійна, пацыент, геамéтрыя, рацыянальны.

II. típusú igeragozás (jelen és egyszerű jövő idő)

| főnévi igenév | személy | egyes szám | többes szám |
|--|-------------|---|---|
| (па)сядзéць (па)гавары́ць (з)рабі́ць | 1. (én, mi) | (па)сядж-ў (па)гавар-ў (з)рабл-ю | (па)сядз-ім (па)гавор-ым (з)роб-ім |
| | 2. (te, ti) | (па)сядз-іш (па)гавор-ыш (з)роб-іш | (па)седз-іщé (па)гавор-ыще (з)роб-ище |
| | 3. (ö, ök) | (па)сядз-іць (па)гавор-ыць (з)роб-іць | (па)сядз-яць (па)гавор-аць (з)роб-яць |

2. feladat. Ragozza végig írásban a következő igéket.

Гаманіць, ёздзіць, гудзéць, бáчыць, спаць, хлусіць, хадзіць, вазіць, вадзіць, вýсветліць, намáрыць.

3. feladat. Tegye az igéket a megfelelő alakba.

Я (вы́мачы́ць), ты (гáньбíць), янý (дабáвіць), вы (дагадзíць), ён (дагавары́ць), яна (завáбіць), мы (вучы́ць), я (завозіць), вы (загрузіць), я (заглáдзіць), ты (задаволіць), вы (надзяліць), янý (надыміць), ён (праслáвіць), ты (купіць), янý (туліць), ён (трымцéць), вы (тужы́ць).

4. feladat. Másolja le a szöveget és tegye a zárójelben lévő igéket a megfelelő alakba.

Вунь (хадзіць) па зялёнай лугавіне бусел. (В. Вольскі аларján) (Стайць) жораў на сваёй купіне каля гняздá, як вартавый, і аглядáе наваколле. (В. Вольскі) (Падчапіць) зубр рогам пад рады́тар — (паляцéць) ты ў лúжыну рázам з кабінай... (І. Птáшнікаў аларján) Тут зноў я (мýсіць) пакліаць на дапамогу ўсёмоглу Кліо — мýзу гісторыі. (Я. Пархута аларján) А квяцістыя зоры, бы дыямéнты, усыпáюць усё нéба, (дрыжáць), пераліваюцца колерамі вясёлкі, аб чýмся бязмéжна вялікім (гаварыць) тваёй душы. (Я. Колас) Лабановіч (сядзéць) у сваім аблюбавáным пакойчыку. На сталé (гарэць) лáмпа пад свéтлым абажурам. У вокны (глядзéць) густý змрок. (Я. Колас)

5. feladat. Olvassa fel a Янка Купáла «Паўлінка» című művéból kiemelt párbeszédet. Pótolja a hiányzó igevezgődésekét.

Якім. Вось і я — як тут быў. Добры вéчар яспекнай пánне Паўлінцы. Што, золатца маё ненагляднае, прачакáлася трохі мяне, ненавісніка. А ці нікога нямá?

Паўлінка. Ой, ой! памáлу! Усé дома, усé дома. Толькі ў Якіма не ўсе дома, бо поначы ходз...ць да маладых дзяўчáт. Дад...ць, дад...ць зáраз пытлю старáя. Пазвалéнне ёсць гэтак позна прыходзіць?

Якім. Ёсць, ёсць, май ты сакатúшка, шчабятúшка! Каж... толькі хутчэй, галубка май бяскрылая: тата твой дома ці не? Бо ж самá вéда...ш, якáя ў нас з ім страшэнная лóбасcь...

Паўлінка. Ой, чаму ж не вéда...: як між катом і сабáкам, якрап. Алé, алé смéла будзь, як у бога пад прýпечкам. Плаéхалі абое на торг i, пэўна, позна вéрнуцца, бо мá...ць трохі сяго-таго да прадáння і мáняцца сякія-такія зрабіць пакúпкі. Бáч...ш зáутра мae быць трохі гасцéй з кíрмашу...

Якім. Та-а-к! Знáчицца, тым кштáлтам, вечарынка бúдз....

Паўлінка. Так, так! Вечарынка быць-то бúдз..., алé не ўсе на ёй бúд...ць.

Якім. Эх, Паўлінка! Ты ўсё сваё; мне і так горка на душы, як бы хто там палын засéяў, а ты яшчэ прытычкамі сваімі сол...ш. Вазьм... назлосць ды прыйд.... Што ж янý са мной зроб...ць?

Паўлінка. Зрабіць-то нічога не зроб...ць, алé і ты сам нічога не зроб...ш, а толькі перароб...ш...

Visszaható igék

A visszaható igék -ся (-ца, -щца) végződésűek.

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| -ся (mással- és magánhangzó után, kivéve a ү-t) | -ца (mássalhangzó után ү) | -щца (egyes szám, 3. személyben és főnévi igenévbén, magánhangzó után) |
| запісваю-ся запісваеи-ся | запісвац-ца запісваюц-ца | запісвае-щца смяя-щца |



Кірыла Тураўскі


Тады, калі ў Полацку пачалá служыць народу асвéтніца Еўфрасіння, у Тúраве з'явіўся на свет яшчэ адзін наш выдатны зямляк — Кірыла.

Хлопчык нарадзіўся ў сям'і багатых гараджáнаў. Бацькі паклапаціліся, каб ён атрымаў добрую адукáцыю. У той час жонкаю тýраўскага князя была грэцкая царэўна. З радзімы яна прывéзла шмат вучоных прыдворных. Яны стáлі настáўнікамі кéмлівага хлопчыка.

Кірыла вéльмі шчыра вéрыў у Бога. З сáмага дзяцінства ён мáрыў служыць Ісýсу Хрысту і слáвіць ягонае імя ў свáіх кнíгах. Дзéля гэтага ён ужо ў юначыя гады пайшоў у манастыр.

Каб нічога не замінала ямý чýтаць царкоўныя кнігі і пісаць улáсныя творы, малады манáх загадаў замураваць сябé ў манастырскай вéже.

Тут ягонымі суразмоўнікамі заставаліся толькі кнігі, зоркі на нéбе і птушкі, што прылятáлі на вúзкае акéнца. Яно было адзіным шлáхам, што звязаў Кірылу з чалавéчым свéтам. Праз акéнца ямý перадавалі сцíплую éжу, а таксама пергáмент, гусíныя пёры і чарніла для пíсьменніцкай прáцы.



Такім ахвáрным жыццём Кірыла заслужыў у гараджáнаў і ў самога князя глыбокую пашáну. Землякі папрасілі манáха выйсці з вéжы і адзінадушна абралі яго епíскапам — галоўным святаром Тýраўскай зямлі.

Кірыла быў таленавіты чалавéк і не шкадаваў чáсу і сíлаў, каб раскрыць свой тáлент як магá паўнéй. Ягоная юначая марапа здзéйснілася: ён стаў знакамітым пíсьменнікам і прamoўцам.

Найбольш урáжвалі чытачоў Кірылавы творы, напíсаныя ў гонар Вялікадня ды іншых хрысційскіх святаў. У гэтых творах, якія называюцца «Словамі», Кірыла Тýраўскі шчыра і натхнёна ўслаўляў хараство чалавéка і прыроды, вúчыў жыць праудзіва, з чыстай душой ды любасцю да Бога і людзéй.

Калісці ў Візантыйскі жыць пíсьменнік і працавéднік Іаан, якому за незвычайны пíсьменніцкі тáлент і красамоўства далі імя Залатаслоў.

Асвéтніка з Тýрава сучáнкі называлі другім Залатасловам, а пасля смéрці абвясцілі святым.

Кірылавы творы перапісалі і друкавалі на працягу нéкалькіх стагоддзяў. Iх і цяпер вывучаюць беларускія школьнікі і студэнты. (У. Арлоў alapján)

Lexikai magyarázat a szöveghez

тады́ – akkor, amikor

начáць – kezdeni

служыць – szolgálni

з'явíцца на свет – világra jönni

выдáты – ismert, híres

земляк – földi, honfitárs

гараджáнін – polgár

паклапаціцца – gondoskodni vmiről

адукáція – nevelés

у той час – akkoriban, abban az

időben

царэўна – carevna, nagyhercegnő

(а cár leánya)

прыдворны – udvari

кéмлівы – értelmes, jó felfogású
иchýra – öszintén
мáрыць – álmodozni vmiről
слáвиць – dicsőíteni, magasztalni
ягонае (яго) – öné
дзéля – -ért, részére
юнáчы – ifjúkori
нічога – semmi
замінáць – elnyomni, zavarni
царкоўны – egyházi
улáсны – saját
загадáць – megparancsolni
загадáць замураваць – befalaztatni
вéжса – torony
суразмоўнік – beszélgetőtárs
заставацца – maradni
зорка – csillag
звязваць – összekötni
свет – világ
ци́плы – szerény, egyszerű
пергáмент – pergamen
гусíны – liba-, lúd-
чарніла – tinta
пісьмёnnіцкі – írói
ахвярны – áldozatos
адзінаду́шна – egyhangúlag
абráць – megválasztani
епіскан – püspök
шкадаваць – sajnálni

раскрýць – feltárni
тáлент – tehetség
як магá – ahogy csak lehet
поўна – teljesen
здзéйсніцца – beteljesülni
знакаміты – neves
пісьмёnnік – író
прамоўца – szónok
урáжваць – hatással lenni vre
читаць – olvasó
слушáч – hallgató
у гонар – tiszteletére
Вялікдзенъ – húsvét
хрысціянскі – keresztenység
свята – ünnep
натхнёна – lelkesen
услаўляць – dicsőíteni
хараство – szépség
праўдзіва – egyenesen, öszintén
любасць – szeretet
калісьці – valamikor
Візантыйя – Bizánc
прапавéднік – prédikátor
незвычайны – különleges
красамоўства – ékesszólás
сучáснік – kortárs
абвясціць – (ki)nyilvánítani
друкаваць – nyomattni
на працягу – folyamán

Kérdések és feladatok

1. Keresse ki a szövegből a visszaható igéket.
2. Beszéljen Kíryla Týraўski (Turovi Szent Cirill) életéről.

14. találkozás

Téma: A melléknevek használata és helyesírása. Tulajdonságot és viszonyt kifejező melléknevek.

A melléknevek kicsinyítő, illetve kedveskedést kifejező **-енък-**, **-энък-**, **-анък-** képzője lágyságjel: **новенъкі**, **даражэнъкі**, **прыгожанъкі**. Lágyságjel van a hónapok és évszakok neveiből képzett melléknevek **-ск-** képzője előtt is: **ліпенъ** – ліпеньскі, **восень** – **восеньскі**. A többi **-ск-** képzőjű melléknévben nincs lágyságjel: **конъ** – конскі, **Смаргонъ** – смаргонскі.

Dupla *н*-nel (**-нн-**) írandóak az olyan melléknevek, amelyek *н*-re végződő főnévből származnak: **восенъ** – **асéнні**, **дзенъ** – **дзéнны**; **-енн-, -энн-** képzőkkel is: **задумéнны**, **страшэнны**. Viszont csak egy *н* van a **юны**, **сцодзёны** szavakban.

Az olyan főnévből képzett melléknevekben, amelyek **-ск-** képzőt kapnak, a szótő *m*, *ц*, *ч* hangja összeolvadva a képző *c* hangjával *у*-vé válik: **брат + ск + i** = брацкі, **купéц + ск + i** = купéцкі, **глядáч + ск + i** = глядáцкі, **мастáк + ск + i** = мастáцкі.

Ha a szótő *ð* hangja olvad össze a képző *c* hangjával, akkor csak a kiejtésben válnak *у*-vé, de írásban nem: **горад + ск + i** = гараðскі, **cycéð + ск + i** = cycéðскі.

A földrajzi és népnevekből képzett melléknevekben a szótő *з*, *к*, *х*, *з*, *жс*, *иу* hangjai és az **-ск-** képző nem hatnak egymásra, nem változtatják meg egymást: **Санкт-Пецярбург + ск + i** = санкт-пецярбургскі, **таджык + ск + i** = таджыкскі, **казах + ск + i** = казáхскі, **Каўказ + ск + i** = каўказскі, **Нясвіж + ск + i** = нясвіжскі, **Добруши + ск + i** = добрушискі. Kivételek: **славáк + ск + i** = славáцкі, **калмык + ск + i** = калмыцкі, **турэцкі**. Néhány esetben a *з*, *х* hang *жс*, *иу*-sé változik: **Рыг(a) + ск + i** = рýжскі, **чэх + ск + i** = чэшскі.

Az *c* tövű főnevekből képzett melléknevekben az **-ск-** képző *c*-je kiesik, és csak egy *c* írandó: **беларýс + ск + i** = беларýскі, **Палéсс(e) + ск + i** = палéскі.

Az *иу* tövű főnevekből képzett melléknevekben, az **-ск-** képző hatására, az *иу* kiesik: **тавáрыши + ск + i** = таварýскі.

1. feladat. Tegye a következő mellékneveket kicsinyítő képzős alakba.

Példa: **малý** – малéньки.

старý –

рэдкі –

слáүны –

шэры –

акурáтны –

жсоўты –

дробны –

лёгкі –

Az így kapott melléknevekhez tegyen hozzá főneveket, és ezekkel a szó-szerkezetekkel alkosszon mondatokat.

2. feladat. A következő főneveket az **-н-** képző segítségével alakítsa át melléknevekké.

Példa: камень – каменны.

| | |
|-------------|----------|
| восе́нь – | вя́сна – |
| бúдzéнь – | рамéнь – |
| электро́н – | тумáн – |
| маши́на – | чыгúн – |

Az így kapott melléknevekhez illesszen főneveket, és ezekkel a szószerkezetekkel alkosszon mondatokat.

Tulajdonságjelölő és vonatkozást jelölő melléknevek ragozása

| eset | hím- és semlegesnem | nőnem | többes szám |
|--|---|--|--|
| <i>alany</i> (хто? что?) | позн-и́ позн-яе вясков-ы вясков-ае стар-ы́ стар-оे ціх-и́ ціх-ае | позн-яя вясков-ая стар-ая ціх-ая | позн-и́я вясков-ыя стар-ыя ціх-ия |
| <i>birtokos</i> (каго? чаго?) | позн-яга вясков-ага стар-ога ціх-ага | позн-яй вясков-ай стар-ой ціх-ай | позн-и́х вясков-ых стар-ых ціх-иХ |
| <i>részés</i> (камý? чамý?) | позн-яму вясков-аму стар-ому ціх-аму | позн-яй вясков-ай стар-ой ціх-ай | позн-и́м вясков-ым стар-ым ціх-им |
| <i>tárgy</i> (каго? что?) | mint A.e. vagy B.e. | позн-юю вясков-ую стар-ую ціх-ую | mint A.e. vagy B.e. |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | позн-и́м вясков-ым стар-ы́м ціх-и́м | позн-яй (-яю) вясков-ай (-аю) стар-ой (-ою) ціх-ай (аю) | позн-и́мі вясков-ымі стар-ы́мі ціх-и́мі |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | позн-и́м вясков-ым стар-ы́м ціх-и́м | позн-яй вясков-ай стар-ой ціх-ай | позн-и́х вясков-ых стар-ых ціх-иХ |

3. feladat. A zárójelben álló főneveket az **-ск-** képző segítségével alakítsa át melléknevekké és írja le őket. Ügyeljen a helyesírásra!

1. Слова *партфель* бярэ пачатак ад (*француз*) слова *portefeuille* (< дзеяслоў *porter* [портэ] ‘насіць’ + *feuille* [фей] ‘папёры, дакумэнты’). 2. Слова *үрок* паходзіць ад (*Старажытная Русь*) слова «*реку*» — гавару. 3. Толькі ў 90-х гадаx XIX стагоддзя на змену стальнім брытвам прыйшлі бяспечныя, якія стаў рабіць (*швед*) вынаходнік А. Жылёт. 4. Слова *стáнцыя* ўпершыніо адзначаеца ў (*беларус*) дзелавых помніках у другой палове XVII стагоддзя са значэннем ‘прыпыннак’, ‘кватэра’, ‘кватараўанне’. 5. У 1882 г. (*Русь*) інжынеры Пуцілаў і Хлебаў стварылі машыну з бензінавым рухавіком унутранага згарання і назвалі яе аўтамабілем. 6. Слова *кressla* паходзіць са (*Старая Пруссия*) слова «*крэслан*». 7. Слова *гудзéць* у некаторых мовах захавала значэнне «*іграць*»: (чэх) слова «*гúдба*» — мўзыка, (*Русь*) — «*гудошнік*». Мяркуюць таксама, што слова *гúслі* паходзіць ад (*санскрыт*) корана «*гу*», звязанага з паняццем гучання наогул. 8. Слова *míšenъ* паходзіць ад (*túrac*) слова «*níšán*» — знак. 9. Слова *клей*, магчыма, паходзіць ад нямецкага слова «*klei*» — вязкі глей, або (*Галандыя*) слова «*клéй*» — гліна. 10. (*Гамбург*) купець вырашыў знайсці запаветны філасофскі камень. (І. Шпадарук *alapján*)

4. **feladat.** Ragozza következő mellékneveket.

Лётняя (rániца), гарадское (жыщё), добры (чалавéк), маладáя (жанчýна), родныя (людзі).

5. **feladat.** Másolja le a szöveget és pótolja a hiányzó végződéseket.

У горадзе з'явіліся дзве незразумéлья, таямніч... асобы жаноч... полу, якія вялі сябё вέльмі падазронна — хоць выглядалі незнáёмкі гэтак жа, як і ўсе іншыя жанчыны, па іх паводзінах было відаць, што яны не тутэйш..., а быццам бы прыляцелі з нейкай іншай планéты.

Упершыніо іх убáчылі на ўскраіне горада на бру́дн..., неўпарадкаванай вўліцы. Яны стаялі пасярод грázк... лўжыны, з асалодаю, як можна глыбей засоўвалі ногі ў чорн..., быццам дзёгаць, глей, напрúжваючыся, выцягвалі іх адтуль зноў, задаволена ўслухоўваліся ў гучн... чвякканне і, рáдасн..., у захапленні сачылі вачыма, як ад іхніх модн... чаравічак кавалкамі адвальваеца і хлóпае ў ваду густ..., цягúчая гразь. (Я. Сіпакоў *alapján*)

Францішак Скарýна. Дзіцячыя і юнацкія гады

Бўдуучы славуты сын беларускага народа нарадзіўся пяцьсот год таму ў старажытным Полацку.

Бáцька малога Францішка быў купцом. Яго звалі Лукаш.

У Полацку было багата манастыроў і цэркваў, пры якіх існавалі школы. У адной з іх Францішак навучыўся чытা�ць і пісаць, даведаўся пра слáунае мінúлае Беларусі. Настаўнікі былі вέльмі задаволеныя сваім здольным вўчнem.



Сын Лукашá Скарýны хацéў вучýцца далéй. Ад бацькі і сваіх настáунікаў ён вéдаў, што на зáхадзе, у буйных єўрапéйскіх гарадáх, ёсць найвышэйшыя школы, якія называюцца універсítэтамі. Алé прымáюць туды адно тых, хто валодае лацíнскаю мовай. Гэтую мову тады трэба было вéдаць кожнаму адукаўнаму чалавéку. На ёй ішлі заняткі ва універсítетах, на ёй гаварылі і пісáлі кнігі вучоныя.

Францíшак пачáў вучýцца лацíнскую мову ў полацкіх манáхаў-бернардзíнцаў. Ён ужо цвёрда навáжыўся паступаць у Кráкаўскі універсítэт.

Таленавіты юнák без цáжкасцяў стаў студéнтам. Ён, вядома, сумавáў па радзíме, алé ў Кráкаве было шмат моладзі з Беларúсі. З землякамі заўсёды можна было пагаварыць па-беларúску, памáрыць пра тое, як яны вéрнуцца з Польшчы дадому і бўдуць дзяліцца з суйчýннікамі сваімі вéдамі.

Францíшак вывучáў арыфметыку, геамéтрыю, мúзыку, астрономію, рýторыку. Гэтыя навýкі тады зваліся вольнымі мастáцтвамі.

Пасля вольных мастáцтваў Скарýна вывучáў у Кráкаве медýчныя навýкі. У tym ча́се адукаўных лéкараў было яшчэ вéльмі ма́ла.

Францíшак хацéў лячýцца чалавéчымі дўшы мúдрым кнíжным словам, а чалавéчымі цéлы — надзéйнымі і добрымі лéкамі. Ён вырашыў паéхаць у італьянскі горад Пáдую. Там знаходзіўся універсítэт, вядомы сваімі вучонымі мéдыкамі.

Увесенья далёкага 1512 года ў адным з падуánskіх сабораў сабрálіся сáмая знакамítыя дактары мéдыцыны. Старшыня сходу павéдаміў, што ў горад прыбыў надзвычай вучоны малады чалавéк, які просіць дазволу здаць экzáмен па мéдыцыне.



У Італіі амаль нічога не вёдалі пра Беларусь. Яе лічылі нейкай амаль кáзачнай краінаю. У некаторых тагачáсных кнíжках цалкам сур'ёзна сцвярджáлася, што па вúліцах беларускіх гарадоў гуляюць бéлыя мядзвéдзі, а лóдзі там мáюць па адным воку пасярод ілбá.

Як ні дзўёна вачай у сýна купцá Лукашá з Полацка было двое, а палацінску ён гаварыў не горш за прафесараў Падуánskага універсітэта.

Слúгі прынёслі ў зáлу дзве вáзы — чырвоную і зялёную, а таксама шары гэтых колераў. Вучоным трэба было галасаваць. Хто падаваў свой голас за тое, каб дазволіць Скарыйну здаць экзáмен на звáнне доктара медыцыны, павінен быў паклásці свой шар у чырвоную вáзу, а хто сúпраць — у зялёную. Усé кінулі сваé шары ў чырвоную вáзу.

Праз колькі дзён Скарыйна блíскучा здаў экзáмен і першы сярод усходніх славáйнаў стаў доктарам медычных, або, як тады казалі, лéкарскіх, навýк. У tym чáсе ён быў і доктарам вольных мастáцтваў. (У. Арлоў alapján)

Lexikai magyarázat a szöveghez

| | |
|---|---|
| дзiцячы – gyerek- | прымáць – felvenni |
| юнáцкi – ifjúkori | адно – egyik |
| бўдучы – jövendő, leendő | валодаць лацінскаю мовай – jól tudni latinul |
| пяцьсот год таму́ – ötszáz évvvel ezelőtt | манáх-бернардзíneц – cisztercita szerzetes |
| купéц – kereskedő | Krákaўскі універсітэм – Krakkói Egyetem |
| багáma – sok | навáжыцца – elhatározni magát |
| існавáць – alapítani | настupáць – (be)lépni |
| давéдацца (пра што) – tudomást szerez vmiról | цяжкасць – nehézség |
| далéй – tovább | сумавáць – honvágya van vkinek |
| буйны – nagy | |

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| моладзь | гуўтёнэв – fiatalos, (a) fi- | паведаміць – bejelenteni |
| atalok | | прыбыць – érkezni |
| зямляк – földi | | здаць экзамен – vizsgát tenni |
| памáрыць – álmodozni | | нéйкі – valamelyen |
| вярнуцца – visszatérni | | тагачáсны – akkor |
| Польшча – Lengyelország | | сур'ёзна – komolyan |
| дадому – haza | | сцярджáцца – állítani |
| дзяліцца – megosztani | | насярод – közepén |
| суайчыннік – honfitárs | | як ні дзіўна – bármilyen különös, |
| вéды tsz – tudás, ismeretek | | furcsa |
| арыфмéтыка – számítan | | Падуánski універсітэм – Padovai |
| гэамéтрыя – mértan | | Egyetem |
| музыка – zene | | слугá – szolga |
| астрономія – csillagászat | | зáла – terem |
| рыторыка – retorika | | вáза – váza |
| вольныя мастáцтва – szabad | | шар – gömb |
| мűvészletek | | галасавáць – szavazni |
| Кráкаў – Krakkó | | падавáць – adni |
| медычны – orvos- | | дазволіць – megengedni vmit |
| лéкар – orvos, gyógyász | | звánnе – cím, titulus |
| лячыць – gyógyítani | | павінен – kell |
| душиá – lélek | | паклáсці – belevenni |
| цéла – test | | кінуць – dobni |
| надзéйны – biztos, megbízható | | праз колькі дзён – néhány nap |
| léki tsz – gyógyszer | | múlva |
| вырашыць – elhatározni | | бліскúча – fényesen |
| Пáдуя – Padova | | сярод – között, közül |
| мéдык – orvos | | казáць – mondani |
| знакаміты – ismert | | як тады казáii – ahogy akkor |
| доктар – doktor | | неvezték |
| медицина – orvostudomány | | лéкарски – orvos- |
| старышыня – elnök | | у тым чáce – egyidejüleg |
| сход – gyűlés | | |

Kérdések és feladatok

1. Keresse ki a szövegből a mellékneveket és állapítsa meg az esetüket, nemüket, számukat.
2. Beszéljen Francíšak Скарына (Franciszk Szkorina) életéről.
3. Hol és mit tanult a jövendőbeli népművelő-felvilágosító?

15. találkozás

Téma: A melléknevek fokozása. A birtokos melléknevek használata és ragozása.

A tulajdonságjelölő melléknevek fokozhatóak, képezhető belőlük közép- és felsőfokú melléknév:

| forma | középfok | felsőfok |
|-----------|---|---|
| egy-szerű | вáжн(ы) + еiш = важнéйши прyгoж(ы) + эiш = прyгaжéйши <i>De:</i> вялíкі → большы дрéнны → горшы дoбры → лéпши | най + важнéйши = найважнéйши най + прyгaжéйши = найprygaжéйши |
| összetett | больш (болей) + вáжны = больш вáжны менш (мéней) + прyгожы = менш прyгожы | сáмы + вáжны = сáмы вáжны найбольш + вáжны = найбольш вáжны наймénш + прyгожы = найménш прyгожы |

1. feladat. Alakítsa át közép- és felsőfokúvá a következő mellékneveket.

Добры, дарагі, моцны, бéлы, салодкі, смáчны, блíзкі.

2. feladat. Alakítsa át a zárójelben álló mellékneveket a szövegnek megfelelően, nemben, számban, esetben és fokban (EK – egyszerű középfok; ÖK – összetett középfok; EF – egyszerű felsőfok; ÖF – összetett felsőfok).

1. Спявáй мне, дзяўчынка, пра квéткі, пра гай, пра (дoбры – EK) дні, пра вяснú... (М. Чарот) 2. У гэты вéчар самотны не пéсціў, (шчаслівы – EF) быў між людзéй. (Я. Пúшча) 3. Янá на подзвігі вялá з (дáуні – EK) пары, аддáнасць гэтая прaйшлá праз тúрмы і кастрý. (М. Хведаровіч) 4. Усё сусéдзі хоочуць знаць... Раз, кругом пасéўши, стáлі ў дзéдачкі пытáць, хто ямú (мíлы – EK). (Л. Гéніюш) 5. Сэрца і тугой, і сонцам поўнае, і жыщё – (цудоўны – EK) рэч!.. Цáжка б захавáць было любоў маіо мне без раставáння ѹ і сустрэч. (П. Пáнчанка) 6. Прабáч мянé, латrúgu, гультай. Я бўду (дobry – EK), дўжы і ўпáрты. Прabách за ўсё, у чым вінавáты я, я абяцáю: бўду цябé вáрты. (С. Дзяргáй) 7. Дзе ж (смáчны – EK) чаго для госця возьмем? (Д. Бічэль-Загнéтава) 8. Пачынáеща ўсё з любвí, нáват (просты – ÖF) ява. (Я. Янішчыц) 9. З (дáуні – EK) дзён па нáшы дні сярод палéскіх гоняў стаіць цар-дуб і ў вышыні з аблокамі гамоніць. (П. Броўка)

A birtokos melléknevek ragozása

| Eset | hím- és semlegesnem | nőnem | többes szám |
|---------------------------------------|--|-------------------------|---------------------------|
| <i>alany</i> (хто? что?) | бáцькаў-Ø бáцькав-а мáтчын-Ø мáтчын-а | бáцькав-а Мáтчын-а | бáцькав-ы мáтчын-ы |
| <i>birtokos</i> (каго? чаго?) | бáцькав-ага мáтчын-ага | бáцькав-ай Мáтчын-ай | бáцькав-ых мáтчын-ых |
| részes (камý? чамý?) | бáцькав-аму мáтчын-аму | бáцькав-ай Мáтчын-ай | бáцькав-ым мáтчын-ым |
| <i>tárgy</i> (каго? что?) | mint A.e. vagy B.e. | бáцькав-у Мáтчын-у | mint A.e. vagy B.e. |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | бáцькав-ым мáтчын-ым | бáцькав-ай Мáтчын-ай | бáцькав-ымі мáтчын-ымі |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | бáцькав-ым мáтчын-ым | бáцькав-ай Мáтчын-ай | бáцькав-ых мáтчын-ых |

Nyelvtani kommentár: Hímnemű főnevekből birtokos melléknevet az **-oў-** (**-aў-**), **-eў-** (**-eў-**) képzők segítségével képezünk: ляснік – леснікоў, бáцька – бáцькаў, Mixáсь – Mixасeў, Báня – Báнеў.

Nőnemű főnevekből birtokos melléknevet az **-иń-** (**-ыń-**) képzők segítségével képezünk: бабúля – бабулін, вавёрка – вавёрчын. Figyelembe kell venni azt is, hogy ha a főnév töve **-к-**ra végződik, a melléknévben **к – ы** hangváltozás megy végbe.

3. feladat. A zárójelben álló főneveket alakítsa át melléknevekké és egyeztesse őket a hozzájuk rendelt főnevekkel.

(Ляснік) пасáда, (дачкá) аловак, (настáёнік) кніга, (бабúля) хўстка, (лáстаўка) гняздо, (Пéця) твар, (Сцёпка) ліст, (сусéд) ключ, (Гáнна) прáца, (Тáня) сшытак, (дзед) стол, (Валодзя) партфéль, (вавёрка) вочки, (Bépa) мацí.

4. feladat. Egyeztesse a mellékneveket a zárójelben álló főnevekkel.

Бабуліна (казка), даччыно (паліто), Báнеў (сшытак), Багдановічавы (вéрши), братава (кніга), дзéдаў (накáз).

5. feladat. Pótolja a hiányzó végződéseket.

- Усё ж нікто не мог пазнáць дзéд...ай натúры. (Л. Гéніош) 2. Быў запáс мой – сцéжка ды кашу́ля, калі дом бацьк...скі пакідáў... (А. Пýсін) 3. Каля пасáды леснік...ай цягнúўся гожау падковай стары, высокі лес цяністы. (Я. Колас) 4. На кур...ай лáпцы хáткі будавáлі, нéбам накрывáлі. (Közmondás) 5. Здагádlivы, як Сымон... пéвень: зімою ў пашніо не ідзé, а сцéжачкаю, сцéжачкаю ды ў мліва. (Közmondás) 6. Дорага не так тát...а хата, як сам тáта (Közmondás). 7. Мáтч...ы дўлі нікому носу не звярнúлі. (Közmondás) 8. Не заўсёды на бацьк...ым кáрку сядéць. (Közmondás) 9. А на дубáх, як шápkі тýя, чарнéюць гнёзды бусл...ый. (Я. Колас)

Францішак Скарыйна. Жыццё, поўнае прыгодаў.

Доктар медыцыны мог пайсці прыдворным лекарам да каго-небудзь з уладароў і жыць пад ягонай абаронаю заможна і шчасліва. Алé думкі Скарыйны былі пра іншае. Яго найбольш непакоіла духоўнае здароўе народа. На ўсход ад Вялікага Княства Літоўскага мацнела ваяўнічая Маскоўская дзяржава, што праўгнула захапіць беларускія землі. На зáходзе была Польшча, якая таксама разлічвала пазбáвіць наўшых продкаў незалéжнасці.

Скарыйна разумеў, што наперадзе ў Беларусі цяжкія выпрабаванні. Каб умацаваць дух народа і ягоную вéру ў сваё сілы, вучоны палачанін пастанавіў даць землякам шмат мудрых кніг на зразумелай кожнаму мове. У многіх еўрапейскіх гарадах ужо існавалі друкарні. Кнігі не трэба было перапісваць. Іх хутка і прыгожа друкавалі на адмысловых друкарскіх варштатах.

Францішак Скарыйна пазнаёміўся з дасвéдчанымі друкарамі і ўзяўся старанна вывучáць іх майстэрства. Ён напісаў на Бáцькаўшчыну лісты і папрасіў багатых людзей дапамагчы ямú грашыма, каб набыць папéру, фáрбу ды іншыя патрэбныя рэчы. Пачаць выда́нне сваіх кніг ён намéрыўся ў сталіцы Чэхіі горадзе Прáзе, сярод блíзкага па мове і прыязнага да беларусаў народа.

6 жніўня 1517 года Францішак Скарыйна вýдаў сваё пёршу кнігу. Яна называлася «Псалтыр». Услéд за ёю ён надрукаваў у Прáзе яшчэ двáццаць дзве кнігі. Усё яны былі ча́сткамі старажытнай кнігі — Бібліі. Скарыйна сам перакладаў яé на зразумелую беларусам мову.

Да сваіх кніг доктар Францішак пісаў прадмовы і пасляслоўі. Ён тлумачыў, што Біблія — не толькі святая кніга пра Бога, алé яшчэ і каштоўны падручнік у сáмых розных навуках.

Кнігі Скарыйны былі пёршымі друкаванымі выда́ннямі не толькі ў беларусаў, алé і ў іншых усходнеславянскіх народаў. Таму вучонага палачаніна называюць беларускім і усходнеславянскім першадрукаром.

Жыццё першадрукара было напоўненае падарожжамі, узлётамі да вышыніяў слáвы і горкімі расчараўннямі.

З Прáгі ён вярнуўся на радзіму, у Вялікае Княства Літоўскае, і з дапамогаю заможных землякоў заснаваў друкарню ў Вільні. Францішак Скарыйна працаваў лекарам, удзельнічаў у складанні законаў дзяржавы.

Сябрý, баючýся за жыццё першадрукара, адгаворвалі яго ад задуманай паездкі ў Маскву. Аднáк Скарыйна ўсё ж паехаў туды і прапанаваў тамтэйшым уладарам таксама налáдзіць друкаванне кніг. Вялікі князь маскоўскі адмовіўся і загадаў спаліць прывезеныя палачанінам кнігі. Маскоўскія валадары не хацéлі, каб у іхній дзяржаве пашыралася кніжная мудрасць.

Шмат бéдаў і цáккасцяў выпала Скарыйну і на радзіме. Ён быў смéлы чалавéк і адступаў ад прáвілаў выда́ння Бібліі, што былі зацверджаныя

царквою. Гэта лічылася злачынствам, за якое першадрукарá маглі не менш як трынаццаць разоў прысудзіць да спалéння на вогнішчы.

Скарýну давялося і пасядзέць у турмé. Туды яго кінулі за братавы даўгі. Давéдаўшыся пра гэта сам князь Жыгімонт загадаў вы́зваліць вучонага палачаніна і даў яму вéчную ахойуную грáмату.

Гэта было прызнáннем вялікіх заслúг доктара Францішка пéрад народам і дзяржáвой.

Апошнія гады жыцця Скарýны прайшли ў Прáзе. Там ён працаваў садоўнікам у чэшскага каралéя і набыў слáву добрага лéкара.

Апрачá кніг, якія захоўваюцца цяпер у розных краінах, наш выдáтны зямлýк пакінуў пасля сябе шмат таямніцаў. Дагэтуль дакладна невядома, ні калі ён нарадзіўся, ні калі памёр.. Невядома, хто стварыў да ягоных кніг цудоўныя гравíоры. Вучоныя спрачáюцца пра час яго паступлénня ў Крáкаўскі універсітэт і наўат пра тое, як прáвільней называць Скарýну — Францішак або Францыск...

У 1990 годзе адзначалася 500 гадоў з дня нараджэння выдáтнага сýна беларускай зямлі. Гэты юбіléй святкаваўся ў Беларусі і Летуве, у Латвіі і Амерыцы, у Польшчы і Аўстрáліі — паўсюль, дзе жывуць беларусы, дзе вéдаюць пра нашага земляка.

Тымі днýмі ў Полацку адчынілі Музéй беларускага кнігадрукавання. На радзíму першадрукарá прыехалі гості з розных гарадоў і краінаў. Сярод іх быў, між іншага, і прапрапра... прáйнук асвéтніка доктар Станіслáў Скарýна з Канáды. Ён, як і ягоны знакаміты родзіч, надзёлены шматлікімі талентамі: гаворыць на сямí мовах, пíша мўзыку і кнігі па медыцыне.



Помнік першадрукару даўно ўпрыгожвае цэнтральную полацкую плошчу. Імя славутага палачаніна ўшанавáнае на мемарыяльных дошках у Крáкаве, Пáдуі і Прáзе. Нядáўна ў сталіцы Чэхіі адчынілі і помнік Скарýну. (У. Арлоў alapján)

Lexikai magyarázat a szöveghez

| | |
|--------------------------------------|--|
| по юны – összes | прыязны – barátságos |
| прыгода – esemény | перакладаць – lefordítani |
| да каго-небудзь – valakihez | прадмова – előszó |
| заможна – gazdag | насласло ѿе – utószó |
| и часліва – szerencsésen | тлумачыць – magyarázni |
| непакоіць – nyugtalanítani | каштоўны – értékes |
| духоўны – lelki | падручнік – tankönyv, kézikönyv |
| мацнечь – megerősödni | усходнеславянскі – keletiszláv- |
| важунічы – harcias | першадрукár – ősnyomdász |
| Маскоўская дзяржáва – Moszkvai | напоўнены – tele, telis-tele |
| fejedelemseg, Moszkvai állam | узлёт – felemelkedés |
| прáгнуць – vágyni vmire | вышины – csúcs |
| разлічваць – számítani | расцарапаўнне – kiábrándulás, csalódás |
| пазбáвіць – megfosztani | заснаваць – alapítani |
| разумéць – megérteni | Вільня – Vilna (ma: Vilnius) |
| напéрадзе – vmi előtt | удзельнічаць – részt venni vmiben |
| цяжскі (ес цяжскі) – nehéz, kemény | складаць – összeállítás |
| выпрабаваўнне – megpróbáltatás | баючыся – féltő |
| у мацаваць – megerősíteni | адгаворваць – lebeszélni |
| дух – lélek | задуманы – eltervezett |
| настаянаваць – elhatározni | наездка – utazás |
| зразумéлы – érthető | прапанаваць – javasolni |
| друкárня – nyomda | тамтэйшы – ottani |
| адмысловы – speciális | адмовіца – elutasítani |
| друкáрскі – nyomdal | спаліць – elégetni |
| вариштам – műhely | прывéзены – hozott |
| пазнаёміца – megismerkedni | наширацца – elterjedni |
| дасвéдчаны – tapasztalt | вы́пасці – jut, kijut vkinek vmiből |
| друкár – nyomdász | адступаць – eltérni vmitől |
| уздыца (за што) – hozzáfogni vmi-hez | зацверджаны – felállított |
| старáнна – nagy igyekezettel | злачынства – bűntett |
| майстэрства – mesterség | прысудзіць – elítélni |
| ліст – levél | спалéнне – égetés |
| данамагчы – segíteni | вогніча – máglya |
| набыць – szerezni | давéсці – megadatik vkinek vmi |
| панéра – papír | доўг – adósság |
| памрэбны – szükséges | давéдаўшыся – megtudván |
| выдáнне – kiadás | вызваліць – kiszabadítani |
| намéрыца – elhatározni | ахоўная грámата – menlevél |
| Чехія – Csehország | прызнáнне – elismerés |
| Пráга – Prága | заслúга – érdem |

| | |
|---|---|
| <i>садоўнік</i> – kertész | <i>тыймі днямі</i> – akkoriban |
| <i>апрачá (чаго)</i> – vmin kívül | <i>музéй</i> – múzeum |
| <i>таямніца</i> – titok | <i>кнігадрукавáнне</i> – könyvnyomtatás |
| <i>дагэтуль</i> – azóta | <i>між іншага</i> – többek között |
| <i>даклáдна</i> – pontosan | <i>Канáда</i> – Kanada |
| <i>цудоўны</i> – lenyűgöző | <i>знакаміты</i> – ismert, híres |
| <i>граевора</i> – metszet | <i>родзіч</i> – rokon |
| <i>спрачáцца</i> – vitatkozni | <i>надзéлены</i> – megáldott |
| <i>адзначаць</i> – 1. feljegyezni 2. (ünne- | <i>шматліki</i> – számtalan |
| pélyesen) megemlékezni vmiről, | <i>помнік</i> – emlékmű |
| vkiről | <i>плошча</i> – tér |
| <i>юбілéй</i> – évforduló | <i>ушанавáць</i> – tisztelettel adózni vmi- |
| <i>святаўка</i> – ünnepelni | nek, megtisztelni vkit |
| <i>Летýва</i> – Litvánia | <i>memарыяльны</i> – emlék- |
| <i>Лáтвія</i> – Lettország | <i>адчыніць помнік</i> – emlékművet állí- |
| <i>Амерыка</i> – Amerika | tani |
| <i>Aўстралія</i> – Ausztrália | |

Kérdések és feladatok

1. Mikor és hol jelent meg az első nyomtatott fehérorosz könyv? Mi volt a címe?
2. Milyen kalandokban volt Φ. Скарýна-nak része?
3. Hogyan őrzi az utókor Fehéroroszország híres fiának emlékét?

16. találkozás

Téma: A melléknévi igenevek képzése és használata

A cselekvő és szenvédő melléknévi igenevek képzése

| alak | igék | képzők | melléknévi igenév |
|----------------------------|--|------------------------------|--|
| Múlt idejű, cselekvő alak | збялé-ць загíну -ць прарас-ци | -л- -үш- -ш- | збялéлы загíнуышы праросшы |
| Jelen idejű, cselekvő alak | пісáць → пíш-уць (I. típus) рашáць → раshá-юць (I. típus) гаварýць → гавор-аць (II. típus) вісéць → віс-яць (II. típus) | -уч- -юч- -ач- -яч- | пíшучы рашáючи гаворачы вісячы |
| Múlt idejű, szenvédő alak | прачытá-ць пасéя-ць прывéс-ци асвятлí-ць патрываожы-ць апрану́-ць ві-ць кало-ць абу́-ць | -н- -ен- -ан- -т- | прачытáны пасéяны прывéдзены асвётлены патрываожаны апráнуты віты колаты абуты |
| Jelen idejű, szenvédő alak | разглядáць → разглядá-юць (I. típus) любіць → лиоб-яць (II. típus) | -ем- -ім- | разглядáемы любімы |

Nyelvtani kommentár: A fehérorosz nyelvben minden melléknévi igenév egy **н**-nel írandó!

Az **-յи-, -и-** képzős múlt idejű, cselekvő melléknévi igenév a mai fehérorosz nyelvben ritkán fordul elő (*зацві́ши, узросши*).

Az **-у-, -юч-, -ач-, -яч-, -ем-, -ім-** képzős jelen idejű szenvédő melléknévi igenevek főleg a publicisztikai és tudományos stílusban és szakkifejezésekben, valamint az állandó szókapcsolatokban fordulnak elő (például, *акаляючае асяроддзе*).

Az egyes, ma már egyre ritkábban előforduló melléknévi igenevek helyett igék, melléknévek vagy jelzői mellékmundatok használhatóak. Például, nem szerencsés jelzőként a *парыжэўши* (*клён*) melléknévi igenév használata, helyette az **-л-** képzős (*парыжэлы* [*клён*]) melléknévi igenév vagy jelzői mellékmundat (*клён, які парыжэў*) használatos.

A melléknévi igenevek a tulajdonságot és vonatkozást jelölő melléknevek mintájára ragozhatóak.

1. feladat. Olvassa el a szöveget és keresse ki benne a melléknévi igeneveket.

Расхінаючи голле, адводзячы яго ўбок адною рукою — другая была занята: раменьчиц, які трымай на плячы цяжкую модную сумку, парвайся і яе давялося ўзяць за ручкі, — ён паторкаўся сюды-туды па непераходным, нібы знарок сплеченым падлеску, перайшоў па зваленым кімсьці дрэве невялікі, алэ таксама дужа зарослы ручай — алешына ляжала тут, відаць, даўно, яна паспела ўжо абсохнуць, абшалушыцца і шупла спружыніла, і ён адно баяўся, каб хоць не пераламаўся, — паяцгайся па малінніках, што высокія і калючыя, да крыві абдзіралі руку, чапліліся не толькі за штаны, алэ наўат за пінжак, паблукай па сапрайдных зярасніках шыракалістага майніку, які нягледзячы на дажджы, што, па ўсім відаць, не абыходзілі сёлета і гэты паўночна-яловы край, быў брудна-шэры і, патрывожаны чаравікамі, дужа пыліў, — словам, чалавекі кідаўся ва ўсе бакі, але, хоць і вёдаў, што поле нэдзе блізка, нікога не мог выйсці з кустоў. (Я. Сіпакоў а lapján)

2. feladat. Képezzen a következő igékből melléknévi igeneveket.

Гаварыць, насіць, расцвісці, пазнáць, перажыць, сустракаць, несці, памыць, купіць.

3. feladat. A zárójelben álló igéket alakítsa át múlt idejű, szenvedő alakú melléknévi igenévvé.

1. Кáця Чарановіч незадаволена паглядала праз рэдакцыйнае акно на вуліцу, парádkавала стол, (заваліць) папéрамі: радыёсцэнáрыямі, лістамі слухачоў, вéршамі пачаткоўцаў. 2. Гэта быў рэкламны праспект новага літаратурна-мастáцкага аўкцыёна, (пакінуць) нéкім з супрацоўнікаў, якія вёдалі яе цікáвасць да такіх падзей. 3. Круглы твар, спакойныя шэрыя вочы, усмéшлівы шыракавáты рот, таўшчэзная касá на плячы — ва ўсёй яе пастáве было нéшта дзяячае, (не крануць) чэрствым жыщём. 4. Твор-часць прыносіла рáдасць за ўдáла (напісáць) радкі, за свéжыя вобразы, яна стамляла, забірала сілы, алэ і напаўнýла новымі задумамі. 5. Тады Ціхан рыхтаваўся паступаць у аспірантуру, быў вéльмі (заняць). 6. Адной Алéсі вядома, колькі яшчэ давялося ёй вытрываць (прыхаваць) намёкаў і (адкрыць) папрокаў. 7. Душá яе высыхáла, як расліна, (перасадзіць) у непрыдатную глéбу. 8. У (перапоўніць) аўдыторыі панавала цішыня. (З. Дудзіóк alapján)

4. feladat. Alakítsa át a következő igéket -л- képző segítségével múlt idejű cselekvő melléknévi igenevekké.

Апусцéць, асірацéць, мінúць, парыжэць, угрэць, расквітнéць, пасталéць, паспéць, пажаўцéць, уцалéць, размокнуць, счарнéць, зблéць.

5. feladat. Pótolja a hiányzó betűket.

1. Знайшоў зламá...ую драцину і, разгінаючи адна за адною пётлі, пачаў расплятатць дзірку ў сётцы. 2. Дзвéрцы ўсё яшчэ былі расчын...ыя. 3. Калі ж выйшлі з балота на утрамбавá...ую машынамі дарогу, ліодзі зноў паспакайнéлі, пасса́джвалі з рук дзяцей і ішлі зáраз зноў як у нéйкім несправáдным, запавол...ым сне. 4. Зáраз над пíрсам вісéў, ледзь варúшачыся пад лéным вéтрам, абвá...ы бéлы сцяг. 5. Здаралася, сабáчкі не было па цэлым тýдні, а пасля ён з'яўляўся — стомл...ы, худы, нéйкі ўвесь абшáр...ы, абадрá...ы, алé па вачáх было відáць — шчаслівы. 6. Горад быў узбúдж...ы, здзíўл...ы і занепако...ы. 7. У вéсцы ж столькі лáвачак, лíчы, як не ля кожнай хáты паўкапá...ы, і ўсе сва́бодныя, незанá...ыя, дык не ж, ён вýбраў менавíта ягоную — прыйшоў і сеў пад сáмыя вокны. 8. Ён, як стаяў, разагрэ...ы хáтнім цяплом і вячэраю, нічога не накінуўши на плéчы, выйшаў з хáты. (Я. Сіпакоў alapján)

6. feladat. A következő szöösszetételekben a melléknévi igeneveket helyettesítse igékkel, melléknevekkel vagy mellékmontatokkal és alkosszon belőlük mondatokat.

Квітнёючая дзяўчына, адыходзячыя падзéі, гаворачы чалавéк, вісáчая карцíна, разглядáемы твор, выступаючы дакладчык, будўемыя дамы, заходзячае сонца, чытáемы верш, гáснучы агонь, дрыжáчыя рýкі.

7. feladat. Tegye a megfelelő formába zárójelben lévő melléknévi igeneveket.

Бу́е над абшáрамі сцюдзёны асéнні вéцер, змятае пад прýзбы (пажоўкы) лíscze, гайдáе мокрае галлё ў садкú. Гарэзным свавольнíкам выскáвае ён з-за вуглou на цéсны панадворак, цярэбіць саламáную страхú хлеўчукá, нíбы дурэючы, тúзае па Тэклíнай спíне (блýтаны) махрý яé хýсткі. Ад вéтру і холаду ў старой макрэюць (запáлы) вочы, янá раз-пораз выпростаеца і, прыстáвіўши да чурбáна (выслíзганы) тапарýшча, ражком хýсткі выцíрае слéзы. Потым янá стомлена ўздыхáе і акідае позíркам тыя нéкалькі палéнцаў, што ўжо адсéчаны ад жардзíны. Жанчына вéльмі стамілася, а насéкла столькі, што не хопіць і ráзу прапаліць у пéчы. Спачýўши з хвіліну і аддýхаўши, янá зноў прыступае нагой на тýю жэрдзíну і ўзмáхвае (вышcharблены) сякéрай. (В. Бýкаў)

Мікола Гусоўскі

Звéстак пра Міколу Гусоўскага захавалася надзвычай мяла. Нарадзíўся ён прýкладна ў той сáмы час, што і Францíшак Скарýна, алé дзе — невядома. Хутчэй за ўсё мéсцам нараджэння бўдучага паэта быў прыдняпроўскі край, дзе прайшло ягонае малéнства.

Вучоныя мяркўюць, што Гусоўскі мог з'явіцца на свет у сям'і князéўскага лесníка-палясоўшчыка або паляўнічага. Хлопчыку з рáнняга дзя-

цінства давялося дапамагаць бацьку ў ягоных нялёгкіх клопатах. У юнацтве ён і сам ужо быў добрым паляўнічым.

Не менш за паляванне Міколу вábіла навúка. Ён вучыўся ў Вільні і ў Крáкаве, бліскúча авалодаў там лацінскаю мовай, пачаў пісаць вéршы.

Разумнага і таленавітага юнака заўáжыў набліжаны да гаспадарá дзяржавы чалавéк — Эразм Вітэліюс. Ён быў біскупам, гэта значыць вышэйшым каталіцкім святаром, а яшчэ — любіў мастáцтва і дапамагаў паэтам.

У 1518 годзе вялікі князь літоўскі і кароль Польшчы Жыгімонт Казімíравіч накіраваў у Італію сваё пасольства. Яго ўзначáльваў біскуп Вітэліюс, які ўзяў з сабою на пасаду сакратарá Міколу Гусоўскага.

Пасольства прыбыло ў Італію з вéльмі адкáзным клопатам. У tym ча́се на зéмлі Вялікага Княства Літоўскага амáль штогóд нападалі татáры. Паслы павінны былі дамовіща з рýмскім пáпам пра стварэнне звязу еўрапéйскіх краінаў супроць татáраў і туркаў. Рýмскі пáпа лічыўся галоўным каталіцкім святаром свéту і меў веліzáрную ўладу.

Тады рýмскім пáпам быў Лявон X. Ён добра вéдаў і любіў паэзію ды іншыя мастáцтвы. Яшчэ ён быў заўзýтым паляўнічым і збіраў чúчалы розных рéдкіх звязроў.

Аднаго разу пáпа рáзам з паслом Эразмам Вітэліосам назíраў бой быкоў у цýрку. Пасол загаварыў пра волата беларúскіх лясоў, і Лявон X вéльмі зацікáвіўся. Ён пажадаў мець у сваіх пакоях чúчала зубrá, а таксáма паэтýчны твор пра паляванне на гэтага невядомага ў Італії звéра.

Эразм Вітэліюс перадаў просьбу пáпы свайму сакратару. Гусоўскі, якога ўжо вéдалі як таленавітага паэта і ў Рýме, з ахвотаю згадзíўся. Пісаць на закáз самога пáпы было вялікім гонарам. Апрачá таго, Мікола спадзявáўся, што яго вéршы дапамогуць пасольству заваяваць у Лявона X большую прыхильнасць і той абвéсціць крыжовы паход на туркаў ды іхніх хаўрúsníkaў — татáраў.

Мікола Гусоўскі з натхнéннем узяўся за пяро. Ён называў свой твор «Пéсня пра ablíčcha і дзíкасць зубrá, а таксáма пра паляванне на яго», або, скарочана, праста — «Пéсня пра зубrá».

Паэт пісáў паэму па-лацінску. Лаціна былá тады міжнароднай моваю навýкі і мастáцтва, яé разумéлі адукавáныя людзі ва ўсіх еўрапéйскіх краінах.

Аднáк мы назывáем Гусоўскага сваím паэтам, бо ён быў песняром беларúской зямлі. Праз увéсь ягоны твор праходзіць шчýрая любоў да Бацькаўшчыны, да яé людзéй, прыроды і гісторыі.

Якraз тады, калі «Пéсня пра зубrá» былá гатовая, у Рýм прыйшла стрáшная хвароба — чумá.


Чумá забрала жыццё ў Эразма Вітэліоса, не пашкадавáла і самога пáпу Лявона X.

Застáўшыся без магутных апекуноў, паэт не мог надрукавáць сваёго паэму ў Рýме. Ён таксáма мог заразіцца чумой і памéрці.

Мікола Гусоўскі здолеў уратавáцца ад смéрці і вярнўся ў Крáкаў.

Польскаю каралéвой і вялікай княгіняю тым ча́сам была адукаўаная італьянка Бона Сфорца. Дзякуючы яе падтрымцы ў 1523 годзе Гусоўскі выдаў у Крáкаўскай друкáрні сваё адзіную кнігу, куды ўвайшлі паэма «Песня пра зубра» і напісаныя ў Рýме вéрши.

Як ча́ста здарáецца, кароль і прыдворныя хúтка забыліся пра выдáтнага песняrá. Апошня гады Мікола Гусоўскі пражыў у нястáчы, пакутуючы ад хваробаў і адзіноты.



Сапráудная слáва прыйшлá да яго толькі праз нéкалькі стагоддзяў. Паэма «Песня пра зубра» сёння пераклáдзеная на беларускую, польскую, летувíскую, расейскую ды іншыя мовы. (У. Арлоў alapján)

Lexikai magyarázat a szöveghez

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| звéстка – tudomás, hír, adat | павінен – kell, köteles |
| захавáцца – megőrződni, fennma- | дамовіцца – megegyezni |
| radni | рымскі нана – római pápa |
| прýкладна – nagyjából | Ляон – Leó |
| у той сáмы час – ugyanakkor | стварэнне – létrehozás |
| невядомы – ismeretlen | звяз – szövetség |
| хутчэй за ўсё – több, mint valószínű | супроць – ellen |
| прыднепроўскі край – Dnyeper- | тúрак – török |
| melléki táj | лічыцца – számítani vminek |
| мяркавáць – gyanítani, sejteni | велізárны – óriási |
| з’явіцца на свет – világra jönni | улáда – hatalom |
| ляснік-палясоўшчык – erdőőr | паэзія – költészet |
| паляуніchy – vadász | заўзяты – lelkes |
| данамагáць – segíteni | чу́чала – kitömött állat |
| палявáнне – vadászat | зубр – bölény |
| вáбіць – vonzani | звер – vadállat |
| бліскúча – ragyogóan | аднаго рáзу – egyszer |
| авалодаць – elsajátítani | назіráць – megnézni |
| вéрии – vers | бой – viadal |
| разўмны – okos | бык – bika |
| юнák – ifjú | цирк – cirkusz |
| заўвáжыць – észrevenni, megfigyel- | волат – óriás |
| ni | зацикáviča – felkelteni az érdeklő- |
| набліжаны – közel álló | dést |
| гаспадáр дзяржáвы – uralkodó | пажадáць – megkívánni |
| біскун – püspök | пакой – terem |
| каталіцкі – katolikus | паэтычны – költői |
| паэт – költő | передáць – átadni |
| накіравáць – küldeni | ахвота – kedv |
| Імáлія – Olaszország | згадзіцца – beleegyezni |
| пасольства – követség | закáz – megrendelés |
| узначáльваць – vezetni | гонар – megbecsülés, tisztesség |
| насáда – tisztség | апрачá таго – ezen kívül |
| сакратáр – titkár | спадзявáцца – remélni |
| прýбыць – megérkezni | заваявáць – kivívni |
| адкáзны – felelősségteljes | прыхільнасць – kitartás, odaadás |
| клопаты tsz – utánjárás (itt: meg- | абвясціць – kinyilvánítani, ki-/meg- |
| bízatás) | hirdetni |
| штогóд – évente | крыжовы паход – keresztes hadjárat |
| нападáць – megtámadni | хаўру́снік – cinkos, szövetséges |
| татáрын – tatár | натхнённе – ihlet |
| насол – követ | узяцца за пяро – tollat ragadni |

| | |
|--|---|
| <i>нέсня</i> – dal | <i>апекүн</i> – gyám |
| <i>аблічча</i> – külső, küllem | <i>заразіца</i> – megfertőzödni |
| <i>дзікасць</i> – vadság | <i>здолець</i> – tudni (vmit megcsinálni) |
| <i>скарочана</i> – röviden | <i>уратавацца</i> – megmenekülni |
| <i>лаціна</i> – latin | <i>дзякуючы</i> – vminek köszönhetően |
| <i>міжнародная мова</i> – nemzetközi nyelv | <i>падтрымка</i> – támogatás |
| <i>пясняр</i> – énekes | <i>здарáцца</i> – történni |
| <i>ічкіры</i> – ōszinte | <i>кароль</i> – király |
| <i>гатовы</i> – kész | <i>хўтка</i> – hamar, gyorsan |
| <i>хвароба</i> – betegség | <i>нястáча</i> – szegénység, nélkülözés |
| <i>Рым</i> – Róma | <i>наку́туючы</i> – szenvedve |
| <i>чумá</i> – pestis | <i>адзінота</i> – egyedüllét |
| <i>нашкадаваць</i> – megkímélni | <i>слáва</i> – hírnév |
| <i>застáшыцца</i> – maradván | <i>польская мова</i> – lengyel nyelv |
| <i>магутны</i> – hatalmas, erőteljes | <i>лету́віская мова</i> – litván nyelv |
| | <i>расе́йская мова</i> – orosz nyelv |

Kérdések és feladatok

1. Keresse meg a szövegben a melléknévi igeneveket, állapítsa meg, milyen alakban, időben állnak.
2. Beszéljen Míkola Gusoŭski gyerekkoráról és ifjúkori éveiről.
3. Hogyan jutott el a költő Rómába?
4. Ki rendelt a költőtől bölényvadászatról szóló költeményt? Miért vállalta el a költő ezt a felkérést?
5. Mi a címe Míkola Gusoŭski fő művének?
6. Miért nem tudta kiadatni a művét Rómában?
7. Ki segített a költőnek kiadatni a „Пέсню пра зубrá” című művét?

17. találkozás

Téma: A határozói igenevek képzése és használata. A felszólító mód.

A folyamatos határozói igenevek képzése

| az ige jelen idő töve | képzők | folyamatos határozói igenév |
|--------------------------|--------|-----------------------------|
| ід-у́ць / (I. típus) | -учы | і́ду́чы |
| маліо-ю́ць / (I. típus) | -ю́чи | маліо́ю́чи |
| прабіра-ю́цца (I. típus) | -ю́чи | прабіра́ю́чыся |
| гавор-а́ць / (II. típus) | -ачы | гавора́чы |
| ходз-я́ць / (II. típus) | -я́чи | ходзя́чы |

A befejezett határozói igenevek képzése

| a főnévi igenév (inf.) és a befejezett ige múlt idő töve | képző | befejezett határozói igenév |
|--|-------------------------|-----------------------------|
| зрабі́-ць | -ўши / magánhangzó után | зрабі́ўши |
| даказá-ць | -ўши / magánhangzó után | даказáўши |
| пачá-цца | -ўши / magánhangzó után | пачáўши́ся |
| прывéz-ци | -ши / mássalhangzó után | прывё́ши |
| аднёс-ци | -ши / mássalhangzó után | аднё́ши |
| сплéс-ци / сплë-ў | -ўши / magánhangzó után | сплëўши |
| спя-чý / спёк | -ши / mássalhangzó után | спё́кши |

A határozói igenév nem ragozható.

Minden igéből csak egyfélle határozói igenevet lehet képezni.

Csak bizonyos szabályok szerint lehet a határozói igeneveket mondatban használni.

Figyelem! A határozói igenév a mondatban ugyanahhoz az alanyhoz tartozik, amelyhez az igei állítmány, kiegészítve annak jelentését: **Заглédзеўши́ся, яны́ і не заўвáжылі і не пачу́лі**, як да хаты пад'ехala на калёсах Аксéňa. (Я. Сіпакоў)

A határozói igeneves mondat helyességét a következőképpen ellenőrizhetjük: ha a határozói igenevet felcseréljük azzal az igével, amelyből származik, és a mondatban szereplő igéket az i kötőszóval összekapcsoljuk, helyes mondat esetén ugyanolyan állítmányokat kapunk: **Яны́ загледзеліся і не заўвáжылі і не пачу́лі**, яk da хаты пад'ехala на калёсах Аксéňa.

Helyes felépítésűek, például, a következő közmondások: **Апáрыўшыся** малаком і на ваду **падзъмúхаеш**. → **Апáрыўся** малаком і на ваду **падзъмúхаеш**; **Лéуучы** ў нéрат, далёка **не пройдзеш**. → **Лéзеш** ў нéрат і далёка **не пройдзеш**.

Az ilyen típusú mondatok viszont hibásak, mert a határozói igeneves szerkezet alanya nem egyezik a főmondat alanyával: **Бўдучы** яшчэ юнаком, яго **не пакідáла** жада́нне стаць настáўнікам (úgy tûnhet, hogy a vágya nemhogu megszûnt volna, de az még fiatal is volt); **Чытáючи** гэты раман, у мянé **ўзникáюць** пытáннi (úgy tûnhet, hogy nemcsak felmerültek benne a kérdések, de azok még olvastak is).

1. feladat. Keresse ki a következő szövegből a határozói igeneveket és állapítsa meg, milyen igéből lettek képezve.

1. Песняй вясны лебядзінаю, скінуўшы зімнія чары, шэпчуцца ѹвар з калінаю ў сўмнай даліне над ўрам. (Я. Купала) 2. Уздрыгнўшы, паплыўць вагоны, ціхі домік прамільгнэ здалёк... (А. Жаўрӯк) 3. Уначы ля цеплае вярбы, у лістах стуліўшыся, вясна веек не маглá падняць ад сна... (В. Вітка) 4. Лясы нырнoulі ў хмáры шэрьяя, прыкрыўшы голлем птушаняйт. (П. Панчанка) 5. Не вазыму твайго пісьмá, не чытáўшы, кіну. (А. Вольскі) 6. Сам да цябе прыйшоў пакорна я з няйтульнасці, як з вéчнае разлукі, у кайданы тваé, любоў май, падстáвіўшы добрахвотна руки. (П. Макаль) 7. Ты помніш, як чэрвеньскай ноччу мянé ты спытала, зірнўшы ў очы: «Ці можа заплáкаць мужчына?» (У. Нядзвéдскі) 8. Абмываючы пénнае мы́ла, выціраючы пот, што на лоб узбéг, ты мянé, такога маўклівага, ці ўспомніла хоць на смех? (А. Наўроцкі) 9. Прыціхнуў я, накрыўшыся дзярўжкай. (А. Наўроцкі) 10. И можна жыць без голасу матулі, без блытанай сусéдской гаманы, хаваючы ў шматвярховы вúлей сакрэты, недарéчнасці і сны. (Г. Бурáукін)

2. feladat. Alakítsa át a következő igéket határozói igenevekké.

Адыграць, бéгчы, вýзваліць, заéхаць, жыць, піць, закрычаць, браць, спявáць, мыць, спаць, уваходзіць, успомніць, рашыць, усміхнúцца, давéдацца, завіснуць, мець, насыціцца, пабраць, паваліцца, пагаварыць, пацвérдзіць, скáрдзіцца, стаць, штурхáцца.

3. feladat. A zárójelben álló igéket alakítsa át határozói igenevekké.

A. Слова *спадáр* вядома ўсім славянскім мовам. Яго асновамі з'яўляюцца «господа», «гóспод», «господáр» і «госудáр». (Пачынаць) з XV стагоддзя ў старабеларускай мове «господáр» скарачалася ў «господáр», а потым у «сподар». Былая вядома і такая форма, як *спадáр* (*спадáрыня*). А асноўнымі значэннямі слова *гаспадáр* (*спадáр*) былі ‘ўлásník; уладárník (дома, маёнтка, абшáру); правíцель’. Вось і выходзіць, што слова *спадáр* пайшло ад *гаспадáр*, гэта значыць того, хто мае «Госпада дар» – гаспадáрку. (І. Шпадару́к)

В. У перыйяд сярэдневякоўя лічылася, што, (пацалаваць) прыгожую жанчыну, мужчына можа пазбáвіцца ад галаўнога болю. Відаць адсіоль і пайшоў выраз з хворай галаўы на здаровую. (І. Шпадару́к)

С. Слова *каламбúр* паходзіць ад ім'я нямéцкага барона Калембéрга, які ўладкаваўся пры двары польскага караля Станіслава Ляшчынскага. Дрэнна (валодаць) францúзскай мовай і не (вызначацца) розумам, ён блытаў слова, якія нечакáна набываўлі жартоўны хара́ктар. Такія жáрты і называўлі іменем іх гора-вынаходніка. Каламбúр і ёсць гульня слоў, жарт, заснавáны на камíчным абýгryvanní блíзкіх па гучánni, алé розных па значэнні слоў і словазлучэнняў. (І. Шпадару́к)

Д. Слова *літр* паходзіць ад ім'я францúзскага вынаходніка вінных бутэлек Клода-Эмíля-Жáна-Баціста Літра. Гэта ён упершынó выпустціў градуíраваныя шклянныя цыліндыры і пачаў рабіць лабаратарны посуд. Менавіта ён прапанаваў вымяраць аб'ём, (вызначаць) масу вáдкасці, якáя ўтрымліваеца ў літры. Аднáк да яго прапановы прыслúхаліся толькі пасля смéрці вынаходніка. (І. Шпадару́к)

4. feladat. Állapítsa meg, hogy melyik mondatban van hibás határozói igeneves szószerkezet.

Расказáўшы пра сваё жыццё, жанчына змоўкла. Успомніўшы пра размову, хвалявáнне ахапіла мянé. Мýночы посуд, я думала пра сённяшні дзень. Ідучы ў магазін, у мянé ўзнікла прадчувáнне, што ён зачынены. Хлопцы сядзéлі, узгáдваючы дзяцінства. Развітваючыся з сябрámі, сэрца маё прадчувáла нядобрае. Бегучы дадому, ráдасць мацнéла. Сéўшы за стол, Алéсь адráзу пачаў пісáць. Не задўмваючыся, адкáз прагучáў рэзка адмоўна. Усéўшыся на ўскráйку возера, дўмкі занéслі мянé далёка. Мы сядзéлі, нíзка апусціўшы галовы.

A felszólító mód képzése

| kijelentő mód (jelen idő) | felszólító mód | |
|---------------------------|----------------|-------------|
| többes szám | egyes szám | többes szám |
| 3. személy | 2. személy | 2. személy |
| помн-яць | помнi | помнiце |
| бяр-ўць | бяръi | бяръице |
| ста-яць [стайáц'] | стой | стойце |
| вўч-ацца | вучы́ся | вучы́щеся |

Nyelvtani kommentár: A többes szám 1. személyű felszólítást külön szó-kapsolattal lehet kifejezni: a **давáй**, **давáйце** segédigével + az ige jelen idejű többes számú alakjával: **давáй** паéдзем, **давáйце** напíшам.

Az egyes vagy többes számú 3. személyű felszólítást is külön szókapcsolattal lehet kifejezni: a **хай**, **няхай** segédigével + az ige jelen vagy jövő idejű, egyes vagy többes számú, 3. személyű alakjával: **няхай** паéдзе, **хай** напíшуць.

5. feladat. Keresse ki a felszólító módú igéket 3. Astápenki versében.

Не кажы, не абяцай,
Не бяры такое ролі!..
Ходзіць сонца. Шэпча гай.
Вéцер блукáе па полі.

На зямлý прыйшлá вяснá,
За сялом прысéла з краіо.
Адгадáй — каторы з нас
Пéрши вы́мавіў «кахáю»?..

Не кажы цяпér, маўчы,
Не кажы — пачуе вéцер...
Скáжаш ноччу — уначы
Ціхім стáне ўсё на свéце.

Не закідвай за спінú
Косы шоўкавыя — змеі.
Я спаткáу з табой вяснú,
Я без слова зразумéю.

Над сялом і за сялом
Пáхне бэзам і яzmínam...
Хай жа бўдзе — ясным сном,
Ясным, свéтлым успаміnam.

Ходзіць сонца над табой, —
Хай жа ходзіць так няспýнна!
Прытуліся галавой
Да маіх грудзéй, дзяўчына...

6. feladat. Tegye a zárójelben álló igéket felszólító módba.


- (Astudzícy: egyes szám, 2. személy) маé шчокі далонямі, (утаймавácy: egyes szám, 2.személy) у вачáx аганькі, (прыручыць: egyes szám, 2. személy) маé руки няўлоўныя да ўлáсных — спакойных такіх. (Р. Тармола)
- (Быць: egyes szám, 2. személy) жа, век малады, поўны свéтлымі днýмі! (Праплатácy: többes szám, 2. személy), гады, залатымі агнýмі! (М. Багдановіч)
- Дык зноў тýю пéсню, дзяўчынка, (спявácy: egyes szám, 2. személy) — пад ціхі твой спéў я заснý... (М. Чарот)
- (Замаўчácy: egyes szám, 2. személy),

маё сэрца, (быць: egyes szám, 2. személy) ты гордым хоць раз. (А. Астапенка) 5. (Расці: egyes szám, 2. személy), (узмацоўвываща: egyes szám, 2. személy), дрэва, як манумéнт жывыі (уставáць: egyes szám, 2. személy) і к небу нáдпіс (падымáць: egyes szám, 2. személy). (М. Багдановіч) 6. (egyes szám, 3. személy) яшчэ (лётаць) воран, (egyes szám, 3. személy) яшчэ (кружыцца) век. (Кахаць: egyes szám, 2. személy) мяне так, як учора — высока. Аддáна. Навéк! (Я. Янішчыц) 7. Ты (паклікаць: egyes szám, 2. személy) мяне. (Пазвáць: egyes szám, 2. személy). (Я. Янішчыц)

7. feladat. Írja le a következő igék összes lehetséges felszólító módú formáját.

Példa: несці – нясі, нясіце, нясём (давáй, давáйце нясём), хай (няхáй) нясе (нясúць).

Стаяць, сказаць, памéraць, бéгчы, мыць, сýпаць, узяць, паказаць, аддаць, браць.



Кáнцлер Леў Сапéга

Род князёў Сапéгаў быў у Беларусі адным з сáмых старажытных, і даў ёй багáта вядомых людзéй. Алé найбольыш праславіў яго Леў Сапéга, які нарадзіўся ў вёсцы Астроўна, што недалёка ад горада Бешанковічы на Віцебшчыне.

Калі хлопчыку споўнілася шэсць гадоў, бацькі завéзлі яго ў Нясвіж. Тады там была найлепшая ў Беларусі школа, адчыненая князёмі

Радзівіламі. Якраз тым часам вучоны і асвέтнік Сымон Бўдны, які працягваў спрэву Францішка Скарыны, вы́пусціў у Нясвіжскай друкáрні беларускія кнігі. Па адной з іх князéвіч Сапéга і навучыўся чытаць на роднай мове.

Леў Сапéга ўжо ў дзяцінстве апрачá беларускай мовы выдáтна вéдаў лацінскую, грэцкую, нямéцкую і польскую. Ледзь не кожны дзень здольны да навукі хлопчык праводзіў у замкавай бібліятэцы. Ён чытáў старадáунія рúкапісы і друкаваныя кнігі і хутка назапáшваў вéды.

У трынаццаць гадоў Леў Сапéга ўжо паступіў у знакаміты Лáйпцигскі ўніверсітэт у Нямéччыне. Там ён захоплена вывучаў гісторыю, філасофію і права. Ён ужо мáрыў пра тое, як бўдзе служыць роднай зямлі.



З дапамогаю сваіх апекуноў — Радзівілаў — Сапéга быў прынýты на слúжбу да каралі і вялікага князя Сцяпáна Батúры. Гаспадару дзяржáвы спадабáўся адукавáны юнаќ, які старáнна выконваў усе даручэнні.

Сапéга меў выдáтную пámяць і блíскúча вéдаў законы Вялікага Княства. Ён быў заўсёды вéтлівы, сціплы і сумлénны.

Тым часам ішлá вайнá з Москвіяй, што хацéла захапіць беларускія зéмлі. Сапéга за сваé грошы, якія атрымáў у спáдчыну ад бацькі, стварыў і ўзбройў цэлы полк, а сам стаў яго камандзíрам.

За мўжнасць у змагáнні з ворагам кароль прызначыў Сапéгу на адкáзую пасáду сакратарá Вялікага Княства. З гэтага часу ён змог цалкам занáцца дзяржáўнымі спрáвамі.

З поўдня нашай Бацькаўшчыне пагражалі тўркі і крымскія татáры. Каб адбіцца ад іх, трэба было падпісаць замірэнне з Москвіяй. Леў Сапéга вы́равіўся з пасольствам да расéйскага цара і падпісáў мірную дамову на дзесяць гадоў, а таксама вýзваліў з цárскага палону 900 беларусаў.

Таленавіты палітык і дыпламат атрымліваў усё больш высокія пасады. Больш за трывцаць гадоў ён быў вялікім канцлерам, гэта значыць другім чалавекам у дзяржаве пасля самога вялікага князя.

Пад кіраўніцтвам Льва Сапегі быў напісаны і ў 1588 годзе прыняты новы Статут Вялікага Княства Літоўскага — кніга, дзе былі сабраныя ўсе законы нашай дзяржавы.

Статут умацоўваў самастойнасць Княства. Ён забараняў іншаземцам купляць тут зямлю. Закон бараніў правы людзей розных рэлігій. Знатны чалавек не меў права беспакарана забіць простага селяніна. За злачынства супроць жанчыны закон караў больш сурова. Кожны вольны чалавек мог без перашкодаў выехаць за мяжу.



Ужо ў тым далёкім часе нашыя працеды клапаціліся пра ахову прыроды і яе багаццяў. У Статуте пералічваліся каштоўныя звяры і птушкі, якія знаходзіліся пад абаронаю дзяржавы.

Статут быў напісаны на беларускай мове. Закон яшчэ раз пацвярджалі, што гэтая мова дзяржавная. На ёй вялі дыпламатычную перапіску, складалі ўрадавыя дакумэнты, выступалі на Сойме дэпутаты.

За сваё гроши Сапега выдаў Статут у Віленскай друкарні. Адтоль яе развеялі па ўсім Княстве.

Статут Вялікага Княства Літоўскага быў найлепшым зборам законаў у тагачаснай Еўропе. Яго перакладалі і выдавалі ў іншых краінах. Па запісанных у Статуте законах беларусы жылі некалькі стагоддзяў.

У тым часе, калі жыў Леў Сапега, Вялікае Княства Літоўскае абыдналася з Польскім Каралеўствам. Гэта здарылася ў 1569 годзе. Тады якраз ішлі вайны з Московіяй, і Княству патрэбна была дапамога.

Задзіночанне дзвюх дзяржав называлася Рэч Паспалітая. У Рэчы Паспалітай нашыя продкі жылі болей за два стагоддзя.

Большасць жыхароў Вялікага Княства трymалася праваслаўнай вéры. Праваслаўныя маскоўскія цары, якія мáрылі захапіць беларускую зямлю, хлусліва абвяшчалі, што яні хочуць абараніць адзінавéрцаў.

З польскага боку таксама прагавіта паглядáлі на Беларусь. У Польскім Карапеўстве вéра была каталіцкая. Польскія ўлады і ўсіх беларусаў хацелі зрабіць каталікамі, каб лягчэй запанаваць над Вялікім Княствам Літоўскім.

Леў Сапёга і ўсе, хто адстойваў незалéжнасць Бáцькаўшчыны, лічылі, што самастойнасць дзяржавы можа ўмацаваць агульная вéра.

Найвышайшая праваслаўная святары сабраліся ў Бéрасці на з’езд. Яні абвясцілі, што захоўваюць у сваіх храмах усé ранéйшыя звычай і абрáды, алé прызнаюць уладу пáпы рымскага.

Адбылося як бы аб’яднанне праваслаўнай і каталіцкай цэркви. Новую вéру назвалі вуніяцкай. Галоўным вуніяцкім саборам стаў старажытны полацкі храм святой Сафіі.

У вуніяцкіх храмах гучала беларуская мова. Вуніяты друкавалі на ёй кнігі і вучылі дзяцей у царкоўных і манастырskих школах.

У канцы XVIII стагоддзя вуніятамі ўжо была большасць беларусаў.

Канцлер Леў Сапёга спрыяў узмацненню вúнii.

Льву Сапёгу ішоў сямідзесяты год, калі яму ўручылі булаву вялікага гέтмана. Гэта значыла, што ён зрабіўся галоўным ваяводам войска Вялікага Княства Літоўскага.

Час для нашай Бáцькаўшчыны быў тады цяжкі. Шве́дскі кароль пера-праўiў на 75 караблях сваё палкі праз Балтыйскае мора і рúшыў на Вільню і Полацк.

Каб выстavіць сúпраць ворага моцнае войска, Леў Сапёга ахвяраваў усé сваё гроши і маёmacь.

Плáны шве́дскага каралéя далучыць Вялікае Княство Літоўскае да сваіх уладанняў не спрáудзіліся.

Леў Сапёга вызnaчыўся і ў іншых спráвах. Добрым словам успаміналі яго мастакі, пісьменнікі, друкары. За падтрýмку і абарону таленавітых людзéй паэты прысвячалі яму вéршы. Багáта грошай ён аддаваў на пабудову хрысціянскіх храмаў. Заслуга Сапégi і ў тым, што ён сабралі надзвычай багатую бібліятéку. (У. Арлоў alapján)

Lexikai magyarázat a szöveghez

кáнцлер – kancellár

захоплена – lelkesen

род – nemzetseg

фíласофíя – filozófia

праслáвіць – híressé tenni

Радзівілы tsz – Radziwiłłek (hercegi család)

споўніца – betölteni (életkort)

práva – jog

Лáйтцыгскі універсітэм – Lipcsei

Cíapán Batýra – Báthory István

Egyetem

даручэнне – megbízás

назапáшваць – felhalmozni

закон – törvény

Нямéччына – Németország

| | |
|--|--|
| вéтліvy – udvarias | дыпламатычны – diplomáciai |
| сумлénny – lelkiismeretes | нерапіска – levelezés |
| Масковія – Muszkaország, Moszkva | урáдавы – kormányzati |
| vai Nagyfejedelemség | дакумéнт – irat |
| узброіць – felfegyverezni | выступаіць – fellépni, felszólalni |
| полк – sereg | Сойм – szejm (országgyűlés) |
| камандзір – parancsnok | дэпутам – képviselő |
| змаганне – csata, harc | развéзci – széthordani, szétvinni |
| прызнáчыць – kinevezni | збор – gyűjtemény |
| адкáznaya пасáда – felelösségteljes | аб'яднáцца – egyesülni |
| tisztség | Польскае Карапéўства – Lengyel Királyság |
| на граждáць – fenyegetni | здáрыцца – történni |
| тýрki tsz (egyes szám: тýрак) – | задзіночанне – unió, államszövetség |
| тörökök | Рэч Паспалітая – Reczpospolita |
| крымскі татáрын – krími tatár | праваслáўная вéра – pravoszláv (görögkeleti, orthodox) hit |
| замірэнне – békekötés | хлусліва – megtévesztően |
| вытраваіцца – elindulni | абвяшчáць – kihirdetni, kikiáltani |
| мірная дамова – békeszerződés | адзінавéрац – egy hiten lévő |
| палон – fogás | прагавіта – mohón, sóvárgóan |
| дыпламáт – diplomata | каталіцкая вéра – katolikus hit |
| атрымліваць – kapni | каталік – katolikus |
| кірауñіцтва – irányítás | запанаваіць – uralkodni |
| стáтуm – alapokmány, statutum | адстойваць – védelmezni |
| у мацоўваць / у мацаўаіць – megerősíteni | агульны – közös |
| забараняць – megtiltani, betiltani | Бéрасце – (a mai Breszt régi fehér-orosz neve) |
| ініазáмец – külföldi | з'езд – kongresszus |
| купляць – venni, vásárolni | захоўваць – megőrizni |
| рэлігія – vallás | звычай – szokás |
| знáтны – nemes | абrád – szertartás |
| беспакарáна – büntetlenül | прызнаваіць – elismerni |
| забіць – megölni | адбывацца – történni |
| селянін – paraszt | як бы – nehogy |
| злачынства – bűntett | аб'яднáнне – egyesítés |
| карáць – megbüntetni | вуніяцкая вéра – unitus (görögkatolikus) hit |
| суро́ва – szigorúan | гучáць – szólni, hallatszani |
| пераши́кода – akadály | спрыяіць – kedvezni |
| за мяжú – külföldre | уручыць – átadni |
| прáдзе́д – ős | булава – jogar |
| клапау́цца – gondoskodni | вялікі гéтман – főhetman (fegyveres erők parancsnoka) |
| ахо́ва – védelem | |
| багáцце – gazdagság | |
| нералічвацца – felsorolni | |
| нацярджáць – megerősíteni | |

важеода – vajda
войска tsz – csapatok, hadsereg
шведски – svéd
пераправіць – átkelni
карабель – hajó
Балтыйскае мора – Balti-tenger
рыйшиць – megindulni
выіставіць – felállítani
маё масць – vagyon, tulajdon
план – terv

далучыць – hozzácsatolni
уладанне – birtok
спрэудзіцца – sikerrel járni
выізначыцца – kitünni
спráва – dolog
успамінаць – emlékezni
абарона – védelem
пабудова – építés
хрысціянскі – keresztény
заслуга – érdem

Kérdések és feladatok

1. Hogyan és hol tanult Леў Сапéra (Lew Sapieha)?
2. Hogyan került a nagyherceg és a király szolgálatába?
3. Mivel végződött a moszkvai cárhoz tett utazása?
4. Milyen törvények szerepelnek a Litván Nagyfejedelemség alapokmányában?
5. Milyen nyelven írták és milyen nyelven adták ki az alapokmány?
6. Miért egyesítették a Lengyel Királyságot és a Litván Nagyfejedelemséget?
Mi lett az így egyesített állam neve?
7. Mi az unió?
8. Hogyan segített hazájának Леў Сапéra legyőzni a svéd hódítókat?
9. Milyen érdemei vannak még Сапéra-nak?

18. találkozás

Téma: Vonzatok a fehérorosz nyelvben. A feltételes mód.

Tárgyas viszonyok:

- віншавáць каго з чым** (gratulálni vkinék vmihez, vmilyen alkalomból): *віншавáць сястру́ з днём нараджэння* (gratulálni a nővérünknek születésnapjára);
- выракáцца каго-чаго** (megttagadni vmit): *выракáцца слоў* (megttagadja a szavát);
- гавары́ць, каза́ць пра каго-што** (beszélni, mondani vről): *гавары́ць пра сябра, каза́ць пра заняткі* (beszélni a barátról, az óráról);
- дагляда́ць, глядзéць каго-што** (vigyázni vmire): *дагляда́ць хворага* (ápolni a beteget);
- дакрану́цца да каго-чаго** (megérinteni vmit): *дакрану́цца да рукі* (megérinteni a kezét);
- дзя́каваць каму́** (megköszönni vkinék): *дзякаваць сябру* (megköszönni a barátnak);
- дúмаць пра каго-што** (gondolni vre): *дúмаць пра бацькоў* (szülőkre gondolni);
- жані́цца з кім** (feleségül venni vkit): *жані́цца з Алéнаю* (feleségül venni Alenát);
- забы́ць на каго-што** (elfelejteni vmit): *забы́ць на крýўды* (elfelejteni a sértést);
- зайздросciць каму́-чаму́** (irigyelni vt): *зайздросciць поспеху* (irigyelni a sikert);
- захаплáцца кім-чым** (lelkesedni vért): *захапляцца спортам* (lelkesedni a sportért);
- звані́ць па тэлефоне** (felhívni vkit telefonon);
- здзéкавацца з каго-чаго** (gúnyolódni vkivel): *здзéкавацца з Алéся* (gúnyolódni Alesszel);
- здзіві́цца з каго-чаго** (meglepődni, csodálkozni vn): *здзіві́цца з яé ўчы́нку* (csodálkozni a tettén);
- кірава́ць кім-чым** (vezetni vt): *кірава́ць школай* (iskolát vezetni);
- пазбы́цца каго-чаго** (elmenekülni vmi/vki elöl): *пазбы́цца непрыéмнасцей* (elmenekülni a kellemetlenségek elöl);
- прабáчыць каму́** (megbocsátnai vkinék): *прабáчыць ёй* (megbocsátani neki);
- смя́цца, жартава́ць з каго-чаго** (nevetni vn): *смяяцца з ix* (nevetni rajtuk);
- хварэ́ць на што** (betegségen szenvedni): *хварэ́ць на сухоты* (tébécésnek lenni).

Тérbeli viszonyok:

- на Беларусь** (Fehérországban): *справа адбыва́лася на Беларусь* (a dolog Fehérországban történt);
на двары (на двор) (az udvarra): *вы́йсці на двор* (kimenni az udvarra);
на + elöljárós eset: *прайсці на двары, па касагоры* (végigmenni az udvaron, a hegymoldalon);
паўз + тэргесет: *иши паўз вокны* (elmenni az ablak mellett), *пайшоў паўз мяжу́* (átmenni a határon), *дарога паўз сяло* (út a falu mellett);
побач + біртакос eset: *пабе́гла побач вагона* (a vagon mellett futott).

Időbeli viszonyok:

- за + ескюзесет:** (időre, korszakra vonatkozóan): *за дру́гім рázам* (másodszor), *за польскім чáсам* (a lengyel időkben);
пад час + біртакос eset: *пад час заня́ткаў* (az óra alatt);
у чáсе + біртакос eset: *у чáсе вайнý* (a háború alatt).

Ok-okozati viszonyok:

- з прычыны + біртакос eset:** *з прычыны гэтага прыгадаў* (emiatt emlékezett), *бытаваў з прычыны рэпрэсії* (a megtorlás miatt volt);
на + elöljárós eset: *не здолеў прыёхаць на хваробе* (betegség miatt nem tudott jönni), *аддали на патрабаванні* (szükségből adták el), *пайшоў па зада́нні* (elment a feladatai miatt).

Célt kifejező viszonyok:

- да + біртакос eset:** *гато́вы да дзе́яння* (tettek kész), *дарога да праéзду* (út az átjáróhoz);
на + тэргы eset: *пайсці на пра́дукты* (elment ennivalóért), *на дро́вы, на ваду́* (tűzifáért, vízáért); *наслáць на доктара* (orvosért küldeni);
на + elöljárós eset: *пайсці на спра́вах* (elmegy a dolgára);
у + тэргы eset: *пайсці ў грыбы, у ягады, у ры́бу* (elmenni gombáért, bogyókért, horgászni).

1. feladat. A zárójelben lévő szavakat tegye a vonzatnak megfelelő esetbe.

Падзякаваць (настáўнік), даглядаць (бабуля), вы́бачыць (сýбар), прабáчыць (сын), дараваць (ён), прабáчце (я), не выракацца (радзíma), глядзéць (пáсека), пазыўцца (рэчы), хварэць (грып), ганаўцца (брать), здзвінца (яé паводзіны), званіць (тэлефон), віншаваць (дзядуля), захапляцца (фíльм).

2. feladat. Állítson össze mondatokat a következő szavakból.

- Хадзіць, па, лясныя, сцéжki.
- Сумаваць, па, дарагі, чалавéк.
- Пайсці, па, адкázny, задánné.
- Паслаць, Гáнна, па, вадá.
- Пайсці, з, сябрý, у, ры́ба.
- Дзяўчына, ісці, побач, магазán.
- Бáцька, касіць, паўз, мяжá.
- Яны, раскáзываць, пра, цікáвы, здарэнне.
- Бабуля, хварэць, на, сэрца.

10. Марыя, дакранацца, да, сваё, валасы. 11. Мікола, ажаніцца, з, Алена.
 12. Дзяўчынка, жартаваць, з, хлопец. 13. Яны забыцца, на, час. 14. Маці, дзівіцца, з, янá, паводзіны. 15. Бацькі, дўмаць, пра, дзéці. 16. Дрэнныя, дзéці, здзекавацца, з, сабака.

3. feladat. Tegye a megfelelő esetbe a zárójelben lévő szavakat.

Выйтапталі мы сабе месца сярод (высокая трава) на (луг) ля (рака) і сёлі, нібы ў шатры.

Млела блізка рэчка сярод (циш) лётняй ночы, і прамённі месяца залацілі нямы чарот...

Маўчала янá... Толькі сэрца маё не маўчала. Мне хацелася нёшта казаць ёй, алё не вёдаў я што.

— Загадай загадку! — выпаліў я раптам ні з таго ні з сяго.

Зірнұла янá на мянэ, а ў гэты сáмы момант месяц зірнүү на яё. Шаўковымі хвалімі былі распушчаны валасы на (плéчи). Ад іх ляглі на (твар) паўцэні, і вочы глыбокімі зрабіліся, а янá зрабілася таёмнай — здаёцца, любіла і не любіла, жартавала і не жартавала, не то клікала да сябе, не то адганяла... Я не мог разгадаць...

Нямела ноч. Чорныя вольхі драмалі. Адны зоркі гáслі, другія запаліліся.

Я не вёдаў, ці мне ў (нéйкае забыццё), бýццам мармуровую багіню, цалаваць яé, ці адварнúцца ад яé і захаваць у (сэрца) маладое, шчýрае пачуццё.

Янá загадала загадку... (Зм. Бядуля: «Загадка» сім' түве)

A feltételes mód képzése

| kijelentő mód (múlt idő) | feltételes mód (hímnem, nőnem, semleges nem) | |
|-----------------------------|--|----------------|
| | egyes szám | többes szám |
| узýў | узýў бы | |
| узялá | узялá б | |
| узяло | узяло б | |
| узялі | | узялі б |

4. feladat. Keresse ki a mondatokban a feltételes módú igéket és állapítsa meg képzésmódjukat.

1. Мкне з вы́раю птушка, а дўмка ў вы́рай ляцела б, ляцела, а шчýра, так шчýра! (Я. Купала) 2. Яшчэ б я ў Чырвоную книгу занёс маладыя гады. (Р. Барадулін) 3. А жыць з людзьмі, сустракаючыся з імі штодня, і не вёдаць іх мовы — я лічу недастойным людской годнасці. Апрачага таго, гэта знáчыла б прызнáцца ў сваёй бяздáрнасці. (У. Дубоўка) 4. Вось і хачу, пачуўшы ўсхліп, спытáць начальника любога: чым апраўдáцца вы маглі б, каб не было на нéбе Бога? (Г. Бурáўкін) 5. Праз тóю аднаасобнасць ён за

год натрывáўся столькі, што іншаму хапіла б на ўсё жыццё. (В. Бы́каў)
6. Ой, як лі́ба родна хáта! Ой, як мі́лы родны край! Паляцéў бы, як у рай!
(Цётка) 7. О, як бы я хацéў спачáтку дарогу жыцця па парáдку прайсці
яшчэ раз, азірнúца, сабраць з дарог камéнні тыя, што гúбяць сíлы
маладыя, — к вяснë б маёй хацéў вярнúца. (Я. Колас) 8. І стралок з яго
быў някéпскі: які ж быў бы ён паляшўк, каб не ўмеў добра страляць?
(Я. Колас)

5. feladat. Írja le a következő igék összes lehetséges feltételes módú alakját.

Бéгчы, жыць, адве́сци, нéсци, пíсáць, рабíць, чытáць, сябравáць, шкадавáць,
прывíцца.

6. feladat. Írjon fogalmazást a következő téma k valamelyikéből:

- A. „Ha én oktatási miniszter lennék...”
- B. „Ha lenne egy szabad hetem és sok pénzem, elutaznék...”
- C. „Ha állást kapnék Fehéroroszországban...”

Használjon feltételes módú igéket!

Сімяон Полацкі

Чалавéк, пра якога мы паговорым, заслужыў слáву выдáтнага пíсьменніка, настáуніка і асвéтніка. Яго вéдалі ў свéце далёка ад Беларúсі. Алé ён
заўсёды з лóбасцю ўспамінаў яé і свой родны горад, у гонар якога ўзяў
сабé прозвішча — Полацкі.

У дзяцінстве і юнацтве яго звалі Самойлам. Хлопчык нарадзіўся ў 1629
годзе ў сям'і заможных гараджáнаў. Навýку ён пачáў спасцігáць у школцы
пры Полацкім Богаяўленскім манастыры. Тут не толькі вучýлі чытáць,
пíсáць і лíчыць, але і выкладáлі лаšinskую і грэцкую мовы, мúзыку і
спéвы.

Пасля школы Самойла паéхаў вучýцца ў Кіеў, а потым у Вільню, дзе
была акадэмія.

У гэты час полацкага юнакá ўжо вéдалі як таленавítага паэта. Сваé вéршины
ён, апрачá роднай беларúской мовы, пíсáў яшчэ на трох — польской,
лацінскай і расéйскай.

У Вільні Самойла стаў прыхільнíкам вúні.

Якраз тады, калі Самойла быў віленскім студэнтам, пачалáся вайна
Рэчы Паспалітай з Масковіяй. Вільню захапіла расéйскае войска. Цárскія
стральцы і казакі рабавáлі дамы і храмы. У касцёле святога Mixála захопнікі
разбурылі магілу кáнцлера Льва Сапégi.

У раскошнай карэце па Вільні ёхаў маскоўскі цар Аляксéй Mixáйлавіч.
Дарогу пéрад ім засцілалі крывáва-чырвонай тканінаю. Апрачá войска,
царá ніхто не сустракáў. Палова віленцаў загінула, астáтнія ратавáлі жыццё
цёхто як мог.

Трэба было ратавацца і Самойлу. Ён падаўся ў Полацак.

Родны горад сустрэў падарожніка пажарышчамі і падазронымі позіркамі маскоўскіх стральцоў, якія гаспадарылі на вуліцах. Сымам надзейным прыгúлкам для адукаванага чалавéка быў у такое ліхалéцце манастыр.


Самойла падстрыгся ў манáхі і атрымаў новае імя — Сім'яон.

Ён пачаў працаваць у той самай школцы, дзе нéкалі вучыўся.

Неўзабáве ў Полацк прыехаў цар Аляксéй Міхáйлавіч. Рáзам са сваімі вúчнямі Сім'яон вы́ступіў перад ім з чытáннем вéршаў.

Тады вучоны палачáнін яшчэ не вéдаў, што праз колькі гадоў ён перасéліцца ў Москву і будзе выхоўваць цárскіх дзяцей.

У Беларусі па-ранéйшаму лілáся кроў, гінулі людзі. Страшная вайнá здавалася бясконцаю, і Сім'яон навáжыўся паехаць у Москву.



Да ад'езду яго змушаля і нянáвісць полацкага праваслáўнага епíскапа Каліста. Гэтага святарá Москвá пастáвіла на пасáду ў абыход царкоўных законau. Сім'яон быў нязгодны і ў аднýм сваім вéршы пасмаяўся з не-законнага епíскапа.

Тады Каліст прызнáчыў паэту ганéбнае пакарáнне ў манастырскім хлявé. Потым Сімяона наогул кінулі ў астрог і закавáлі ў кайданы. Болей паэт не мог трывáць такіх здзéкаў.

Ён пакідаў бацькоўскую зямліо не таму, што любіў царá і хацéу яму служыць. Ён вéдаў, што маскоўскія ўладары заўсёды былі ворагамі нашай дзяржавы. Алé Сімяон хацéу, не баючыся за сваё жыццё, займáцца навукаю і пісáць кнігі.

Адукаўаных людзéй у Расéйскай дзяржáве было знáчна мénей, чым у Беларúсі. Таму палачáніна прынялі гасcінна. Цар чáста запрашáў Сімяона ў свой палáц і давáў яму розныя адкáзныя даручэнні. Ён быў перакláдчыкам пры высокіх замéжных гасcях. Стварýў для цáрскіх людзéй лацíнскую школу. Да розных урачыстых выéпадкаў паэт пісаў вершавáныя віншавáнні, прычым рабіў іх у выéглядзе крýжа, зоркі, сэрца або стúжкі серпанцíну.



Хýтка Сімяона прызнáчылі выхавáльнíкам і настáёнíкам цáрскіх дзя-цéй, сярод якіх быў і бўдуучы Пётр I.

Хоць паэт і быў пад цáрскаю абаронаю, жылося яму не наўта соладка. Сімяон пісаў у лісцé да сýбра, што, як толькі дазволяць абстáвіны, ён вéрнеца на радзíму. Алé ягоныя мáры так і не здзéйсніліся.

Сапráўданае шчáсце і адпачýнак для душы Полацкі знаходзíў у прáцы. Ён адчыніў у цáрскім палáцы друкáрню і выéдаў там букváр, а потым і

іншыя кнігі. У друкарні працавалі беларускія майстры, вывезеныя ў царскі палон.

Адкрыццё Сімёновай друкарні было для адстáлай Масковії вέльмі важнай падзéй. Колькасць друкárняў адразу павялічылася ў два разы: замест адной стáла дзве. Тым ча́сам ў Рэчы Паспалітай дзéйнічалі ажно 134 друкарні.

Нáшы землякі-беларусы, выведзеныя на чужыну царскімі заваёунікамі, стáлі акцёрамі створанага Сімёновам у Маскве першага расéйскага тэатра.

Полацкі напісáў праект першай у Расéі найвышэйшай школы.

Алé галоўным захапленнем асвéтніка, як і ранéй, заставалася паэзія. З-пад пярá ў Сямёна выходзілі вéршы і бáйкі, вершаваныя апавяданні і загádki, п'есы і пераклады з іншых моваў.

У Маскве наш зямляк напісáў болей за дзéсяць кніг.

Ён не шкадаваў сябé, шмат хварэў і рагна памёр. У сваé апошнія дні Полацкі чáста дўмаў пра Беларусь. Ён склаў запавéт, у якім падзяліў сваé гроши паміж беларускімі манастырамі ў Полацку, Віцебску, Воршы, Менску і Вільні. (У. Арлоў alarpán)

Lexikai magyarázat a szöveghez

нагаварыць – beszélgetni, beszélni
заслужыць – kiérdemelni, megérde-
meli

заможны – tehető

спасцігáць – elérni, utolérni

Богаяўленскі манастыр – Bogojav-
lenyije (Az Úr megkeresztelese)
kolostor

лічыць – számolni

спéвы – ének (tantárgy)

акадэмія – akadémia

прыхільнік – vminek a híve, köve-
tője

страпалéц – lövész

казák – kozák

разбурыць – feldúlni, szétrombolni

раскоши – pompás, fényűző

карэта – hintó

цар Аляксéй Mixáйлавіч – Alekszej

Mihajlovics (Romanov) cár

засцілáць – beborítani vmiel

кryváва-чырвоны – vérvörös

тканіна – szövet

ніхто – senki

сустракáць – fogadni vkit

загінуць – elpusztítani

ратавáць – menteni

хто як можа – ki hogy tudja

ратавáцца – megmenekülni

падáцца – elpályázni, eltávozni
vhová

пажáрычча – tűzvész

падазроны – gyanakvó, bizalmatlan

позирк – tekintet, pillantás

гаспадáрыць – kényére-kedvére

rendelkezni, parancsolgatni

надзéйны – biztos, megbízható

пртыúлак – menedék

ліхалéцце – viszontagságos, nehéz
idők

неўзабáве – hamarosan

праз колькі гадоў – néhány év múl-
va

перасяліцца – átköltözni

выхоўваць – nevelni

на-ранéйшаму – mint azelőtt, válto-
zatlanul

ліцца – folyni

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| гінуць – elpusztulni | выхава́льнік – nevelő |
| страйны – szörnyű | Пётр I – I. Péter cár |
| бясконцы – végtelen | абстáвіны tsz – körülmények |
| наважыцица – eldönteni | мáра – vágy, álom |
| ад'эзд – elutazás | здзéйсніцица – beteljesülni |
| змушиаць – kényszeríteni | ичасце – szerencse |
| нянáвісць – ellenszenv, gyűlölet | адпачы́нак – pihenés |
| абыход – megkerülés, mellőzés | адчыніць – megnyitni |
| быть нязгодны – nem érteni egyet | друкáрня – nyomda |
| пасмияцица – kinevetni | букеáр – ábécéskönyv |
| прызнáчыцица – kinevezni | адкрыцицё – megnyitás |
| ганéбны – gyalázatos, csúfos | адстáлы – maradó, elmaradott |
| хлеў – istálló, ól | важны – fontos |
| наогул – többnyire | падзéя – esemény |
| кінуць – vetni vholá | колькасць – mennyiségek |
| астрог – börtön, tömlök | акцёр – színész |
| закавáць ў кайданы – bilincsbe verni | ажно – még ... is (itt: már) |
| трывáць – elviselní | створаны – létrehozott |
| здзек – gyalázkodás, kínzás | тэáтр – színház |
| накідáць – elhagyni | праéкт – terv |
| бацькоўскі – szülő- | захаплéнне – szépség, vonzalom |
| гасцінна – vendégszeretően | пяро – toll |
| запрашáць – meghívni | з-па д пярá – tollából |
| налáц – palota | бáйка – állatmese |
| замéжны – külföldi | апавядáнне – elbeszélés |
| ствары́ць – létrehozni | загádka – rejtvény |
| урачы́сты – ünnepi | n'éca – színdarab |
| вы́падак – esemény | болей за дзéсяць – több, mint tíz |
| вершаўаны – verses | шкадавáць – kímélni |
| вінишавáнне – üdvözlet | хварэць – betegeskedni |
| сэрца – szív | запавéт – végrendelet |
| серпанцін – szerpentin | падзяліць – elosztani |
| | Ворша – Orsa |

Kérdések és feladatok

1. Mi volt Сімяон Полацкі valódi neve?
2. Hol tanult Сімяон?
3. Miért tért vissza a költő Vilniuszból Polockba?
4. Mivel foglalkozott Сімяon Polockban?
5. Miért kellett Сімяон Полацкі-nak átköltöznie Moszkvába?
6. Mivel foglalkozott a költő Moszkvában?
7. Milyen örökséget hagyott maga után Сімяон Полацкі?

19. találkozás

Téma: A mondat szórendje. Az egyszerű mondat fajtái.

A fehérorosz nyelv szórendje nem kötött:

Я жывý ў Будапéшице. – Жывý я ў Будапéшице. – Я ў Будапéшице жывý. – У Будапéшице я жывý. – Жывý ў Будапéшице я. – У Будапéшице жывý я.

Az átrendezéstől a mondat értelme nem változik meg, de vannak olyan mondatrészek, amelyeket nem szabad áthelyezni:

- az elöljárószók mindenkor előtt a szó előtt állnak, amelyhez tartoznak: *у двор, на лέсе;*
- a *не* tagadószó mindenkor a hozzá tartozó mondatrész előtt áll: *не можа, не на дарозе;*
- a *жс, жса* módosítószó mindenkor a hozzá tartozó mondatrész után következik: *зрабіла жс, ён жса i наéхай;*
- a *чи* kérdőszó mindenkor a mondat elején áll:
Ці вячэрала ўжсо мáма?

Az egyszerű mondat szórendje lehet egyenes vagy fordított.

Az egyszerű mondatok a semleges stílusuk miatt főként a hivatalos, üzleti vagy tudományos nyelvben használatosak.

Egyenes szórend esetén (kijelentő mondatokban) az alany az állítmány előtt; az egyeztetett jelző a jelzett szó előtt; a nem egyeztetett jelző a jelzett szó után; a tárgy a tárgyesetet vonzó szó után; a bővítmények pedig az állítmány után állnak. A határozók az állítmány előtt állnak, kivéve a helyhatározót, ami utána következik:

Старáя царквá вéлічна ўзвышиáлася над вёскай (egyeztetett jelző – alany – módhatározó – állítmány – helyhatározó).

A fordított szórend expresszív stílusa miatt inkább a társalgási és irodalmi nyelvben használatos. Az ilyen szórend eltér a megszokottól és bizonyos szavak kiemelésére szolgál (az így kiemelt szavak többnyire a mondat elejére vagy végére kerülnek):

Над вёскай старáя царквá вéлічна ўзвышиáлася. Вéлічна ўзвышиáлася над вёскай старáя царквá.

Az egyszerű mondatok modalitása

| kijelentő | kérdő | felszólító | felkiáltó |
|---|---|---|---|
| tények, események állítása vagy tagadása | kérdés kifejezése | cselekvésre ösztönzés (utasítás, kérés, tanács, meghívás) | érzelmi töltet kifejezése |
| hanglejtés: <i>nyugodt, egyenletes, a mondat végén ereszkedő, a logikailag kiemelendő szavaknál vagy szócsoportknál emelkedő</i> | hanglejtés: <i>kérdő, annál a szónál, amelyikre a logikai hangsúly esik emelkedő</i> | hanglejtés: <i>felszólító, utasításnál emelkedő, tanácsnál és kérésnél ereszkedő</i> | hanglejtés: <i>felkiáltó, izgatott, ünnepélyes, különféle érzelmi árnyalatoknál: örööm, lelkesedés, csodálkozás, harag</i> |
| Сёння добрае на-двор’е. | Якáя зáраз гадзíна? | Прыбярý за са-бой, калі лáска. | Вы мянé так уз-ráдавал! |

1. feladat. Állapítsa meg a következő mondatok modalitását.

Прывітанне, дружы! Нядáуна я навéдаў Беларусь. Быў у Менску і Берасці. Было вéльмі добра! Я шмат гуляў. У Менску быў у тэатры, на выстáве беларúскіх мастакоў, у Берасці — у краязнáўчым музéі. У кнігарні купіў неабходныя падрúчнікі па беларúской мове. Пазнаёміўся з цікáвымі людзьмі. Пасябраваў з адной беларúской дзяўчынай. Янá такáя прыгожая! І разумная! Будзем з ёй ліставáцца. А ты быў у Беларúсі? Абавязкова з'ездзі! Бывай!

2. feladat. Állítson össze mondatokat a következő szavakból.

1. па, што, тэлевізар, глядзéць, ты?
2. пайсці, кіно, у!
3. парá, год, лéта, любімая.
4. надзвы́чай, кніга, цікáвая!
5. быць, дзе, увéчары, вы, учора?
6. лес, расці, у, грыбы, і, ягады.
7. збывáцца, хай, вáшыя, спадзявánni!
8. добра, як, быць, госці, у!

3. feladat. Olvassa fel kifejezően a következő részletet П. Пáнчанка „Беларúская мова” című verséből.

Ільнянáя і жытнёвая. Сялянская.
Баравáя ў кáаччнай красé.
Стараежытная. Ты сáмая славáинская.
Свéтлая, як трáвы ў pacé.
Вобразная, вольная, пявúчая,
Мова беларúская май!

Az egyszerű mondatok szerkezete

| kéttagú mondatok (alany + állitmány) | egytagú mondatok (alany vagy állitmány) |
|---|---|
| <i>Мы вывучáем беларúскую мову. Мы началí вывучáць беларúскую літаратúру.</i> | <i>Світáе. Сонечная раніца. Люблю гэты час.</i> |

4. **feladat.** Olvassa el a mondatokat és állapítsa meg, hogy egy- vagy kéttagúak.

Даўно ўжо я палюбіў бэз. Бэз расцвітая якраз у час нашых школьных экзаменаў. Букет ружкова-сініх квétaк заўсёды стаяў на сталé, засланным чырвоным абрысам. За сталом сядзелі строгія экзаменатары. Насталé былі акуратна расклáдзены біléты. Звéрху біléты былі ўсе аднолькавыя. Які вýбраць?

Падыхóдзячы да сталá, я заўсёды хвалявáўся. У такія хвіліны я не звяртаяў увагі на бэз. Затое пасля экзамену пах бэзу да сáмага вéчара п'яніў мене галавá. (І. Навýменка алапján)

Az egytagú mondat fajtái

| nominális | határozott alanyú | határozatlan alanyú | általános alanyú | személytelen |
|--|--|---|--|--|
| <i>csak alany van benne; jelenségeket, tárgyakat nevez meg</i> | <i>csak állitmány van benne; az ige egyes v. többes szám 1. vagy 2. személyű</i> | <i>csak állitmány van benne; az ige többes szám 3. személyű</i> | <i>csak állitmány van benne; az ige 2. személyű</i> | <i>csak állitmány van benne; az ige személytelen</i> |
| <i>Восеньскі дождж.</i> | <i>Любліо кнігі. Ідзяцé ў бібліятэку?</i> | <i>Мянé за- прасілі ў госьці.</i> | <i>Ад языкоў ні- дзé не ўця- чэши. (közmondás)</i> | <i>Вечарэ. Мне не спіцца.</i> |

5. **feladat.** Olvassa el a következő mondatokat és állapítsa meg, milyen szerkezetük. Melyiket lehet átalakítani kéttagú mondattá?

1. Вéчар.
2. Любліо свой край.
3. Паéдзэм у грыбы?
4. Цямнéла.
5. Чувáць спеў птушак.
6. Мне мúляе.
7. Чужúю бяду па нітачцы развяду. (Közmondás)
8. Языком сéна не накосиш. (Közmondás)
9. Пайду ў магазін па хлеб.
10. Ужо світáе.
11. Дажджлівы ранак.
12. Увéчары збіраемся ў Луцэвічаў.
13. Не рабí ліхога і не бойся нікога. (Közmondás)
14. Зайдзі да мяне на хвілінку.
15. Яé завúць Марыяй.
16. Так хýтка сцымнёла!

Figyelem! Нéhány személytelen mondat:

- Бярэцца на мароз. (Fagyni fog.) Збіралася на дождж. (Esni készült.)
- Здалёк чувáць галасы. = Здалёк чутно галасы. (Hangok hallatszanak a távolból.) Добра відáць вавёрку на дрэве. = Добра відно вавёрку на дрэве. (Jól látni a mókust a fán.)
- Нямá з кім парáцца. (Nincs kitöl tanácsot kérni.). Нямá куды пайсці. (Nincs hová menni.)

Az állítmány fajtái

| egyszerű | összetett | |
|--|---|--|
| <i>a nyelvtani és lexikai jelentést egyetlen szó hordozza</i> | <i>a nyelvtani és lexikai jelentést más-más szó hordozza: az igei rész a nyelvtani, a névszói rész a lexikai jelentést.</i> | |
| <i>az ige állhat kijelentő, feltételes vagy felszólító módban</i> | <i>névszói állítmány</i> | <i>igei állítmány</i> |
| <i>Я жыву ў Будапешце. Я па-éхаў бы яшчэ раз у Мінск. Няхай гэта адбýдзецца!</i> | <i>igei + névszói rész (főnév, melléknév, stb.)</i> | <i>igei rész + főnévi igenév</i> |
| | <i>Міхáсь быў студэнтам. Дзень быў халодны. Натáлля засталáся аднá.</i> | <i>Мы хочам паабéдаць. Я абавязкова навучу́ся танца-вáць. Вéчарам ён меўся пайсці ў тэáтр.</i> |

Nyelvtani kommentár: A fehérorosz nyelv a már megtörtént cselekvéseket összetett igei állítmánnyal is kifejezheti: Алέсь быў пайшоў да дзвярэй, алé прыпыніўся. Аднаго ráзу яні былі сустрэліся ў горадзе.

6. feladat. Állapítsa meg a következő egyszerű mondatok és állítmányaik fajtait.

А. Зялёны домік дарожнага майстра стаіць каля сáмай шашы. Праязджаючи тут на машыне, на хадú можна заўвáжыць толькі зялёныя сцёны, зялёны плоцік, бéлья ліштвы вялікіх акон і стракáты чарапíчны дах. Потым абáпал дарогі зноў пабягúць дрэўцы прысадаў, тэлеграфныя слупы... (Я. Брыль)

Megjegyzés. А Праязджаючи тут на машыне, на хадú можна заўвáжыць толькі зялёныя сцёны, зялёны плоцік, бéлья ліштвы вялікіх акон і стракáты чарапíчны дах mondatban a határozó határozói igenévvvel, (праязджаючи тут на машыне), az egyenrangú mondatrészek pedig egyenrangú bővítményekkel (сцёны, плоцік, ліштвы і дах) vannak kifejezve. А Потым абáпал дарогі зноў пабягúць дрэўцы прысадаў, тэлеграфныя слупы

mondatban az egyenrangú mondatrészek egyenrangú alanyokkal (дрэўцы, слуны) vannak kifejezve.

В. Мы, беларусы, заўсёды вызначаўся прыродным пачуццём маральнасці, добра сумлённасці, прыстойнасці. Нас паважалі за праца вітасць і сціпласць, за дабрыню і спагадлівасць. (Н. Гілевіч alarpán)

Megjegyzés. А Мы, беларусы, заўсёды вызначаўся прыродным пачуццём маральнасці, добра сумлённасці, прыстойнасці mondatban hátravetett jelzővel (беларусы), és az egyenrangú mondatrészek egyenrangú jelzőkkel (маральнасці, добра сумлённасці, прыстойнасці) vannak kifejezve. А Нас паважалі за праца вітасць і сціпласць, за дабрыню і спагадлівасць mondatban az egyenrangú mondatrészek egyenrangú bővítményekkel (за праца вітасць і сціпласць, за дабрыню і спагадлівасць) vannak kifejezve.

С. Каваль быў высокі і здаровы. Кравец меў выгляд чалавека кволага. Ён быў прысутулены, лысы і баяўся холаду. Душу меў мяккую і спачувальнью... (К. Чорны alarpán)

D. Спакойна і павольна, як у зачараўаным сне, нясе Прыйняць сухадоламу Дняпро сваё багатую даніну. Не спяшаецца яна выносіць добро палескіх балот. (Я. Колас)

Megjegyzés. А Спакойна і павольна, як у зачараўаным сне, нясе Прыйняць сухадоламу Дняпро сваю багатую даніну mondatban az egyenrangú mondatrészek egyenrangú határozókkal (спакойна і павольна), és viszonyító szerkezettel (як у зачараўаным сне) van kifejezve.

E. Мой родны кут, як ты мне мілы! Забыць цябэ не маю сілы! (Я. Купала)

Megjegyzés. А Мой родны кут, як ты мне мілы! mondatban megszólítás (мої родны кут) szerepel.

F. Дуб быў ве́чны і неўмірúчы. Ён, здавалася, павінен быў быць нязмéнны і канчатковы ў сваёй класічнай закончанасці. I, аднáк, ён рос. Разумéеце? Ён яшчэ рос. (У. Карапкéвіч)

Megjegyzés. А Ён, здавалася, павінен быў быць нязмéнны і канчатковы ў сваёй класічнай закончанасці. I, аднáк, ён рос mondatokban közbevetett szavak (здавалася, аднák) szerepelnek.

7. feladat. Állítson össze mondatokat a következő szavakkal és szóösszetételekkel.

Бýду чакáць, зрабíў бы, быў праца віты, мéўся прыйсці, чувáць, хай прýедзе, пачалá вывучаць, быў ціхі, падумáў быў, былá зáмужкам.

8. feladat. Olvassa el a szöveget és elemezze a mondatokat (szórend, modalitás, egy- vagy kéttagú, állítmány fajtái).

Белавéжская пўшча — адзінае ў свéце месца, дзе з часоў ледніковаага перыяду жывé на волі зубр — дзікі першабытны лясны бык. Калісьці па

ўсёй нашай зямлі блукалі вялізныя статкі гэтай дзікай жывёлы. Раслінны свет быў багаты, і корму для іх хапала. Алé з цягам часу ўмовы жыцця зуброў пагоршыліся. Лібдзі адваёвалі ад першабытнай пúшчы ўсё новыя і новыя ўчасткі для земляробства. Змяняўся твар зямлі, змяняўся і клімат, змяняўся і жывёльны свет. Лясная плошча, патрэбная для нармáльнага жыцця зуброў, змяншалася. Засталася для іх, нарэшце, апошнім прытulkам толькі Белавéжская пúшча. (В. Вольскі)



Паўстáнне Тадэвуша Касцюшкі

Тадэвуш Касцюшко налέжаў да старажытнага беларускага роду. Ягонае дзяяцінства прайшло ў бацькоўскім маёнтку Мерачоўшчына паблізу мястэчка Косава (цяпέρ Івацэвіцкі раён Берасцейскай вобласці).

Спачатку хлопчык засвойваў навуку ў недалёкай ад роднага дома навучальні манахаў-піяраў. Тут ён вывучаў гісторыю і лацінскую мову, матэматыку і фізіку, красамоўства і культурну паводзінаў.

Пасля вучэльні Касцюшко паступіў у Варшáўскі кадэцкі корпус. Такія корпусы рыхтавалі афіцэраў для войскаў Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага. У тыя гады сябрый празвáлі Тадэвуша «Швéдам з-пад Бéрасця».

Такую незвычайную мянушку ён атрымáў за тое, што хацеў быць подобным да выдатнага палкаводца — швéдскага караля Кárла XII. Беручы з яго прыклад, Касцюшко штодні падымáўся а чацвёртай гадзіне раніцы. Каб не заснúць, ён апускаў ногі ў пастаўленую пры ложку балéю з ледзяной вадой. Так ён загартоўваў сваё волю.

Вайсковую навуку Тадэвуш працягваў у Парыжы. І ў кадэцкім корпусе, і ў Парыжы Касцёшка займаўся молявіннем. З яго мог атрымашца добры мастак, алэ лёс склаўся іначай.

Сталася так, што, прыехаўшы з Парыжа, Тадэвуш пражыў на радзіме вельмі маля. Якраз у тыя гады Паўночная Амерыка ваявала з Англіяй за сваё незалежнасць. Касцёшка сеў на карабель і выправіўся за акіян.

У Амерыцы ён стаў у шэрагі змагароў за свабоду і дзеяць гадоў ваявав на іх баку.

Ён удзельнічаў ва ўсіх буйных бітвах з англічанамі, атрымаў чын генерала і стаў ганаровым грамадзянінам Злучаных Штатаў Амерыкі.

Наш знакаміты суайчыннік сябраваў з Томасам Джэферсанам, які склаў Дэкларацию незалежнасці Злучаных Штатаў Амерыкі. За выдатныя заслугі ў змаганні за свабоду Касцёшку ўзнагародзілі ордэнам Цынцыната. Гэтую высокую ўзнагароду ўручыў нашаму земляку сам Джордж Вашынгтон, першы амерыканскі прэзідэнт. Ордэн Цынцыната атрымалі ўсяго трох іншаземцы.

Амаль усёю заробленую ім у Амерыцы маёмысць Касцёшка перадаў свайму сабру Джэферсану. Ён папрасіў, каб той пусціў гроши на выкуп чарнаскурых рабоў.

Калі Касцёшка вярнуўся дадому, у Беларусі адбываліся трывожныя падзеі. Расея, Аўстрыя і Прусія ўжо дзялілі Рэч Паспалітую і ўводзілі на захопленых землях сваё парадкі. Беларусы, палікі і летувісы — усё, хто любіў Бяцькаўшчыну, не маглі змірыцца з гэтым здзёкам.

Збройнае змаганне за свабоду пачалося ў сакавіку 1794 года ў старожытнай сталіцы Польскага Каралеўства — Кракаве. Касцёшку абвясцілі начальнікам паўстання. Змагары хацелі выйгнаць захопнікаў са сваёй зямлі і аднавіць незалежную Рэч Паспалітую ў яе ранейшых межах.

Неўзабаве ўзялася за зброю і Беларусь. У адну з красавіцкіх начэй паўстанцы вызвалілі ад расейскіх войскаў сталіцу Вялікага Княства Літоўскага Вільню.

Рázам з іншымі змагарамі біліся з цárскімі войскамі ўзброеныя косамі беларускія сяляне. Іх называлі касінёрамі.

Да паўстанцаў перайшлі ўлада ў Горадні, Берасці, Наваградку, Слоніме, Пінску, Ваўкавыску, Брэсце, Лідзе ды іншых беларускіх гарадаў і мястэчках. У сярэдзіне траўня былі вызваленыя ўжо амаль усё землі Вялікага Княства.

У Беларусі паўстаннем кіраваў палкоунік Якуб Ясінскі, якому тады было трыццаць трох гадоў. Ён хацей вyzvaliць сялянаў ад прыгону, пісаў па-беларуску адозвы, дзе заклікаў змагацца за свабоду, роўнасць і братэрства. Пад камандованнем Якуба Ясінскага ў Беларусі дзейнічалі нéкалькі дзесяткаў паўстанцкіх аддзéлаў. На чале аднаго з іх стаяў наш зямлёр кампазітар Міхáл Клеафáс Агінскі. Сярод твораў Агінскага ёсць і «Марш паўстанцаў 1794 года».

Сам Ясінскі ўзначальваў аддзéл з чатырох тýсяч ваяроў. Ён атрымáў над расéйскімі кárнікамі нéкалькі вáжных перамогаў. Касцёшка прысвоіў паўстáнцаму камандзíру чын генерáла.

Расéйская царыца Кацярына II паслала супроць паўстáнцаў вялікае, добра вýмуштраванае войска. Яго вёў генерál Аляксáндр Сувораў.

Сувораў заліў беларúскую зямлю крывею. Ён загáдвau расстрэльваць палонных паўстáнцаў, паліць вёскі. Таму для Беларúсі Сувораў — кárнік і камандzír захопнікаў.

Паўстáнцы не маглі доўга змагацца з расéйской ármíai, якáя была вýдáтна ўзброеная і загартавáная ў захопніцкіх паходах.

Улада паплéчнікаў Якуба Ясінскага пратрымáлася ў Вíльні толькі тры месяцы. Беларúская паўстáнція аддзéлы пачалі адыходзіць у Польшчу. Быў разбіты і аддзéл Міхáла Клеафáса Агінскага.

Перáд tym як надоўга пакінуць родныя мясціны, Агінскі напісáў у сваім маёнтку Залéссе пад Смаргонню свой знакаміты паланéз. Гэты музычны твор так і назывáецца — «Развітанне з Báцькаўшчынай».

У кастрычніку паўстáнці камандzír Тадэвуш Касцёшка прыняў свой апошні бой. Гэта здáрылася ў Польшчы пад Мацяёвіцамі. Там калона паўстáнцаў, якóю Касцёшка вёў на Варшáву, сустрэлася з цárskim войскам.

Бітва доўжылася цэлы дзень. Мужныя, алé дрэнна абазнáныя ў вайсковай спráве касінёры палéглі ад кўляў і штыкоў цárskай пяхоты. Парáненага непрытомнага паўстáнцага камандzíra захапілі ў палон, адвéзлі ў Пецярбург і пасадзілі ў турму ў Петрапáлаўскай фартэцы.

Пасля паланéння Касцёшкі камáндаваць узброенымі сílamі паўstáncaў быў прызнáчаны таксáма наш зямлýк Тамáш Баўжэцкі.

Аднák сíлы змагароў слабéлі. Паўstánne было падáўлена.

Тадэвуш Касцёшка пасля вызвалéння з цárskай турму да сконu дзён жыў на чужбíне.

Пасля паўstánня дзесяткі тýсяч беларúсаў мýsílі пакінуць зняволеную чужкýнцамі Báцькаўшчыну. (У. Арлоў alapján)

Lexikai magyarázat a szöveghez

| | | |
|------------|-------------------------|--|
| паўstánne | – felkelés | tartás |
| налéжаць | – tartozni vhoffá | учэльня – iskola, tanintézet |
| маёнтак | – kúria, birtok | kadéцкі корпус – kadétiskola, hadapródiskola |
| наблíзу | – vmi mellett | рыхтавáць – felkészíteni |
| мястэчка | – település | афицэр – tiszt |
| засвойваць | – elsajátítani | незвычáйны – szokatlan, meglepő |
| навучáльня | – iskola | мянúшка – csúfnév |
| манáх-piáр | – piarista szerzetes | палкаводзец – hadvezér |
| матэмáтыка | – matematika | беручы – véve |
| фíзика | – fizika | прýклад – példa |
| паводзíны | tsz – viselkedés, maga- | |

| | |
|---|--|
| <i>штодня</i> – naponta | <i>уводзіць</i> – bevezetni |
| <i>падымацца</i> – felkelni | <i>захоплены</i> – elfoglalt |
| <i>заснúць</i> – elaludni | <i>парáдак</i> – rend |
| <i>апускáць</i> – leengedni (itt: belemár-tani) | <i>змірýцца</i> – megbékélni |
| <i>нагá</i> – láb | <i>збройны</i> – fegyveres |
| <i>пастáўлены</i> – állított | <i>абвясціць</i> – nyilvánítani |
| <i>балéа</i> – dézsa | <i>начальníк</i> – vezető |
| <i>ледзянý</i> – jéges | <i>выгнаць</i> – kiűzni |
| <i>загартоўваць</i> – edzeni | <i>аднавіць</i> – visszaállítani |
| <i>воля</i> – akarat | <i>ранéйшия мéжы</i> – korábbi határok |
| <i>атрымáцца</i> – vmivé válni | <i>неўзабáве</i> – rövidesen |
| <i>лёс</i> – sors | <i>уязца за зброю</i> – fegyvert fogni |
| <i>склáсціся</i> – alakulni | <i>паўстáнец</i> – felkelő |
| <i>стáцца</i> – történni | <i>вызваліць</i> – felszabadítani |
| <i>Паўночная Амерыка</i> – Észak-Amerika | <i>касá</i> – kasza |
| <i>Англія</i> – Anglia | <i>сяляне</i> tsz – parasztok |
| <i>акіян</i> – óceán | <i>касінér</i> – kaszás parasztfelkelő |
| <i>шэраг</i> – sor | <i>кіраваць</i> – vezetni |
| <i>змагáр</i> – harcos | <i>палкоўník</i> – ezredes |
| <i>буйнý</i> – nagy, jelentős | <i>прыгон</i> – jobbágyság |
| <i>англічанін</i> – angol | <i>адозва</i> – kiáltvány |
| <i>чын</i> – rang , rendfokozat | <i>заклікáць</i> – felszólítani |
| <i>генерáл</i> – tábornok | <i>змагáцца</i> – harcolni |
| ганаровы грамадзянін – díszpolgár | <i>роўнасьць</i> – egyenlőség |
| Злúчаныя Штáты Амерыкі – USA | <i>братэрства</i> – testvériség |
| дэкларáцыя незалéжнасцi – Függetlenségi Nyilatkozat | <i>камáндванне</i> – parancsnokság |
| узнагародзіць – megjutalmazni | <i>дзéйнічаць</i> – működni |
| óрдэн – érdemrend | <i>некалькі</i> – néhány |
| узнагарода – jutalom | <i>ձzesятақ</i> – tucat |
| амерыканскі – amerikai | <i>паўстáнцы</i> – felkelő |
| прэзідэнт – elnök | <i>аддзéл</i> – szakasz |
| зароблены – (munkával) megszer-zett | <i>на чалé</i> – vminek az élén |
| <i>пусціць</i> гроши – pénzt fordítani | <i>кампазітар</i> – zeneszerző |
| вымire | <i>карнік</i> – szigorúan büntető, megtorló (személy) |
| <i>выйкуп</i> – kiváltás | <i>вымуштраваны</i> – drillszerű kiképzésben részesült |
| чарнаскуры – fekete bőrű | <i>загáдваць</i> – elrendelni |
| <i>раб</i> – rab | <i>расстрэльваць</i> – lelőni, agyonlöni |
| <i>трывоожны</i> – aggasztó | <i>загартавáны</i> – harcedzett |
| <i>Аўстрыя</i> – Ausztria | <i>паход</i> – hadjárat |
| <i>Прýсія</i> – Poroszország | <i>наплéчník</i> – harcostárs |
| | <i>пратрымáцца</i> – kitartani, tartani magát |

| | |
|---|---|
| <i>адыходзіць</i> – átmenni | <i>непрытомны</i> – eszméletlen |
| <i>разбіты</i> – szétvert | <i>Петрапаўлаўская фартэцыя (крэпасць)</i> – Péter-Pál erőd |
| <i>паланец</i> – polonaise (tánc, zene-darab) | <i>паланец</i> – fogás |
| <i>развітайнне</i> – búcsúzás | <i>падаўлены</i> – elfojtott |
| <i>калона</i> – oszlop | <i>вызваленне</i> – kiszabadulás |
| <i>доўжынца</i> – tartani (időben) | <i>да скону дзён</i> – élete végéig |
| <i>цэлы</i> – egész | <i>чужбіна</i> – idegen ország |
| <i>мұжны</i> – férfias | <i>на чужбіне</i> – idegenben |
| <i>абазнáны</i> – kiképzett | <i>мусіць пакінуць</i> – el kell hagynia (pl. a hazáját) |
| <i>куля</i> – lövedék | <i>знявóлены</i> – szabadságától megfosztott |
| <i>штык</i> – szurony | |
| <i>пяхота</i> – gyalogság | |
| <i>паранены</i> – sebesült | |

Kérdések és feladatok

1. Elemezze a szöveg egyszerű mondatait.
2. Hol töltötte a gyerekkorát Тадэвуш Касцюшко (Tadeusz Kościuszko)?
3. Miért kapta Касцюшко a «Швédам з-пад Берасця» nevet?
4. Miért lett Тадэвуш Касцюшко az USA tiszteletbeli polgára?
5. Miért harcoltak a felkelők 1794-ben?
6. Ki volt a fehérorosz harcosok vezére?
7. Mit lehet Mixál Kleafác Агінски-(Michał Kleofas Ogiński)-ról tudni?
8. Kik voltak a kaszások?
9. Ki vetett véget a Тадэвуш Касцюшко vezette felkelésnek?

20. találkozás

Téma: Az összetett mondatok kifejezőeszközei.

Az összetett mondatok fajtái

| kötőszó nélküli | mellérendelő | alárendelő | egyéb kapcsolódási formák |
|--|---|---|---|
| <i>a tagmondatok kötőszó nélkül kapcsolódnak össze</i> | <i>a tagmondatokat mellérendelő kötőszó kapcsolja össze</i> | <i>a tagmondatokat alárendelő kötőszó kapcsolja össze</i> | <i>a tagmondatok kötőszóval vagy anélkül kapcsolódnak össze</i> |
| На купале там <i>птушка садзіца, пяé, у піліпаўку веўк</i> нёма <i>вые; сонца</i> днём <i>распускае</i> там косы сваé, ночкай зоры глядзяць залатыя. (Я. Купала) | Стаяў калісь тут бор стары, і жыт лясун у тым бары. (М. Багдановіч) | I бáчу лес я калá хáты, дзе колісъ вéсела дзяўчáты спявáli пéсні дрúжным хорам, з работ ідúчы позна борам. (Я. Колас) | Акіян i космас вывучáйце з добрым сэрцам, а яшчэ пра-шу: <i>пакідáйце</i> i буслу, і чайцы больш вады i неба на душу. (П. Панчанка) |

1. A mellérendelő mondatokban leggyakrabban használt kötőszavak az *i* (és), *ды* (és, de), *а* (de, pedig), *алé* (de), *аднáк* (de, azonban), *ци* (vagy), *або* (vagy), *ni – hi* (sem – se), *мо – мо* (is – is), *не то – не то* (se – se), amelyek különféle viszonyokat fejeznek ki a tagmondatok között:

- egyidejűség: Ад парáды язы́к не адвалі́цца *i* зúбы не вýсыплю́цца. (Közmondás) Над ракой ля возера ціха спіць асакá, *ды* лазá зялёнай жáліцца-шуміць. (М. Багдановіч)
- egymásutániság: Прыйехалі госці, *i* я паказа́ла ім наш горад.
- ok–okozati: Пасылáліся з далёкага фронту пíсьмы ў глухія закуткі палéскіх вёсак, *i* ча́ста адкáзам на гэтых пíсьмы быў горкі плач асірацéльных дзяяцей і маладых удоў. (Я. Колас)
- ellentét: Адзін i пры месяцы робіць, *a* другі i пры сонцы спіць. (Közmondás) Моцна кахáу я цябé, дарагáя, *алé* расстáцца нам час. (М. Багдановіч) Стайць іх (дубоў) тут, магутных і прыгожых, больш, *аднáк* мне хапае і трох. (Я. Брыль)
- felsorolás: *Цi* помніш ты сваёй зямлі прасторы, *ци* бáчыў ты віры імклíвых рэк? (С. Грахоўскі) *To* мароз марозіць, *мо* золіць слатá. (Я. Купала)

2. Az alárendelő mondat tagmondatait legtöbbször kötőszók, névmások és határozószók kötik össze, melyek különféle viszonyokat fejeznek ki:

– Az alárendelt tagmondatokban a fő tagmondat alanyára vagy állitmányára utalhatnak: *хто (aki)*, *што (ami)*, *як (ahogy)*, *калі (ha, amikor)*, *нібы (mintha)*, *бывацам (akárcsak)*, *які (amilyen)*, *чый (akié)*, *дзе (ahol)*: *Хто* ўладарыць, *той* і ўдáрыць раптам – па надзéi, па душы́ жывой (П. Панчанка) Выйгляд яго быў такі, *што* бывацам ён заўсёды працаўаў тут. (П. Броўка) *Як* яно прыйдзеца, невéдама. (К. Чорны) *Які* плотнік, такі клін, *які* бацька, такі сын. (Közmanodás) На ростанях, пад грýкат зор, сустрэўся *той*, *чые* імя хавáла ў сэрцы з дáуніх пор... (Е. Лось)

– Az alárendelt tagmondat annak a tárgynak a jellegzetességeire utal, amelyik a fő tagmondatban szerepel : *які (amilyen)*, *чый (akié)*, *што (ami)*, *хто (aki)*, *дзе (ahol)*, *кудбі (ahová)*, *адкуль (ahonnan)*, *калі (ha, amikor)*, *як (ahogy)*, *нібы (mintha)*, *каторы (amelyik)*: I вось перад табой стаю такі, *які* вярнуўся з далечы. (В. Макарэвіч) Спявала ты з такім запálam, *што* плáкаў росамі сівы туман. (Я. Пúшча) Мы з табою на тым разышліся паўстáнку, *дзе* прадрок навальніцу бязвéтраны штýль. (А. Звонак) Мажліва, я цір, *кудбі* кожны можа забéгчы і вýстраліць кúляй насмéшкі ці шротам грýбасці. (П. Панчанка) Стары бабёр, адкаснúшыся ад сабáкі, *які* заступí ямú дарогу, з палéгкаю нырнуў пад густыя шáты алéшніку, *адкуль* чутна былá вадá, знаёмы пах вільгаці. (А. Жук) Зрэшты, у тýю ноч, *калі* на свéце гулá і падывыáла бéлая завірушная цéмра, Захáр Івáнавіч Качко (так ён любіў называцца) вяртаўся з карчмы пехатою. (Я. Брыль) Насустрach ідú я і вýгляд рабліо, *нібы* не знаю нýкага мора, *нібы* не знаю нýкага гора, *нібы* спакойна, разумна любліо. (А. Вярцінскі) Той стары лес, праз *каторы* наша ўшла дарога. (Я. Колас)

– Az alárendelt tagmondat arra a tégyra utal, ami a fő tagmondatban szerepel: *што (ami)*, *каб (hogy)*, *як (ahogy)*, *бывацам (akárcsak)*, *як бывацам (mintha)*, *нібы (mintha)*, *ци (vagy)*, *хто (aki)*, *які (amilyen)*, *чый (akié)*, *колькі (atennyi)*, *дзе (ahol)*, *кудбі (ahová)*, *адкуль (ahonnan)*, *калі (ha, amikor)*, *пакуль (amig)*: Зразумéў упершыніо, *што* быў шчаслівы. (В. Бітка) Кáжа нам падáнне пра яго, *што* не можа ён з тых чáраў вýйсці, *як* не перамéле ўсяго, *што* ямú налéжала калісці. (А. Кульшоў) Прабáч за ўсё, у *чым* вінаваты я... (С. Дзяргái) А я ідú і ледзь не крýкну, *каб* нéсці рáдасць памаглі. (М. Танк) Яно маўчыць, яно не можа і сотай долі перадаць, *як* выглядаеш ты прыгожа, *як* вочы зорамі гарáць. (М. Танк) I не дазнáешся ані, *які* я вýтрымала бой з самой сабою ў тýя дні! (Е. Лось) Такі дасціпны гэты мéсяц, такі ён сквáпны падглядзéць, *дзе* што робіцца ўначы. (К. Крапівá) Не вéдаецце, *кудбі* гэта нас? (В. Бýкаў)

– Az alárendelt tagmondat a fő tagmondatban szereplő tények idejére, helyére, feltételeire, okára és más egyéb körülményeire utal: *дзе (ahol)*, *кудбі (ahová)*, *адкуль (ahonnan)*, *калі (ha, amikor)*, *пакуль (amig)*,

ледзь (éppen), як толькі (épp csak), толькі што (épp ahogy), бо (mert), таму што (mert), дзёля таго (neki, részére), што (ahogy), каб (hogy), для таго каб (azért, hogy), хоць (habár), бывацам (akárcsak): Там, дзе ў лúзе з любай мёд пілі пчаліны, закусілі губы да крыві каліны. (А. Вяліогін) Помніш, *калі* я спаткáўся з табою, зорка Венера ўзышлá. (М. Багдановіч) **Як** на поле, на зямліо прыйшлá раніца вясны, я пасéяла ў ралліо жмéni зёран ільняных. (Я. Купáла) Сустракалі мы золак у гонкім бары, за мурámi, *покуль* шэры туман не залопаў над рэчкай крыламі... (М. Лужанін) Mixál з Антосем, як старыя, займалі месцы канцавыя і іх трымаліся выклóчна, **бо** тут сядзéць ім больш спадрúчна... (Я. Колас) Толькі *калі* нацéшыўся, стары бабёр спахапўся і ціха, так, *што* нáват не аставалася на вадзé слéду, паплыў на аглédзіны возера. (А. Жук) Ад ráдасці я не знайшоў, *каб* адказаць, патрэбных слов. (М. Танк) Я сябé старым не адчувáю, *хоць* прайшлі юначыя гады. (Г. Бурáукін)

3. A kötőszó nélküli mondatokban az intonáció kapcsolja össze a tag-mondatokat: Без вадзíцы б ніколі рыбкі не жылі; без каҳання шчáсця, долі нямá на зямлі. (Я. Купáла) Толькі ж лéглі памíж нámí берагí крутыя, нам пуцінкі завалілі камяні ліхія... (Я. Колас) Я пабляднéу ад горкіх слéз і трялялét пачáу славамі: мне доўгае расстáнне з Вáмі чарнéй ад Вáшых чорных кос. (М. Багдановіч) Зямля не бывáе бруднай — чорнай зямля бывáе. Зямля не бывáе шэрай — пыльной зямля бывáе. Зямля не бывáе бéднай — янá неўрадлівай бывáе... (Г. Бурáукін)

1. feladat. Pótolja a kötőszókat a következő mellérendelő mondatokban (a kötőszók, ellenőrzésképpen, a feladat végén megtalálhatók).

1. Адыходзілі вёсны і зімы, ... гады за гадамі плылі. (Я. Колас) 2. Жураўлі пралятальі над полем, забіраючы лéта з сабой, ... пагульваў вéцер на волі з неакрэсленай ціхай журбой. (Я. Колас) 3. Усё жыццё цяпér, як лёгкая завéя, кнігу разгарнýу — ... не магу чытáць. (М. Багдановіч) 4. Зацвілі тваé вочы між тлúму, ..., здаёцца, твой стан мільганýу. (У. Жылка) 5. Вýлецела з вýлею пчалá, ... дзяўчынка з глáдыша нагбом першы сок бярозавы пілá. (В. Вítka) 6. I вячэра ўжо даўно астыла, ... яго нямá. (Н. Tapác) 7. Рýкі тваé — сонечныя соты, ... што замéніць дабрыніо? (У. Караткéвіч) 8. Там днём мяцéліцы мялі, ... ноччу білі ўвысь пажáры. (В. Макарэвіч) 9. Пачынаецца ўсё з любві, ... інáкш і жыць немагчýма. (Я. Янішчыц) 10. У лéсе ж наўдáль было змрачнавáта, няпэўна ад цымáнае мешаніны ёльніку, нéйкіх пля́маў, галля, ... паблізу, на чыстай белі снегу, няблáга ўгáдвалася дарога. (В. Бýкаў) 11. Крычы не крычы, ... цябé ўсё роўна ніхто не пачуе. (І. Чыгрынаў) 12. Чарнéе слуп калá дарогі, ... снег мяцéліца мяцé... (М. Танк)
 1. *i* 2. *ды* 3. *a* 4. *i* 5. *a* 6. *a* 7. *алé* 8. *a* 9. *i* 10. *аднáк* 11. *a* 12. *ды*.

2. feladat. Pótolja a kötő- vagy utalószókat a következő alárendelő mondatokban (a kötő- és utalószók, ellenőrzésképpen, a feladat végén megtalálhatók).

1. Аб той пэсні, ... сэрца мне поўніць, аб табе, ... жыву я заўжды, я хачу, мілы друг мой, напомніць, прыгадаўшы былый гады. (Я. Колас) 2. ... аднойчы да нас падышоў пагаманіць крыху сам бацька, мы з вялікім задавальненнем паслухалі яго, падтрымалі размову з ім. (У. Дубоўка) 3. Было не раз з табой маё спаткáнне, ... ўзыходзіў мясяц малады. (Я. Пúшча) 4. На рэчцы ўбáчыў, ... прыйшоў, тваé я хвáлі валасоў. (П. Броўка) 5. ... продкі на́шы вéчна спяць пад дрэвамі ў цішы, — там закахáныя сядзяць, спявáюць ад душы. (М. Хведаровіч) 6. ... хоць на міг уваскрэсла кахáнне, глянь іншы раз на яé... (М. Багдановіч) 7. А восень кáжа маладым, ... поўдзень іх высока, ... ім, са шчáсцем веснавым, да восені далёка. (Э. Агняцвёт) 8. Не пускай ты мянé ў падарожжа, ... не слúхала болей трывожных, спакúслівых слоў! (Э. Агняцвёт) 9. А ты смяялася, не вéрыла, ... бúдзе дождж, ... бúдзе град. (П. Пáнчанка) 10. Пáмитаю, ... ты былá. (М. Арочка) 11. Я, стомлены самотай падарожнíк, тут затрымаўся ўрэшце назаўсёды, ... бацькы, ... штора́ніцы прамéнні спрачáюцца, будзіць цябé ці не?.. (Я. Сіпакоў) 12. Над Бéлай Рúссию — белы снег, ... чы́стае сумлéнне, ... свéтлае збавéнне за сáмы патаёмны грэх. (А. Грачáнікаў) 13. Добра было б, ... хто іншы пачáў гэты напéў, ... і так па начáх клíчуць мянé ля расстáйных дарог сосны, ... я ад куль не збярог, нíвы, ... ад лíхіх навальніц мне не ўдалося грудзíмі закрýць, зоры, ... ад пажáру вайнý ў час я далонямі не засланіў, попел радзíмы і цéні братоў з-пад незарослых магіл-курганоў. (М. Танк) 14. Конь ахвотна і бýстра бяжыць напéрад, туды, ... цёпла свéціцца агéньчыкамі вéска, ... яго чакáе каніóшня і свéжает пахóчае сéна ў яслях. (А. Жук) 15. Прыйнавáцца Радзíме ў сваёй любові да яé трэба цíхім, сціплым і наўат крыху сарамлівым голасам — такім, ... прызнаюцца ў сваіх сáмых цнатлівых і непапráўных пачúццях. (Я. Сіпакоў) 16. А відно-відніосенька, ... ты іголкі збíрай. (К. Крапіўа) 17. Бальнічны калідор быў доўгі, ... адразу было цýжка разглédзець чалавéка. (І. Чыгрынаў) 18. ... жывéш, развítvайся з жыццём, штогодна, штогадзінна, штохвілінна... (Р. Бараду́лін). 19. Думалася, ... ўсё роўна не заснёш. (М. Стральцоў). 20. Гаварыць з незнаёмым чалавéкам, ... разумéе цябé, — асалода. Маўчáць з блíзкім чалавéкам, ... таксáма разумéе цябé, — яшчэ большая асалода. (Я. Сіпакоў)

1. *што*, *кім* 2. *калі* 3. *калі* 4. *як* 5. *дзе* 6. *каб* 7. *што*, *што* 8. *каб* 9. *што*, *што* 10. *якой* 11. *каб*, *як* 12. *нібыта*, *нібыта* 13. *каб, бо, якіх, якіх, якіх* 14. *дзе, дзе* 15. *якім* 16. *хоць* 17. *таму* 18. *накуль* 19. *што* 20. *які, які*.

3. feladat. Írjon fogalmazást a következő témaikéből:

- A. „Kirándulás a ...”
- B. „A kedvenc együttesem...”
- C. „A kedvenc filmem...”

Használjon összetett mondatokat!

4. feladat. Állítson össze a következő mondatokból egy összefüggő történetet (írja be a sorszámkat a szögletek közé).

[...] Максім нарадзіўся ў 1891 годзе ў Менску.

[...] У Гародні праішлі сáмыя рáння і бесклапотныя гады бúдучага паэта.

[1] Адным з найбольш таленавітых праадаўжальнікаў спрэвы Францішка Багушэвіча стаў выдатны беларускі паэт Максім Багдановіч.

[...] Ягоны бацька Адам Багдановіч быў добра адукаваны чалавек.

[...] У дому Багдановічаў частва збіраліся пісьменнікі, артысты, мастакі ды іншыя творчыя людзі.

[...] Максімаў бацька меў багатую бібліятэку.

[...] Максімава маці Марыя таксама мела літаратурныя здольнасці.

[...] Ён ужо і сам спрабаваў сілы ў творчасці.

[...] Алé, калі Максіму ішоў шосты год, сям'ю напаткала вялікае гора: раптоўна памэрла ягоная маці.

[...] У Ніжнім Ноўгарадзе Максім пражыў дванаццаць год.

[...] Пасля нараджэння Максіма сям'я пераехала з Менска ў Гародню.

[...] Ён рос здольным і дапытлівым хлопчыкам, вельмі любіў чытаць.

[...] Неўзабáве (пасля смéрці жонкі) Адáма Багдановіча перавялі на слúжбу ў расéйскі горад Ніжні Ноўгарад.

[...] Ён (бацька) вывучáў звýчаі і абрáды старажытных беларусаў, надрукаваў нéкалькі сваіх прáцаў.

[...] Максім не толькі прыслухоўваўся да іхніх размоваў.

[...] У ёй былі книгі вядомых ва ўсім свéце пісьменнікаў, а таксама зборнікі беларускай народнай паэзii. (У. Арлоў alapján)

5. feladat. Fordítsa le a történetet magyarra.

А. И трэба многа, вельмі многа ёздзіць, сябрый. Вы маладыя, і калі бўдзеце частва жыць «на колах», шмат хадзіць і падарожнічачь, вы паглядзіце многае ў свéце. А мы вас запрашаем у Беларусь, сáмы для нас прыгожы край. Ёздзіце. З экскурсіямі, да сваякоў або да сяброў. Вы ўбáчице ўсе канцы нашай мілай, ласкавай ня́ркай краіны, якáя, аднáк, зачаруе вас сваёй ня́луёнай прыгажосцю. Убáчице Прыдняпроўе і Прыньямонне, роўных якім па прыгажосці мяла знойдзеца мясцін на зямлі. Убáчице далёкія агні новабудоўляў і цёмныя волаты замкаў, партызанскія зямлянкі... И азёры з бéлымі грабянцамі на сíней вадзé, і старыя камённыя млыны над рэчкамі, што зараслі бéтай лілéй, поўно ў азёрнай вадзé і водсвет яé на мокрых тратуáрах гарадкоў. Бўдзеце слухаць мўзыку нашай пявúчай мовы і нашы пяшчотныя пеесні. И ўбáчице зуброў і алéняў. Пройдзеце па зажúраных пúшчах Палéсся. И, галоўнае, пазнаеце наш гасцінны, добры, горды і таленавіты народ. (У. Караткевіч alapján)

В. Хто ты ёсць чалавéк?

Як з'явіўся і для чаго існуéш?

Ты ўпрыгожанне зямлі ці, наадварот, — яé гáньба і цвіль?

Малéнъкі ў макракосмесе і вялізны ў мікракосмесе?

Тут ты не ўмішчáешся ні ў аднú з ячэй, а там ніводная ячэя не заўважае
цябé — ат, нéйкая пылінка.

Ты ўвесz з супяречнасцей і нечакáнасцей.

Ты пíшаши кнігі, і ты ж пálіш іх потым на кастрáх.

Ты пакáзываеш сябé разумным і робіш тое, што могуць зрабіць толькі
дúрні.

Ты нараджáеш чалавéка — свой працяг, і ты ж знішчáеш гэтага чалавéка
— нíбыта хочаш, каб працягу гэтага не было.

Дык хто ж ты ёсць, чалавéк? (Я. Сіпакоў)



Кастусь Каліноўскі
Жывапіс І. А. Мінайко

Кастусь Каліноўскі

Кастусь Каліноўскі нарадзіўся 2 ліётага 1838 года ў вёсцы Мастаўляны недалёка ад Горадні (цяпéр гэта вёска знаходзіцца ў Польшчы) у сям'і беларускага шляхціча. Спачатку Кастусь вучýіся ў хáтняга настáуніка-«дарэктара», а потым у павятовай навучáльні ў мястэчку Свіслоч.


Кастусь вéльмі сябравáў са сваím старэйшым братам Віктарам. Той быў студэнтам Маскоўскага ўніверсітэта, добра вéдаў гісторыю, якую вывучáў

па старадаўніх ру́капісах і кнігах. Ад брата Кастусь шмат давёдаўся пра слáўнае мінúлае Беларúсі, пра тýя часы, калі наша язмля была свабодная. Кастусь ненавідзеў цárскую ўладу і прыгоннае прáва, што трымала ў няволі сялянаў.

Пасля навучальні Каліноўскі паступіў на юрыдычны факультэт Пецярбúргскага ўніверсітэта. З Масквы ў Пецярбúрг у гэтым чáсе пераехаў і брат Віктар. Рázам з сябрámі Кастусь і Віктар стварылі падпольны гурток. Яны мáрпілі пра вызвалéнне Бáцькаўшчыны і рыхтаваліся да бўдучай барацьбы. Кастусь паклáўся прысвяціць гэтай спрáве ўсё сваё жыццё.

Скончыўши ўніверсітэт, ён вярнуўся ў родныя мясціны і пачаў дзéйнічаць. У Горадні Кастусь заснаваў таёмную рэвалюцыйную арганізацыю. Рázам з тавáрышамі ён нястомна ездзіў па наваколлі і рыхтаваў людзей да паўстання.

Улётку 1862 года ў беларúскіх вёсках і мястэчках пачалі знаходзіць невялікія друкаваныя лісткі. Іх можна было разглáдзіць на калéнях у хвіліны адпачынку праста на полі, а пачытаўши — лёгка схаваць.



Гэта быў пёршая ў гісторыі беларúскай газéта — «Мужыцкая прáуда». Прачытáўши яé наўзу, пісьмэнны селянін вадзіў пáльцам па радкáх і здзíўлены адкрываў для сябé, што газéта на простай і зразумéлай мове сапраўды гаворыць пра мужыцкія клопаты.

«Мужыцкую праўду» выдаваў Кастусь Каліноўскі і яго паплёнчнікі Фёлікс Ражанскі, Станіслаў Сангін і Валер Урублеўскі. Пад кожным нумарам газёты стаяў подпіс — «Яська-гаспадар з-пад Вільні». Гэтым таямнічым Яськам быў Каліноўскі. Ён сам рыхтаваў для газёты артыкулы, сам развозіў яе потым па вёсках, раскідаваў па дарогах.

«Мужыцкая праўда» тлумачыла беларусам, як царская ўлада іх падмáнвае і прыгнятáе, як адбíрае ў іх не толькі цяжка заробленыя гроши, алé родную мову ды бацькоўскую вéру.

Усяго выйшла сем нумароў газёты. Апошні пабачыў свет ужо тады, калі на беларускай зямлі грымела паўстáнне. Каліноўскі заклікаў сялянаў браць у руکі косы ды вілы і далучáцца да тых, хто ўжо б'ёцца за вольнасць.

Пéршыя паўстáнцы з'явіліся на зáхадзе Беларусі ў стúдзені 1863 года. Вясной паўстáнцікі аддзéлы пачалі стварацца па ўсім краі. У іх уступаўла шлáхта, чыноўнікі, студэнты і навучэнцы. Кожны пяты паўстáнец быў селянін.

Змагары атрымалі нéкалькі знáчных перамогаў. У іх не хапаля зброі, вайсковага майстэрства, алé вялá напéрад вéра ў спрavядlіvascь.

Расéйскім уладам удалося рознымі абяцáнкамі падмануць знáчную частку беларускіх сялянаў. Шмат хто павéрыў, нíбыта «пані б'ёцца з маскалямі, каб вярнуць адмéнены царом прыгон». Не было згоды і сярод кіраунікоў паўстáння. Некаторым не падабáлася, што Каліноўскі і яго тавáрышы хочуць аддáць зямлю сялянам і зрабіць людзей роўнымі пéрад законам. Усё гэта моцна аслабляла сíлы змагароў.

На ўсходзе Беларусі кárнікі задушылі паўстáнне ўжо ў трáуні. Былі разбítыя і амáль усé на́шы аддзéлы ў Мёнскай губерні. Толькі на Гарадзéншчыне яны былі доўгі час недасягáльнымі для кárnikaў, бо там паўстáнцаў працягвалі падтрýмліваць сяляне. На беларуска-польскім памéжжы асобныя аддзéлы вялі барацьбу да сáмага канца 1863 года.

Цáрскімі кárнікамі кíраваў граф Міхаіл Мураўёў. За сваё жорсткасць і крывáвыя распráвы Мураўёў атрымáў мянúшку Вéшальник.

128 паўстáнцаў былі павéшаныя, 850 змагароў адпráвілі на кáтаргу, 11 500 – у ссылку. Шмат за кім цáрскія ўлады ўстанавілі таémны наглáд.

Пасля паўстáння ў Беларусі на ўсе дзяржáўныя пасáды прызначалі толькі перасялёнцаў з Расéi. Усé школы былі расéйскія. Па-беларуску забараняліся не толькі вучыцца і выдаваць кнігі, алé наўат гаварыць у дзяржáўных установах. Цáрскія ўлады на чалé з Мураўёвым рабілі ўсё, каб беларусы забыліся, хто яны, і ператварыліся з вальналóбнага народа ў заціоканае, бяспáмятнае і абязмоўлене насељніцтва, якое можна бязлítасна прыгнятáць і рабаваць.

Мураўёў казáў, што той жыхáр нашага краю, які не захоча ператварыцца ў расéйца, бўдзе лíчыцца іншазéмцам і павінен назаўсёды пакінуць радзíму.

Хавáючыся ад цáрскіх жандáраў, Кастусь Каліноўскі жыў у Вільні пад

прыдўманым імем. Адзін з арыштаваўных паўстáнцаў на допыце вы́даў расéйцам свайго правадырá, і яго схапілі.

На слéдстве і судзé Кастúсь трymáўся надзвýчай мўжна.

Расéйci суд вы́нес пастанову пакараць кіраўнікá паўстáння смéрцию на шыбеніцы. Герой загінуў ад рук цárскага кáта 22 сакавіка 1864 года.

З турэмнай камéры Каліноўскі перадаў на волю свой напісаны пабеларúску запавéт — «Ліст з-пад шыбеніцы». «Нямá большага щáсця на гэтym свéце, як калí чалавéк мае розум і навýку. Тады ён толькі зможа жыць у багáцці і па прáудзе. Алé як дзень з ноччу не ходзіць ráзам, так не ідзé ráзам навýка праўдзівая з няволяй маскоўскай. Тады толькі зажывéш шчасліва, народзе, калí над табою маскалá ўжо не бўдзе», — гаварылася там.

Сваім ахвáрным жыццём Кастúсь Каліноўскі заслужыў вéчную пáмяць.

За тое, што Кастúсь Каліноўскі зрабіў для Беларúсі, мы называе́м яго нашым нацыянальным герое́м. Ягоны прыклад натхнёне нас і сёння, калí нашая краіна адстойвае сваё незалéжнасць. (У. Арлоў alapján)

Lexikai magyarázat a szöveghez

иляхціч – lengyel kisnemes

настáунік-«дарэктар» – házitanító

Маскоўскі універсітэм – Moszkvai Egyetem

ненавідзець – utálni, gyűlölni

прыгоннае прáва – jobbágrendszer, jobbágyság (mint intézmény)

юрыдычны факультэм – jogi kar

Пецярбúргскі універсітэм – a pétervári egyetem

Пецярбúрг – Pétervár

надпольны гурток – földalatti (illegális) csoport

«Мужыцкая прáуда» – «Paraszti igazság»

вадзіць пáльцам па чым – végighúzni az ujját vmin

«Яська-гаспадáр з-пад Вільні» – „Vilna környéki Jaszka gazda”

надмáнваць / падмануць – becsapni, megtéveszteni

Вéшальник – „Akasztó” (Mihail Muraviov gróf gúnyneve)

раскідваць – szétdobálni, szétszórni

абязмоўлены – nyelvétől megfosztott

тлумáчыць – megmagyarázni

прыгнятáць – elnyomni, leigázni

набáчыць свет – napvilágot látni

майстэрства – szakértelem, hozzáértés

бяспамяты – feledékeny (itt: emlékezetétől megfosztott)

заслужыць – megszolgálni, megérdemelni

натхняць – ösztönözni, (meg)ihletni

вызвалéнне – felszabadítás

рыхтавáцца – készülni vmire

а́дбіра́ць – elvenni, elszedni
 паклýсціся – megesküdni
 прысвяці́ць – szentelni vminek
 скончы́шы – befejezve
 дзéйніча́ць – tevékenykedni
 павято́вы – járási
 таё́мны – titkos
 рэва́люющы́ны – forradalmi
 арганіза́цыя – szervezet
 нястомна – fáradhatatlanul
 наваколле – környék
 рыхтава́ць – készíteni
 неялі́кі – kis
 лісток – lap
 няволя – rabság
 разглáдзі́ць – kisimítani
 калéна – térd
 поле – mező
 па́чытá́шы – elolvasha
 схава́ць – elrejteni
 газéта – újság
 прачытá́шы – végigolvashva
 на́зва – elnevezés, név
 пісъмённы – írástudó
 радо́к – sor
 здзí́лена – meglepetten
 адкры́вáць – felfedezni
 сапраўдý – tényleg, valóban
 мужы́цкі – paraszti
 нý́мар – szám
 подпíc – aláírás
 таямні́чы – titokzatos
 арты́кул – cíkk
 дарога – út
 гры́мечь – dúlni
 вíлы tsz – vasvilla
 да́лучáцца – csatlakozni
 бíцца – harcolni
 вольна́сць – szabadság
 чыноўні́к – hivatalnok
 на́вучэне́ц – hallgató
 вéсці – vinni
 спра́ведлівасць – igazságérzet
 а́бяцáнка – ígéret

пан – pán (lengyel úr)
 маска́ль – moszkvai (ember)
 адмéнены – eltörölt
 аслабля́ць – legyengíteni
 задуши́ць – elfojtani
 губéрня – kormányzóság
 недасягáльны – elérhetetlen
 праця́гва́ць – folytatni
 памéжска – határvidék
 граф – gróf
 жорстка́сць – kegyetlenség
 крывáвы – véres
 распра́ва – megtorlás
 павéшаны – felakasztott
 адпрáви́ць – küldeni
 кáтарга – kényszermunka
 ссы́лка – száműzetés
 наглýд – megfigyelés
 перася́ле́нец – áttelepült, telepes
 забараня́цца – tilos
 установа – intézmény
 ператваря́цца – átalakulni
 вальна́ло́бны – szabadságsszerető
 зацо́каны – levert, összetört
 бязлі́тасна – kegyetlenül
 рабава́ць – kirabolni
 жыхá́р – lakos
 хава́ючы́ся – rejtőzködve
 жандáр – csendőr
 прыдúманы – kitalált, kigondolt
 арыштава́ны – letartóztatott
 допы́т – kihallgatás
 вы́даць – kiadni, elárulni
 правадýр – vezér
 схапи́ць – elfogni
 слéдства – következmény
 суд – bíróság
 мýжна – férfiasan
 пастанова – határozat, végzés
 пакара́ць – megbüntetni
 шы́бені́ца – akasztófa
 загіну́ць – elpusztulni, meghalni
 турэмны – börtön-
 камера – cella

кат – hóhér
написаны – írott
зажывиць – élni kezd
вечнои – örök

памяць – emlék
нацыянальны – nemzetű
герой – hős

Kérdések és feladatok

1. Elemezze a szöveg összetett mondataiban a tagmondatok kötőszóit!
2. Mivel töltötte Kastúcsy Kaliňoŭski (Konstanty Kalinowski) ifjú éveit?
3. Miről írt a «Мужыцкая праўда» című újság?
4. Hogyan harcolt Fehéroroszország a szabadságért 1863-ban?
5. Miért nem tudtak győzni a felkelők?
6. Miért kapta az orosz Myrajew gróf a Béshalník nevet?
7. Beszéljen Kastúcsy Kaliňoŭski utolsó napjairól!
8. Hogyan harcolt Magyarország a szabadságért 1848-ban?

Mellékletek

Nyelvtani táblázatok

(a tankönyv törzsanyagában nem szereplő táblázatok)

Rendhagyó ragozású főnevek

1. А *дзіця, кацяня, зубраня* típusú főnevek ragozása

| eset | egyes szám | többes szám |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| <i>alany</i> (хто? что?) | дзіц-́я (-ё), кацян-́я (-ё) | дзéц-́и, кацянят-ы |
| <i>birtokos</i> (каго? чаго?) | дзіцяц-́и, кацяняц-́и | дзяц-́ей, кацянят-0 |
| <i>résztes</i> (каму? чаму?) | дзіцяц-́и, кацяняц-́и | дзéц-́ям, кацянят-ам |
| <i>Tárgy</i> (каго? что?) | дзіц-́я (-ё), кацян-́я (-ё) | дзяц-́ей, кацянят-0 |
| <i>Eszköz</i> (кім? чым?) | дзіц-́ём (дзіц-ем), кацян-́ём | дзéць-́мі, кацянят-амі |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | дзіцяц-́и, кацяняц-́и | дзéц-́ях, кацянят-ах |

2. А *імя, плéмя, стрéмя* szavak ragozása

| eset | egyes szám | többes szám |
|---------------------------------------|---|--|
| <i>alany</i> (хто? что?) | ім-́я, плéм-я, стрéм-я | імён-ы, плямён-ы, страмён-ы |
| <i>birtokos</i> (каго? чаго?) | ім-́я (імен-и), плéм-я (плéмен-и), стрéм-я (стрéмен-и) | імён-0 (імён-аў), плямён-0 (плямён-аў), страмён-0 (страмён-аў) |
| <i>résztes</i> (каму? чаму?) | ім-ю (імен-и), плéм-ю (плéмен-и), стрéм-ю (стрéмен-и) | імён-ы, плямён-ы, страмён-ы |
| <i>tárgy</i> (каго? что?) | ім-́я, плéм-я, стрéм-я | імён-ы, плямён-ы, страмён-ы |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | ім-ем (імен-ем), плéм-ем (плéмен-ем), стрéм-ем (стрéмен-ем) | імён-амі, плямён-амі, страмён-амі |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | ім-и (імен-и), плéм-и (плéмен-и), стрéм-и (стрéмен-и) | імён-ах, плямён-ах, страмён-ах |

3. A *máci* főnév ragozása

| eset | egyes szám | többes szám |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| <i>alany</i> (хто? што?) | мáц-и | мáц-и (мáцер-ы) |
| <i>birtokos</i> (кагó? чагó?) | мáц-и (мáцер-ы) | мáц-и (мацяр-éй) |
| <i>résztes</i> (камý? чамý?) | мáц-и (мáцер-ы) | мáц-и (мацяр-áм) |
| <i>tárgy</i> (кагó? што?) | мáц-и | мáц-и (мацяр-éй) |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | мáц-и (мáцер-ай) | мáц-и (мацяр-áмі) |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | мáц-и (мáцер-ы) | мáц-и (мацяр-áх) |

4. Az -a (-я) végződésű hímnemű főnevek ragozása

| eset | tőhangsúlyos főnevek | véghangsúlyos főnevek |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| <i>Alany</i> (хто? што?) | мужчын-а, Пéц-я | старшын-á, старшын-я |
| <i>birtokos</i> (кагó? чагó?) | мужчын-ы, Пéц-и | старшын-ы, старшын-и |
| <i>résztes</i> (камý? чамý?) | мужчын-у, Пéц-ю | старшын-é, старшын-í |
| <i>tárgy</i> (кагó? што?) | мужчын-у, Пéц-ю | старшын-у, старшын-ио |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | мужчын-ам, Пéц-ем | старшын-óй (-óю), старшын-ёй (-ёю) |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | мужчын-е, Пéц-ю | старшын-é, старшын-и |

A tőszámnevek ragozása

1. Az *адзін* számnév ragozása

| eset | egyes szám | | | többes szám |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| | hímnem | nőnem | semleges-nem | |
| <i>alany</i> (хто? што?) | адзін-Ø | адн-á | адн-ó | адн-ы |
| <i>birtokos</i> (кагó? чагó?) | адн-агó | адн-ый, адн-аé | адн-агó | адн-ых |
| <i>résztes</i> (камý? чамý?) | адн-áму | адн-ый | адн-аму́ | адн-ым |
| <i>tárgy</i> (кагó? што?) | адзін-Ø v. адн-агó | адн-у | адн-ó v. адн-агó | адн-ы v. адн-ых |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | адн-ым | адн-ый, адн-ою | адн-ым | адн-ымі |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | адн-ым | адн-ый | адн-ым | адн-ых |

2. A *два, трои, чытыры* számnevek ragozása

| eset | hím- és seml. | nőnem | | |
|------------------------------------|--------------------|----------|------------------|------------------------|
| <i>alany</i> (хто? что?) | дв-а | дзв-е | тр-ы | чатыр-ы |
| <i>birtokos</i> (кагó? чагó?) | дв-ух | дзв-иох | тр-ох | чатыр-ох |
| <i>résztes</i> (камý? чамý?) | дв-ум | дзв-иом | тр-ом | чатыр-ом |
| <i>tárgy</i> (кагó? что?) | дзв-а v. дзв-ух | дзв-иох | тр-ы v. тр-ох | чатыр-ы v. чатыр-ох |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | дв-умá | дзв-иомá | тр-ымá | чатыр-мá |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | дв-ух | дзв-иох | тр-ох | чатыр-ох |

3. Az 5–20, 30 számnevek ragozása

| eset | számnevek | | |
|------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| <i>alany</i> (хто? что?) | пяць-0 | трынáццаць-0 | трыццаць-0 |
| <i>birtokos</i> (кагó? чагó?) | пяц-í | трынáццац-í | трыццац-í |
| <i>résztes</i> (камý? чамý?) | пяц-í | трынáццац-í | трыццац-í |
| <i>tárgy</i> (кагó? что?) | пяць-0 | трынáццаць-0 | трыццаць-0 |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | пяцц-ио | трынáццацц-ю | трыццацц-ио |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | пяц-í | трынáццац-í | трыццац-í |

4. A 40, 100, 90 számnevek ragozása

| eset | számnevek | | |
|--|-----------|------|------------|
| <i>alany, tárgy</i> | сóрак-0 | ст-о | дзевянόста |
| <i>birtokos, részes, eszköz, elöljárós</i> | сарак-á | ст-а | дзевянόста |

5. Az 50–80 számnevek ragozása

| eset | számnevek | | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <i>alany</i> (хто? что?) | пяцьдзесят-0 | ш́есцьдзесяят-0 | вóсемдзесяят-0 |
| <i>birtokos</i> (кагó? чагó?) | пяцідзесяц-í | шасцідзесяц-í | васьмідзесяц-í |
| <i>résztes</i> (камý? чамý?) | пяцідзесяц-í | шасцідзесяц-í | васьмідзесяц-í |
| <i>tárgy</i> (кагó? что?) | пяцьдзесят-0 | ш́есцьдзесяят-0 | вóсемдзесяят-0 |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | пяццюдзесяцц-ио | шасцюдзесяцц-ио | васьмюдзесяцц-ио |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | пяцідзесяц-í | шасцідзесяц-í | васьмідзесяц-í |

6. A 200–900 számnevek ragozása

| eset | számnevek | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| <i>alany</i> (хто? что?) | дзвéсц-е | тры́ст-а | семсót-θ |
| <i>birtokos</i> (кагó? чагó?) | двухсót-θ | трохсót-θ | сямісót-θ |
| <i>részес</i> (камý? чамý?) | двумст-áм | тромст-áм | сяміст-áм |
| <i>tárgy</i> (кагó? что?) | дзвéсц-е | тры́ст-а | семсót-θ |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | двумаст-áмі | трымаст-áмі | сямюст-áмі |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | двухст-áх | трохст-áх | сяміст-áх |

7. А тýісяча, мільён, мільярд számnevek ragozása

| eset | számnevek | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| <i>alany</i> (хто? что?) | ты́сяч-а | мільён-θ | мільярд-θ |
| <i>birtokos</i> (кагó? чагó?) | ты́сяч-ы | мільён-а | мільярд-а |
| <i>részes</i> (камý? чамý?) | ты́сяч-ы | мільён-у | мільярд-у |
| <i>tárgy</i> (кагó? что?) | ты́сяч-у | мільён-θ | мільярд-θ |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | ты́сяч-ай | мільён-ам | мільярд-ам |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | ты́сяч-ы | мільён-е | мільярдз-е |

8. Az összetett számnevek ragozása

| eset | számnevek | |
|------------------------------------|----------------|----------------------|
| <i>alany</i> (хто? что?) | дзевяцьсót-θ | сéмдзесят-θ вóсем-θ |
| <i>birtokos</i> (кагó? чагó?) | дзевяцісot-θ | сямідзесяц-í васьм-í |
| <i>részes</i> (камý? чамý?) | дзевяціст-áм | сямідзесяц-í васьм-í |
| <i>tárgy</i> (кагó? что?) | дзевяцьсót-θ | сéмдзесят-θ вóсем-θ |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | дзевяціюст-áмі | сямюдзесяц-ю васьм-ю |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | дзевяціст-áх | сямідзесяц-í васьм-í |

9. A törtszámnevek ragozása

| eset | számnevek | |
|------------------------------------|-------------------|---------------|
| <i>alany</i> (хто? что?) | дзв-е трéц-иá | пяць-θ сём-ых |
| <i>birtokos</i> (кагó? чагó?) | дзв-иох трéц-иx | пяц-í сём-ых |
| <i>részes</i> (камý? чамý?) | дзв-иоm трéц-иm | пяц-í сём-ым |
| <i>tárgy</i> (кагó? что?) | дзв-е трéц-иá | пяць-θ сём-ых |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | дзв-иоmá трéц-иmі | пяц-ю сём-ымі |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | дзв-иох трéц-иx | пяц-í сём-ых |

10. A gyűjtőszámnevek ragozása

| eset | számnevek | |
|------------------------------------|----------------|---------------------|
| <i>alany</i> (хто? што?) | трó-е | пяцёр-а |
| <i>birtokos</i> (кагó? чагó?) | тра-íx | пяцяр-ы́х |
| <i>résztes</i> (камý? чамý?) | тра-ím | пяцяр-ы́м |
| <i>tárgy</i> (кагó? што?) | трó-е v тра-íx | пяцёр-а v пяцяр-ы́х |
| <i>eszköz</i> (кім? чым?) | тра-ímí | пяцяр-ы́мі |
| <i>elöljárós</i> (пры кім? у чым?) | тра-íx | пяцяр-ы́х |

A névmások ragozása

1. Az *сам* і *самы* névmások ragozása

| eset | egyes szám | | | | többes szám | |
|----------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | hím- és sempl. | nőnem | hím- és sempl. | nőnemű | | |
| <i>alany</i> | сам-Ø сам-ó | сам-á | сам-ы сам-ae | сам-ая | сам-i | сам-ыя |
| <i>birt.</i> | сам-óга | сам-óй | сам-ага | сам-ай | сам-ix | сам-ых |
| <i>résztes</i> | сам-óму | сам-óй | сам-аму | сам-ай | сам-ím | сам-ым |
| <i>tárgy</i> | сам-Ø сам-ó v. сам-óга | сам-ý | сам-ы сам-ae v. сам-ага | сам-ую | сам-i v. сам-ix | сам-ыя v. сам-ых |
| <i>eszköz</i> | сам-ím | сам-óй (сам-ю) | сам-ым | сам-ай (сам-ая) | сам-ímí | сам-ымі |
| <i>elölj.</i> | сам-ím | сам-óй | сам-ым | сам-ай | сам-ix | сам-ых |

3. A határozatlan névmások ragozása

| eset | névmások | | | |
|------------------|----------|----------|-------------------------|---------------------------------|
| <i>alany</i> | нέхта | штόсьці | абы-які | чый-небудзь |
| <i>birtokos</i> | некага | чагосьці | абы-якога | чыйгó-небудзь |
| <i>résztes</i> | некаму | чамусьці | абы-якому | чыймú-небудзь |
| <i>tárgy</i> | некага | штόсьці | абы-які v. абы-якога | чый-небудзь v. чийгó-небудзь |
| <i>eszköz</i> | некім | чымсьці | абы-якім | чыйм-небудзь |
| <i>elöljárós</i> | некім | чымсьці | абы-якім | чыйм-небудзь |

4. A mennyiségre utaló névmások ragozása

А колькі, столькі, гэтулькі, нэкалькі névmások ragozása

| eset | névmások | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| <i>alany</i> | кóльк- i | стόльк- i | гэтульк- i | нэкальк- i |
| <i>birtokos</i> | кóльк- ix | стόльк- ix | гэтульк- ix | нэкальк- ix |
| <i>résztes</i> | кóльк- im | стόльк- im | гэтульк- im | нэкальк- im |
| <i>tárgy</i> | кóльк- i <i>v.</i> кóльк- ix | стόльк- i <i>v.</i> стόльк- ix | гэтульк- i <i>v.</i> гэтульк- ix | нэкальк- i <i>v.</i> нэкальк- ix |
| <i>eszköz</i> | кóльк- imi | стόльк- imi | гэтульк- imi | нэкальк- imi |
| <i>elöljárós</i> | кóльк- ix | стόльк- ix | гэтульк- ix | нэкальк- ix |

А бéгчы, éсци, даць igék ragozása

| személy | egyes szám | többes szám |
|------------------|----------------------|------------------------|
| első (én, mi) | бягү́, ем, дам | бяжы́им, ядзíм, дадзíм |
| második (te, ti) | бяжы́ш, ясí, дасí | бежыщé, ясцé, дасцé |
| harmadik (ö, ök) | бяжы́ць, есць, дасць | бягúць, ядúць, дадúць |

A határozószók fokozása

| alak | középfok | felsőfok |
|------------|---|--|
| egy-szerű | вéсел(а) + ей = весялéй лёгк(а) + эй = лягчéй <i>De:</i> мнóга → больш дрónна → горш дóбра → лепш | най + весялéй = найвесялéй най + лягчéй = най лягчéй |
| össze-tett | больш (менш) + вéсела → больш (менш) вéсела больш (менш) + лёгка → больш (менш) лёгка | найбольш (наймénш, надзвы́чай) + вéсела = найбольш (наймénш, надзвы́чай) вéсела найбольш (наймénш, надзвы́чай) + лёгка = найбольш (наймénш, надзвы́чай) лёгка |

Olvasási gyakorlat

Дрэва без каранёў не бывае. Ёсьць свае карані і ў кожнага з нас, і ўваходзяць яны ў глыбіню стагоддзяў. Праўда, не заўсёды лёгка іх адшукаць, дакапацца да іх. Не ва ўсіх, далёка не ва ўсіх продкі чым-небудзь вызначыліся, праславіліся. Ды і хто яны такія, каб трапляць на старонкі летапісаў ці ў аналы гісторыі? У большасці гэта былі звычайныя, простыя людзі — асочвалі звяроў, лавілі рыбу, засявалі поле, даглядалі худобу, гадавалі дзяцей, словам, жылі. Жылі ціха, малапрыкметна. Так і паміралі. Тады ж, у даунія часы, заўважаліся і апісваліся куды больш важныя асобы і падзеі — князі, цары, іх паходы і бітвы, тое, што адбывалася ў палацах і замках. Калі ж прозвішча якога-небудзь дваровага служкі ці мужыка і трапляла ў летапісы ці ў аналы гісторыі, дык выпадкова, рэдка. Таму пра сваіх продкаў — хто яны, як жылі — мы можам меркаваць хіба па ўспамінах, апавяданнях бацькоў, дзядоў ды тых паданнях, былях, што пайшлі з сівой мінуўшчыны. Нямала пра гэта могуць расказаць і помнікі матэрыяльнай і духоўнай культуры, звычай і абрацы, апісанні мясцін, дзе наканавана было нарадзіцца і жыць і нам, і нашым продкам. Сёе-тое можна і дамаляваць, уяўіць, а то і ўзнавіць, па абарваных нітачках, кавалачках звязаць у адно цэлае. Напрыклад, па рэштках лясоў і балот, што дзе-нідзе яшчэ захаваліся, можна сказаць, якія лясы і балоты былі ў нас калісь, колькі рознай дзічыны — мядзведзяў, ласёў, зуброў, аленяў, коз, барсукоў, дзікоў, зайцоў, баброў; птушак — гусей, качак, цецерукоў, рабчыкаў, куропатак, бакасаў, чапляў, галубоў, дзятлаў, ды і ўсяго іншага, чаго не назавеш, не пералічиш, там вадзілася, пладзілася. А колькі ў рэках, рэчках, азёрах, старыцах, выгараах было — аж кішэла — рыбы, колькі ў барах, дубняках, беразняках, на палянах, прагалінах, ды і ў нетрах — зарасніках, гушчарах, імхах, — расло ягад, грыбоў! З гэтага можна заключыць, што продкам нашым — вядома, калі яны не былі лежні, гультаі, абібокі — галадаць не даводзілася. Ды і зямля падкармлівала, радзіла. Асабліва як лес спаліш, пасееш што-небудзь на пажарышы. (Б. Сачанка)

Мужчын цяпер называюць самай дужай паловай чалавечага роду. У наших продкаў гэта была яшчэ і самая разумная, мудрая і ўладная сіла. Што сказаў муж жонцы і нават дарослы сын маці — закон, аспрэчыць гэта не меў права ніхто. Парушыць таксама. Ішло гэта, мабыць, з сівой мінуўшчыны, з тых часоў, калі мужчына быў паляўнічы, рыбак, калі галоўным яго клопатам было карміць і абараняць, ахоўваць сям'ю ад розных нягод. Жанчына нараджала дзяцей, вождалася з імі, а мужчына рабіў усё астатніе. У палящукіх сем'ях мужчына лічыўся гаспадаром, на яго запісвалася зямля і маёmacць, ён вёў розныя перамовы з суседзямі ці іншымі,

прыезджымі, людзьмі наконт таго, што за якую цану прадаць і што за якую цану купіць, ён меў права прымаць любыя рашэнні, часта не рапачыся нават з жонкай; ён, калі ўзнікала непаразуменне ці яшчэ што-небудзь, меў адносіны з панам і ўладай. Да мужчыны-гаспадара выхоўвалася павага ў сям'і, у дзяцей. Яму належала першаму браць у рукі лыжку, выбіраць лепшы кавалак за сталом, бо ён — карміцель, благадзецель. Нават гроши і то належалі яму, распараджацца імі меў права толькі ён.

Усё — і дабрабыт, і дагледжанасць жывёлы, усёй гаспадаркі — залежала ад мужчыны, ад таго, як умеў ён упраўляцца, ад яго вопытнасці і ведаў, дзе калі ўзараць, калі што пасеяць, калі што зжаць, змалаціць. Ды і за хатай жа, дваром догляд павінен быць належны — страху паправіць, што адрамантаваць, уцяпліць, а то і новае збудаваць. Цалкам на гаспадару быў і дагляд за коньмі, валамі. (Б. Сачанка)

Прызначацца Радзіме ў сваёй любові да яе трэба ціхім, сціплым і нават крыху сарамлівым голасам — такім, якім прызнаюцца ў сваіх самых цнатлівых і непапраўных пачуццях. Інакш нельга. Інакш яна, Радзіма, падумае, што ты і сам у такое не верыш і крычыш так толькі таму, каб пераканаць у гэтым усіх, а заадно і самога сябе.

Паэзія — сястра жыцця. Любімая, цудоўная, нават, самая дарагая, але ўсё ж сястра, а не само жыццё. Само жыццё — гэта, мусіць, проза. Не, хутчэй за ўсё і проза — таксама сястра жыцця, толькі ўжо другая.

Чалавецтва можа запомніць сябе, зберагчы тое, што яно ведала і памяцала, чым жыло і хвалявалася, толькі праз літаратуру, культуру, мастацтва. А як гэта, скажыце, можна зрабіць, калі творцы не будуць расказваць пра свой народ? Вопыт чалавечы, вядома ж, складаецца з вопыту ўсіх народаў зямлі, а вопыт аднаго народа з вопыту асобных індывідуумаў. Калі ўлічыць, што кожны чалавек непаўторны, і кожны край таксама, тады становіцца зразумелым, як важна, да прыкладу, беларусу стварыць праўдзівы образ беларуса і роднага краю — каб чалавецтва па часе не забылася і пра твой народ.

Прыгажосць — гэта сіонім жанчыны. Прыгажосць, урэшце, і ёсьць сама жанчына. Прыгажосць прыроды, лесу, рэчкі, мастацтва, кветкі, песні, сукенкі, пярсцёнка, неба і зямлі толькі таму і адкрываецца нам, толькі таму і ёсьць прыгажосць, што ва ўсім гэтым, нібы расвораная да самых атамаў, прысутнічае жанчына, і мужчына падсвядома любуецца ёю, радуючыся сустрэчы з той жа ракою, кветкаю, зямлёю, з пушыстымі, як жаночыя валасы, промнямі, што пахнуць сонцам і, здаецца, каханай.

Толькі праз родную мову чалавек можа стаць беларусам, бо ў ёй хімія і фізіка, гісторыя і батаніка, эканоміка і культура таго, што называецца нацыяй, народам.

І таму, як жа ёй, нашай мове, патрэбна дзяржаўная падтрымка і абарона!

Абарона і забарона. Усёй розніцы між імі — адна літара. Але затое якая яна магутная і бязлітасная, гэтая літара!

Часам здаецца, што Беларусь — палігон для эксперыменту.

Мы з радасцю бярэм да сябе самую брудную, экалагічна небяспечную прамысловасць — нафтапераапрацоўчую, хімічную, таксічную і г. д. Па ўсіх граніцах Беларусь абстаўлена атамнымі электрастанцыямі суседзяў. У нас, здаецца, самае забруджанае паветра, самыя брудныя рэкі і азёры, лясы і землі. Нітраты, хімікаты, знішчаты... Меліярацыя. Экалогія душы. Здзек над роднаю моваю.

А над усім гэтым, над цэлым краем распасцёр сваё страшна-чорнае крыло Чарнобыль, які да гэтага столькі гадоў лічыўся чамусыці толькі ўкраінскай бядою... І ўвесь свет сочыць за зноў жа беларускім эксперыментам: змахне ён гэтым крылом з карты Беларусі цэлы народ, шматпакутны народ, ці не змахне?

Разумеючы ўсё гэта, хочацца крыкнуць, каб пачулі ва ўсіх кутках планеты:

— Свеце! Запішы хутчэй у Чырвоную кнігу беларуса, бо калі ўсё пойдзе так і далей, то запісваць ужо неўзабаве не будзе каго... (Я. Сіпакоў)

Іншы раз смакату самога слова адчуеш, калі пранікнеш у яго паходжанне, у яго этымалогію або хоць паставіўши з гэтым словам іншыя (ці хоць бы іншае, адно) слова ад таго самага кораня. Пачуе аўдыторыя (цэлых сто дзяўчат і хлопцаў), што даўняе і такое роднае слова *шлюб* ад *люб-ы* (з яго «сям’і» і *люб-іць*, і *ў-люб-ённы*, і *люб-овы*, і *люб-ата*, і *люб-асць*, *люб-ен’кі* і *любен’кі*), што *шлюб* — з былога *съ* і *любъ* — і выкладчык спыняеца на нейкую хвіліну, не расказвае; студэнтка паўторыць сама сабе ці суседцы за сталом, возьмем на слых гэта слова.

Разбяруцца студэнты, што *досыць* з былога, вельмі даўняга *досыц-и* (наснедацца, назбіраць грыбоў, нацалавацца, намілавацца) — і гатовы пагаварыць і паўтараць слова, нібы пабыць з ім, з гэтым словам, разам. (Ф. Янкоўскі)

У той час, калі мангола-татарская конніца здратавала Паўночна-Усходнюю Русь, яе гарады Рызань, Цвер, Сузdal, калі быў разбурани Кіеў і гарады Паўднёва-Заходнія Русі, на Беларусь татара-манголы не трапілі. Некаторыя даследчыкі лічаць, гэта адбылося нібыта таму, што ў нашым краі шмат балот, глухіх непраходных лясоў. І захопнікі не змаглі пера-брацца праз іх. Але археалогія абвяргае гэтую канцепцыю. Мы маєм звесткі пра два гарады на Беларусі — Брэст і Гомель, дзе былі спробы татара-манголаў прарвацца на абшары беларускіх замель.

Пра невядомую нам бітву пад Брэстам вельмі сціпла расказвае Іпацэўскі летапіс: «И не можаше проехати в град, ради смрада великого убиенных множества в поле лежащих». Хто ж ляжаў у полі? Зразумела,

хрысціяне ніколі не пакідалі сваіх забітых на полі брані. У любым выпадку іх прыносілі на «шчыце» дамоў і хавалі на роднай зямлі. Значыць, летапіс гаворыць, што палягла татарская раць. Яна не змагла перамагчы войска, якое закрыла ёй праход на тэрыторыю сённяшніх Брэсцкай і Гродзенскай абласцей.

Другі выпадак — гэта спроба татара-манголаў пррабіцца з Чарнігаўшчыны на Гомель. І, сапраўды, як сведчаць археалагічныя раскопкі і знайдкі татарскіх стрэл, у той аблозе загінуў гандлёвы пасад горада. Але сам дзядзінец, цэнтр абароны, устаяў. І татары зноў не прайшлі. Больш сведчанняў аб рэальных прарывах войскаў захопнікаў на Палессе і Падняпроўі мы не маем. І запынілі мангола-татарскіх коннікаў не балоты і лясы, хоць і гэта адмаўляць не трэба, а слайныя воі, дружыны гарадоў, якія заўсёды стаялі на абароне роднай зямлі. (М. Ткачоў *alapján*)

У няпісанай і нікім да канца не прачытанай кнізе народнай песнятворчасці лірыка кахання — адна з самых прыгожых, самых светлых і самых пяшчотных старонак. І адна з самых жыццяздольных.

Асноўныя матывы гэтых песень — паэтызацыя самога пачуцця кахання, якое прыходзіць да чалавека як бясцэнны дар жыцця, услайлённе вернасці кахання як заруکі шчасця, асуджэнне здрady і наогул легкадумнасці ў адносінах паміж хлопцам і дзяўчынай, смутак кахання без узаемнасці, пратэст супраць гвалту і змусу над воляй маладых людзей, заканамернасць трагічнай любоўнай развязкі ў згубных умовах заснаванага на несправядлівасці грамадства.

Сапраўдане, шчырае і ўзаемнае каханне — вялікае шчасце, ім трэба даражыць як найкаштоўнейшым набыткам, яго трэба берагчы, каб не згубіць і не растраціць марна. Пачуцці невымернай глыбіні і чысціні душэўнай выказаны ў народнай лірыцы кахання з незвычайнай сілай мастацкага абагульнення. Створаныя народам вобразы закаханых поўныя чалавечай прыгажосці і паэтычнага хараства. Асабліва абаяльны вобраз маладой дзяўчыны, бясконца шчырай, даверлівой і самаахвярнай у сваіх пачуццях. Вернасць у каханні для яе даражай за ўсё на свеце, і таму здрада мілага — страшней за самую смерць. Разлучыць дзяўчыну з яе каханым — усё роўна, што разлучыць «рыбачку з вадою»: як цяжка «рыбцы без вадзіцы, на пясочку», так цяжка дзяўчыне без любага, адзінокай. (Н. Гілевіч)

ЯНКА КУПАЛА

Роднае слова

Магутнае слова, ты, роднае слова!
Са мной ты на яве і ў сне;
Душу мне затрэсла пагудкаю новай,
Ты песень наўчыла мяне.

Бяссмертнае слова, ты, роднае слова!
Ты крыўды, няпраўды змагло;
Хоць гналі цябе, накладалі аковы,
Дый дарма: жывеш, як жыло!

Свабоднае слова, ты, роднае слова!
Зайграй ты смялей, весялей!
Хоць гадзіны сыкаюць, кружацца совы,
Жывеш ты на хвалу людзей.

Загнанае слова, ты, роднае слова!
Грымі ж над радзімай зямлёй:
Што родная мова, хоць бедная мова,
Мілей найбагатшай чужой!

ЛАРЫСА ГЕННОШ

Мая мова

Ў добры час, на ўлонні вясковым,
дзе вадзіца крынічная б'е,
навучыўся я матчынай мове
і задуманых песняў яе.

Многа ёсць недасягнутых скарбаў,
яшчэ болей прываблівых мар.
Я яе ні за што не аддаў бы,
бо яна найвялікшы мой скарб!

Яна гойдае спевам калыску,
літасціва шчабечা ў бядзе,
на ёй песні складаюць вятрыскі
ў неспакойны, разбуджаны дзень.

Мая мова не знае змярканняў
ад маленства да старасці лет,
буду песціць яе, як каханне,
разглядаць, як чароўны букет.

Можа мовы чужой навучуся,
каб суседзяў гасцінна вітаць,
але толькі на ёй, беларускай,
буду людзям аб долі пяць.

Мая мова, як шчасце на вуснах,
хвалявання гарачы прыбой,
можа быць, на чужой засмяюся,
ўсё ж заплачу з тугі на сваёй.

М. РУДКОЎСКІ

Калі не чуў ты ветраў паху,
Не прыпадаў на ўзлесках ніц,
Каб наталіць з дарогі смагу
Вадою чыстаю з крыніц;
Калі ты палюбіць не здолеў
Начлежных трапяткіх агнёў
І не прыносиў летам з поля
У жмені свежых мазалёў;
Калі, забыўшыся пра стому,
З дзяўчынай у зару не плыў,—
Ты жыў, нялага жыў, вядома,
А можа, браце, і не жыў?..

М. ПРАКАПОВІЧ

Спроба першай малітвы

Мой выток і мой апошні вырай,
прыпяцкія неруш-берагі,
дайце сілы быць да донца шчырым
у краіне восеньскай тугі;
дайце крылы, каб світанкам стылым
надзвінца барвамі зямлі.
Вераю жыццё не абдзяліла —
вернасцю сяброўскай надзялі;

самым чыстым і галоўным словам
адгукніся ў стомленай души,
у бядзе нязнанай, страшнай, новай
мне перамагчы дапамажы, —
каб глядзець сумленнымі вачыма
ў дзень наступны.

У імя Айца...
Дай, Айчына, мне адну магчымасць —
быць з табою побач.
Да канца.

П. ПАНЧАНКА

Родная мова

Кажуць, мова мая аджывае
Век свой ціхі: ёй знікнуць пара.
Для мяне ж яна вечна жывая,
Як раса, як сляза, як зара.
Гэта ластавак шчабятанне,
Звон світальны палескіх крыніц,
Сінь чабору і барвы зарніц,
І буслінае клекатанне.
Калі ж хто загадае: «Не трэба!» —
Адрачэцца ад мовы народ, —
Папрашу я і сонца, і неба:
Мне не трэба ні славы, ні хлеба,
Асудзіце на безліч нягод.
Толькі месяцаў назвы пакіньце,
Назвы родныя роднай зямлі,
Пра якія з маленства ў блакіце
Бор шуміць і пяюць журоўлі:
Студзень — з казкамі снежных аблокаў,
Люты — шчодры на сіні мароз,
Сакавік — з сакатаннем і сокам
Непаўторных вясновых бяроз,
Красавік — час маланак і ліўняў,
Травенъ — з першым каханнем, сяўбой,
Чэрвенъ — з ягаднаю зарой,
Ліпень — з мёдам,
З пшаніцаю — жнівень,
Спелы яблычны верасень,
Светлы каstryчнік.

У празрыстасці чыстай, крынічнай,
Лістапад — залаты лістапад,
Снежань — першы густы снегапад...
Ці плачу я, ці пяю?
Восень. На вуліцы цёмна...
Пакіньце мне мову маю,
Пакіньце жыщё мне.

АЛЕСЬ КАСКО

Не чуем болей фарысейскіх «песняў»,
што толькі хлебам людзі пражывуць.
Дзе дух заплеснеў, там і хлеб заплеснеў,
калі без волі жнец — не быць жніву.

Знікаюць у жытаях арыенціры:
занесла пылам босья сляды,
звяў васілёк...
Зноў з кайстраю і лірай
у роздуме вандроўнік малады.

Няўжо спачатку ўсё: у світцы зрэбнай
ісці, каб словам сведчыць пра бяду,
і рукі прасціраць — вазьміце неба,
і не чакаць, што хлеба пададуць?..

М. АЛЯХНОВІЧ

Малітва

*Каханая мая, даруй маўчанне мне.
Аддалены адчайнасцю растання,
Хварэю ўсё табой, ты ў самым цяжкім сне
Адаграеш мяне цяплом свайго дыхання.
Натольваю душу ўзаемнасці святлом,
Адно каб для цябе яшчэ хоць раз успыхнуць,
Як ні спрабуе лёс мяне на злом.*

*Маё каханне! Споведны ўздых мой!
Адчуй маю малітву з нематы:
Яшчэ жыву, бо ёсць на свеце ты.*

Fehérorosz–magyar fordítás

Янка Спакоў

Дарога

Ён стаяў, глядзеў на ўсе вочы і шчыра зайдзросціў людзям, што ехалі па шашы.

Каля яго з шумам і форсам, фанабэрліва пафыркваючы, праносіліся перапоўненныя грузавікі і аўтобусы, лімузіны і матацыклы, легкавыя аўтамашыны, і трактары з прычэпамі паспешліва, жвава газавалі між усімі. Нават іхня ўжо крыху аблушаная фарба і несамавіты выгляд на фоне бліскучых, новенькіх «вольваў», «мерседэсаў» і «таёт» ніколькі не заміналі святочнаму настрою, а, наадварот, падкрэслівалі масавасць свята — туды едуць усе.

Людзі, якія ехалі на прыбраных машинах, умаенных і абвітых дзеразою, таксама былі святочныя, радасныя і ўзбуджаныя. Развяваліся на ветры шматкалёрныя жаночыя сукенкі, у кузавах і прычэпах між сцягоў сядзелі ўрачыстыя, як у презідыуме, мужчыны ў строгіх чорных пінжалаках з широкімі латамі ордэнскіх планак, дурэлі дзеци — дзециям што, ім абы куды-небудзь ехаць.

І ў аўтобусах было шумна і весела, там іграў гармонікі, бухалі бубны, пілікалі скрыпкі, спявалі шчаслівия людзі. Некаторыя нават спрабавалі скакаць — у кузавах машинаў і трактарных прычэпах.

Там стаялі на нагах, ні за што не трываючыся, задаволеныя, нібы на падпітку, музыкі і над галовамі тых, хто сядзеў, широка расцягвалі мяхі гармонікаў — было нават дзіўна, як яны, калі машины прыторможвалі, не падалі і не перапынялі мелодыі.

Людзі былі шчаслівия, што нарэшце яны едуць, і ў нецярплівасці, нават у нейкай эйфары прыспешвалі машины — мы едзем, едзем, едзем, хутчай, хутчай, хутчай...

Машины нібы дражнячыся, прыторможвалі каля яго, але тут жа, уключыўшы большую хуткасць, зрываліся з месца і весела кацілі далей, пакідаючы яму толькі воблака дыму, пылу, чаду і смуроду.

Людзі, таксама, мусіць, дразнячыся, махалі яму галовамі, вабілі пальцамі, запрашалі ў кузавы, падавалі нават руکі.

— Чапляйся! Паехалі з намі!

Але ён стаяў і толькі паціскаў плячыма — навошта? куды?

Хоць яму і самому ўжо было цікава: куды ж гэта ўсе, такія шчаслівия і радасныя, узнёслыя і святочныя, едуць, і што там урэшце за рай такі, што

адтуль ніхто не вяртаецца назад? Дарога гэтая і рух на ёй быў толькі ў адзін бок, а паколькі нікому — ніводнаму чалавеку і ніводнай машыне — не захацелася вярнуцца назад, там і напраўду, мусіць, не жыццё, а суцэльнае свята.

Зараз ён ужо асмялеў і пытаўся ў людзей сам:

— А куды ж вы едзеце?

— На кірмаш! — крычалі яму з адных машын.

— У светлую будучыню! — дадавалі з другіх.

Цікава, раней мы будавалі светлую будучыню толькі для нашчадкаў, а зараз, аказваецца, туды ўжо можна ехаць і самім?

Гэта яго, шчыра кажучы, трохі здзіўляла і насцярожвала. Хіба можна ў светлую будучыню ехаць вось так улегцы — без рэчаў, без багажу, лёгка апранутым: ускінуў на плечы пінжак — і паехаў? У тую ж будучыню едзеш не на дзень ці два, а назаўсёды. Як жа можна так абыякава, безадказна адносіцца да паездкі?

А з машын яму тлумачылі:

— Нам сказалі нічога з сабою не браць. Усё там будзе! Там жа рай для ўсіх!

Ну, добра, у светлай будучыні ўсё будзе. Але ж і на кірмаш з голымі рукамі не едуць. Там жа трэба нашта прадаваць. Няўжо ўсе збіраюцца толькі купляць?

І ўсё ж, не зважаючы на сумненні, яму і самому закарцела ехаць з гэтымі людзьмі, разам з імі радавацца, весяліцца і співаць. Аднак калі раней, дражнячыся, незнаёмаму чалавеку падавалі руکі, то цяпер, убачыўшы, што ён усур’ёз збіраецца залезі да іх ў кузаў, людзі адварочваліся, круцілі ля віскоў пальцамі: ты што, маўляў, вар’ят — мы столькі напакутваліся, столькі нахадзіліся, столькі напрасіліся, столькі ў чэргах настаяліся, пакуль нас узялі ў гэтую дарогу, пусцілі на машыны, а ты ўсё хочаш зрабіць вельмі хутка, без аніякіх клопатаў.

Зразумеўшы, што ніхто яму зараз рукі не падасць, ён сам, калі машыны прыторможвалі блізка, спрабаваў ускочыць на падножку, хапаўся за барты, але шчасліўчыкі, што ўжо ехалі, білі яму па руках, паслаблялі, расчэплівалі яго пальцы, спіхвалі назад — яны не хацелі пацясніцца, не хацелі, каб ён, звычайны чалавек, зраўняўся з імі, вылучанымі, ужо амаль багамі, і так лёгка трапіў туды, куды яны даўно і доўга збіраліся.

Цяпер ужо і шафёры, нібы адчуваючы яго сур’ённыя намеры, знарок, не тармозячы, аб’яджалі тое месца, дзе ён стаяў.

Але сам рай, куды ўсё едуць, куды спяшаюцца і машыны і людзі, стаў ужо назойліваю ягонаю ідэяю — ён ававязкова мусіць туды трапіць, як бы цяжка і складана гэта ні было.

Чалавек адышоўся ад дарогі і прыкінуўся, што працуе ў полі — ці то капае бульбу, ці то садзіць што. Зараз ужо ні машыны, ні людзі не зважалі на земляроба — займаецца чалавек сваёю працаю, то хай і займаецца. А калі дарога супакоілася, прывыкла да яго, ён зноў выйшаў на шасэйку.

Там, як і да гэтага, у абвітых дзеразою машинах, смяяліся шчаслівя людзі, ігралі гармонікі, бухалі бубны. Зараз ужо ён рабіў выгляд, што глядзіць на ўсё спакойна, не выдаочы сваіх сапраўдных намераў. Але калі побач з ім параўняўся невялікі аўтобусік з шырокім бамперам, што тырчаў ззаду, ён не задумваочыся ўскочыў на яго.

Ужо ўскочыўшы, зразумеў, што ехаць будзе вельмі цяжка і небяспечна: ззаду не аказалася ніводнага выступу, ні воднай зачэпкі, за якую б можна было трymацца рукамі. Павадзіўшы далонямі па абышыўцы і не знайшоўшы ніякай скабы, ён прыціснуўся да аўтобуса і шырока раскрыленымі рукамі абняў яго, як свайго самага лепшага сябра. На ўсіх выбоінах, калі аўтобус падкідвал, ён мог, канечне ж, зляцець, аднак заўсёды ўтрымліваўся і радаваўся: хоць і кепска, але ўсё ж едзе!

Машины, што імчалі ззаду, сігналілі шафёру — маўляў, паглядзі, што ў цябе ззаду робіцца, каго ты вязеш у светлае будучае, але ён ці то не чуў, ці то не разумеў, што сігналяць менавіта яму.

Вось так, абдымоочы аўтобус, прытуліўшыся да яго шчакою, чалавек з вялікаю рызыкай ехаў сам не ведае куды.

Праз нейкі час яго ўбачылі ў задніе акно пасажыры аўтобуса, узбуджана тыцкалі праз задніе шкло пальцамі, паказвалі іншым, нешта сплохана гаварылі, ківалі галовамі, абураўліся, — быццам здарылася штосьці вельмі і вельмі страшнае. Затым адсунулі бакавое шкло на абодвух вокнах і, высунуўшы як надалей рукі, сплохана білі чалавека па пальцах, але ён цярпеў і трymаўся.

І ўсё ж яго ссадзілі. Калі яны праехалі пост дзяржаўнай аўтаінспекцыі, ён, скасіўшы вока, убачыў, як замітусіліся міліцыянеры, як пачалі паказваць гамавымі палкамі ў яго бок, як, спышаочыся, пачалі заводзіць матацыклы. Неўзабаве яны дагналі аўтобус і спынілі яго. Цікаўны злез з бампера сам — убачыў, што тут ужо нікуды не дзенешся, ніяк не ўцячэш.

Дапытвалі яго сур'ёзна — усё высвятлялі, ці не шпіён ён які? Чалавек зацёкшымі, здрэнцвелымі ад доўгага напружання рукамі паказваў ім усе свае дакументы, але яму не верылі.

Міліцыянеры доўга і даходліва тлумачылі, што туды, куды едуць усе разадзетыя, як на кірмаш, як на свята, людзі, яму пакуль яшчэ рана:

— Ваша чарга не дайшла. А дойдзе — вас знойдуць, вам скажуць, вас запросяць. І нават на машину ўзлезці дапамогуць. А вы што — без чаргі хочаце? Майце ж цярпенне...

Але, відаць, і яны не хацелі з ім важдацца, афармляць справу — узялі адпусцілі. Паставілі тварам у другі бок — не ў той, куды ехаў, — далі каленам пад седаўку і адпусцілі.

І Цікаўны пайшоў назад. Насустрач яму, як і да гэтага, ехалі святочныя машины, але ён не звяртаў ужо на іх увагі. З машин зноў махалі рукамі, нешта крычалі, грымаснічалі, крыўляліся, прыстаўлялі пальцы да носа, але ён не зважаў і на людзей.

Ён думаў пра тое, што пачуў на пасту аўтаінспекцыі. Адзін міліцыянер, нібы выпадкова, сказаў другому:

— Глядзі ты, аж да самага кантрольна-прапускнога пункта дабраўся.

Абодва міліцыянеры — і той, што гаварыў, і той, што слухаў, не звярнулі на гэта ніякай увагі, а ён задумаўся: калі КПП зусім побач, значыць, ён недалёка ад мэты, значыць, недзе блізка вароты таго зманлівага раю, які спакусіў столькі людзей і машын.

Зараз ён ужо цвёрда ведаў, што будзе рабіць далей. І таму, як толькі за паваротам знікла будка паста, ён збочыў з дарогі, адышоўся глыбей у лес, і па кустах і падлеску, па ажынніку і малінніку пачаў прабірацца наперад — туды, дзе за недалёкім КПП пачынаўся, на яго думку, рай. Што можа заблудзіцца ў лесе, ён не думаў — зусім жа побач гула шаша, там смяяліся і спявалі, і таму лепшага компаса яму і не трэба было: ідзі побач з гулам і ніколі не саб'ешся з тропу.

Ішоў ён спакойна, не спяшаючыся — не ведаў, што з першага паста пазванілі ўжо на другі, сказаў, што Цікаўны ідзе ў іхні бок, і папярэдзілі: калі не прыйдзе — яго трэба шукаць па трывозе.

Ісці было цяжка: наўзбоч дарогі цымнеў несхадзімы гушчар, і таму даводзілася з сілаю праломвацца праз яго. Чэпкія ажыннікі і маліннікі ў шматкі падралі пінжал, штаны, сарочку, і каб вось зараз хто ўбачыў чалавека, падумаў бы і напраўду, што гэта шпіён ці дыверсант які.

Неўзабаве спераду пачалі даносіцца невыразныя, прыглушаныя лесам чалавечыя галасы і сабачы брэх — відаць, гэта была ахова — ён прыслухоўваўся, затойваўся і ішоў далей толькі тады, калі ўжо нідзе нічога не было чуваць.

Хутка Цікаўны ўпёрся ў высокую, метры на тры бетонную сцяну, якая, на першы погляд, недарэчна падзяляла гушчар. Паруціўшыся, паходзіўшы вакол, знайшоў зламаную (відаць, бураю) сукаватую лясіну, прыставіў яе да сцяны і па ёй узлез наверх. Хацеў спачатку скінуць лясіну нагою, а пасля перадумаў, перацягнуў на другі бок — ён жа, мусіць адзін з усіх, хто ідзе і едзе ў рай, думae вяртацца назад — паглядзіць, як там і што, ды вернецца, — а лясіна тады, на зваротным шляху, ой як будзе яму патрэбна.

Ён, мусіць, спачатку думаў, што сцяна — адзіная тут перашкода, але, выйшаўшы да высокай, як у вальерах, жалезнай сеткі, зразумеў, што памыліўся. Пачаў быў адгінаць дрот рукамі, але спахапіўся — навошта? З таго боку сеткі не было ніякіх кустоў, а тут, у гушчары, лягчэй было падысці незаўважаным бліжэй да дарогі. И ён паміж сцяной і сеткаю, не выходзячы на чыстае, пайшоў да шашы.

Праз нейкі час ён ужо зноў выразна пачуў, як наверсе каля кантрольна-прапускнога пункта смяяліся і спявалі людзі, як ігралі гармонікі, бухалі бубны. Яму было чуваць, як лопалі на ветры шматлікія сцягі, і Цікаўны нават бачыў іх — рознакаляровыя, урачыстыя.

Бачыў і сам прапускны пункт — шырокія вароты, гасцінна расчыненныя на абедзве палавінкі.

Але ў гэтую радасць, гасцінасць і весялосць дамешвалася нешта іншае, толькі вось што — ён ніяк не мог пакуль зразумець.

Знайшоў зламаную драціну і, разгінаючы адна за адною петлі, пачаў расплятаць дзірку ў сетцы. Дрот быў спружыністы, дрэнна разгінаўся, але ўсё ж праз нейкі час Цікаўны зрабіў невялікі пралаз, праз які можна было пералезці на другі бок.

Пералезши, чалавек стаў і нейкі час стаяў нерухома, баючыся адышціся ад сеткі — амаль каля яе, пакідаючы толькі невялікую стужку зямлі, пачынаўся глыбокі, як прадонне, абрыў.

Ён, усё яшчэ не адыходзячыся ад сеткі, падняў галаву ўгору, зірнуў на прапускны пункт з гэтага боку. І адразу ж, жахнуўшыся, заплюшчыў вочы. Думаў, гэта яму здалося, і варта толькі перачакаць з заплюшчанымі вачымі якую хвіліну, як міраж знікне. Але і ў другі раз адплюшчыўшы вочы, ён убачыў тое ж самае.

Адразу за варотамі кантрольна-прапускнога пункта дарога абрывалася, і з яе, нібы з ленты транспарцёра, сыпаліся ў прадонне людзі, мышыны, гармонікі...

Людзі, якія напачатку не маглі ўціміць, што з імі здарылася, падалі ў цяніну яшчэ з песнямі, са шчаслівымі ўсмешкамі на тавары. Потым ужо, крыху праляцеўшы і ўсё зразумеўшы, у адчай махалі рукамі, нібы спрабуючы зноў падняцца ўгору, узляцець да варот. Твары іх перакошвалі грымасы жаху і жуду, а шчаслівія песні засядалі ў горле і выдыхаліся адно нечалавечым перадсміротным крыкам — о-о-о-о!

Трымаючыся за сетку, ён асцярожна падышоў на самы край прадоння і зірнуў уніз: там, глыбока-глыбока, на самым дне цяніны ляжала вялізная куча металалому — грузавікі і аўтобусы, лімузіны і матацыклы.

Людзей у прадонні ўжо не было відаць — такую яно мела глыбіню, што вока не вылучала з лому чалавека.

Ад жуду яго аж скаланула, і ён адчуў, як і пад ім абсоўваецца зямля. Цікаўны яшчэ мацней учапіўся за сетку і паспешліва, бачачы, як з-пад ног у цяніну скочваюцца, ляцяць камлыжкі, пабег да дзіркі, у якой было яго выратаванне.

Пералезши назад і зноў пачуўшы бадзёрыя песні і шчаслівы смех па другі бок ад прапускнога пункта, ён разгублена думаў, што не заўсёды там рай, дзе нам здаецца, куды мы прагнем і хочам, куды з радасцю спяшаемся. І яшчэ думаў, як бы даходлівей сказаць вунь тым зарадаваным дурням, што наверсе, пра ўсё гэта, як папярэдзіць іх.

І разумеў, што такое немагчыма: нават калі б ён і знайшоў спосаб зрабіць гэта, яму б не паверылі. Маглі б абраціцца, падумаўшы, што іх падманваюць, маглі б раззлавацца на няпрошанага заступніка, а ў злосці, самі ведаеце, кожны чалавек небяспечны...

На сцяну зараз ужо ён узлез прасцей — па той самай лясіне, якую сам перацягнуў на гэты бок.

Перацягваючы яшчэ раз лясіну, ён раптам зірнуў уніз і як усё роўна спатыкнуўся, зрабіўся ўвесі нібы ватны: там, дзе, здавалася, была воля,

стаяла міліцэйская машина і некалькі міліцыянеры, чакаючы яго, ківалі Цікаўнаму пальцамі:

— Ну, злязай, злязай да нас, галубок...

Дзе воля і дзе няволя наша? Дзе радасць, а дзе засмучэнне? Дзе мы будзем шчаслівія, а дзе — гаротныя? Дзе нас чакае смерць, а дзе жыццё?

Хто, смертныя, загадзя ведае гэта?

Скажыце!

Скажыце і нам, пакуль бессмяротным...

JANKA SZIPAKOV

Az út

Állt, tágra meresztette szemeit és őszintén irigyezte az embereket az úton. Mellette zajosan, dübörögve, gőgösen berregve húztak el a túlzsúfolt teherautók és autóbuszok, limuzinok és motorok, személyautók és utánfutós traktorok. Még a kioregedett háromtonnás teherautók is ifjonti hévvel igyekeztek a többiekkel. Még megkopott festésük és öreges kinézetük sem rontotta el az ünnepi hangulatot az új, csillagó-villogó Volvók, Mercedesek és Toyoták sorában, sőt ellenkezőleg, kiemelték az ünnep tömeges voltát – mindenki oda megy.

Az emberek, akik faágakba és zöldbe öltözöttet, feldíszített autóikon utaztak, szintén ünnepélyesek, vidámak és lelkesek voltak. Tarka ruhaerdő fodrozódott a szélben, a férfiak, fekete zakójukon a kitüntetések sávjaival, szinte miniszteriumi ünnepélyességgel ültek a zászlók között a teherautókon és az utánfutókon, a gyerekek bolondoztak – mit nekik, nekik aztán mindegy, hová mennek!

Az autóbuszokon is zajos és vidám volt a hangulat, harmonika szolt és verték a dobot, hegedűszó szállt, boldog emberek énekeltek. Néhányan még táncolni is megpróbáltak az autókban és a traktorok utánfutóin.

Ott álltak semmibe sem kapaszkodva az elégedett, megrészegedett zenészek, és szélesre húzták a harmonikát az ülő emberek feje fölött – kész csoda volt, hogy nem estek el és hagyták abba a zenélést, amikor az autók fékeztek.

Az emberek boldogok voltak, hogy végre úton vannak, és türelmetlen-ségükben felfokozott hangulatukban egyre gyorsították autóikat – megyünk, megyünk, gyorsabban, gyorsabban, gyorsabban...

Az autók, talán, hogy bosszantsák, fékeztek mellette, de rögtön fel is gyorsítottak és vidáman továbbhajtottak, csak füst-, por-, benzingőz- és bűzfelhőt hagytak ott neki. Az emberek szintén, talán, hogy bosszantsák, intettek neki a fejükkel, hívogatták ujjaikkal, hívták magukhoz az autókba, még a kezüket is nyújtották.

— Kapaszkodj fel! Gyere velünk!

De ő csak állt és megvonta a vállát – minek? hova?

Habár most már őt is érdekelni kezdte, hogy hová mennek mind, ilyen boldogan és lelkesen, vidáman és ünnepélyesen, és hogy milyen lehet az a

Paradicsom, ahonnan senki sem fordul vissza. Az út, és rajta a forgalom is, csak egy irányba haladt, és mivel senki – se ember, se autó – nem akart visszafele jönni, ott tényleg nem is életnek, hanem végenincs ünnepnek kell lennie, gondolta.

Egyszeriben megjött a bátorsága és már maga is próbálkozott az embereknél:

- De hát hová mentek?
- A piacra – kiáltották némelyik autóról.
- A fényes jövőbe – toldották meg mások.

Érdekes, azelőtt csak utódainknak építettük a fényes jövőt, most meg, úgy látszik, már magunk is odamehetünk.

Ez, őszintén szólva, megdöbbentette és megijesztette. Hát lehet ilyen félvállról, csomagok nélkül, könnyű ruhában menni a fényes jövőbe – kabát a vállra és gyerünk? Hiszen nem egy-két napra megy az ember abba a jövőbe, hanem örökre. Hát hogy lehet ilyen közönyösen, felelőtlenül nekivágni az utazásnak?

De az autókról megmagyarázták:

– Azt mondták, ne vigyünk magunkkal semmit. Lesz ott minden. Hiszen az maga a paradicsom mindenkinék.

Jó, rendben, a fényes jövőben lesz minden. De hát a piacra se mennek üres kézzel. Ott valamit el is kell adni. Vagy talán mindenki csak venni akar?

Mégis, kétségei ellenére magának is kedve támadt, hogy együtt menjen az emberekkel, együtt örvendezzen, szórakozzon és énekeljen velük. És bár az előbb, hogy bosszantsák, kezüköt nyújtották az ismeretlennek, most, hogy látták, tényleg be szeretnek mászni melléjük az autóba, az emberek elfordultak tőle, az ujjukat a halántékukon forgatva mutogattak – mi van, megbolondultál? – annyit kínlódtunk, annyit könyörögünk, annyit álltunk sorba, míg eljöhettünk erre az útra, autóra szállhattunk, te meg nehézségek nélkül, egyszerre szeretnél megkapni minden.

Mikor rájött, hogy már senki sem nyújtja a kezét,ő maga próbált felugrani az autók lépcsőjére, belekapaszkodni a palánkba, de azok a szerencsések, akik már fenn voltak, ütötték a kezét, lefejtették az ujjait, lelökték – nem akartak összébb húzódni, nem akarták, hogy ő, közönséges földi halandó, egy szintre kerüljön velük, kiválasztottakkal, majd hogynem istenekkel, és könnyűszerrel jusson oda, ahová ők régóta és kitartóan igyekeznek.

Most, hogy látták elhatározását, már a sofőrok sem lassítottak, mikor elhaladtak mellette.

De a paradicsom, ahová mindenki, az összes autó és ember igyekezett, már a rögeszméjévé vált – mindenki által eljut oda, bármilyen nehéz és körülményes legyen is az útja.

Az ember odébb állt az út mellől, úgy tett, mintha a mezőn dolgozna – talán krumplit kapál vagy ültet valamit. Egyszerre se autó, se ember nem figyelt a földművesre – a munkáját végzi, hát csak végezze. Aztán, ahogy minden megnyugodott, hozzászoktak, újra kiment az útra.

Ott, mint eddig is, a feldíszített autókban boldog emberek nevettek, harmonika szólt és verték a dobot. Most már úgy tett, mintha nyugodtan figyelné az egészet és nem mutatta ki igazi szándékát. De mikor mellé ért egy széles ütközőjű kisautóbusz, gondolkodás nélkül felugrott a hátuljára.

És mikor már felugrott, értette meg, hogy nehéz és veszélyes lesz az útja – hátul nem volt semmi, amibe kapaszkodhatott volna. Végigsimította kezét a buszon, de semmit nem talált, hozzásimult és szélesre tárt karokkal átolelte, mint a legjobb barátját. A gödröknél a busz döccent egyet, akár le is repülhetett volna, de megtartotta magát és örült – ha kényelmetlenül is, de mégis megy!

A buszt követő autók dudáltak a soförnek – figyelj már oda, mi folyik nálad ott hátul, kit viszel a fényes jövőbe –, de az vagy nem hallotta, vagy nem fogta fel, hogy pont neki dudálnak.

Így ment az ember, a buszt ölelkezve, ajkát rátapasztva, sokat kockáztatva, maga se tudta, hova.

Kis időn belül a busz utasai észrevették őt a hátsó ablakon át, izgatottan mutogattak rá ujjaiikkal, másoknak is megmutatták, rémülten beszéltek valamiről, csóválták a fejüket, felháborodtak – mintha valami nagy szörnyűség történt volna. Aztán minden oldalon kinyitották a hátsó ablakokat, és a lehető legmesszebbre nyúlva elkeseredetten ütötték az ember ujjait, de az túrte és tartotta magát.

És mégis leszállították. Mikor elhaladtak a rendőrök előtt, fejét elfordítva meglátta, hogy sürgölődni kezdenek, gumibotjukkal feléje mutogatnak és gyorsan beindítják motorjaikat. Nemsokára utolértek a buszt és megállították. A Kíváncsi Ember magától lemászott az ütközőről, megértette, most már nem tűnhet el, nincs hova futnia.

Szigorúan hallgatták ki, egyre azt akarták megtudni, nem kém-e. A hosszú kapaszkodásban elzsibbadt kezével az ember előhalászta iratait, de azok nem hittek neki.

A rendőrök hosszan és részletesen kifejtették, hogy neki még korai oda mennie, ahová a többiek piaci, ünnepi öltözékben tartanak.

– Nem jött még el az ideje. Ha eljön – megtalálják, megmondják, behívják. Még autóra ülni is segítenek majd. Maga meg – soron kívül akar? Legyen türelemmel...

De úgy látszik, ők sem akartak bajlódni vele, egyszerre fogták magukat és elengedték. Arccal a másik irányba fordították, – nem amerre ment, – fenékbe billentették és elengedték.

És a Kíváncsi Ember elindult vissza. Szembe vele, mint eddig is, jöttek a feldíszített autók, de ő már nem figyelt rájuk. Az emberek újra kiáltottak neki, integráttak, grimaszokat vágtak, affektáltak, hosszú orrot mutattak, de ő az emberekre se figyelt.

Azon gondolkodott, amit a rendőrőrsön hallott. Az egyik rendőr, mintegy véletlenül, azt mondta a másiknak:

– Nézd csak, majdnem egészen az ellenőrző pontig eljutott!

A rendőrök – aki mondta és aki hallgatta – nem különösebben figyeltek fel erre, de ő elgondolkodott, – ha az ellenőrzési pont közel van, már nincs messze

a céljától, valahol a közelben vannak a kapui annak az áhitott paradicsomnak, amelyik annyi embert és autót megkísértett.

Most már tudta, mit kell tennie. Amint az órbódé eltűnt a kanyarban, letért az útról, bement az erdőbe és elkezdett átvágni a szeder- és szamócabokrokon, arrafele, ahol a közeli ellenőrzési pont mögött – ahogy gondolta – a paradicsom kezdődött. Nem felt, hogy eltévedhet az erdőben, – egész közel hallatszott az út zaja – ott nevettek és énekeltek, jobb iránytú nem is kellett neki – menj a zaj mellett és sosem téveszted el az utat.

Nyugodtan ment, nem sietett, nem tudta, hogy az első örsről átszoltak a másikra, figyelmeztették őket, hogy a Kíváncsi Ember feléjük tart, ha nem ér oda, kerestetni kell.

Nehezen haladt: az utat sötétlő cserjés fogta közre, és erőlködve tudott csak áttörni rajta. A tuskés szeder- és szamócabokrok tenyérnyi darabokat téptek ki kabátjából, nadrágjából, ingéből, és ha most láttá volna valaki, tényleg valami kémnek vagy felforgatónak hihette volna.

Nemsokára elmosódott emberi hangokat és kutyauagatást hallott maga előtt, amelyeket az erdő letompított – úgy látszik, az órség volt – hallgatózott, rejtőzködött, csak akkor ment tovább, mikor már minden zaj elült.

A Kíváncsi Ember hamarosan megállt egy magas, háromméteres betonfal előtt, amelyik, első pillantásra, minden ok nélkül vágta félbe a cserjést. Némi forgolódás után talált egy (talán vihartörte) fatörzset, a falhoz támasztotta és felmászott rajta. Először el akarta rúgni a fát a faltól, de meggondolta magát és áthúzta a másik oldalra – talán ő az egyetlen a sok között, aki oda megy és vissza is akar jönni – megnézi, hogy s mint van ott, és visszajön. Akkor, a visszaútnál, a fatörzsre még nagy szüksége lesz.

Talán azt hitte, a fal az egyetlen akadály, de egy magas acélkerítéshez ért (az állatkertben vannak ilyenek), és rájött, hogy tévedett. Kézzel elkezdte szétfejteni a drótot, de megállt – minek? A kerítés túloldalán nem voltak bokrok, itt, a cserjésben könnyebben kerülhet észrevétlenül az út közelébe. És a fal és a kerítés között elindult az út felé, nem ment ki a tisztásra.

Egy idő múlva élesen hallotta, hogy nevetnek és énekelnek az emberek a rendőrőrs mellett, harmonika szól és dob. Hallotta és már láttá is, hogy lobog a szélben a sok színes ünnepi zászló.

Látta magát az ellenőrző pontot is, a szélesre tárt, minden két szárnyával hívogató kaput.

De keveredett ebbe az örömbe, ünnepbe és vidámságba még valami más is, de hogy pontosan mi – ezt még nem értette.

Talált egy hibás részt a kerítésen, és elkezdte egyenként szétfejtette a drótot, hogy lyukat bontson rajta. A drót rugalmás volt, nehezen lehetett hajlítani, mégis rövid időn belül sikerült egy kisebb rést csinálnia, amelyen átmászhatott a másik oldalra.

Miután átmászott, a Kíváncsi Ember egy ideig mozdulatlanul állt, felt elszakadni a kerítéstől, – csaknem rögtön a kerítésnél, minden össze egy vékony földcsíkot hagyva, mély, fenecketlen szakadék kezdődött.

Még mindig a kerítésnél állva felemelte a fejét, az ellenőrző pontra nézett, már erről az oldalról. És rögtön elszörnyedve, becsukta a szemét. Azt hitte, csak képzelődött és csak egy kicsit kell várnia becsukott szemmel, és a káprázat eltűnik. De amikor megint kinyitotta, ugyanazt láttá.

Rögtön az ellenőrző pont után az út megszakadt, és mint egy futószalagról, hullottak a mélysége az emberek, autók, harmonikák...

Az emberek még fel sem fogták, mi történt velük, énekelve, arcukon boldog mosollyal estek a mélybe. Azután, mikor már zuhantak egy ideig és minden megértettek, elkeseredetten kalimpáltak kezeikkal, mintha újra fel szerettek volna emelkedni, felrepülni a kapuhoz. Az eltorzult arcokra halálfelelem ült ki, a boldog ének a torkokon akadt, és csak embertelen halálbüvöltsést tört ki belőlük – ááá...

Kezével a drótkerítésbe kapaszkodva, óvatosan a szakadék szélére merészkedett és letekintett: ott, a mélység fenekén hatalmas roncstemető volt, teherautók és autóbuszok, limuzinok és motorok. Az emberek már nem látszottak – olyan mély volt, hogy a szem nem találta az embert a roncsok között.

Elborzadt a rémülettől, és megérezte, hogy alatta is omlik a föld. A Kíváncsi Ember még erősebben kapaszkodott a kerítésbe, és mikor láttá, hogy lába alól földrögök hullanak a mélybe, sietve rohant a réshez, amely a menekülést jelentette.

Amikor visszamászott és újra meghallotta a vidám énekhangokat, a boldog nevetést az ellenőrző pont másik oldaláról, elkeseredetten arra gondolt, hogy nem mindig ott van a paradicsom, ahová képzeljük, ahová vágyódunk és kívánkozunk, ahová örömmel igyekszünk. És még azon is gondolkodott, hogyan lehetne megmondani mindezt azoknak az örömtől eszüket vesztetteknek ott fent, hogyan lehetne figyelmeztetni őket. És érezte, hogy lehetetlen – még ha lenne is lehetősége, hogy elmondja, nem hinnének neki. Azt hinnék, hogy be akarják őket csapni és megsérződnének, feldühödnének a fogadatlan prókátoron, dühében pedig, ugye, minden ember veszélyes.

A falra most már könnyen felmászott – azon a fatörzsön, amitő húzott át erre az oldalra. Mikor felért a falra, lenézett és az ijedségtől megdermedt, csaknem teljesen elernyedt: ott, ahol úgy hitte, a szabadság várja, rendőrautó állt, és néhány rendőr várt rá, hívogatták a Kíváncsi Embert ujjaikkal:

– No gyere jómadar, mássz csak le!

Hol van szabadságunk és hol nincs?

Hol van az örööm és hol a bánat?

Hol leszünk boldogok és hol szerencsétlenek?

Hol vár ránk a halál és hol vár az élet?

Ki tudja, földi halandók, a választ?

Mondjátok meg!

Mondjátok meg nekünk is, a még élőknek...

(Kósa Gergely fordítása)

Magyar–fehérorosz fordítás

(Мікола Аляхновіч fordítása)

SZABÓ LŐRINC

Nyár

Nyár. Kert. Csönd. Dél.
Ég. Föld. Fák. Szél.
Méh döng. Gyík vár.
Pók ring. Légy száll.
Jó itt. Nincs más,
csak a kis ház.
Kint csönd és fény.
Bent te meg én.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ

A délután...

A délután, mint az üvegpohár,
amelybe semmi sincs, csak zúg rekedten.
Bús életem, te fajó és kopár,
mi lett veled, miért úgy verekedtem?

A fecske elszállt, késő őszre jár,
csak távíródrót feketél felettem,
s estére kelve köd van, csúnya sár.
Nincs több dalom és könnyem,
berekedtem.

Most lenne ideje a víg szüretnek,
és téged a műlás fájdalma lep meg,
hogy egyet alszol s mindjárt itt a tél.

Lankadt lelkedre csüggédés alól,
és búcsúzkodón félálomba hallod,
hogy zengenek a messze-messze
halmok.

ЛЁРЫНЦ САБА

Лета

Лета. Дворык. Сонца свеціць.
Неба. Травы. Дрэвы. Вечер.
Пчолаў зумкат. Стома ружы.
Вялы вусенъ. Муха кружыць.
Добра вокал. Ані гадкі.
Толькі побач дрэмле хатка.
Ціха. Светла. Лёгка мроям.
Хатка. Вочы. Сэрцы. Двое.

ДЭЖА КОСТАЛАНІ

Падвячорак

Пустою шклянкай — вечаровы час:
Нат рэхам не азвеца без прынукі.
Так сумна жыць. На боль мой дай адказ,
Жыццё маё: нашто былі ўсе муки?

Панеслі лета ластаўкі ад нас.
Над галавой дратоў чарнеюць руکі.
Туман і золь. Марудны дзень мой згас,
Няма ні слёз, ні песенъ — хрыпнуць гукі.

Прыйшоў бы час вясёлы вінаграду,
Ды смерці боль заспеў, падкраўся ззаду.
Прачнуўся б.. Ну, а тут — зіма, мароз —
бач...

Над вялаю душой самлела роспач,
І чуеш ты пры развітанні горкім:
Звіняць у дальний далечы ўзгоркі.

ADY ENDRE

Héja-nász az avaron

Útra kelünk. Megyünk az Őszbe,
Víjjogva, sírva, kergetőzve,
Két lankadt szárnyú héja madár.

Új rablói vannak a Nyárnak,
Csattognak az új héja-szárnyak,
Dúlnak a csókos ütközletek.

Szállunk a Nyárból, üzve szállunk,
Valahol az Őszben megállunk,
Fölborzolt tollal, szerelmesen.

Ez az utolsó nászunk nékünk:
Egymás húsába beletépünk
S lehullunk az őszi avaron.

ADY ENDRE

Párisban járt az ósz

Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.

Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.

Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.

ЭНДРЭ АДЗІ

Коршакаў асенняе вяселле

Мы адлятаем. Чакае нас Восень.
Крык развітальны пад неба выносяць
Коршакаў двух аслабелыя крылы.

Пара драпежнікаў новых у Лета:
Крылы ўсутыч, сэрцы страсцю сагрэты —
Жарсці ідзе неспатольнай змаганне.

З Лета імкнем, даганяе трывога,
Мабыць, у Восені спыніць знямога
Нас, ап'янелых ад шчасця дашчэнту.

Гэта — сустрэча і развітанне:
Прагна кахаем — ані шкадавання...
Коршакі два на апалай лістоце.

ЭНДРЭ АДЗІ

Восень на вуліцах Парыжа

Восень пракралася ўчора ў Парыж.
Душным бульварам Святога Міхала
Ціха плыла і пад засенню дрэў
Крок мой дагнала.

Брыў я да Сены няспешна якраз.
Песенъкі-іскры вярэдзілі сэрца,
Дымныя, дзіўныя песні туті —
Веснікі смерці.

Восень спыніла, шапнула мне штось.
Дрыгнуў ажно ўвесь бульвар анямелы,
А па дарогах-сцяжынах усіх
Лісце ляцела.

Момант — аchnулася лета, і ўраз
Восень з Парыжа пабегла са смехам.
Сведчым пра ўсё гэта я ды лістоў
Ціхае рэха.

ADY ENDRE

A föl-földobott kő

Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.

Messze tornyokat látogat sorba,
Szédül, elbúsong s lehull a porba,
Amelyből vétetett.

Mindig elvágyik s nem menekülhet,
Magyar vágyakkal, melyek elülnek
S fölhorgadnak megint.

Tied vagyok én nagy haragomban,
Nagy hütlenségen, szerelmes gondban
Szomorúan magyar.

Föl-fölhajtott kő, bús akaratlan,
Kicsi országom, példás alakban
Te orcádra ütök.

És, jaj, hiába, mindenha szándék,
Százszor földobnál, én visszaszállnék
Százszor is, végül is.

RADNÓTI MIKLÓS

Járkálj csak, halálraítélt!

Járkálj csak, halálraítélt!
bokrokba szél és macska bútt,
a sötét fák sora eldől
előtted: a rémülettől
fehér és púpos lett az út.

Zsugorodj őszi levél hát!
zsugorodj, rettentő világ!
az égről hideg sziszeg le
és rozsdás, merev füvekre
ejtik árnyuk a vadlibák.

ЭНДРЭ АДЗІ

Камень

Камень кінуты — долу вяртае.
Так да цябе кожны раз, родны край мой,
Сын твой вяртаецца.

Вежаў дальніх наведвае сховы.
Голаў кружыць яму, але зноў ён
Падае ў родны пыл.

Сумны, хоча ўцячы і не можа
Дум пра Айчыну пазбыцца...
Трывожаць яго штохвіліны.

Сын я твой, з май роспачным крыкам,
І з маной, і з любоўю вялікай —
Сумна-самотны венгр.

Падаў долу без волі той камень.
Край мой, разам з табою вякамі
Еднасць тварылі мы.

Кінь мяне ты хоць сто раз — шкадую,
Толькі зноў жа дадому прыйду я,
І ўжо — назаўсёды.

МІКЛАШ РАДНАЦІ

Смяротнік

Туды-сюды, смяротнік, кроch!
Сціх вецер з кошкай у кустах.
І рухнуць змрочных дрэў рады
Перад табой, і жах бяды
У горб зблялелы выгне шлях.

Пажухні, звянь, асенні ліст!
Жуды, жахлівы свет, не сей!
З нябёсаў холадам імжыць,
і на паныльых траў іржы
Свой ценъ пакінуў клін гусей.

Ó, költő, tisztán élj te most,
mint a széljárta havasok
lakói és oly bűntelen,
mint jámbor, régi képeken
pöttömnyi gyermek Jézusok.

S oly keményen is, mint a sok
sebtől vérző, nagy farkasok.

TÓTH ÁRPÁD

Körúti hajnal

Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még
Üveges szemmel aludtak a boltok,
S lomhán sőpörtek a vad kövidék
Felvert porában az álmos vicék,
Mint lassú dsinnek, rosszkedvű
koboldok.

Egyszerre két tűzfal között kigyúlt
A keleti ég váratlan zsarátja:
Minden üvegre száz napocska hullt,
S az aszfalt szennyén szerteszét gurult
A Végtelen Fény milliom karátja.

Bűvölten állt az utca. Egy sovány
Akác részegen szítta be a drága
Napfényt, és zöld kontyában téteván
Rezdült meg csüggeteg és halovány
Tavaszi kincse: egy-két fürt virágá.

A Fénynek földi hang még nem felelt,
Csak a szinek víg pacsirtái zengtek:
Egy kirakatban lila dalra kelt
Egy nyakkendő; de aztán tompa, telt
Hangon a harangok is felmerengtek.

Bús gyársziréna búgott, majd kopott
Sínjén villamos jajdult ki a térré:
Nappal lett, indult a józan robot,
S már nem látták, a Nap még mint
dobott
Arany csókot egy munkáslány kezére...

Паэт, сумленны сёння будзь!
І вольны, нібы з гор вягры.
Трымайся шчыра, годна ты,
Нібы бязгрэшныя Хрысты
На ціхіх абраах старых.

Як воўк, што мноства мае ран,
Стой цвёрда, не ўпадай у зман.

АРПАД ТОТ

Світанак на кальцавой дарозе

Світае. Золь і бруд. Шкляных вачэй
Ад сну не разляпілі магазіны,
Адно што раstryвожаны цячэ
Над брукам пыл, ды дворнікі яшчэ
Снуоць у ім, бы кобальды ці джыны.

I раптам, разамкнуўшы сценаў стынь,
З усходу сонца выкаціла разам.
У сотнях шыбін — сонечная плынь,
I ў пыле вуліцы, куды ні кінь,
Каціліся зіхоткія алмазы.

Знямеў, як заварожаны, бульвар.
Акацыя свяতло з жывой крыніцы,
Хмялеочы, піла, нібы нектар,
I ўпершыню прыгожыў яе твар
Вясны дарунак — цуда-завушніцы.

Яшчэ свяতла не ўспрыняла зямля.
Адно звінелі жаўраначкі кветак,
Ліловай нотай гальштук цвіў здаля
У шкле вітрыны; потым, спакваля
Паплыў высокі гул званоў над светам.

Збіраў гудок заводскі талаку.
Трамвай звінеў, на плошчу браў кірунак.
Пачаўся новы дзень. I ніадкуль
Не бачаць, як дзяўчыне на руку

Шле сонца залаты свой пацалунак.

JÓZSEF ATTILA

Tiszta szívvel

Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.

Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.
Húsz esztendőm hatalom,
húsz esztendőm eladom.

Hogyha nem kell senkinek,
hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.

Elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek
s halált hozó fű terem
gyönyörűszép szívemen.

АТЫЛА ЁЖАФ

З чистым сэргам

Hi айчыны, ні бацькоў,
Hi багоў, ні сваякоў,
Hi калыскі, ні радна,
Hi каханай, ні віна.

I не ем я трэці дзень.
Сам жыву, як дух, як ценъ.
Маю дваццаць год усіх,
Ды хачу прадаць я іх.

Не прымаецца цана —
Хай бярэ хоць катана!
З чистым сэргам я тады
Нараблю ліхой бяды.

А як зловяць, за пятлёй —
Дол маёй зямлі святой.
А на сэргы пакрысе
Кветка смерці прарасце.

Kis fehérorsz–magyar frazeológiai szótár

(Összeállította: SZMOLINKA ESZTER)

абвóдзіць / абвéсці (абкруціць) вакóл (кругóм) пáльца кагó az ujja köré csavar vkit

аббé рабóе egyik kutya, másik eb

адкрываць / адкрýць (раскрыць) вóчы камý felnyitja a szemét vkinek

аднагó пóля ўгáды (ягáдki) az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz

адны́м слóвам egyszóval

адрэзаная лúста (скíба) a család önállósult tagja

ад [усéй] душы́ őszintén, tiszta szívból

ад [усягó] сéрца teljes szívból

бíбíкі (лынды) бíць lopja a napot, henyél

блёкату аб'ёуся (наёуся) bolondgombát evett

брáцца / узяцца за рóзум észre tér

браць / узяць быкá за рógi bátran nekivág

браць / узяць пад [сваё] крылó кагó szárnyai alá vesz, védelmébe vesz vkit

вадзíць за нос кагó ottan fogva vezet vkit

варон лíчбíць bárméskodik, száját tátja

вéшаць (апускаць, павéсіць) нос lógatja az orrát

вóкам не маргнúць szemrebbenes nélkül, a szempillája se rezdül

вóчы апусциць lesüti a szemét

вóчы заплóшчыць на што szemet huny vmi felett

вудзíць акунёў bóbiskol

вýлупіць (вýвернуць) вóчы (бéльмы) kimereszt a szemét

гады́ ў рады́ hébe-hóba, nagyon ritkán

галавý ламáць töri a fejét

галавý намыліць камý megmossa a fejét vkinek

глядзéць у рот камý lesi a szavát vkinek

góрла драць ordít, üvölt, kiabál

гублáць / згубíць (стрáciць) галавý elveszti a fejét

гуляць у жмýркі ködösít, mellébeszél

[гéта] не жáртачкі што nem tréfadolog

дабраць рóзуму megért, felfog, belát

даваць / даць вóлю камý szabadkezet ad vkinek

даваць / даць вóлю рукáм verekedik

даваць / даць дзёру (дрáла, драпакá, лататы) kereket old, elszelel, eliszkol

да твáру камý, што illik, jól áll vkinek vmi

даць па рукáх rendreutasít vkit

дóбрае сéрца (душá) jó szív (lélek)

дубóвая (ялóвая) галавá tökfej

душá не ляжéць да кагó, да чагó nem vonzódik vhez; nem érez hajlamot

vmi iránt; nem fekszik neki vmi

écsí вачамі (вачыма) *кагó* majd elnyeli a szemével
écsí поедам piszkál vkit, kellemetlenkedik vkinek
златое дно aranybánya
златая руки хто, у кагó arany keze van, aranykezű
з бока на бока négyzemközt
з гадзіны на гадзіну minden percben, bármely pillanatban
з глúзу з'эхаць elmegy az esze, megbolondul
з лёгкой душой könnyű lélekkel
з лёгким срцам könnyű szívvel
зы язык rossznyelvű, csípős nyelve van
змяшачь з гразю pocskondiáz, sárral dobál vkit
з пустым руками üres kézzel
зубы лупиць vigyorog
зубы скаліць vigyorog
зубы часаць jártatja a száját, fecseg
кідацца ў бочы szembeötlik, szembetűnik
лёгкая рукá *у кагó* szerencsés keze van
лёгкі на ногі gyorslábú / fürge ember
лёгкі на пад’ём könnyen felkerekedik
лёгкі на ўспамін farkast emlegetnek, kert alatt jár; ha az ördögöt emlegetik,
megjelenik
лёгкі хлеб könnyű kereset
лізачь пяткі hízeleg, talpát nyalja vkinek
лухтү малоць (нэсци) badarságokat beszél, hetet-havat összehord
майстар на ўсе руки ezermester
махнучь рукой на кагó, на што legyint vmire, vkire
мець клёпкі ў галаве van sütnivalója
наступиць на горла kényszerít vkit vmire
на шыро��ую рукү бókezү(en)
нэсци [свой] крыж hordja a maga kereszjtét
па горла torkig, nyakig
падаць рукой камъ kezet ad (nyújt) vkinek
па сваёй добрай воли önszántából, szabad akaratából
перавярнучь уверх дном összezavar, fenekestől felforgat vmit
плячо ў плячо vállvetve
правая рукá хто, у кагó vkinek a jobbkeze
рукамі і нагамі kézzel-lábbal
рукá ў руку karoltve
рукой падаць egy kóhajításnyira, egy ugrásnyira, egy lépéstre
сабаку з'есци ért hozzá, jártas vmiben, kisujjában van a dolog
садраць шкұру megnyúz
скакаць (танцеваць) *пад дудку чыло, кагó* úgy táncol, ahogy vki fütyül
станавіцца / стаць на дыбы megmakacsolja magát, makrancoskodik

стáвіць / пастáвіць крыж на кім, на чым keresztet vet vmire
табáку вáжыць bóbiskol
у вірў на калў az isten háta mögött
удóúj i ўпóперак keresztül-kasul
уз্যаць за гóрла sarokba szorít
уз্যаць (схапіць) бóга за барадў megfogta az isten lábát
у іmgнénnе вóка egy szempillantás alatt
у свінýя галасы́ végszóra, utolsó pillanatban (érkezik)
час ад часу időnként, ritkán; idővel
шáпку здымáць hajbókol, alázatoskodik vki előtt
што ёсць сíлы (móцы, дúху) lélekszakadva
языкóм малóць fecseg, locsog
[як] бяльмó на вóку ў кагó, у чагó szálka a szemében vkinek vmi, vki szúrja
 a szemét vkinek vmi
як га teljes sebességgel
як дзве крóплі вады mint két tojás
як жáру ўхапіўши nagyon gyorsan (fut)
як кáшаль хварóбе teljesen szükségtelen, haszontalan
як лéташні снег teljesen felesleges
як мýла з'ёўши mint aki citromba harapott
як мыш пад мяtlóю lapul, lapít
як на далóni tisztán, világosan látható
як пшаніцу прадáўши nagyon mélyen (alszik)
як рéпу грýзці nagyon jól tud vmit
як след ahogy kell
як снег на галавý váratlanul
як стой teljes sebességgel

Fehérorosz–magyar szótár

A

| | |
|---|---|
| а de, viszont | або vagy |
| абабіць 1. lever (<i>pl.</i> almát a fáról) 2. elkoptat, elrongyol | абодва mindenkit |
| абавýзак kötelesség | абое mindenkit |
| абавязкóва feltétlenül | абрад szertartás |
| абагульнéнне összefoglalás, általánosítás | абрáz ikon |
| абажýр lámpaernyő | абрýс abrosz, terítő |
| абазнáны kiképzett | абráзицца megsértődni |
| абáпал mindenkit oldalról | абráць megválasztani |
| абаранíцца védekezni | абрывáцца 1. elszakadni 2. megszakadni 3. lezuhanni |
| абаранýць megvédeni, védelmezni | абрýу letépés, körbeásás |
| абарвáны szakadt, rongyos | абсмяяць kinevetni, kigúnyolni |
| абарóна védelem | абсоўвацца omlani, omladozni |
| абаяльны elragadó, elbűvölő | абсóхнуць megszáradni |
| абвіты körülfont | абстáвины <i>tsz</i> körülmények |
| абвяргáць megcáfolni | абстáulenы vmiel körbevett, berendezett, megrendezett |
| абвясцíць kinyilvánítani | абумóвіць kikötni, feltételhez kötni |
| абвяшчáць kihirdetni | абурáцца felháborodni |
| абгрунтавáць megalapozni, megindokolni | абўць lábbelit (fel)húz vkiire |
| абдзíрапь lehántani, megkarcolni, kifosztani | абшáр szabad tér, terület |
| абдзяліць megkárosítani | абшалúшаны lehámlott |
| абéдаць ebédelni | абшалушéцца lehámlani |
| абéдзве mindenkitő | абшáрпаны szakadt, rongyos |
| аб’éзд körutazás, kerülőút | абыгryванне 1. megverés (ellenfelet játékból) 2. elnyerés |
| аб’ём térfogat, terjedelem | 3. kihasnálás |
| абібóк lusta, naplopó | абымшéць bemohásodni, benövi a moha |
| абітурыéнт érettségiző növendék, maturandus | абысцí körbejárni, megkerülni, elterjedni |
| абклáўши körbevéve | абысцíся meglenni vmi nélkül |
| аблічча arculat, külső, küllem | абыхóд megkerülés |
| аблóга ostromgyűrű | абыхóдзіць megkerülni, körbejárni |
| аблюбавáны kiszemelt, kiválasztott | абыя́кава közömbösen, közömbös, mindegy |
| абнавíць felújítani, felfrissíteni, felavatni | аб’ява bejelentés, kihirdetés, hirdetmény |
| абнýць átkarolni, megölgni, átfogni | |

| | |
|---|------------------------------------|
| аб'яднáнне egyesítés | адзéнне ruha, ruházat |
| аб'яднáцца egyesíteni | адзін егу |
| аб'язджаць beutazni, bejárni (járművön) | адзінáцчаты tizenegyedik |
| абязмóулены nyelvétől megfosztott | адзінáццаць tizenegy |
| абяцáць ígéرنi, kilátásba helyezni | адзінавéraц egy hiten lévő |
| áвадзенъ bögöly | адзінадúшна egyhangúlag |
| авалóдаць elsajátítani | адзінóкі magányos, egyedül álló |
| авёс zab | адзінóта egyedüllét |
| аганёк kis fény, kis láng | адзіны egyetlen |
| агéńьчык tüzecke, lángocska | адзначáць 1. feljegyezni 2. (ünne- |
| аглéдзіны leánynéző, háztűznéző | пéyesen) megemlékezni vmiről, |
| аглядáць körülnézni, tájékozódni | vkiről |
| агónь tűz | адкáz válasz |
| агульнанарóдны össznépi, nemzeti | адкáзвцаць / адказáць felelni, |
| агульны közös | válaszolni |
| агурóк uborka | адкáзнасць felelössége |
| адагнáць elkergetni, elűzni | адкáзны felelösségteljes |
| адбíцца visszaverni | адкíнуць eldobni, félredobni |
| адбывáцца történni | адкрывáцца kinyílni, |
| адваёўваць elhódítani | megkezdődni, előtűnni |
| адвáльвацца / адвáліцца leesni, lehullni, eltávolodni | адкрыщицё megnyitás |
| адвáр fözet | адкрыиць megnyitni |
| адварóчвацца elgördíteni | адкуль honnan, ahonnan |
| адвéспі elvezetni, elkíséri, | адліга olvadás |
| visszavonni, elutasítani | адлятáць elrepülni, elszállni |
| адвярнúцца elfordulni | адмаўляцца / адмóвіцца |
| адгавóрваць lebeszélni | lemondani, visszautasítani, |
| адгадаць eltalálni, kitalálni, megfejteni | elutasítani |
| адганáць elkergetni, elűzni | адмаўляць elutasítani |
| адгінáць kiegyenesíteni, félrehajtani | адмóуны tagadó, elutasító |
| адгукнúцца felelni, válaszolni | адмыслóвы különleges |
| адгéтуль innen | аднá egyedül |
| аддáлены távoli, régi, messzi | аднаасобнасць egyediség, |
| аддáна odaadóan | egyénisége |
| аддáнасць odaadás, húség | аднаасобны egyéni |
| аддáць adni; <i>аддáць зáмуж</i> férjhez adni | аднавíць visszaállítani |
| аддзéл szakasz | аднák azonban |
| ад'éзд elutazás | аднекуль valahonnan |
| аджывáць leélni az életét, eltölteni | аднесці elvinni, elhordani |
| адзéжа ruha | аднó egylége |
| | аднóйчы egyszer |
| | аднолькавы egyforma, ugyanolyan |
| | адносіны kapcsolatos vmiivel, |
| | vonatkozó |

| | |
|---|--|
| адносицца tartozni vhez | spekuláció, azsitoázs |
| адóзвা kiáltvány | азірнұңча körülnézni, |
| адпачывáць pihenni | körültekinteni, visszanézni |
| адпачынак pihenés | азначáць kifejezni, jelenteni, |
| адпусциць elengedni, szabadon | meghatározni |
| engedni | азначэнне meghatározás, határozat, |
| адраджéнне újjászületés | jelző |
| адráзу rögtön, azonnal | айчýна hazá |
| адрамантавáць javítani | акадéмія akadémia |
| адрачýся lemondani vmiről, | аказáцца bizonyulni, mutatkozni, |
| megtagadni vmit | előkerülni |
| адрóзненне különbség | акалýочы: <i>акаляючае асяроддзе</i> |
| адрóзнивацца különöbözní | környezet |
| адсéчаны levágott | акáцыя akác |
| адстáлы maradi, elmaradott | акíдваць: <i>акідваць пóзіркам қагó</i> |
| адстóйваць védelmezni | egy pillantást vet vkire |
| адступáць eltérni vmitől | акíjн óceán |
| адсýнуць félretolni, eltolni, | акнó ablak |
| elhalasztani | акóвы tsz bilincs |
| адсýоль innen, ebből | аксиёма axióma, alapigazság |
| адтúль onnan | аксíяматýчны axiomatikus, |
| адукаváны művelt, felvilágosult | axiomaszerű |
| адукацýя oktatás, nevelés | акурátna pontosan, rendesen |
| адцвісцí elvirágzani, elhervadni | акурáтны pontos, rendes |
| адчáй kétségbeesés | акцёр színész |
| адчáйнаcць vakmerőség, | alé de |
| hétségbeesettség | алéнь szarvas |
| адчуvaць érezni, megérezni | алéшинík éger(fa)liget, éger(fa)erdő |
| адчыніць nyitni, megnyitni | алéшина égerfa |
| адчýнены nyitott, megnyitott | алéя fasor, sétány |
| адшукáць megtalálni, meglelni | алімпíяда olimpia |
| адыгráць játékok abbahagyni, | алмáз gyémánt |
| visszanyerni | алóвак ceruza |
| адысцí elmenni, eltávolodni, eltérni | алиомíній alumínium |
| адысцíся félreállni | амáль majdnem |
| адыхóдзíць átmenni | амáтар kedvelő |
| аж még, is, sót | Амерыка Amerika |
| ажанíцца elvenni feleségül vkit | амерыкáнскí amerikai |
| ажнó sót, is | амшáлы mohás |
| ажыннíк szedres, szederbokrok | амшáра mohával benött mocsár, |
| ажыццяўлáць / ажыццявíць | mohaláp |
| megvalósítani, valóra váltani | анáлы tsz évkönyv(ek) |
| ажыятáж árfolyamemelkedés | англічáнін angol |
| reményében üzött tőzsdei | Áнглія Anglia |

| | |
|--|--|
| ані egy cseppet sem, egyáltalán nem | археóлаг régész |
| ані́к egyáltalán | архітектар építész |
| ані́кі semmilyen, semmiféle | арцéль artel |
| антыэстэтычны nem esztétikus | арыенцір tájékozódási pont |
| ану́ча rongy | арыфметыка számtan |
| аниямёлы megnémult, néma | арыштавáны letartóztatott |
| апавядáньне elbeszélés | арéх dió |
| апáлены befűtött | арéшак 1. kis dió 2. kis mogyoró |
| апáлы lehullott | асабліва főként, főleg |
| апáрыщца leforrázni magát | асакá sás |
| апáрыўшыся leforrázva magát | асалóда boldogság, gyönyörűség |
| апаўзіці megcsuszamlani | асвéта 1. képzés, oktatás 2. felvilágosodás |
| аперáцыя műtét, operáció | асвéтнік, асвéтніца felvilágosító, a felvilágosodás eszméinek terjesztője |
| апicáньне leírás, ábrázolás | асвéтлены (meg)világított |
| апicáць leírni, körülírni | асвятліць megvilágítani |
| апíсвацца elírni vmit, írásban hibát ejteni | асénni őszí |
| апóвесць történet | асíлак erős ember |
| апóудні délben | асирацéлы megárvult |
| апóўначы éjfélkor | асирацéць megárvulni |
| апóшні utolsó | асiствéнт asszisztenz |
| апráнуты felöltözöttetett | аслабéлы legyengült |
| апранúць felöltözöttetni | асланíць megóvni |
| апраўдáцца igazolni magát, valóra válni, megtérülni | асмýляць felbátorodni |
| апрацавáць megművelni, feldolgozni, rávenni vkit vmire | асно́ва alap |
| апрачá kívül, kivéve; <i>апрачá таго</i> azon kívül | асно́ўны alap-, fő-, lényeges |
| апускаць belemártani, leengedni, lehorgasztani | асóбны külön, önálló, egyes |
| апусцéць kiürülni | асóбы különös, sajátos, különleges |
| апусцíцца leszállni, leereszkedni | асóчваць kinyomozni, felkutatni |
| апусцíць leengedni, lehajtani; <i>апусцíць ру́ки</i> kedvét veszti | аспíрантúра aspirantúra |
| апякýн gyám | аспрéчыць vitatni, kétségbe vonni, pályázni |
| ап'янéлы ittas, mámoros | аставáцца maradni, ottmaradni, hátramaradni |
| аржанý rozs- | астатní többi, maradék |
| арнáмент minta | астрáвók kis sziget |
| арты́кул újságcikk | астронóмія csillagászat |
| арты́ст színész | астрóг börtön, tömlök |
| арфа́спія helyes kiejtés | астудзíць lehűteni, kihűteni |
| археалагічны régészeti | асты́ць elhülni, lehülni |
| археалогія régészet, archeológia | асуджéнне elítélezés |
| | асудзíць elítélni, ítélni vmit |

асцярόжна óvatosan
асэнсаваць megérteni, felfogni
асярдзэ közeg, környezet
áтам atom
áтамны atom-
атрыманы kapott
атрымáцца vmivé válni
атрымáць kapni; *атрымáць*
 перамóгу győzelmet aratni
атрымлівацца kapni, kinyerni
атрымліваць kapni
атэл’е műterem, szalon
аўдытóрыя előadóterem, tanterem,
 hallgatószág
аўкцыён árverés
Аўстралія Ausztrália
Áустрыя Ausztria
аўсяны zab-
аўтайнспекцыя gépjármű-
 felügyelet

аўтамабіль gépkocsi, autó
аўтамашына gépkocsi, autó
аўтобус autóbusz
аўтрак kedd
афармляць formát adni, írásba
 foglalni, kiállítani
афіцыянт felszolgáló, pincér
афіцэр tiszt
ахапіць körülvenni, átfogni,
 megszállni
ахвóта kedv
ахвóтна szívesen, örömmel
ахвárны áldozatos
ахóва védelem
ахоўваць védelmezni, megvédeni
ахóуны védett, megvédett
ачнúцца felébredni, felélenkülni
ашукаць megtéveszteni, becsapni
ашчáдны takarékos

B

бабёр hód, hódprém
бабуля nagyanyó, anyóka
бавоўна gyapot
багáж csomag, poggyász
багарóдзіца istenanya, szűzanya
багáта gazdag
багáты gazdag
багáцце gazdagság
багіня istennő
бадзёры friss, élénk, üde
бáйка állatmese
бакавý oldal-, oldalsó
бакáц szalonka
балерына balerina, balett-táncosnő
балéць fájni, aggasztani, izgatni
балéя dézsa
балкон erkély
балота lág, mocsár
балтыйскі balti- *Балтыйскае мóра*
 Balti-tenger

баль bál, estély, ebéd
бальзам balzsam
бальніца kórház
бальнічны kórházi
бальшавíк bolsevik
бáмпер lökhárító
баравý fenyves-
барáн bárány, juh, kos
бараніна birkahús
бараніць megvédeni
барацьбá harc, küzdelem
бáрва bíborszín
бар’эр korlát, gát
барон báró
барсук borz
барэльеф féldombormű
батальён zászlóalj
батаніка növénytan, botanika
бáцька apa, atya
бáцькаўшчына 1. haza 2. atyai

| | |
|---|---|
| örökség | бесклапотны gondtalan |
| бацькі tsz szülők | беспакара́на büntetlenül |
| бацькóўскі szülői | бессмяротны halhatatlan, örök |
| бач látod-e | бессэнсóуна értelmetlenül |
| бáчыць látni, meglátni | бетонны beton- |
| баязлівец félénk, gyáva (ember) | бібліятéка könyvtár |
| байца félni, tartani, tönkremenni | білёт jegy |
| vmitől | більярд biliárd |
| бáяць mesélni, elbeszélni | біскup püspök |
| бéгаць sietni, futni | бítва ütközet harc |
| бéгчы futni, szaladni, rohanni, | біць ütni, verni, vereséget mérni |
| folyni | vkire |
| бéдны szegény | бияграfia életrajz |
| безадкáзы kifogástalan, | блакіт kékség |
| zavartalan, alázatos | блакітны kék |
| безвыхóдны kilátástalan, | бліжéй közelebb |
| reménytelen | блізка közel, közelről |
| беззакónne törvénytelenség, | блізкі közeli |
| törvénysértés | блік fényfolt |
| бéзліч rengeteg sok, töméntelen | бліскавíца villám |
| mennyiség | бліскúча fényesen |
| безулáddze anarchia | бліскúчы fénylő, csillogó, kiváló |
| безыдéйна eszmeiség nélkül | блудзíць bolyongani, vándorolni |
| безымéнны névtelen | блукánnе kóborlás |
| безыніцятыўны nem | блукáць kóborolni, barangolni |
| kezdeményező | блытаны összekervert, összezávart, |
| белавéжскі: <i>Белавéжская пýича</i> | összetévesztett |
| Białowieżai öserdő | блытаць összekeverni, |
| беларýc fehérorosz (férfi) | összezávarni, összetéveszteni |
| беларýска fehérorosz (nő) | бляяць bégetni, mekegni |
| беларýскі fehérorosz | бо azért, mivelhogy, mert, |
| беларýсы fehéroroszok | tulajdonképpen |
| Беларúсь Fehéroroszország | бог isten |
| бéлы fehér | бой viadal |
| бель fehérség | бок oldal |
| бензínavы benzín- | бólей inkább, jobbára, többé <i>бóлей</i> |
| бéраг part, partvidék, széle vminek | za több mint |
| берагчы megóvni | боль fájdalom |
| беразнýк nyírfaerdő | бóльш több, többnyire <i>бóльши за ўсё</i> |
| Бéрасце rég Beraszce, a mai Breszt | leginkább |
| бервянó gerenda | бóльшасць többség |
| беручы véve | бóльши nagyobb, idősebb |
| берéт svájcisapka | бónna nevelőnő, bonne |
| бескарýсны hasznavezetetlen | бор 1. tülevelű erdő, 2. bór, 3. fúró |

| | |
|--|--|
| борт fedélzet, oldal, szegély | бульвар fasor, sétány |
| бóртнік méhesz | бúра vihar |
| боршч borscs | бурák cékla |
| бóсы mezítlábas | бусел gólya |
| бóхан cipő, kenyér | бутэлька üveg, palack |
| брáма kapu | бúхаць kongat, döngöt |
| брат (fiú) testvér | буяць hirtelen magasra nőni |
| братéрства testvériség | бы 1. mint 2. mintha, mintegy |
| брáцкí testvéri | бывáць lenni |
| брáцца megfogni, hozzálatni vmihez, felbukkanni, menni | бык bika |
| браць fogni, venni, elfogadni, elfoglalni | былóе a múlt |
| бруд kosz, piszok | былы́ múlt, hajdani |
| брýдны koszos, piszkos | быль igaz történet |
| брук macskakőburkolat | бытавáць létezni |
| брывó szemöldök | бýщам mintha, talán |
| брывéнт vízhatlan ponyva, vitorlavászon | быць lenni |
| брýльянт briliáns | бэз orgona |
| брýтва borotva | бягúння női futó |
| Брэст Breszt | бядá baj |
| брéх ugatás | бязвéтраны szélcsendes |
| бўбен csörgődob | бязгрéшины ártatlan |
| Буг Bug folyó | бяздáрнасць tehetségtelenség |
| бугарók (kis) dudor, gumó | бяздум'е gondolattalanság, gondtalanság |
| бугорóp kis halom | бязлáдзе rendetlenség |
| будавáць építeni, létrehozni, szerkeszteni | бязлéсы erdőtlen, fátlan |
| будáн kunyhó | бязлítасна kegyetlenül, könyörtelenül |
| Будапéшт Budapest | бязлítасны könyörtelen, irgalmatlan |
| бўдзень hétköznap | бязмéжжа határtalanság |
| будзíць felébreszteni, érzést kelteni vkiben | бязмéжна határtalanul |
| бўдка házikó, bódé | бязмérна mérhetetlenül |
| будуемы épülni | бярлóг odu, kuckó, medvebarlang |
| бўдучы a jövendő | бярóза nyírfá |
| бўдучыня jövő | бярóзавíк: <i>бярóзы</i> сок nyírlé |
| будынак épület | бярóзы nyír-, nyírfá- |
| буйны nagy, jelentős | бярóзка nyírfácska |
| буквáр ábécékönyv | бярэмя nyáláb, öl |
| буkéт csokor | бяскónца végtelenül |
| булавá jogar | бяскónцы végtelen |
| бúльба burgonya | бяскрéлly szárnytalan |
| | бяспáмияты feledékeny, emlékezetétől megfosztott |

бяспéчны veszélytelen, biztonságos
бясплáтна ingyenesen, díjtalanul
бясмéртны halhatatlan

бясцéнны értékes, felbecsülhetetlen
бяспшумна zajtalanul

B

вáбіць vonzani, csalogatni
вавёрка mókus, mókusprém
вавёрчын mókus-
вагóн kocsi, wagon
вадá víz
вадзíцца lenni, előfordulni, vmi
 található vhol, foglalkozni vmivel
вадзíць járni, vezetni, vinni
вáдкасць folyadék
важдáцца bajlódni vkivel
вáжна fontos, fontoskodva, gőgősen
вáжны fontos, jelentős
вáза váza
вазíць szállítani, fuvarozni
вайнá háború
вакóл körül
вал sánc, tengely, magas, nagy
 hullám
валадáр földbirtokos
валасы́ haj
валóдаць birtokolni, tudni
валье́р madárház
вальнали́обны szabadságszerető
валяр'ян valérián, macskagyökér
вандáл vandál
вандróунíк utazó, vándor
вáнна kád
вáраны fött
вар'етé varieté
вар'íраваць variálni
варони́н varjú-
вароты tsz kapu
вáрта őrség, őrizet
вартавы́ őr, őrség, őr-
 vártys méltó, érdemes
варштát műhely
вары́нт változat

вар'ят bolond, elmebeteg, őrült
васемнаццаты tizennyolcadik
васемнаццаць tizennyolc
васемсóт nyolcszáz
васілёнок búzavirág
вастрынá él, élesség
васьмідзеся́ты nyolcvanadik
васьмісóты nyolcszáزادik
вáтны vatta-, vattázott
ваявóда vajda
ваявóдства vajdaság
вáйка hadfi
ваýр harcos
ваяўнічы harcias
вéдаць tudni, ismerni
вéды tsz tudás
вéжка torony
вéзци vinni, szállítani, fuvarozni
вéйкі szempillák
век (év)század, korszak, élet
велізárны óriási
вéліч óriás, kolossal, nagy tárgy
вéлічна nagyszerűen
вéльмі nagyon, túlságosan
Венéra Vénusz
венгр magyar (férfi)
вéra hit
верабéй veréb
верабиянá kis veréb
вéрасень szeptember
вéрнасць hűség, pontosság,
 biztonság
верф hajójavítóműhely
верх felső rész, fedél, csúcs
верхавíна felső rész, csúcs, tető
вéрхні felső
верш vers

| | |
|--|--|
| вершавáны verses | |
| вéршнíк lovas | |
| вéрыць hinni | |
| вéсела vidáman, jókedvűen | |
| веснавý tavaszi | |
| вéснік értesítő, közlöny | |
| вéсці vezetni, irányítani, folytatni | |
| весялі́ща örvendezni, örülni | |
| весялóсць vidámság, jókedv | |
| вéтлівы udvarias | |
| вéтразь vitorla | |
| вéцер szél | |
| вéцце gyűjtőnév ágak, gallayak | |
| вéчар este, estély | |
| вéчарам este | |
| вечарóбы esti | |
| вечары́нка esti összejövetel, (házi)buli | |
| вечарéць esteledni | |
| вéчна örökke, állandóan | |
| вéчны örök | |
| вéялка gabonarosta | |
| вéска falu | |
| відáць látni, átélni | |
| віднó látszik, látható | |
| Візантýя Bizánc | |
| вільгаць nedvesség | |
| Вільня Vilniusz | |
| вінá bűn, hiba, ok | |
| вінавáты bűnös, vétkes | |
| вінаграпd szóló | |
| вінны bor-, boros- | |
| вінó bor | |
| віншавáнне üdvözlet | |
| віншавáць üdvözölni, gratulálni | |
| вір örvény, forgatag | |
| віcéць függeni, lógni | |
| Вісла Visztula | |
| віск vonyítás, visítás, nyikorgás | |
| вісýчи függő- | |
| вітáнне üdvözlet | |
| вітáць üdvözölni | |
| вітрýна kirakat, vitrin | |
| Віцебск Vityebszk | |
| | віць csavarni, sodorni, fonni |
| | вішня meggy, meggyfa |
| | вóбад (kerék)abroncs, karima |
| | вóблака felhő |
| | вóбласць vidék, terület |
| | вóбраз kép, alak |
| | вóбразны képszerű, képes |
| | вóгнішча máglya |
| | вóдар illat, aroma |
| | вóдны vízi |
| | вóдсвет visszatükrozódés |
| | вóжык sün(disznó) |
| | воз szekér, kocsi |
| | вóзера tó |
| | вóйска sereg |
| | вóка szem |
| | вóкал: вókal чагó vmi körül |
| | вóкладка borítólap, borítás, tok |
| | вóкрык rákiálltás |
| | вóлат óriás |
| | вóльва volvo (autómárka) |
| | вóльны szabad вóльныя мастáумтва szabad művészletek |
| | вóльха égerfa |
| | вóля akarat |
| | вóпратка ruha |
| | вóпыт tapasztalat, gyakorlat |
| | вóпытнасць tapasztaltság, jártasság |
| | вóпытны tapasztalt, gyakorlott |
| | вóраг ellenség |
| | вóран holló |
| | Бóрша Orsa |
| | вóсем nyolc |
| | вóсемдзесят nyolcvan |
| | вóсень ősz |
| | вóсеньськи őszí |
| | вóск viasz |
| | вóстра élesen, maróan |
| | вóстраў sziget |
| | вóстры éles, hegyes, erős, csípős |
| | вось íme, tessék |
| | вóсъмы nyolcadik |
| | вóйк farkas |
| | вóчкі kis szemek |

| | |
|---|--|
| вўгал szög, sarok | |
| вўгаль szén | |
| вуголье parázs, zsaráttnok | |
| вугорец magyar | |
| Вугоршчына Magyarország | |
| вуда nyeles horog, horgászbot | |
| вўзел csomó, csomópont, batyu | |
| вўзкі keskeny | |
| вуж sikló | |
| вўлей méhkás, kaptár | |
| вўліца utca | |
| вунійцкі: вунійцкая вέра uniátus (görögkatolikus) hit | |
| вунь íme, ott, amott | |
| вусаты bajuszos | |
| вўсень hernyó; lánctalp | |
| вўсны szóbeli | |
| вўчань tanuló | |
| вўчацца tanulni | |
| вучоны tudós | |
| вучыцца tanulni | |
| вучыць tanítani | |
| вучэльня iskola, tanintézet | |
| вучэнне tanulás, tanítás | |
| вўши fülek | |
| вы ти, ön, önök | |
| выбачаць / вўбачыць megbocsátani | |
| выбіраць / вўбраць választani | |
| выбоіна gödör, kátyú | |
| вывадзіцца kikelni | |
| вўвесці kivezetni, kizártani, eltávolítani | |
| вывозіць elszállítani | |
| вывучáць megtanulni, megtanítani | |
| вўгляд külső, kinézet | |
| выглядáць kinézni | |
| вўгнаць kiverni | |
| выдаваць / вўдаць kiadni, elárulni | |
| выдáнне kiadás | |
| выдáтны ismert, híres | |
| выдумлáць kigondolni, kitalálni | |
| выдыхáцца illatot, zamatom veszteni | |
| вўжыць túlélni | |
| вызвалéнне kiszabadulás | |
| вўзваліць kiszabadítani | |
| вызначацца / вўзначыцца kitűnni | |
| вызначаць megállapítani, meghatározni | |
| вўйграць nyerni, megnyerni | |
| вўйсце kijárat | |
| вўйсці kijönni, kilépni, származni, nyílni, nézni | |
| вўказаны kimondott, feltárt, kimutatott | |
| вўкацицца kigurulni, kigördülni | |
| выклáдчык előadó, tanár | |
| вўклікаць kihívni, felhívni | |
| выклóчна 1. rendkívül 2. csak, csakis, bezárólag | |
| выкrýкваць felkiáltani | |
| вўкуп kiváltás | |
| вўліць kiönteni, öntení, rázúdítani | |
| вылучаць kiemelni, kiválasztani, kiadni | |
| вўлуччаны kiemelt, kiválasztott, kiadott | |
| вўмавіць kiejeni, kimondani | |
| вўмачыць átnedvesedni, áztatni | |
| вўмуштраваны drillszerű kiképzésben részesült | |
| вўмя tőgy | |
| вымяряць megmérni, felmérni | |
| вынахóднік feltaláló | |
| выносиць / вўнесці kivinni | |
| вынёслівасць szívósság | |
| вўпадак esemény | |
| выпадкоўа véletlenül | |
| вўпаліць égetni, (ki)égetni | |
| вўпасці jut, kijut vkinek vmből | |
| вўпіць kiinni, berúgni | |
| выпрабавáнне megpróbáltatás | |
| вўправіцца elindulni | |
| выпрóствацца kisimulni, kiegyenesedni, kinyúlni | |
| вўпусciць kiengedni, kibocsátani, kihagyni, kiadni | |

| | |
|--|---|
| вýраз kivágás | вýшчарблены kicsorbult |
| выраза́ць / вы́разаць faragni, vésni | выши́ня csúcs |
| вырásна érhető, világos | выши́ты hímzett |
| вы́рай meleg vidék; költöző madárraj | выя́ва ábra, ábrázolás |
| вырака́ца megtagadni vmit | выяджáць 1. kiutazni, kimenni, kihajtani 2. kicsúszní |
| выратавáнне megmentés | вядóма ismeretes, világos, természetesen |
| вы́раши́ца elhatározni | вядóмы ismert, ismeretes, bizonyos |
| выса́карóдны nemes, előkelő származású | вядрó vődör, dézsa |
| высвя́тлáць / вы́светлíць tisztázni, megmagyarázni | вязáць 1. kötni, megkötni, összekötni 2. horgolni |
| выскá́вца kiugrani, előtörni | вáзень fogoly |
| выслíзганы csúszós, siklós | вázkí ragadós, nyúlós |
| высо́ка magasan, magasra | вязьмо csomó |
| выстáва kiállítás | вялíзны óriási |
| вы́става́ць kiállítani | вялíкі nagy <i>Вялікае Княства Літоўскае</i> Litván Nagyfejedelemseg |
| вы́стаўка kiállítás | вáллы hervadt, fonnyadt, ernyedt, bágyadt |
| вы́стралíць löni | вяно́к koszorú |
| вы́ступ kiszögellés | вáнуць elhervadni, elfonnyadni |
| вы́ступа́ць kiállni, fellépni, beszédet tartani, megjelenni | вярбá fűzfá |
| вы́сыпа́ца kiszóródni, kihullani | вярнú́ца visszatérni |
| вы́сыхáць kiszáradni, kiapadni, megszáradni, elszáradni | вярнú́ць visszahozni visszajuttatni |
| вы́тапта́ць letaposni, összetaposni, összejárni | вяро́ука kötél, zsineg |
| вы́тóк forrás | вяртáца visszatérni, visszaállni |
| вы́тры́ва́ца kibírni, elviselni, törtöztetni magát | вярцé́ць forgatni |
| вы́тры́млíва́ць / вы́тры́маць elbírni, kiállni | вярыгí rég, egypti önsanyargató bilincs, lelki teher |
| выхавáльни́к nevelő | вярэ́дзíць kifárasztani, fájdalmat okozni |
| выхавáнец, выхавáнка tanítvány | вясélle esküvő |
| вы́хад kijárat, kijárás, megjelenés | вясénni tavaszi |
| выхóдзíць 1. kimenni, kiszállni 2. sikerülni 3. kiindulni 4. nyílni vhová | вясёлка szívárvány |
| выхó́вуа́ца nevelni | вясёлы vidám |
| вышíра́ць letörölni, megtörölni | вяскóвы falusi |
| вышíра́очы letörlő, megtörlő | вясná tavasz |
| выщь vonyítani, üvölteni | вятрýска irod szél |
| вышáгва́ца kihúzni, kirántani | вячéра vacsora |
| | вячéраць vacsorázni |

Г

| | |
|--|--|
| гавары́ць mondani, beszélni | гарáж garázs |
| гадава́ць felnevelni, termeszteni, tenyészteni | гарáчы forró |
| гадзіна́ óra (az idő mértékegysége) | гармо́нік harmónika |
| гадзіннік óra (szerkezet) | гаро́х borsó |
| гáдкі utálatos, undorító, ronda | гаро́шак zöldborsó |
| гáза petroleum | гарт edzés, edzettség |
| газава́ць gázt adni | гаршо́к edény, fazék |
| газéта újság | гары́зонт látóhatár, horizont |
| газéтык 1. újságárus, rikkancs 2. újságíró | гарé́зны csintalan, vásott, huncut |
| гай liget, erdőcske | гарэ́лка vodka |
| гайдáць himbálni, lóbálni | гарэ́ць égni |
| галавá fej | гáсну́ць kialudni, elhalványulni, elmúlni |
| галада́ць éhezni | гаспадáр gazda |
| Галáндыя Hollandia | гаспадáрка gazdaság |
| галасава́ць szavazni | гаспадáры́ць parancsolni |
| галі́ць borotválni | гаспадáйнін háziasszonýé |
| гáлка csóka | гасці́нна vendégszeretően |
| галлё rőzse, gallyak | гасці́ннасць vendégszerető |
| гало́үны 1. fő- 2. legfontosabb | гасці́нны vendégszerető |
| галу́бка 1. nősténygalamb 2. galambom (megszólítás, nőé) | гатава́ць beszerezni, előkészíteni, forralni |
| галубóк galambom (megszólítás, férfi) | гатó́вы kész |
| гáльшту́к nyakkendő | гато́үнасць készség, hajlandóság |
| гаманá zajongás, zsivaj, láarma | гваздзíк szegfű |
| гамані́ць beszélgetni, zajongani | гвалт 1. erőszak 2. kiáltás |
| Гáмбург Hamburg | геаметрýчины geometrikus |
| гáнак feljárat, (lépcső)tornác | геамétryя mértan |
| гáнда́ль kereskedeleml | генаеалóгія geneológia, családfa |
| ганарóвы 1. tiszteletreméltó 2. dísz- | генерáл tábornok |
| ганарóвы грамадзянін | герб címer |
| дíszpolgár | гéрбавы címer- |
| ганары́щца büszkélkedni, dicsekedni | Гермáния Németország |
| гандлёвы kereskedelmi, kereskedő | геро́й hős |
| ганéбны gyalázatos, csúfos | гигиéна 1. közegészségügy 2. higiéna |
| гáньба szégyen | гіну́ць elpusztulni |
| гáньбіць megségyeníteni | гістары́чны történelmi, történeti |
| гараджáнін városlakó | гістóрия történelem, történet |
| гарадскі városi | гладéш agyagkorsó, cserépfazék, köcsög |
| | глéба talaj |
| | глей iszap |

| | | | |
|----------|---|--------------|--|
| гліна | agyg | гóрла | torok |
| глóтка | torok, garat, gége | гóрыч | keserűség, bánat |
| глухí | 1. süket, tompa 2. vak- | госць | vendég |
| глуш | 1. mélye, sűrűje vminek 2. eldugott hely | грабаць | gereblyézni |
| глыб | 1. mélység 2. mélye vminek | грабянець | fésű |
| глыбей | mélyebb | гравюра | metszet |
| глыбінѧ | 1. mélység 2. mélye vminek | град | 1. jégeső 2. áradat, özön |
| глыбóка | mélyen | градуіраваны | fokokra osztott, fokbeosztással ellátott |
| глыбóкі | mély | гразь | kosz, piszok |
| глытáць | nyelni, falni | грамадá | 1. tömeg 2. társadalom |
| глядáч | néző | грамадзянін | polgár, állampolgár |
| глядзéць | 1. nézni, tekinteni 2. látszani | грамадства | társadalom, társaság, egyesület |
| гнаць | hajtani, terelni, üzni, hajszolni | граніца | határ |
| гнёсці | nyomni, szorítani, gyötörni | граф | gróf |
| гняздó | fészek | графіць | vonalazni, rovatokra osztani |
| год | év, esztendő | графства | grófság |
| гóдна | érdemesen | грацыёзны | bájos, kecses |
| гóднасць | érdem, érték, rang, cím | грацыя | báj, kellem, kecsesség |
| góжы | szép | Гродна | Grodno |
| гóйдаць | lóbálni, ringatni, dülöngélni | грóзны | félelmetes |
| góлад | éhség, éhínség | гром | mennydörgés, dörgés |
| góлас | hang | грóшы | pénz |
| góлуб | galamb | грýбасць | durvaság, gorombáság |
| góлы | meztelen, csupasz, puszta | грýдзі | mell |
| Гóмель | Gomel | грузавік | teherautó |
| гóнар | megbecsülés, tisztesség | грýзіць | megrakni, megpakolni |
| гóні | 1. paraszti parcella 2. átv (bevetett) szántóföld, mező | грýчык | rakodómunkás |
| гónki | gyors | грýкат | kopogás, kopogtatás |
| гóнта | zsindely | грукатáць | korogni, lüktni, zakatolni |
| гоп | hopp | грýпа | csoport, együttes |
| гóра | szomorúság | грýша | körte |
| гóрад | város | грыб | gomba |
| Гóрадня | Horadnya (ma hivatalosan Hrodna, lengyelül/oroszul: Grodno) | грыльяж | grillázs |
| горб | rúp | грымáса | grimasz |
| гóрды | büszke | грымáснічаць | grimaszokat vágni |
| гóрка | keserűen, keservesen | грымéць | 1. dörögni, csörömpölni 2. zengeni, zúgni |
| гóркасць | keserűség; keserű íz | грып | influenza |
| гóркі | keserű | грыўня | 1. grivna (középkori orosz pénzegység) 2. (ó- és középkori) |

| | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------|
| nyakék | гүрбә | hótorlasz, hóbucka |
| грéбci 1. evezni 2. összekaparni | гүрбок | uborka |
| грéх bün, vétek | гусыны | liba-, lúd- |
| грéцкi görög | гүслi | guszli (népi hangszer) |
| грéць (meg)melegíteni | густ | ízlés, íz |
| губá ajak | густы | súrű |
| губéрия kormányzóság | гусь | liba |
| губиць (el)pusztítani, tönkretenni | гутарка | beszélgetés |
| гудзéць zúgni, zümmögni, süvíténi | гучанне | hangzás |
| гудók sziréna, duda, szirénázás | гучаць | hangzani, hallatszani |
| гүзик gomb | гушчáр | sűrűség |
| гук hang | гэй | ej! |
| гул zúgás, dübürgés | гэта n ez | |
| гульнáj játék | гэ́так | így |
| гультай lusta, naplopó | гэ́таки | ilyen |
| гуляць sétálni | гэтаксáма | pont úgy |
| гумар humor | гэ́ты h ezt | |
| гумно szérű, szérűskert | гэ́тыя | ezek |

Д

| | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| дабáвіць 1. hozzáadni 2. pótolni, | дагнаць | beérni, utolérni |
| kiegészíteni | дагэтуль | azóta |
| дабрабыт jólét, boldogulás | дадаваць / дадаць | hozzáadni, hozzátenni |
| дабранач! jó éjszakát! | дадаткóвы | kiegészítő |
| дабráца elérni vmit, eljutni vmeddig | дадому | haza |
| дабрó jó(ság) | дазвól | engedély |
| дабрыняjólelkúség, jóság | дазволіць | megengedni |
| давáй, давáйце gyerünk! | дазнацца | megtudni, kikutatni |
| давéдацца megtudni vmit, tudomást szerezni vmiről | дайсцí | eljutni |
| давéрлівы bizalomteljes | даказаць | bizonyítani |
| давóдзіцца / давéсціся 1. kell, szükséges 2. úgy addódik | дакапацца | 1. leásni vmeddig 2. feltárni vmit |
| дагаварыць végigmondani | дакладна | pontosan |
| дагадзіць kedvére tenni, kedvében járni vkinkek | дакладней | pontosabban |
| даганяць utolérni | дакладны | pontos |
| дагледжанасць gondozottság, ápoltság, rendezettség | дакладчык | előadó |
| даглядáць vigyázni vmire, ápolni vkit | дакранацца / дакрануцца | megérinteni vmit |

| | | |
|-------------------------|----------|---------------------|
| дагнаць | дакумéнт | irat |
| дакладна | далéй | tovább |
| дакладней | далéч | távolság, messzeség |
| дакладны | | |
| дакладчык | | |
| дакранацца / дакрануцца | | |

| | |
|---|---|
| далечынá távolság, messzeség | даслéдчы kutató- |
| далёка távol, messze | даслéдчык kutató |
| далéкі távoli | даسىпны szellemes, elmés |
| далікáтны tapintatos, finom, | даүнéй régen |
| érzékeny | даүнéйшы régi, hajdani |
| далíна völgy | даўні régi |
| далóнь tenyér | даўнінá régi kor, régi idők |
| далучыць hozzácsatolni | даўнó régen |
| далъ távolság, messzeség | дах tető, fedél |
| далъбóг bizisten | дахóдзіць 1. elmenni 2. eljutni vmeddig 3. megérkezni 4. rájönni vmire |
| дáльні messzi, távoli | дахóдлівá érhetően, felfoghatóan |
| даляглáд látóhatár | дахóдлівей érhetőbben |
| дамалявáць (festményt, rajzot) | даць adni |
| befejezni | дачакáцца megvární, kivární, végigvární |
| дамéшвацца hozzákeverni vmit | дачкá vkinék a lánya |
| vmihez | дачынéнне kapcsolat, vonatkozás |
| дамóвіцца megegyezni | дашчэнту teljesen, egészen, végképp |
| дамоў haza | два kettő |
| даніна adó | дванáццаты tizenkettédik |
| даносіцца 1. tudomására jutni | дванáццаць tizenkettő |
| vkinek 2. elhallatszani | дварóвы¹ házhoz, udvarhoz tartozó |
| дапамагáць / дапамагчý segíteni | дварóвы² udvarházi férficseléd |
| дапамóга segítség | дваццáты huszadik |
| дапытваць megtudakolni | двáццаць húsz |
| дапытлівы érdeklődő, kutató | двоé 1. két, kettő 2. ketten |
| дап'янá részegségig, részrege | двор 1. udvar 2. udvarház, kúria |
| дар 1. ajándék, adomány 2. tehetség, | дворнíк házmester |
| képesség | дво́рык kis udvar |
| даравáць megbocsátani | двуҳсóты kétszázadik |
| дарагí drága | двуҳ'ярусны kétemeletes |
| даражыць (meg)becsülni, értékelni | джáла 1. fullánk 2. éle, pengéje vminek |
| даражéй drágább, értékesebb | джын gin (ital) |
| дарвінізм darwinizmus | джып dzsip |
| дarmá hiába, alaptalanul, | джэнтльмéн úriember |
| igazságtalanul | дзве kettő |
| дарогá út | дзвéры tsz ajtó |
| дарожка 1. kis út 2. ösvény 3. pálya | дзвéсце kétszáz |
| дарожны 1. úti, út- 2. utazási | Дзвінá Dvina |
| дарослы felnőtt | дзе hol |
| даруй(це) bocsánat! elnézést! | |
| дарунак ajándék | |
| даручэнне megbízás | |
| дарэмна hiába | |
| дасвéдчаны tapasztalt | |

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| дзе́вя́ты | kilencedik | дзя́вóчы | leányos, leány-, leánykori |
| дзе́вя́нóста | kilencven | дзядзíнец | templomtornác |
| дзе́вя́нóсты | kilencvenedik | дзéдзька | nagybácsi |
| дзе́вя́тиáццаты | tizenkilencedik | дзяду́ля | nagypapa |
| дзе́вя́тина́ццаць | tizenkilenc | дзяжúрны | ügyeletes, szolgálatban |
| дзе́вя́цісóты | kilencszázadik | levő | |
| дзéвя́ць | kilenc | дзéкаваць | megköszönni |
| дзе́вя́цьсóт | kilencszáz | дзéкуй! | köszönöm! |
| дзéд | apó | дзялі́цца | osztani, megosztani |
| дзéжка | (tészta)kelesztőedény | дзяржáва | állam, hatalom |
| дзéйнічаць | működni | дзяржáўны | állami |
| дзелавý | hivatali, hivatalos; üzleti | дзярúжка | zsákvászon, durva szövet |
| дзéля | neki, részére, -ért | дзéтлавы | harkály- |
| дзе́небудъ | valahol | дзя́чына | (felnőtt) leány |
| дзе́нідзé | itt-ott, imitt-amott, | дзяцінства | gyerekkor |
| | helyenként | Днепр | Dnyeper |
| дзень | nap | дóбра | jól |
| дзеразá | korpafü | добраахвóтна | önként, önkéntesen |
| дзес্যáтак | (vimből) tíz | добраумлéннасць | lelkismeretesség |
| дзес্যáты | tizedik | Добруш | Dobrus |
| дзéсяць | tíz | дóбры | jó |
| дзéщі | gyerekek | дóггляд | gondozás |
| дзéщца | eltűnni, elbújni | дождж | eső |
| дзéянне | cselekvés, tett | дóйлід | építész |
| дзеяслóй | ige | дóктар | orvos |
| дзёгаць | kátrány | дол | vminek az alja, alsó része |
| дзённы | nappali | дóля | 1. rész 2. osztályrész, sors |
| дзíва | csoda | дом | ház |
| дзíвák | különc, csodabogár | дónна | donna |
| дзíвіцца | csodálkozni | дónца | kis fenék |
| дзíвосны | csodálatos, lenyűgöző | дóпыт | kihallgatás |
| дзíда | lándzsa | дóрага | drágán |
| дзíк | vaddisznó | дóсвітак | virradat, hajnal |
| дзíкасць | vadság | дóсыць | elég |
| дзíкі | vad, durva, nyers | доўг | adósság |
| дзíрка | lyuk, rés | доўга | hosszan |
| дзí́на | különösen, furcsán | доўгі | hosszú |
| дзí́ны | különös, furcsa | дóўжыцца | tartani vmeddig |
| дзіця | gyerek | дóшка | tábla |
| дзіця́чы | gyerek- | драбіны | tsz létra |
| дзічына | 1. vad 2. vad vidék | дражніць | bosszantani |
| дзымхавéц | pitypang, | драмáць | bóbiskolni, szunyókálni |
| | gyermekláncfű | драпéжníк | 1. ragadozó állat 2. rabló |
| дзыму́ць | fújni | | |

| | | | |
|------------|---------------------------------|---------------|--|
| драціна | drót-, vezetékdarab | дұмашца | gondolkodni, gondolni |
| дрáца | elszakadni, tönkremenni | дұмашъ | gondolni, gondolkodni |
| драць | széttépni, elkoptatni, karcolni | дұмка | gondolat, vélemény |
| дрóбы | apró, jelentéktelen | дұрань | ostoba fickó |
| дрóвы | tsz tüzifa | дурнý | buta |
| дрот | drót | дурэць | rosszalkodni |
| друг | barát | дұх | lélek |
| другі | második, következő | духóүны | lelki |
| дру́жа | (megszólítás) haver! | душá | lélek, személy, egyén |
| | barátocskám! | дúшны | fullasztó, fulladt |
| дру́жба | barátság | душэўны | lelki; öszinte, barátságos |
| дру́жны | 1. baráti 2. együttes | ды | 1. és 2. de |
| дру́жына | druzsina (a fejedelem kísérete) | дыверсáнт | szabotör |
| друкава́ць | nyomtatni | дыéта | diéta |
| друкár | nyomdász | дык | így |
| друкáрня | nyomda | дым | füst |
| друкáрскі | nyomdai | дымны | füstös |
| дрыжáць | remegni, reszketni | дыпламáт | diplomata |
| дрызіна | (vasúti) hajtány | дыпламаты́чны | diplomatikusan |
| дрымúчы | sűrű, sötét, | дыхáниe | lélegzet |
| | áthatolhatatlan | дьялóг | párbeszéd |
| дрéва | fa | дьямéнт | gyémánt |
| дрéнна | rosszul | дэкларáцыя | 1. deklarálás, kijelentés 2. deklaráció |
| дрéнны | rossz | | дэкларáцыя незалéжнасцi Függetlenségi Nyilatkozat |
| дуб | tölgylegafa) | дэлегáт | küldött, delegátus |
| дубnáк | tölgyerdő, tölgyes | дэмакráтия | demokrácia |
| дубóвы | tölg-, tölgfából készült | дэпутáт | képviselő |
| дубóк | fiatal tölg | дэтáль | részlet; alkatrész |
| дугá | ív | д'ябал | ördög |
| дúжа | 1. nagyon 2. erősen | | |
| дúжы | erős | | |

E

| | | | |
|---------|-------------------------------------|------------|---------|
| éднасць | egység | епíскап | püspök |
| éјка | étel, ennivaló | éсци | enni |
| éздзіць | utazni | еўрапéйскі | európai |
| éлка | fenyőfa | Еўропа | Európa |
| éльнік | 1. fenyőerdő, fenyves 2. fenyőgally | éхаць | utazni |

Ё

ёд jód
ён h ö

ёсць lenni, létezni

Ж

ж, жа azonban, pedig, de, dehát, nos
жабрák koldus
жáваранак pacsirta
жадáнне vágy, kívánság, kedv
жадáны várt, kívánt
жадáць kívánni, vágyni vmire
жалéзны vas-
жáліцца panaszokodni
жаль részvét, sajnálat
жандáр csendőr
жанíцца feleségül venni vkit
жанóчы női, nő-
жанчýна nő
жардзíна pózna
жарт vicc
жартавáць viccelődni
жáртачкі tsz tréfa, móka
жартóўны vicces, tréfás
жаўрýк pacsirta
жах rémület, félelem, szörnyűség
жахлíвы rémes, szörnyű, borzasztó
жвáва nagyon, élénken, gyorsan
жмéня marék, maroknyi
жнец arató

жнівень augusztus
жнівó aratás, aratási idő
жónка feleség
жóраў daru; kútgém
жóрсткі kemény, szigorú
жóуты sárga
жудá szorongás, félelem
жúдасна félelmetesen, aggasztóan
жупán posztó félkabát, rövid kaftán
журавéль 1. daru 2. kútgém
журбá bánat, szomorúság
жывёла állat
жывёльны állati, állat-
жывы élő
жýта rozs
жытнёвы rozs-
жыхáр lakos
жыщё élet
жыщцяздóльны 1. életképes
 2. életrevaló
жыць élni
жéрдзíна rúd
жéрці felfalni, megzabálni
жэтón zseton

З

з 1. val, -vel 2. -ból, -ból 3. -tól, töl
за 1. mögé 2. vmin túl 3. -hoz, -hez,
 -höz 4. –ért 5. helyett
заадио 1. együttesen, közösen 2.
 együttal
забаранáць megtiltani, betiltani
забарóна tilalom, betiltás
забéгчы 1. beugrani, beszaladni 2.

előrefutni
забіráць elvinni
забítы halott
забіць megölni
зблудзíцца eltévedni
зблукáць elkezdeni barangolni,
 kóborolni
забрúджаны beriszkolt

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--|
| забы́тица | 1. feledékenyé válni 2. elmerengni | задзінóчанне | unió, államszövetség |
| забы́тие | feledés | zádní | hátsó |
| забы́ти | elfelejteni | задұма | elgondolás, terv, ötlet |
| зава́біць | magához csalogatni, odacsábítani | задұманы | eltervezett |
| завалі́ць | 1. telerakni 2. elzárni 3. ledönteni | задұмашца | elgondolkozni, habozni |
| зavaróжаны | elbűvölt, elvarázsolta | задумéны | elgondolkodó |
| заявява́ць | kivívni | заéзд | betérés, futó látogatás |
| завéя | hóvihar | заéхаць | betérni, benézni, elmenni vkiért |
| завісну́ць | fennakadni, lógva maradni | зажу́раны | szomorú |
| зарвýха | hóvihar | зажýць | élni, megélni |
| зарвýшны | hóviharos | зазелянéць | kizöldülni, megzöldülni |
| зарвóд | gyár, üzem | зайгра́ць | elkoptatni, elcsépelni |
| зарвóдзіць | 1. vezetni, vinni 2. bevezetni; elkezdeni | зайгры́ванне | elkoptatás, elcsépelés |
| зарвóдскі | üzemi, gyári | зайкáцца / зайнúцца | 1. dadogni 2. megemlíteni |
| зарвóзіць | 1. odaszállítani 2. behozni, beszállítani | зайнéлы | deres, zúzmarás |
| зарвóчны | 1. távolléti 2. levelező | зайнéць | (meg)deresedni |
| заявя́ць | 1. megkötni, bekötni 2. kezdeni | зайнтрыгóўваць | kíváncsivá tenni |
| загáдваць / загадáць | elrendelni | заискрýцца | szikrázni kezdeni |
| загадзя | idejében, idejekorán | зайгра́ць | 1. elkezdeni játszani 2. elcsépelni, elkoptatni |
| загáдка | rejtvény | зайздро́сциць | irigyelni vmit, vkit |
| загартавáны | edzett | займáцца | foglalkozni vmiel |
| загартóўваць | edzeni | займáць | elfoglalni |
| заги́нуць | meghalni, odaveszni, elpusztulni | займénник | névmás |
| заглáдзіць | 1. elsimítani, jóvá tenni 2. kivasalni | зайсцí | bemenni |
| заглédзе́цца | megbámulni | закавáць | bilincsbe verni |
| загнáны | elűzött | закáз | megrendelés |
| загóр'e | hegy mögötti hely | зака́зáць | rendelni |
| загрузíць | telerakni, megterhelni | заканамéрина́сць | törvényszerűség |
| задавальнéнне | 1. elégedettség 2. elégtétel 3. kielégítés | закарцéць | kedve támad |
| задавóлена | elégedetten | закахáны | szerelmes |
| задавóлены | elégedett | закі́дваць | megdobni, teleszórni, elhalmozni |
| задавóліць | eleget tenni, teljesíteni, megfelelni | закліка́ць | felszólítani |
| задáнне | feladat | заключáць | 1. bezární, lezární 2. tartalmazni 3. megkötni |

| | |
|---|--|
| закусіць harapni vmit | |
| закутак zug, sarok | |
| зала terem | |
| залаты arany- | |
| залаціць arannyal bevонni, bearanyozni | |
| залéжаць függeni vkitől, vmitől | |
| залéзці felmászni, bebjúni | |
| зalівáць / заліць elönteni, leönteni | |
| залóпаць csapkodni, tapsolni kezdeni | |
| зáмак vár, kastély | |
| замаўчáць elhallgatni vmit | |
| замéжны külföldi | |
| замéрци elakadni, megállni | |
| замéст vmi helyett | |
| замінáць elnyomni, zavarni | |
| замірённе békekötés | |
| замітусіцца sürgölődni kezdeni | |
| заможна gazdag | |
| заможны tehetős | |
| зáмужам férjezett, férjes | |
| замужжа házasság | |
| замуравáць befalazni | |
| замяніць helyettesíteni, pótolni | |
| занепакоены aggódó, nyugtalan | |
| занéсці 1. elvinni, odavinni 2. ter- jeszteni 3. beírni | |
| занýткі <i>tsz</i> (tan)óra, tanítás, foglalkozás | |
| занýты foglalt | |
| занýць elfoglalni, lefoglalni, szórakoztatni | |
| запавéдны feltve őrzött, védett | |
| запавéт hagyaték, végrendelet | |
| запавéтны titkos; szent | |
| запавóлены lassított, késleltetett | |
| запáл hév, lekesedés | |
| запаліцца meggyulladni, fellob- banni | |
| запáлы beesett | |
| запанавáць eluralkodni | |
| запáс készlet, tartalék | |
| запéчаны belesütve | |
| | запісвацца 1. feliratkozni 2. beirat- kozni |
| | запісваць 1. felírni, beírni 2. elkönyvelni |
| | заплáкаць elsírni magát, elkezdeni sírni |
| | заплéснець (meg)penészedni |
| | заплóшчаны lehúnyt, csukott (szem) |
| | заплóшчыць (szemet) lehúnyni, bezárni, becsukni |
| | запомніць megjegyezni |
| | запрашáць / запрасіць meghívni |
| | запыніць feltartóztatni, megállítani |
| | зарá haijnal |
| | зáраз most, jelenleg |
| | заразіцца megfertöződni |
| | зáраснік bozót |
| | зарасці 1. belepni, benőni 2. begyó- gyulni |
| | зарніца távoli villámlás |
| | зарóблены megszerzett |
| | зарóслы vmiel benött |
| | зарука jótállás, garancia |
| | зарýць elásni, eltemetni |
| | засвойваць elsajátítani |
| | зáсень árnyékos hely |
| | засéяць elvetni |
| | засланіць eltakarni, befedni |
| | заслáны (le)terített, (be)takart |
| | заслúга érdem |
| | заслужýць kiérdemelni, megérdemelni, megszolgálni |
| | засмучéнне bánat |
| | засмияцца felnevetni, elneveti magát |
| | заснавáны alapított |
| | заснавáць alapítani, megalapítani |
| | заснúць elaludni |
| | засóўваць betolni, rátolni |
| | заспéць (ott) találni <i>vt vhol</i> , tetten érsni, elkapni |
| | заставáцца / застáцца maradni |
| | застóлле ülöhely az asztalnál |

| | |
|--|--|
| заступіць elfoglalni; заступіць дарógy elállni az utat | защищать levert, összetört |
| застúпнік pártfogó | зачаравáны elvarázsol |
| засцілáць beborítani vmiel | зачаравáць elvarázsol |
| засяváць elvetni | зачасціць gyakoribbá válni |
| засядáць ülést tartani | зачынене zárt, csukott |
| затóе viszont, ellenben | зачэпка 1. kapcsolás 2. kampó |
| затóйвацца elbújni, elrejtőzni | зашыфравáны rejtelezni, kódolni |
| затрымáцца 1. időzni vhol 2. megakadni | заяць nyúl |
| затрэсціся megremegni, megrázkodni | збавéнне megszabadítás |
| затýм azután, ezután | збан kancsó, köcsög |
| заўвáжыць megjegyezni, észrevenni | збанók kancsó |
| заўждý minden, folyton, állandóan | зберагчы megőrizni, megóvní |
| заўзáты lelkes | збіráцца összegyűlni |
| заўсéдны minden, állandóan | збіráць gyűjteni |
| заўсéды minden | збóжжа gabona |
| заўтра holnap | збóр gyűjtemény |
| захавáцца megőrződni, megmaradni | збórník gyűjtemény, kötet |
| захавáць megőrizni, megtartani | збóчыць lekanyarodni |
| záхад nyugat | збрóйны fegyveres |
| захадзíць bemenni, túlmenni, megkerülni, lemenni | збрóя fegyver |
| захапíць elfoglalni, megszerezni | збрóя lószerszám |
| захаплénне szenvedély, vonzalom | збрыць leborotválni |
| захаплáцца lelkesedni vkiért, vmiért | збудавáць építeni |
| захацéцца kedve támad | збывацца megvalósulni |
| захварéць megbetegedni | зяляéлы sápadt |
| захóдні nyugati | збялéць elsápadni, elfehéredni |
| захóплена lelkesen | зважáць / звáжыць figyeleme venni vmit |
| захóплены elfoglalt | звáлены ledöntött, kidöntött |
| захóпнік hódító | званíць harangozni, csengetni |
| захоўвацца megmaradni, fennmaradni | званиць na тэлефоне felhívni vkit telefonon |
| захóўваць megőrizni | звáнне cím, titulus |
| зацвéрджаны felállított | зварótны ellenkező, ellentétes |
| зацвісці kivirágzani | звар'яцéць megőrülni, megbolondulni |
| зацікáвіцца felkelteni az érdeklödést | звáцца vmyilen nevet viselni |
| зацішша szélcsend | зваць hívni vkit vhova |
| | звер vadállat |
| | звéрху fentről |
| | зверинá vad |
| | звéстка 1. hír, értesülés 2. adat 3. tudomás |
| | звéсціся kipusztulni |

| | |
|--|---|
| звініць csengeni | здзівіць bámulatba ejteni |
| звон harang | здзіўленне csodálkozás |
| звонкі csengő | здóлець tud, képes vmire |
| звычай szokás | здольнасць tehetség, képesség |
| звычайна általában | здольны ügyes, tehetséges |
| звычайны általános, szokásos | здрада csalás, árulás |
| звяз szövetség | здранцвёлы zsibbadt |
| звязаны összekötött, kapcsolatos | здратаваць 1. letaposni, legázolni |
| звязваць / звязаць összekötni | 2. feltúrni |
| звярнуцца félredőlni | здымак fénykép |
| звяртаць / зварнучь fordítani (figyelmet, tekintetet) | з'едзены megevett |
| звярына nagy vadállat | з'езд kongresszus |
| звяць elhervadni, elfonnyadni | з'ездзіць elutazni |
| згадзіцца beleegyezni | зелень 1. zöldség 2. vminek a zöldje |
| згадка emlékezés | зэлле 1. zöld takarmány 2. főzet |
| згаранне égés | зеляніна zöld növényzet |
| згаснучь elaludni | землярòб földműves |
| згіб hajlítás, hajlat | землярòбства földművelés |
| згодна alapján, megfelelően | зérne mag, szem, szemcse |
| згубіцца elveszni | з'есці megenni, elfogyasztani, széträgni |
| згубіць elveszíteni | з'ехаць kiköltözni, lehajtani, leereszkedni |
| згубны végzetes | зжацьlearatni |
| згутуль ezért, ettől fogva | зжыць megszüntetni, felszámolni |
| здавацца tűnni vminek vmylyennek | ззаду hátul |
| здагадлівы találékony, éles elméjű | ззяць fényleni, ragyogni |
| здалёк távolról, messziről | зімá téli |
| здалі távolról, messziről | зімні téli |
| здань látomás, kísértet | зірнучь rápillantani |
| здарачца / здарацца történik vmi | зіхоткі fényes, ragyogó, csillgó |
| здаровы egészséges | злавіць fogni (halat, vadat, madarat stb.) |
| здароўе egészség | злазіць / злэзци 1. lemászni |
| здарыцца történni | 2. leszállni 3. lejönni |
| здарэнне eset, esemény | злама́ны törött |
| здатнасць alkalmasság, képesség | злачынства bűntett |
| здатны jó képességű, tehetséges | зле́ва bal oldalon, balról |
| здаунá régóta | злітак öntecs |
| здаць 1. leadni, letenni 2. bérbe adni 3. feladni; kiosztani | злом lebontás, törés |
| здэйсніцца beteljesülni | злосць harag, düh, méreg |
| здзéк megcsúfolás | Злучаныя Штаты Амерыкі Amerikai Egyesült Államok |
| здзекавацца gúnyolódni vkivel | злýдзенъ gonosztevő |
| здзівіцца meglepődni, csodálkozni vmin | |

| | | |
|---|---|---|
| зляжáлы | összeállt, összetapadt | felkutatni |
| зляцéць | 1. lerepülni, leszállni 2. felröppenni, elszállni | знахóдка 1. lelet 2. talált tárgy |
| змагáнне | csata, harc, küzdelem | знахóдлівасць találékonyság |
| змагáр | harcos | знаць 1. ismerni, tudni 2. nemesség, arisztokrácia |
| змагáцца | harcolni | значыны 1. jelentős, fontos 2. észrevehető |
| змагчý | tudni, -hat, -het, képes vmire | значыща szerepelni, tehát, következtetésképpen |
| змalaцíць | kicsépelni, összetörni | значыць jelenteni |
| змамónиць | befalni, bezabálni | значéнне 1. jelentés, értelemlé |
| zman | csalás | 2. jelentőség |
| змánlíвы | 1. csalóka 2. vonzó, csábító | zníkáць / zníкнуць eltűnni, elfoglani |
| змахнúць | lesöpörni, leverni | зишchanы megsemmisült, kipusztult |
| зме́на (fel)váltás, változás | | зишchaць megsemmisíteni, kiírtani, kipuszítani |
| змéст tartalom, tartalomjegyzék | | зиноў újból |
| змéчены lesöpört | | знявóлены szabadságától megfosztott; fogoly |
| змёрзлы megfagyott | | знямéць megnémülni, megdermedni |
| змíрýцца megbékálni | | знямóга kimerülés |
| змóйкнуць elhallgatni, elnémulni | | зóлак hajnal |
| змрачнавáты félhomályos | | зóлата arany |
| змрок félhomály, szürkület | | зóлатца aranyom |
| змroчны 1. félhomályos, alkonyati 2. komor | | золь nedvesség, nyirkosság |
| змуравáць felépíteni (köböl, téglából) | | зóна zóna, sáv |
| змушаць kényszeríteni | | зóрка csillag |
| змяншáцца csökkeni | | зрабíцца lesz, válik vmivé |
| змянýцца megváltozni, cserélődni | | зрабíць megcsinálni, megtenni |
| змяркáнне sötétedés | | зразумéлы érthető |
| змятáць lesöpörni, összesöpörni | | зразумéць megérteni, felfogni, belátni |
| змяць 1. lenyomni, letaposni 2. összegyűrni | | зраўнáцца egyenlővé válni |
| змяшчáць elhelyezni | | зrúчны kényelmes |
| змяя kígyó | | зрывáцца 1. leesni, lezuhanni 2. elszakadni |
| знаёмы ismerő, ismert | | зréбны házivászon |
| знайсí 1. megtalálni, felkutatni 2. vmyennek tartani | | зréшты 1. de azért 2. egyébként, különben |
| знак jel | | зуб fog |
| знакамítы ismert, híres, neves | | зубр bőlény |
| знарóк szándékosan | | зубróвы: зубрóвая трапá máriafű |
| знатны 1. előkelő 2. híres | | зубróўка máriafűvel készített |
| знахóдзíцца lenni vhol | | |
| знахóдзíць felfedezni, megtalálni, | | |

пáлinka
зусíм 1. teljesen, egészen 2. végleg
зыmpравіzaváць rögtönözni
з'ява 1. jelenség 2. jelenet
зялёны zöld
зямля föld

зямля́к földi, honfitárs
зямля́нка földkunyhó
з'яўляцца / з'явіцца megjelenni
з'явіцца на свеt világra jönni
зяць vő, sógor

I

і és
ігólка tú, varrótű
іgrpáць játszani
іgrpýша ld grúsha
іgrpýшча esti összejövetel,
(házi)buli
ідэалóгія világnezet, ideológia
ідэолаг ideológus
ідэя eszme, gondolat, ötlet
іерогліф hieroglifa
ільняны len-
імglá 1. szitáló eső, havas eső 2. köd
імжéць szemerkél, szítál
імклíвы heves, gyors, rohamos
імчáць robogni, száguldani
імшápa mohával benött mocsár,
mohaláp
імý keresztnév, név; névszó
іnáкш 1. mászképp, másképpen 2.
különben
іnáчай mászképp

індывідуум egyed, egyén
іней dér, zúzmara
ін'екцыя injekció
інжынер mérnök
інтэрс 1. érdeklődés 2. érdek
інтэрв'ю interjú
інтэр'эр enteriőr, belső tér
інтэрнацыянальны nemzetközi
іншазéмец külföldi
інши más, másik
іон ion
іржá rozsda
іржаны́ rozs-
іскра szikra
існавáць lenni, létezni
істýжка szalag
ісцí jönni
Італія Olaszország
іхні övéké
іхнія övéké

Й

Йéмен Jemen

каб azért, hogy
кабіна kabin, fülke
кáва kávé
кавáлак darab, falat

каваль kovács(mester)
кагó-нéбудзъ valakit
кадэцкі kadet *кадэцкі кóрпус*
kadétiskola, hadapródiskola

| | |
|---|---|
| кажұх 1. irhabunda 2. burkolat, köpeny | кáмень kő |
| казá kecske | кáмера cella |
| казák kozák | камíчны komikus |
| казáх kazah (férfi) | камлýга tömb |
| казáхскі kazah | кампазítар zeneszerző |
| казáць beszélni, mondani | кампаньён (üzlet)társ |
| кáзачны mesebeli, mesés | камп'ютэр számítógép |
| кáзка mese | Канáда Kanada |
| кайданы <i>tsz</i> (láncos) bilincs | канéчне feltétlenül, okvetlenül |
| кáйстра tarisznya, iszák | канең vége vminek |
| каламбóр szójáték, szóvicc | канкрéтина konkrétan |
| калдуны húmos derelye | кантрольна-прапускны: |
| кале́на térd, hajlat | кантрольна-прапускны пункт ellenőrző pont |
| кале́чка gyűrűcske | канферансъé konferanszié |
| кале́сы szekér | кáнцлер kancellár |
| кали ha, mikor, amikor | канцылýрыя iroda, hivatal |
| калідóр folyosó | каниéпция koncepció, elgondolás |
| калина kányafa | канчаткóвы végleges, végső |
| калис azelőtt, régen, előbb | канъяк konyak, borpárlat |
| калисъци valamikor | канюшня lóistálló |
| кальмýк kalmük (férfi) | капа́ць csepereg, szemerkél |
| кальмýцкі kalmük | капитán kapitány |
| кало́да 1. tuskó, farönk 2. vályú | капу́ста kåposzta |
| 3. egy csomag kártya | кáра buntetés |
| кало́дзеж kút; akna | карабéль hajó |
| кало́на oszlop | карагóд körtánc |
| кало́ссе kalász | кáрак tarkó, nyakszirt |
| кало́ць 1. (fel)vágni, (fel)aprítani | караць megbüntetni |
| 2. szúrni | кармíцель eltartó, családfenntartó |
| калы́ска bölcső | кармíць etetni, táplálni |
| калыхáць 1. hintáztatni, ringatni | кáрник büntető, megtorló (személy) |
| 2. inogni, dülöngélni | карóва tehén |
| кальца́вы гуýру-, kör- | кароль király |
| калю́чи szöges | кароткі rövid |
| каля nagyjából | кáрта térkép |
| Каляды Karácsony | карцина kép |
| каляндáр naptár | карчмá 1. kocsma 2. vendégfogadó |
| калярóвы színes, tarka | карыстáцца 1. (fel)használni, alkalmazni 2. birtokolni |
| камáнда 1. csapat 2. vezényszó, | каре́чневы barna |
| parancs | карéта hintó |
| камáндванне parancsnokság | касá kasza |
| камандзíр parancsnok | каса́гór lejtő, hegyoldal |
| камénni kő- | |

| | |
|--|--|
| касінéп kaszás parasztfelkelő | кіпары́савы ciprus- |
| касіць (le)kaszálni | кірава́нне 1. irányítás, igazgatás, vezérlés 2. vonzat |
| кастрычнік október | кірава́ць vezetni, irányítani |
| касцёр táborfürdő | кіраўніцтва irányítás |
| касьбá kaszálás | кірмáш vásár |
| каталік katolikus | кірунак irány |
| каталіцкі katolikus <i>каталіцкая</i> | кіце́ль kiszél |
| <i>вéra</i> katolikus hit | кіслы savanyú |
| катóры 1. melyik 2. hány, hányadik | кішэ́ць nyüzsgőni, hemzsegni |
| 3. aki, ami, amelyik | клáдка (fel)rakás, falazat |
| каўбасá kolbász | клапаці́цца gondoskodni |
| Каўка́з Kaukázus | клас osztály |
| каўка́зскі kaukázusi | класічны klasszikus |
| кахáнне szeretet, szerelem | клáсці rakni, helyezni |
| кахáны kedves, szeretett, kedvenc | клей enyv |
| кахáць szeretni, kedvelni | клекатá́нне vijjogás, rikoltás |
| каці́цца 1. gurulni, gördülni 2. | клёкат vijjogás, rikoltás |
| robogni | клён juharfa, jávorfa |
| каці́ць gurítani, görgetni | кліенту́ра ügyfelek, vevőkör |
| кáчка kacska | клікаць hívni |
| кáша kása | клíмат éghajlat, klíma |
| каштó́үны értékes, drága | клін ék |
| кашу́ля ing | клóпат gondoskodás |
| кáяцца megbálni vmit | клóпаты vesződség; utánjárás; |
| квас kvasz | gondok |
| кватаравá́нне el-/beszállásolás | ключ kulcs |
| кватэрá lakás | клáсці elátkozni, megátkozni |
| квётка virág | кніга könyv |
| квітні́ючи virágzó | кнігадрукавá́нне könyvnyomtatás |
| квітóк nyugta, elismervény | кнігáрня könyvesbolt |
| квóлы gyenge | кніжны könyv-; írott |
| квяцісты virágzó, tarka, színes | кні́жа herceg, fejedelem |
| кéлля cella | кні́жы fejedelmi, hercegi |
| кéмлі́вы értelmes, jó felfogású | князё́ұна hercegnő |
| кéпска rosszul | князь fejedelem, herceg |
| кефíр kefir | кня́ства fejedelemség |
| ківáць hintáztatni, ringatni | кóжны mindegyik, minden egyes |
| кідáцца 1. dobálózni vmitvel | кол karó |
| 2. rohanni, sietni 3. vhova veti | кóлаты 1. vágott, aprított 2. szűrt |
| magát | кóлер szín |
| кідáць / кінуць vetni, dobni | кólіс valamikor |
| Кieў Kijev | кóлькасць mennyiség |
| кінó mozi | кóлькі mennyi, amennyi |
| кінуты elhagyatott, elhagyott | |

| | |
|--|--|
| кóмпас iránytű, tájoló | кружбыш 1. (meg)forgatni 2. bo- |
| кóнна lovon, lóháton | lyongani |
| кónník lovás | крутбы 1. meredek, hirtelen, éles |
| кónníца lovasság | 2. szigorú |
| кónны ló-, lovas <i>кónны рýцар</i> | крухмал keményítő |
| lovag | круцьшь 1. forgatni 2. sodorni, |
| кóнскí ló- | pödörni |
| конь ló, paripa | кryvávy véres |
| кóрань gyökér | кryváva-чырвóны vérvörös |
| корм 1. takarmány 2. élelem, eledel | кryvíčky krivicsek |
| кóршак héja | кryж kereszt |
| кóсмас világűr, világgegyetem | кryжóвы keresztes <i>крыжóвы</i> |
| косць csont | пaxóд keresztes hadjárat |
| кóшка (nőstény)macska, cica | кryк kiáltás, rikoltás |
| кравéц szabó | кryкнуць felkiáltani |
| краина táj, vidék | кryлле szárnyak |
| край 1. vége, széle, pereme vminek | кryло szárny |
| 2. vidék, táj | кryмскí krími <i>кры́мская татáры</i> |
| Кrákaў Krakkó | krími tatárok |
| крама üzlet, bolt | кryніца forrás |
| кранáць / кранúць 1. | кryнічны forrás- |
| (meg)érinteni, (meg)fogni 2. | кryтúда sértés, megbántás |
| meghatni | кryлляцца kényeskedni |
| крапівá csalán | кryхý keveset, kicsit |
| красá szépség | кryчáць kiáltani, kiabálni |
| красавáцца pompázni, ékeskedni | кréсла szék, fotel |
| красавáць virágzani; tündöklni | кréўны vér szerinti, vér-, vérségi |
| красавík április | кудý hová |
| красавíцкí áprilisi | куды-нэбудзь valahová |
| красамóўства ékesszólás | ку́заў karrosszéria, kocsiszekrény |
| кракса virág | культúра kultúra |
| крайзнáўчы tájkutató- | ку́ля lövedék |
| крок lépés | Купálle Szent Iván napja |
| кроп kapor | купáльскí: <i>купáльская noch</i> Szent |
| кróplя csepp | Iván-éj |
| кróсны tsz (házbeli) szövöszék | купáнне 1. fürdés, fürdőzés 2. für- |
| кроў vér | detés |
| кróчыць lépni, lépkedni, járni | купéц kereskedő |
| круг kör | купéцкí kereskedői, kersekedő- |
| круглы 1. kerek, kör- 2. teljes | купіна zsombék |
| кругом 1. körül 2. körös-körül | купляць / купіць venni, vásárolni |
| 3. teljesen | курапáтка fogoly (madár) |
| кружбыцца forogni, keringeni, | курбыны: <i>курбíныя патрахí</i> |
| körözni | csirkebelsőségek |

ку́рыца csirke
куст bokor, cserje
кут 1. sarok 2. szög
кутóк (kis)sarok, zug

ку́фар láda
кухónны konyhai
ку́ча kupac, halom, rakás, tömeg
кштálтам mintha csak, akárcsak

Л

лабаратóрны laboratórium
láва pad
láвачка kis pad, padocska
лаві́ць fogni (halat, vadat, madarat
stb.)
лáгерны tábori, láger-
лагóдны szelíd, jámbor
лад 1. rend, rendszer, berendezkedés
2. igemód
лазá 1. vessző 2. fűzfa
лáзия (gőz)fürdő
лápка (kis) mancs, láb(acska)
(állaté)
лапшá metélt tészta, laska
лáска 1. jóság, nyájasság 2. menyét
ласкáвы szíves, szívéllyes, kedves
лáстаўка fecské
ласу́нак 1. édesség, nyalánkság,
csemege 2. ínyencfalat
Лáтвія Lettország
латрýга naplopó, csirkefogó,
gazfickó
лáта folt
лацíна latin nyelv
лацінскі latin
лебядзíны hattyú-, hattyúfehér
легéнда legenda
легкавý: легкавáя аўтамашына
személygépkocsi
легкадумнасць könnyelműség,
meggondolatlanság
лёгчы 1. lefeküdni 2. ráereszkedik
ледзяны jeges
ледзъ alig, aligha
лéдзъве éppen hogy, alig hogy
леднікóвы jég-, jeges-

лéзи felmászni, bemászni,
beleavatkozni
лéкар orvos, gyógyász
лекарскі orvos-
лекі tsz gyógyszer
лённы hűbéri, hűbér-
лéнта szalag
лéпши jobb, legjobb
лес erdő
лесавíк 1. erdőlakó 2. erdei manó
лéta 1. évek, esztendők 2. nyár
лётам nyáron
лётапіс krónika, évkönyv
лétaсь tavaly
лётні nyári, nyárias
Летýва Litvánia
летýвісکі litván *летýвіская мóва*
litván nyelv
леў oroszlán
лечаны gyógykezelt, kigyógyított
лешч dévérkeszeg
лёгка könnyen, könnyedén
лёгкі könnyű
лёд jég
лён len
лëс sors
лётаць repülni, szállni, repkedni
лжéвасць hamisság, vminek a
hazug volta
лівень zápor(eső)
лілéя liliom
лілóвы lila (színű)
лімузін limuzin
лíпа hársfa, hárs
ліпень július
ліпеньскі július

| | |
|---|--|
| лі́ра lant, líra | лось jávorszarvas |
| лі́рика lírai költészet | луг 1. rét, mező 2. lúg |
| ліст ¹ (fa)levél, lomb | лугавіна kis rét |
| ліст ² 1. lap 2. levél | лúжа (eső-/talaj)vízből összegyűlt pocsolya/tócsa |
| лістава́цца levelezni | лúжына tócsa, pocsolya |
| лістапáд november | лýжка kanál |
| лісто́та lomb, lombozat | лýсы kopasz, kopár |
| лісце levélzet | лýгота kiválltság, kedvezmény |
| літара betű | льдзінка kis jégtábla |
| літарату́ра irodalom | льнаво́дчы lentermelő |
| літарату́рна-мастáцкі irodalmi- művészeti | лі́оба kellemes |
| літарату́рны irodalmi | любаўа́цца gyönyörködni vmben |
| літасці́ва kegyesen, könyörületesen | лю́басць szeretet |
| літвін litván (férfi) | люба́тá báj, varázs, gyönyörűség |
| літóвец litván (férfi) | лю́бімы kedvenc |
| літóүскі liván | лю́біць szeretni |
| літр liter | лю́боў szerelem |
| ліхалéцце viszontagságos, nehéz idők | лю́боўны szerelmi, szerelmes |
| ліхі gonosz, rossz <i>ліхáя сіла</i> gonosz erő | лю́бы kedves, szeretett |
| лі́цца folyni | лю́бі bármelyik, akármelyik |
| ліццё 1. öntés, öntészet 2. öntvény | лю́дзі tsz emberek |
| ліць 1. öntení, tölteni 2. ömleni | людскі emberi |
| лічба számjegy | лютава́ць kegyetlenkedni |
| лічбінка lárvá | лю́твы ¹ 1. kegyetlen, vad 2. kínzó, gyötrő |
| лічбіцца számít, tartják vminek, számításba venni | лі́гчэй könnyű |
| лічбіць 1. számolni, számítani 2. tartják vminek | ляжáць 1. feküdni, heverni 2. van, fekszik, elterül |
| лічэнне számolás | лýмпа lámpa |
| ліштва ablak- v. ajtókeret | лясіна (kivágott fa) törzse, rönk |
| лоб homlok | лясісты erdős |
| лóжак ágy | ляснік erdész, erdőőr |
| лóкаць könyök | ляснік-палясóушчык erdőőr |
| лом hulladék, törmelék | ляснý erdő- ляснáя зóna erdőöv |
| лóпаць 1. zabálni, fálni 2. ütni, csapkodni | лясýн erdei manó |
| | ляцéць repülni, szállni |
| | лячбіць gyógyítani |

M

мáбыць valószínűleg, bizonyára
магазін bolt, üzlet
магіла sír
Магілле Mogiljov
магутны hatalmas
магчы képes vmiре, -hat, -het, tudni
 vmit
магчыма lehetséges
магчымасць lehetőség, alkalom
мадзъяр magyar
мадонна madonna
маé enyémek
маё s enyém
маёмыасць vagyon, tulajdon
маёнтак kúria, birtok
мажліва lehetséges
мажны zömök, köpcös
мазоль tyúkszem
мазь kenőcs
май május
майнік árnyékvirág
майстар mester
майстэрня műhely
майстэрства mesterség
макракосмас makrokozmosz,
 világgyetem
макрэць (meg)ázni
мáла 1. kevéssé, kevés 2. nem elég
маладосьць fiataloság
малады fiatal
малако tej
малапрыкметна alig
 észrevehetően
малéнне ima, fohász, könyörgés
малéнства (kis)gyerekkor
малéнькі kis, kicsi
маліннік málnabokor
малітва ima
малоць 1. öröl, darál 2. fecseg
малочны tejes, tej-
малы kicsi
малонак rajz

малявáць festeni, rajzolni
маляунічы festői
мáма anyu, mama
манá hazugság
манастыр kolostor
манастырски kolostori
манáх szerzetes
манáх-бернардзінец cisztercita
 szerzetes
манáх-піяр piarista szerzetes
манáшка 1. szerzetesnő 2. apáca-
 lepke
мангóла-татáрски mongol-tatár
манéра mód
манумéнт emlékmű
манцёр 1. villanyszerelő 2. (motor)-
 szerelő
мара vágy, álom
маральнасць 1. erkölcs, morál
 2. erkölcsösség
маркóцица szomorkodni,
 bánkódni, búsulni
мармурóвы márvány-
марна 1. hiába 2. alaptalanul,
 igazságtalanul
мароз fagy, dermesztő hideg
марозиць fagyni, fagyasztani
марудны lassú
мáрыць álmodozni vmiről
мáса tömeg
мáсавасць tömeges jelleg
Маскóвія Moszkvia
мастáк művész
мастáцкі művészeti
мастáцтва művészet
матацыкль motorkerékpár
мáтка anyu
матуля anyuci
матч mérkőzés, meccs
матéй motívum
матэмáтыка matematika
матэрыял anyag

| | |
|---|--|
| матэрыя́льны anyagi, anyag- | |
| маўклівы hallgatag, szófukar | |
| маўля́ў úgymond | |
| маўчанне hallgatás, csend | |
| маўчáць hallgatni, csendben lenni | |
| махáць 1. integetni 2. lengetni, lobogtatni | |
| махрý rojt | |
| мáці anya | |
| мацнéць megerősödni | |
| мацнéй erősebb | |
| мачáнка: мачánka з блінáмі palacsinta mártással | |
| мачáць belemártani | |
| машы́на autó | |
| мая́ <i>n</i> enyém | |
| маянéз majonéz | |
| маяцца kínlódni, gyötrődni | |
| меда́ль érem, érdemérem | |
| медальён medalion | |
| медзь réz | |
| мéдык orvos | |
| медици́на orvostudomány | |
| меди́чны orvos- | |
| Мéкка Mekka | |
| меліяра́цыя talajjavítás | |
| мелкавóдзе 1. alacsony vízállás 2. sekély víz | |
| мéлкі sekély | |
| мелóдия dallam | |
| memарыя́льны emlék- | |
| менаві́та pont, éppen | |
| мéней kevesebb | |
| Менск Menszk (ma Minszk) | |
| менш kisebb, kevesebb | |
| меркавáць értelmezni, magyarázni | |
| мерседэс Mercedes (automárka) | |
| мéсца hely | |
| мéсці 1. seperni 2. kavarni | |
| мéсяц hónap | |
| мétad módszer | |
| метáл fém | |
| металалóм fémhulladék | |
| метр méter | |
| | метрó metro |
| | мéцца van, létezik, található |
| | мець van neki, birtokolni |
| | меч kard |
| | мешаніна keverék, zagyvalék |
| | мёд méz |
| | міг pillanat |
| | між között <i>mіж іншага</i> többek között |
| | міжнарóдны nemzetközi <i>міжнародная мова</i> nemzetközi nyelv |
| | мікрако́смас mikrokozmosz |
| | мілагу́чна jó hangzásúan |
| | міліцыя́нер rendőr |
| | міліцéйскі rendőri, rendőrségi |
| | мілы kedves, derék, helyes |
| | мільгану́ць felcsillanni, felvillanni, feltünni |
| | мільён millió |
| | мільённы 1. milliomodik 2. milliós |
| | мілья́рд milliárd |
| | мілья́рдны milliárdos |
| | Мінск Minszk |
| | мінúлы múlt, elmúlt |
| | мінúта perc |
| | мінúць 1. elmenni, elhaladni 2. megkerülni 3. megmenekülni |
| | мінúшчына a múlt |
| | мір béke |
| | мірны béke- <i>мирная дамόва</i> békeszerződés |
| | міráж illúzió, délibáb |
| | міска tál |
| | мітынг nagygyűlés |
| | мішэнь céltábla, célpont |
| | млець bágyadowzni, ájuldozni |
| | мліва örlés, örlemény |
| | млын malom |
| | мно́га sok |
| | мно́ства sokaság |
| | мо lehet, lehetséges |
| | мóва nyelv |
| | мовазнáўства nyelvtudomány |

могілкавы temetői, temető-
модны divatos, divat-
мόжка lehet, lehetséges
можна lehetséges, lehet *можна*
назваць nevezhető
 мой h enyém
мокры nedves
мол móló
молодзь fiataloság, a fiatalok
момант pillanat
мора tenger
мощны erős
мочаны lében eltett (gyümölcs,
зoldség)
мроя ábránd
мудра okosan, bölcsen
мудрасць bölcsesség
мудры bölcs
муж férj
мужна férfiasan
мужнасць bátorság, férfiasság
мужны férfias
мужчына férfi
мужык muzsik, orosz paraszt
муза múzsa
музей múzeum
музыка zene
мука liszt
мұка kín, gyötrelem
мұляць 1. dörzsölni 2. rezselni,
aprítani

мур 1. kőfalazás, kőfelrakás 2. kőház
мусіць köteles vmire
мұха légy
мчапца 1. száguldani, rohanni
2. továtunni
мы mi
мыщё mosás
мыць mosni
мыш egér
мышка egérke
мэбля bútor
мэта cél
мэтазгодна célszerűen
мядзведь medve
мяжá határ
мякка puhán, lágyan, enyhén
мяккі puha *мяккі характар* szelíd
természet
мянұшка csúfnév
мяркаваць hinni, tartani
мяса hús
мястечка település
мясці 1. söpörni, seperni 2. kavarni
мясцина hely, vidék
мясцобасць vidék, hely
мяцеліца hóvihar
мяць dagasztani, gyúrni, formálni,
összegyűrni
мяч labda
мяшок zsák

H

наадварот fordítva, ellenkezőleg
набег rajtaütés, portyázás
набліжаны közel álló
набліжáцца közeledni
набрысці 1. rátalálni, rábukkanni
2. összegyűlik
набывáць / набыць 1.
(meg)szerezni 2. nyerni, kapni
набытак 1. szerzemény 2. holmi,

cókmók
наважыцца elhatározni magát
наваколье környék
навальніца zivatar, vihar
нават még ... is
наведаць (meg)látogatni
навéйши újabb, legújabb
навéк örökre
навéла novella

| | |
|---|--|
| навýка tudomány | magát |
| навéдваць (meg)látogatni | назвáць / назывáць 1. elnevezni, hívni vminek 2. megnevezni, |
| навéрce fent | felsorolni |
| навéрх fel, felfelé | |
| навóддаль odébb, kissé messzebb, távolabb | назирáнне megfigyelés |
| навóкал körben, vmi körül | назирáць megnézni |
| навóшта miért, minek | назлó vkinkek a bosszantására |
| навучáльня iskola, tanintézet | назнáчыць 1. kitűzni, kijelölni, megállapítani 2. kinevezni |
| навучы́цца tanulni, okulni | назоýлівы tolakodó, szemtelen |
| навучы́ць tanítani, oktatni | найбóльш leg-, leginkább |
| нагá láb | найважнéйши legfontosabb |
| нагáдваць emlékeztetni | найвялікшы legnagyobb |
| нагбóм: <i>níць</i> <i>нагбóм</i> edényt megdöntve inni, vedelni; <i>átv</i> habzsolni | найкаштóунейши legdrágább, legértékesebb |
| надáлей a jövőben, ezentúl | наймéниш legkevésbé |
| надвор'e időjárás | найпрыгажéйши legszebb |
| надзéйна biztosan, mindenkiéppen | найчасиéй többnyire |
| надзéйны biztos, megbízható | накáz utasítás, rendelkezés |
| надзéлены megáldott | наканавáна útmutatóan |
| надзéя remény | накасиць lekaszálni |
| надзвýчай rendkívül | накíравáць küldeni |
| надзíва meglepően | накладáць rátenni, rárakni |
| надзívíцца csodálkozni | накоýт vmiivel kapcsolatban |
| надзялíць ellátni, juttatni vkinkek vmit | накрывáць befedni, eltakarni |
| наdpis felirat | накштált hasonló |
| наdpisáць 1. ráírni, feiratozni 2. dedikálni | наlamáны letört, összetört |
| надрукавáны (ki)nyomtatott | наláýník padtakaró (anyag, szövet) |
| надрукавáць (ki)nyomtatni | алéва balra |
| нáдta nagyon | налéжаць tartozni vhez |
| надымíць füstölni, füstölögni | налéжны kellő, szükséges, illő |
| надысцí beáll, beköszönt | налиúка gyümölcslikőr |
| наéздзíцца kiutazza magát | налíчваць számlálni, megszámolni |
| назád hátra | намалóт cséplés |
| назапáшваць felhalmozni | намалявáны ráfestett |
| назаўсéды mindörökre | намáрыць 1. megölni, elpusztítani 2. elgyötörni |
| назбíраць összegyűjteni, összeszedni | намёк célzás, utalás |
| нáзва elnevezés | намéр szándék, elhatározás |
| назвáцца / назывáцца 1. vminek hívna vmit 2. vminek nevezi | намéрыцца elhatározni |
| | намíлавáцца kienyelegni magát |
| | наóгул többnyire |
| | напагатóбе készen lenni, készen állni |

| | |
|---|---|
| напáд támadás | настайцца sokat állni, álldogálni |
| нападáць megtámadni | настóй kivonat, főzet, párlat, |
| напакýтвацца megszenvedni | tinktúra |
| напáсci megtámadni | настóйлівa kitartóan, állhatatosan |
| напаткáць találkozni vkivel, fogadni vkit | настрóй hangulat, kedv |
| напаўнáць megtölteni, teletölteni | настúпны következő |
| напачáтку kezdetben | насúстрaч 1. vki elé, vki fogadására 2. szembe |
| напéрад előre | насцярóжваць gyanakvová tenni |
| напéрадзе elöl | насыцíцца jóllakni, telítődni |
| напéў dallam, melódia | наталáць csillapítani, (szomjat) oltani |
| напíсаны írott | натóўp tömeg |
| напicáць megírni | натхнéнne ihlet |
| напóй ital | натхнёна lelkesen |
| напóмniць emlékeztetni, figyelmeztetni | натхnáць ösztönözni |
| напóўнены tele, telis-tele | натúra természet, jellem |
| напráва jobbra | наўзбóч oldalt vmi mellett |
| напрасíцца kierőszakolni, kiprovokálni vmit | наўчáць megtanítani |
| напrá́ду komolyan, valóban, csakugyan | наftапeraapрацóúчы kőolaj- feldolgozó |
| напрúжанне 1. erőfeszítés 2. feszültség | нахадзíцца van, található, tartózkodik vhol |
| напрýklad például | нахвалíцца eleget dícsérni |
| напячáць megsütni, kisütni | нацалавáцца kicsókolozza magát |
| нарабíць 1. elkészíteni, megcsinálni 2. okozni, elkövetni | нацéшыцца kigyönyörködni magát vmiben |
| нараджáць szülni | наáцыя nemzet |
| нараджéнne születés | нацыянальнасць nemzetiség, nemzeti hovatartozás |
| нарадзíцца születni | нацыянальны nemzeti |
| наракáнне zúgolódás | начáльнík főnök, vezető |
| Нáрaч Naracs | наchléжны éjjeli |
| нарóд nép, nemzet | начнá éjjeli, éjszakai |
| нарóдны népi, nemzeti | наш <i>h</i> miénk |
| нáры tsz prics | нашáша <i>n</i> miénk |
| нарéшце végül, végre | наштó miért, minek |
| насéкчы felaprítani, összevágní | нашчáдак utód, leszármazott |
| насíць hordani, vinni, viselni | наáшы tsz miénk |
| наsméшка gúny, gúnyolódás | нашéсце betörés, invázió |
| наснéдацца bereggelizni | не nem, ne |
| насóука zsebkendő | неабсéжны mérhetetlen, határtalan |
| настáүнík tanító, tanár | неабхóдны szükséges, nélkülözhetetlen |
| настáүнíца tanítónő, tanárno | |

неакрэслены határozatlan,
 bizonytalan
неацэнны felbecsülhetetlen értékű
нёба ég, égbolt
небяспечна veszélyesen
небяспечны veszélyes
неведама nem tudható
невымерны felmérhetetlen
невырásны homályos, nehezen
 érthető, elmosódott
невычэрпны kimeríthetetlen
невядома nem tudható, nem tudjuk
невядомы ismeretlen
невялікі kis, kicsi
недалёка nem messze
недалекі közeli
недарчна alkalmatlanul, nem
 helyénvalóan
недарчнасць vminek a nem
 helyénvaló volta
недастойны méltatlan, meg nem
 érdemelt
недасягнуты elérhetetlen
недзе valahol
нездаволена elégedetlenül
незалежна függetlenül
незалежнасць függetlenség
незаняты szabad, üres
незарослы be nem nött
незаўажаны nem észlelt, észre
 nem vett
незвычайны nem mindennap, különleges
незнамы ismeretlen
незразумэлы érthetetlen
нейкі valamilyen
некалі valamikor
некалькі néhány
некаторы egyes, (egy) bizonyos
нектар nektár
нельга nem lehet, tilos, nem szabad
нёма szótlanul, hallgatagon
немагчыма lehetetlenül
немагчымы lehetetlen

нематá némaság
нёмцы németek *нёмцы-крыжакі*
 német kereszteslovagok
ненавідцець utálni, gyűlölni
ненавіснік gyűlölködő, ellenséges
 férfi
ненаглядны kedves, drága
непакоіць nyugtalanítani
непапраўны javíthatatlan
непаразумéнне félreértés, tévedés
непаўторны egyedülálló,
 utánozhatatlan
непачцівасць tiszteletlenség
непераходны tárgyatlan, intranzitív
непрыдатны alkalmatlan,
 használhatatlan
непрыемнасць kellemetlenség
непрытомуны eszméletlen
нёрат (háló)varsa
нерашучасць bizonytalanság,
 határozatlanság
нерухома mozdulatlanul, kötötten
нёруш szűz föld; érintetlen erdő, táj
несамавіты jelentéktelen
несапрядуны hamis, általános
неспакойны nyugtalan
несправядлівасць igazságtalanság
нёсці vinni, tartani, viselni
нётры 1. a föld mélye 2. vminek a
 belseje
нетутэйши nem idevalósi
неўзабáве hamarosan, rögtön,
 rövidesen
неўмірúчи halhatatlan
неўпарадкавáны szabályzatlan
неўрадлівы terméketlen
нециярплівасць türelmetlenség
нечакана váratlanul
нечаканаасць váratlanság,
 meglepetés
нечалавéчы emberfeletti
нёшта valami
Нёман Nyoman (folyónév, orosz:
 Nyemen, lenygel: Niemen, litván:

| | |
|---|---|
| Нēмunas) | kényszerűség |
| ні se, sem | нягэглы igénytelen külsejű, csúnya |
| ніадкүль sehonnan | нягледзячы: <i>нягледзячы на што</i> |
| нібы 1. pontosan úgy, mint 2. | vminek ellenére |
| akárcsak 3. mintha | |
| нібұта mintha, akárcsak | нягода baj, szerencsétlenség |
| ніва szántóföld, mező | нядáұна nemrég |
| нівόдны egy sem, senki | нядзéля vasárnap |
| нідзé sehol | нядóбрь rossz |
| ніжні alsó | нязвóдны csalhatatlan, megbízható |
| ніз vminek az alja, alsó része | нязгóдны nem egyetértő |
| нізка alacsonyan; aljas módon | нязмéнны 1. állandó, változatlan |
| ніку́ды sehová | 2. hű |
| нітачка cérnaszál | нязнáны ismeretlen |
| нітрát nitrát | някéпскі nem rossz, elég jó |
| ніхтó senki | нямá nincs |
| ніц arccal lefelé, hason | нямáла nem kevés, számos, sok |
| ніць fonál, cérrna, szál | нямéцкі német |
| ніяк sehogy, semmiképp | нямéць megnémulni; megdermedni |
| ніякі 1. semmilyen, semmiféle | Нямéччына Németország |
| 2. rossz, semmit sem érő | нямнóга nem sok, kevés |
| но: но! gyí! (lovak nógatásakor) | нянáвісць gyűlölet |
| новенъкі vadonatúj | нянъка dajka, dada |
| новы új | няпісаны írott, megírt |
| нож kés | няпráуда hazugság |
| нос orr | няпрóшаны kéretlen, hívatlan |
| нóта 1. hangjegy 2. kotta 3. jegyzék | няпéұна megbízhatatlanul |
| нóтка 1. hang 2. árnyalat | Нясвíж Nyeszvitsz |
| Нóўгарад Novgorod | нясвíжскі nyeszvizi |
| ноч éjszaka | нясмéла 1. bátortalanul 2. nyug- |
| нóчкай éjjel | talanul |
| нóччу éjjel | няспéйнна szüntelenül, megállás |
| ну 1. ды ну? tényleg? igazán? | nélkül |
| 2. igen | няспéшна lassan |
| нúдны csüggdedt, levert, szomorú | нястáча 1. hiány 2. nélkülözés |
| нúмар szám | нястрýмны feltartóztathatatlan, |
| нырнúць 1. alámerülni 2. eltúnni | visszafojthatatlan |
| Нью-Йорк New York | няўдáча kudarc, balszerencse, pech |
| нябёсы ég, égbolt | няўжó csaknem? csakugyan? |
| няблáга elég jól, türhetően | няўлóўны 1. megfoghatatlan |
| нябóжа (megszólításként:) te | 2. érzékelhetetlen |
| szegény! szegénykém! | няўмóльны kérlelhetetlen |
| нявéста menyasszony | няўпéўнена bizonytalanul |
| нявóля rabság, fogásag, | няўтúльнасць kényelmetlenség |
| | няўхíльна eltéríthetetlenül |

няхái 1. hadd, hát csak 2. bár 3.
rendben

няшчáсце szerencsétlenség
няяркí sötét, homályos, elmosódó

O

о ó!
Огáйо Ohio
ой jaj! ejha! húha!

óрдэн érdemrend
ордэнскí rend-, rendjel-

П

паабéдаць (meg)ebédelni
паасóбку külön
пабéр szökés
пабéгчы legyőzni
па-беларýску fehéroroszul
пабíцца széttörni, összetörni
паблíзу vmi mellett, vminek a
közelében
паблукáць (egy ideig) bolyongani,
tévelyegni, kóborolni
пабляднéць elsápadni
пабráць összeszedni
пабудавáць felépíteni
пабудóва 1. (fel)építés 2. építmény
пабýць elidőzni, egy ideig
tartózkodni vhol
пáва páva
павáга tisztelet
паважáць tisztelni
павалíцца 1. (le)esni, (le)hullani 2.
szétesni
паварót 1. (meg)fordítás,
(el)fordulás 2. forduló, kanyar
павéдамíць bejelenteni
павéрыць hinni
павéсіць 1. (fel)akasztani 2.
(le)mérni
павéсци vezetni
павéт járás, kerület
павéтра levegő
павíльён pavilon

павíнен kell, köteles vmit megtenni
павóдзíны tsz viselkedés,
magatartás
павóльна ráérősen, komótosan
павóльнасць (ráérős) lassúság,
komótosság
павóльны lassú, nem sietőς
павучáнне tanítás
пагаварéць beszélni, beszélgetni
пагаманíць (bizonyos ideig)
beszélgetni
пагánка mérges gomba
паглядзéць megnézni
пагóда időjárás
пагón váll-lap, vállpánt
пагóня üldözés, az üldözök;
„Пагоня” Pahonya (a vágtató
lovagot ábrázoló címer neve;
lengyel: *Pogoń*, litván: *Vytis*)
пагóршыцца romlik, rosszabbodik
пагражáць fenyegetni
пагúдка 1. kósza hír, szóbeszéd 2.
dallam, melódia, motívum
пагульваць 1. sétálgatni 2.
mulatozni
падабáщца tetszeni
падавáць / падáць (oda)adni
падазрóна 1. gyanúsan 2.
gyanakvóan
падазрóны gyanakvó, bizalmatlan
падáнне monda, legenda

| | |
|--|---|
| падарожжа utazás | падносчик adogató munkás |
| падарожник utazó | Падняпрóє Dnyeper menti terület |
| падарожница utazó (nő) | паднáцца 1. felmenni, felmászni 2. |
| падарожничаць utazni | felemelkedni, felszállni 3. |
| падарожны úti, út-, utazási | fellázadni |
| падаўлены elfojtott | паднáць 1. felemelni 2. növelni, |
| падацца elindulni, menni vhova | fokozni |
| пáдаць 1. (le)esni, (le)hullani | падобны hasonló |
| 2. csökkenni | падпéрці alátámasztani |
| падбóутаны behabart | падпíсáць aláírni |
| падвóдзіць 1. odavezetni, odavinni | падпítак: на <i>падпítку</i> ittas, részeg |
| 2. aláépíteni | падráць (meg)szakítani |
| падвывáць becsavarni, | падрошы felnőve |
| begöndöríteni | падрúчník tankönyv |
| падвячóрак uzsonna | падсвядомá tudat alatt |
| падглядзéць meglesni, kilesni | падтрýмка támogatás |
| пад'éзд 1. közeledés 2. megközelítő | Пáдуя Padova |
| út 3. bejárat, feljárat | падтрýмáць 1. megfogni, |
| пад'есцí teleeszi magát | felemelve tartani 2. támogatni 3. |
| пад'éхаць odahajtani, megérkezni | folytatni |
| падзéя esemény | падумáць gondolkodni |
| падзъмухаць fújni kezd | падчапíць hozzákapcsolni |
| падзякаваць megköszönni vmit | падыграць vkinet a kezére játszani |
| падзяліць elosztani | падымáцца felkelni |
| падкáрмліваць 1. egy kicsit | падымáць: <i>падымáць</i> рукý kezet |
| (meg)etetni, feltáplálni, erőre | felemelni |
| kapatni, felerősíteni 2. fejtrágyázni | падыспýтны vizsgálati, kísérleti |
| падкíдваць 1. feldobni 2. aládobni | падыхóдзіць / падысцí 1. |
| падклéіць megragasztani, | odamenni 2. viszonyulni vkihez |
| aláragasztani | 3. megfelel |
| падкóва patkó | паéздка utazás |
| падкрáсціся odalopózni | паéсцí megenni, felfalni |
| падкрéсліваць 1. aláhúzni 2. ki- | паéхаць 1. elutazni 2. elgurulni |
| hangsúlyozni | пажадáць megkívánni |
| падлéсак aljnövényzet | пажár tűz, tűzvész |
| падліва szósz, mártás | пажартавáць viccelődni |
| падлічýць összeszámolni, | пажáрышча tűzvész |
| megszámolni | пажаўцéць 1. megsárgulni 2. sár- |
| падлóга padló | gállik |
| падмáнваць becsapni, | пажвавéць feléledni, felélénkülni |
| megtéveszteni | пажóуклы elsárgult, megsárgult |
| паднóжка (kocsi)lépcső, | пажúхнуць megfakulni |
| (kocsi)hágcsó | пазбáвіцца megmenekülni, |
| | megszabadulni |

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| пазбáвіць | megfosztani | lakója |
| пазбáулены: пазбáулены | <i>помслівасцi</i> nem bosszúálló | пáлены égetett, pörkölt |
| пазбáцца | elmenekülni vmi elől | палéскi paleszjei |
| | пазбáцца непрыéмнасцей | Палéссе Paleszje (Poleszje, |
| | elmenekülni a kellemetlenségek | tájegység az ukrán–fehérorsz |
| | elől | határvídeken) |
| пазвалéнне | engedély | пáлец цjj |
| пазванíць | 1. becsengetni 2. felhívni (telefonon) | палёгка megkönnyítés, |
| пазвáць | 1. hívni 2. meghívni 3. nevezni | megkönnyebbülés; з <i>палёгкай</i> könnnyedén |
| пазнаёміцца | megismerkedni | палёт repülés |
| пазнáць | megismerni | палігón lötér, gyakorlótér |
| пазнéй | később | палітó nagykabát |
| пайсцí | 1. elindulni, megindulni 2. hozzáfogni vmihez | паліца polc |
| паказáць | mutatni | паліць meggyűjtani |
| пакалéнне | nemzedék | пáлка 1. bot, pálcá 2. szenvédélyesen |
| пакарáнне | büntetés | палкавóдзең hadvezér |
| пакарáць | megbüntetni | палкóүнік ezredes |
| паквітáцца | elszámolni vkivel | палóва pelyva |
| пакідáць / пакінуць | elhagyni | палóззе 1. (szán)talp 2. csúszótalp |
| паклапаціцца | gondoskodni vmiről | палón fogáság |
| паклásці | beletenni | палónны fogoly, fogva tartott |
| паклікаць | 1. hívni 2. meghívni 3. nevezni | палýн üröm |
| пакóй | szoba | палиюбíць megszeretni vkit |
| пакóйчык | kis szoba | палявáнне vadászat |
| пакóлькі | amennyiben | палявý 1. mezei 2. tábori |
| пакóрна | engedelmesen, alázatosan | палýна tisztás |
| пакрысé | 1. fokozatosan 2. egy kicsit | паляндvíца bélszín, vesepecsenye |
| пакрýты | befedve, beborítva | палýнка (kis) tisztás |
| пакýль | 1. egyelőre 2. miközben 3. amíg | паляўнічы vadász- |
| пакýпка | vásárlás, vétel | паляцéць 1. (el)repülni 2. felszállni |
| пакýта | szenvedés | паляшýк Poleszje lakója |
| палавíнка | fele, fél | паляшýцкі poleszjei |
| палаnéz | polonaise (zene, tánc) | памагчý segíteni |
| палаnéнне | fogság | памалíцца imádkozni |
| паласкáць | öblíteni, öblögetni | памáлу lassan |
| палátka | 1. sátor 2. árusítóbódé | памáрыць álmodozni |
| палац | palota | памéраць mérni, megmérni, végigmérni |
| палачáніn | Polocki, Polock város | памíж között |
| | | памíрáць / памéрці meghalni |
| | | памыліцца hibázni |
| | | памéиць megmosni |

| | |
|--|---|
| памяркóўнасць megbocsátás, elnézés | партфéль aktatáska |
| пáмятаць emlékezni | партызáнскі partizán- |
| пáмяць emlék | пару́шыць megsérteni, megszegni |
| пан úg | парцье (szálloda)portás |
| панавáнне uralom | Парéж Párizs |
| панавáць uralkodni | парыжéлы vörösre fakult |
| панавítы uraskodó, úrhatnám | парыжéць 1. vörös(es) lesz 2. vöröslik |
| панадвóрак udvar | парéшткі maradványok |
| панéсци elvinni, elszállítani | пасád 1. mezőváros 2. előváros |
| панéсціся vágtatni, rohanni, száguldani | пасáда tisztség |
| пáнна kisasszony | пасажýр utas |
| панóвe hölgyeim és uraim | пáсека 1. vágásterület 2. irtvány |
| панцák árpagyöngyleves | пáсéлішча lakosság |
| панéлы mélabús | пáсéяны elvetett |
| панядзéлак hétfő | пáсéяць 1. elvetni 2. terjeszteni |
| паняцце fogalom | пáслаблáць 1. legyengíteni 2. csökkenteni, enyhíteni |
| панéра papír | пáслáць küldeni |
| папéрці 1. (gyorsan) elindul, nekiindul 2. elkerget, kidob 3. elhurcol, elcipel | пáслúхаць meghallgatni |
| паплéчнік harcostárs | пáслá után |
| паплýць úszni kezd | пáсляслóё utószó |
| папráвіць 1. (meg)javítani 2. megigazítani, rendbe hozni | пáсмияцца kinevetni |
| папрасíць megkérni | пáсóл követ |
| папrók szemrehányás | пáсольства követség |
| папярéджанне megelőzés | пáспакайнéць megnyugodni |
| папярéдзіць megelőzni | пáспéець 1. elérni <i>vmit</i> 2. sikerül <i>vmit</i> megcsinálni 3. <i>за кiм</i> lépést tartani vkivel |
| парá 1. idő, időszak 2. itt az ideje | пáспéшліва sietősen, kapkodva |
| парáда tanács | пáссáджваць 1. lesegíteni 2. leszállítani |
| парáдак rend | пáстáва (daliás) testtartás |
| парáдкаваць rendbehözni | пáстáвіць 1. helyezni, rakni, tenni 2. felépíteni, felállítani |
| парáіцца tanácskozni | пáсталéць megkomolyodni, megemberesedni |
| па-ранéйшаму (éppúgy), mint azelőtt | пáстанавíць elhatározni, határozatot hozni |
| парáнены sebesült | пáстанóва határozat, rendelet |
| параўнáць összehasonlítani | пáстáўлены állított |
| параўнáцца egy vonalba kerülni | пáступáць (be)lépni; <i>nacступáць у</i> <i>унiверсiтэм</i> beiratkozni az egyetemre |
| vkivel | |
| парвáцца elszakadni, megszakadni | |
| парóда 1. fajta 2. eredet, származás | |
| пáрта iskolapad | |

| | |
|--|--|
| пасуравéць elkomorodni, ridegebbé válni | пáхнуць 1. szaglik, illatozik 2. érződik |
| пáсці elesni | пахóд hadjárat |
| пасціся legelni | пахóджанне eredet, keletkezés |
| пасылáцца hivatkozni vkire, tanúsítatni vkivel | пахóдзіць / пахадзіць származni |
| пáсьбішча legelő | пахúчы erős szagú, illatos |
| пасябравáць összebarátkoztatni vkiket | пацалавáць (meg)csókolni |
| пасяджéнне ülés | пацалунак csók |
| пасядзéць (bizonyos ideig) elüldögélni | пацвярджáць / пацвéрдзіць megerősíteni |
| пасярóд közepén | пацérці 1. bedörzsölni 2. lereszelni |
| патаéмны titkos | паціскáць (kissé) megszorítani; |
| патóркацца (néhányszor) megszúrni magát | <i>паціскáць плячýма</i> vállat vonni |
| патрабавáнне 1. követelés, igény 2. követelmény | пацыéнт beteg, páciens |
| патрабавáцца szükség van vmire, kell vmi | пацягáцца (bizonyos ideig) bolyongani, kóborolni |
| патракí csirkebelsőségek | пацяплéць felmelegedni |
| патрúшчаны törött | пацяснíцца összeszorulni, zsúfolódni |
| патрывóжаны nyugtalan | пачáтак vminek az eleje, kezdete |
| патрывóжыць 1. nyugtalánítani 2. zavarni, zaklatni | пачаткóвец kezdő |
| патréбна szükséges, kell | пачáцца elkezdeni |
| патréбны szükséges | пачáць kezdeni |
| па-ўдáрнаму kiválóan | пачúцца hallatszani |
| паўднёва-захóдні délnyugati | пачуццé érzés |
| паўднёвы déli | пачúць 1. (meg)hallani 2. érezni |
| пáўза szünet | пачынáцца kezdődni |
| паўкарапáны földbe ásott | пачынáць / пачáць kezdeni |
| паўнóчна-ўсxóдні északkeleti | пашáна tisztelet |
| паўнóчны északi | пашанавáць megőrizni, megóvni |
| Паўнóчная Амéрыка Észak- Amerika | пашкадавáць megkímélni |
| паўстáнак kis (vasút)állomás, megállóhely | паштальён postás |
| паўстáнец felkelő | паштóúка levezőlap |
| паўсíоль mindenhol | пашукáць (egy ideig) keresni, kutatni |
| паўтарáць / паўтарáць (meg)ismételni | паш্যáраны elterjedt |
| паўцéнь félárnyék | пашырáцца elterjedni |
| пax illat, szag | паэзíя költészet |
| | паэт költő |
| | паэтызáцыя poetizálás, eszményítés, szépítés |
| | паэтычны költői |
| | пéвень kakas |
| | пейzáж 1. táj, vidék 2. tájkép |

| | |
|--|---|
| пельмéні húsos derelye | félbeszakítani |
| пенáл tolltartó | перараbíць átalakítani, átdolgozni, átformálni |
| pénnы habos, habzó | перасадзíць átültetni, más helyre ültetni |
| пенсіянер nyugdíjas | перасцерагáць óvni, előre figyelmeztetni vkit |
| пень tuskó, tönk | перасяліцца átköltözni |
| перабráцца 1. átmenni, átkelni 2. (át)költözni | ператварáцца / ператварáцца átalakulni |
| пераважáць túlsúlyban van | пéraц 1. bors 2. paprika |
| перавéсці 1. átvezetni 2. átállítani, áthelyezni 3. lefordítani | перацягнúць 1. áthúzni, átvontatni 2. túlhúzni, túlfeszíteni |
| péрад előtt | перачакáць kivární |
| перадáць átadni | перашкóда akadály |
| перадгóр'е előhegység | пергáмент pergamen |
| перадсмярótны halál előtti | перón peron |
| перадўмаць meggondolja magát | першабýтны 1.ősi, ős- 2. primitív, elmaradott, vad |
| пераéхаць 1. átkelni, átmenni, átutazni 2. átköltözni | першадрукáр ősnyomdász |
| перажéць 1. végigélni, leélni 2. átélni, megélni 3. túléní | péршы első |
| перайсці átmenni, átlépni | перыёдыка időszaki sajtó, periodika |
| пераканáць meggyőzni, rábeszélni | перыяд időszak, periódus |
| пераклáд fordítás | п'éca színdarab |
| перакладáць (le)fordítani | песенъка dalocska |
| перакóшваць eltorzítani | песня dal |
| пераламáцца eltörni | песнятвóрчасць dalköltészet |
| пералéзці átmászni | пéсціць ápolni, kényeztetni |
| пералíчвацца felsorolni | петрапáулаўскі: |
| перамагчы (le)győzni | <i>Петрапáулаўская фартéцыя</i> |
| перамалóць (sokat, minden) megörölni | Péter-Pál erőd |
| перамóва tárgyalás, megbeszélés | pehatojó gyalog, gyalogosan |
| перамóга győzelem | пець énekelni |
| перапíска levelezés | печ kályha, kemence |
| перапóйнены 1. túltöltött 2. túlzsúfolt | пéчка kályha |
| перапóйníць 1. túltölteni 2. túlzsúfolni | пéшкі gyalog |
| перапрáва 1. átkelés, átjutás 2. rév, átkelőhely | пíва sör |
| перапрáviць átkelni | пíкаць csipog, zümmög |
| перапíсаны lemásolt | пíліпаўка karácsony előtti böjt |
| перапíсванне másolás | пінжáк zakó, kiskabát |
| перапíсваць lemásolni | пíрóг pirog, töltött kelt v. vajas tészta |
| перапынáць megszakítani, | пíрс kikötőmóló |

| | |
|--|---|
| пісáць írni | пóлацкі polocki, Polock város |
| пісъмнік író | лакója |
| пісъмніцкі írói | пол nem |
| пісъмó írás | пóле mező, rét |
| піццë 1. ivás 2. ital | пóліўка habart leves |
| піць inni | полк sereg |
| пíшучы író- | пóлымя láng |
| пладзіцца 1. szaporodni 2. teremni, születni | пóльскі lengyel; пóльская мова lengyel nyelv |
| плáкаць sírni | Пóльшча Lengyelország |
| план тerv | пóмнік emlékmű |
| планéта bolygó, planéta | пóмніць 1. emlékezni 2. gondolni vkire, vmire |
| планíраваць tervez | пóмслівасць bosszú |
| плáнка rendjelszalagpánt | пóначы éjjel |
| пласцінка 1. lemez, lap 2. hang- lemez | пóпел hamu |
| плач 1. sírás 2. siratóének | порт kikötő |
| плебéйскі plebejusi, köznépi | пóрцыя adag |
| плéсці 1. fonni, szőni 2. fecsegnyi, locsgogni | пóспех siker |
| плéчы vállak | пост böjt |
| плóтнік ács | пóстаць alak, figura |
| плóцік kerítés | пóсуд edény |
| плóшча terület, tér | пóсцілка derékalj |
| плынь 1. folyás 2. ár, áradat 3. áramlat, irányzat | пот izzadság, veríték |
| плы́сці 1. úszni 2. hajózni | пóтым aztán |
| плýма bolt | пóудзень dél |
| плямéннік unokaöcs | пóўна teljesen |
| пóбáч 1. sorban 2. a közelben, a szomszédban | пóўнаč 1. észak 2. éjfél |
| пóбыт 1. életmód, életforma 2. mindennapı élet | пoўніць megtölteni, teletölteni |
| пóгляд 1. pillantás, tekintet 2. vélemény, nézet, szemlélet | пóўны 1. teli 2. teljes |
| пóдзвіг nagy tett | пóўня telihold |
| пóжня rét, kaszáló | прабачáць / прабáчыць megbocsátani vkinek |
| пóзірк tekintet, pillantás | прабірацца 1. keresztülgutjni 2. bejutni |
| пóзна 1. későn 2. késő van | прабіцца 1. keresztültörni 2. áthatolni, átszűrődni 3. nehezen élni |
| пóзні 1. késő, késői 2. elkészett 3. kései | пráва jog |
| пóкатам sorjában, egymás mellett | правадáр vezér |
| пóкуль 1. egyelőre 2. amíg | праваслáўны pravoszláv; |
| пóкут sarok | праваслáўная вéра pravoszláv hit |
| | правіцељ uralkodó |
| | право́дзіць tartani, vezetni |

| | |
|--|---|
| правы jobb | праломвацца betörík |
| Прáга Prága | пралятáць 1. (be)repülni 2. elrepülni, átrepülni |
| прагавíта mohón | прáма egyenesen |
| прагаліна (erdei) tisztás | прамéнне sugarak |
| прáгна mohón | прамéнь sugár |
| прáгнуць vagyni, szomjúhozni | прамéньчык kis sugár |
| прáгны mohó | прамільгнúць 1. elsuhanni, elrepülni 2. felvillanni, felbukkanni |
| прагучáць hangzik, hallatszik, szól | прамоўца szónok |
| прадавáць / прадаць eladni, árusítani | прамыслóвасць ipar |
| прадаўжáльнік vminek a folytatója | пранікнуць behatolni, beszűrődni |
| прадбáчыць előre látni | праносіцца 1. elrohanni, elszáguldani 2. elterjedni |
| прадвéсne tavaszselő | прапавéднік prédikátor |
| пráдзед – dédapa | прапаліць kiégetni, átégetni |
| пráдзеды tsz – ösök, elődök | прапанавáць javasolni |
| прадмóва előszó | прапанóва 1. felajánlás 2. javaslat 3. házassági ajánlat |
| прадённе mélység, szakadék | прапускны áteresztő, átbocsátó |
| прадракáць jósolni, (előre) jelezni | прапрасцí kicsírázni, kisarjadni |
| прадстáвіць 1. bemutatni, felmutatni 2. képviselni | прапрвáцца 1. kisszakadni, kilyukadni 2. kitörni |
| прадýкт termék | прапрыў áttörés, átszakadás |
| прадýкты élelmiszerek | прасíць kérni |
| прадчувáнне előérzet | праслáвицца híressé válni |
| прадчувáць (előre) megérezni, megsejteni | праслáвиць 1. híressé tenni 2. dicsőíteni, magasztalni |
| праéзд 1. átjárás 2. átjáró | праспéкт sugárút |
| праéкт terv | прастóra tér |
| праéхаць 1. átmenni, áthaladni 2. túlhaladni | прастúда megfázás |
| пражы́ць 1. élni, elélni vmeddig 2. bizonyos időt tölteni vhol | прастýць 1. kihülni, lehülni 2. átfázni |
| празры́стасць átlátszóság | прасцéй egyszerűbb |
| празры́сты átlátszó | прасцíráць kitární, kinyújtani |
| прайгравáльнік lemezjátszó | пратáліна hóolvadásos, (hótól már) csupasz hely |
| прайсцí 1. elmenni, elhaladni vmi mellett 2. átmenni, keresztülmenni 3. teljesíteni, elvégezni | пратрымáцца megmaradni, (meg)tartani magát |
| праклён átok, megátkozás | пратэст tiltakozás |
| пракрácсія 1. | прáуда igazság; igaz |
| sikkasztáson/lopáson | праўдзіва egyenesen, őszintén |
| rajtaveszt/rajtakapják 2. belopó- dzik, beoson, besurran | праўдзівы 1. igaz 2. egyenes, |
| пraláz 1. rés, nyílás 2. kibúvó, kiút | |

| | |
|---|--|
| őszinte | meggyökeresedik |
| праўлённе 1. kormányzás 2. vezetőség, igazgatóság | прывікнуць hozzászokni vmihez |
| прафэсар professzor | прывязка 1. hozzákötés 2. csatlapozás 3. felvétel, felmérés |
| прафесіянал szakma hivatásos művelője | 4. átv kötődés |
| прахód 1. áthaladás, átjárás 2. átjáró 3. nyílás, járat | прыгадаць emlékezni, visszagondolni |
| праца munka | прыгажосць 1. szépség, bájosság 2. kecsesség, elengancia |
| працаваць dolgozni | прыглúшаны lehalkított, letompított |
| працавітасць szorgalom | прыглядáцца megfigyelni, figyelemmel kísérni |
| працавіты munkaszerető, dolgos | прыгнёт elnyomás |
| працяг folytatás | прыгнітаць elnyomni, leigázni |
| працягваць folytatni | прыгóда esemény; <i>nóuны прыгóдау</i> eseménydús |
| прачакацца ededve várni | прыгóжа szépen |
| прачинуцца felébredni | прыгóжы szép, kecses |
| прачытанаы elolvastott | прыгón jobbágyság |
| прачытатць elolvasnai | прыдуманы ál-, koholt |
| прашчур távoli ős, előd | прыдвóрны udvari |
| прóдаж eladás | Прыдняпрóё Dnyeper menti terület |
| прóдак ős, előd | прыдняпрóскі: <i>прыдняпрóўскі край</i> Dnyeper-melléki táj |
| прóза próza | прые́зджы jövevény |
| прóзвішча családnév | прые́мна kellemesen |
| прóста egyszerűen | прые́хаць megérkezni (járművön) |
| прóсты egyszerű | прые́зба (ereszaljban levő) földpad |
| прóсьба kérés | прызвáнне hivatás |
| прóцьма töméntelen, tömérdek, rengeteg sok | прызнавацца / прызнáцца bevallani, beismerni |
| Прýсія Poroszország | прызнаваць elismerni |
| прыблúда jövevény | прызнáнне elismerés |
| прыблóй hullámverés | прызнáчыць kinevezni |
| прыбрáны feldíszített | прыйсцí 1. megérkezni, befutni 2. vmilyen állapotba jutni, kerülni |
| прыбрáць 1. kiltözöttet 2. feldíszít 3. eltávolít | прыйсціся 1. megfelelő 2. kell |
| прыбýць (meg)érkezni | прыказка közmanodás |
| прывáблівы megnyerő, elragadó | прыкінуцца tetteti magát |
| прывéдзены felhozott, felsorolt | прыклад példa |
| прывéзены hozott, szállított | прыкладна nagyjából, hozzávetőleg |
| прывéзці odaszállít, elhozni, felhozni | прыла́да eszköz, készülék, |
| прывéсці felsorolni, felhozni | |
| прывітáнне üdvözlet, köszönés | |
| прывітатць üdvözölni, köszönni | |
| прывіцца meghonosul, | |

| | |
|--|---|
| berendezés | görnyedt/hajlott hátú |
| прыляцέць 1. iderépülni, ideszállni 2. megérkezni | прытамо́жваць fékezni |
| прымаўка szólás(mondás) | прытóк 1. beáramlás 2. mellékfolyó |
| прымáцца 1. (növény) gyökeret verní, megeredni 2. (oltás) megfogan | прытулак menedék |
| прымáць fogadni, felvenni | прытулі́цца odaszorulni, odasimulni |
| прымусіць kényszeríteni | прыты́ка kis rúd, pecsek |
| прыносіць / прынёсці hozni, okozni | (halászathoz, ami a víz fenekén tartja a hálót) |
| прынү́ка kényszer | прыхава́ць elrejteni, eldugni |
| Прынямónне Nyemen-melléki táj | прыхільнасць kitartás, odaadás |
| прыпада́ць 1. leborulni 2. vmihez hozzásimulni 3. esni vmire (időpont) | прыхільнік vminek a híve, követője |
| прыпечак kemenceszáj tűzrakó elötere | прыхóд 1. megérkezés 2. bevétel 3. egyházközség |
| прыпінáк 1. megállás, időzés 2. megálló(hely) | прыхóдзіць 1. megérkezni, befutni 2. vmiheyen állapotba kerülni |
| прыпініцца 1. megállni 2. meg- szállni | прыпіснуцца odaszorulni, odasimulni |
| прыпяцкі pripjatyi | прыпіхнуць elcsendesedni, elhallgatni |
| Прыйпяць Pripjaty | прыцягваць vonzani |
| прырода természet | прычым miközben, emellett |
| прырóдна természetesen | прычына ok |
| прырóдны természetes | прычéп pótkocsi |
| прыручбіць (meg)szelidíteni | прыязны barátságos |
| прыса́ды kettős fasor, sétány | прыярытэт elsőbbség |
| прысéсці leülni | прэзідýум elnökség |
| прыслухóўвацца / прыслу́хацца 1. hallgatózni 2. odafigyelni 3. hallgatni vkiere | прэзідéнт elnök |
| прыспéшваць sürgetni, siettetni | прэч el, félre |
| прыстань kikötő, rév | птушаня madárfióka |
| прыстаўля́ць / прыстáвіць 1. odatenni, odahelyezni 2. hozzáadni, hozzátoldani | птушка madár |
| прыстóйнасць illendőség, illem | пульт asztal, pult |
| прыступа́ць 1. odamenni, odalépni 2. hozzáfogni, hozzálátni | пункт 1. pont 2. hely, állomás |
| прыседзіць elítélni | пурпурóвы bíbor |
| прысútнічаць jelen lenni | пуска́ць / пусціць engedni |
| прысуту́лены kissé | пусціць gróshi pénzt fordítani vmire |

пчаліны méh-
пшаніца búza
пшанічны búza-
пыл por
пылінка porszem
пыліць 1. felverni a port
 2. beporozni
пýльны poros, por-
пытáнне kérdés
пытáцца kérdezni
пытáць kérni
пэўна megbízhatóan
пэўны megbízható
пявúчы dallamos
п'яніць lerészegíteni,
 megfészegíténi
пярлóвы gyöngy-
пярó toll
пясняр énekes
пясок homok
пясочак homok

пясчáны homokos, homok-
пятачóк peták, régi ötkopekes pénz
пятлý 1. hurok 2. gomblyuk
 3. ajtósarok
пятнáццаты tizenötödik
пятнáцца tizenöt
пятніца péntek
пáты ötödik
пяхóта gyalogság
пяцідзеся́ты ötvenedik
пяцісóты ötszádadik
пяць öt
пяцьдзеся́т ötven
пяцьсóт ötszáz
пячáтка pecsét, bélyegző
пячáй sütni
пяшчóта 1. jólét, jómód
 2. gyöngédség
пяшчóтны 1. gyengéd 2. kellemes,
 finom 3. törékeny

P

раб rabszolga
рабавáць kirabolni
рабіцца vmiennyé válni
рабіць készíteni, csinálni
рабóта munka
рабрýнка borda
ráбчык császármadár
ráда tanács
ráдавацца örülni vminek
ráдасны örvendetes
ráдасць örööm
радзíма hazá, szülőföld
радзíць szülni
ráды öröm-, örömteli
ráдыё rádió
радыёсцэнáрый rádiójáték
 forgatókönyve
радыя́тар radiátor
раён kerület

ражóк kis szarv
раз -szor
разабráцца kiismerni magát
 vmben
разагрéты felhevített
разадзéты kicsinosított, kioltözött
ráзам együtt
Разáнь Rázány
разбítы szétvert
разбíць szétverni
разбúджаны felébresztett
разбýраны szétrombolt, feldült
разбуры́ць feldúlni, szétrombolni
развéзci széthordani, szétvinni
развéсci elvinni, elvezetni
развítáльны búcsú-
развítáнне búcsúzás
развítвацца búcsúzni
развіццё fejlődés

| | |
|---|--|
| развóдзе tavaszi áradás | рамéньчык szíjacska |
| развязáцца lengeni, lobogni | ráна korán, reggel |
| развязка kioldás, megoldás | ранак reggel |
| разгадáць megfejteni | ранéй korábban, hamarabb |
| разгарнúць 1. (záslót) kigöngyölni | ранéйши korábbi; <i>ранéйшая мяжá</i> |
| 2. (könyvet) kinyitni | korábbi határ |
| разгінáцца kinyújtani | раніца reggel |
| разглядáць / разгледзець | раніцай reggel |
| észrevenni, felismerni | раніцой reggel |
| разгублена zavarodottan | ранкам reggel |
| раздавáць szétosztani | ранне korábban |
| раздóлле szabad tér, térség | ранні korai |
| раззлавáцца feldühödni, dühbe | ранцье járadékot élvező személy |
| jönni | рaptam hirtelen |
| разлік számítani | раптóұна hirtelen, váratlanul |
| разлічваць számítani | расá harmat |
| разлýка búcsú, elválás | pacéйски orosz; <i>pacéйская мóва</i> |
| разлучбáць elválasztani | orosz nyelv |
| разляпіць leválaszt, lefejt | раскáзваваць / расказáць elmondani |
| разляцéцца szétrepülni, elterjedni | расквітнéць kivirágzani |
| размауляць beszélni, beszélgetni | раскіданы széttárt |
| размéшчаны elterül, elhelyezkedik, | раскідаць széttárnival |
| van | расклáд szétosztás, elosztás |
| размóва beszélgetés | расклáдзены elosztott |
| размóкнуць felázni, szétázni | раскóпki ásatások |
| размисцíць elhelyezni | раскóшны pompás, fényűző |
| разнастáйны különféle | раскры́лены kinyitott |
| разрэ́з szétvágás, bevágás | раскры́ць feltárnival |
| разумéць megérteni | раслíна nővény |
| разумна okosan | раслінны nővényi |
| разумны okos | распáд szétesés |
| разысціся szétszéledni, eloszlani | распараджáцца intézkedni, |
| раз'юшаны dühös | utasítást adni |
| раз'яднáине szétválasztás | распасцéрци kiterjeszteni, kitárnival |
| пáiцца tanácskozni | расплятáць kibontani |
| пáiцца rajzani, kavarogni | распускáць elereszteni, |
| пáiць tanácsolni | szétereszteni |
| раíць (méheket) rajjá alakítani | распúшчаны fegyelmezetlen |
| рай paradicsom, éden | расставáине elválás; búcsúzás |
| ракá folyó | расстáйны elváló |
| раллý szántóföld | расстáине elválás |
| рамáн regény | расстáцца elválnival |
| рамантýзм romantika | расстрéльваць lelőni |
| рамéнь szíj | рассячý szétvágni, széthasítani |

| | |
|---|---|
| раствóраны (fel)oldott | рóстáń keresztút |
| раст्रáціь kiadni, elköltöni | рот száj |
| растрывóжаны nyugtalánító | рóуна egyenletesen, pontosan |
| расцí nőni, nevelkedni, kivirágzani | рóунасць egyenlőség |
| расцвісцí kivirágzani | рóуны egyenlő |
| расцягваць kinyújtani, szétnyújtani | рубéль rubel |
| расчаравáнне kiábrándulás, | рúжа rózsa |
| csalódás | ружжó puska |
| расчýнене kinyitott, kitárt | ружóбы rózsaszín |
| расчыніць kinyitni | рукá kéz |
| расчéліваць szétkapcsolni | рунь őszívetés |
| расышфróўцацца megfejtést | Русь Rusz; <i>Kiejskaja Rússz</i> a Kijevi Oroszország |
| nyerni | рух 1. mozgás 2. közlekedés 3. mozgalom |
| ратавáцца megmenekülni | рухавík motor |
| ратавáць menteni | рúхнуць összedölni, beomlani |
| ратýнак megmenekülés, megmentés | ручай patak |
| раўналéтка kortárs | рúчка kezecske |
| рацыянальны ésszerű, racionális | ручníк kendő, törlő |
| раць hadnép, sereg | рúшыць megindulni |
| рачнý folyami; <i>рачnája cémka</i> | ры́ба hal |
| folyamhálózat, vízhálózat | рыбák halász |
| рашáць / раши́ць megoldani, | рыбка halacska |
| megfejteni | рыбны hal-, halas |
| рвáцца elszakadni, tönkre menni | Рýга Riga |
| рваць kitépni, kirántani | рыжскí rigai |
| ржанý rozs- | рызína gumi |
| ржýшча rozstarló | рызыка kockázat |
| рог szarv | Рым Róma |
| род¹ nemzetseg, származás | рýмскí római; <i>рýмски нáна</i> római pápa |
| род² fajta, feleség | рýнак piac |
| ródzíč rokon | ры́са vonal, vonás |
| ródны szülő-; <i>родная мова</i> | рысóра rugó |
| anyanyelv | рысь hiúz |
| рóздум meggondolás | рытóрыка retorika |
| рознакалярóвы különbözö színű, | рыхтавáцца készülni |
| tarka | рыхтавáць felkészíteni |
| rózníца különbség | ры́цар lovag |
| rózны különbözö | ры́царскí lovag- |
| rózum ész, értelelem | рэагавáць reagálni |
| róзыгрыш lejátszás, sorsolás | рэалízm realizmus |
| róкат zúgás | рэáльны valós |
| рóля szerep | |
| рóспач kétségeesés | |
| рóспачны kétségeesett | |

рэдакцыйны szerkesztő-
рэдзька retek
рэдка ritkán
рэдкі ritka
рэзаць vágni
рэзка vágás
рэкламны reklám-
рэкорд rekord
рэлігія vallás
рэліквія ereklye
рэльеф dombormű
рэпрэсія megtorlás

рэспубліка köztársaság;
 Венгёрская (Вугорская)
Рэспубліка Magyar Köztársaság;
 Рэспубліка Беларусь Fehérorsz
 Köztársaság
рэформа reform
рэха viaszhang
реч dolog, holmi
Реч Паспалітая Rzeczpospolita
речка patak
рэчышча folyómeder

C

сабака *h* kutyा
сабачка kis kutyा
сабачы kutya-
сабé magáról, magának
сабóp székesegyház
сабráны összegyűjtött
сабраць összegyűjteni
савá bagoly
сагрэты felmelegített
сад kert
садзіцца / сέцци leülni
садзíць ültetni, leültetni
садóк kis kert
садоўнік kertész
сакавік március
сакатáнне kattogás, zakatolás
сакатúшка fecsegő nő
сакратáр titkár
сакрэт titok
cála zsír, szalonna
салавéй fülemüle
саламáны szalma-
салдáт katona
салёны sós
салóдкі édes
сам *n* maga, személyesen
самá *n* maga
самаахвáрны alázatos

самотны magányos
сáмы leg-; *сáмы вялікі* legnagyobb
Санкт-Пециярбúрг Szentpétervár
санкт-пецярбúргскі szentpétervári
санскрýт szanskrit
сапраўдны jelenkorí, valódi,
 eredeti, igazi
сапраўдý tényleg
саракавý negyvenedik
сарамлівы szégyenlös
сарвáць letépni, leszakítani
сардэчка szívecske
сардэчна szívélyesen
сарóка szarka
сарóчка ing
саснá erdei fenyő
саступáць lelépni, leszállni vmiről
сataná sátán
сaxá faeke
сачыць 1. figyelemmel kísérni
 2. vigyázni vkire, vmire
свабóда szabadság
свабódны szabad
свавóлле 1. pajkosság
 2. önkényesség
свавóльнік önfeljű, akaratos férfi
сваé tsz saját
сваë *s* saját

| | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|-----------------------------|
| сват | leánykérő, menyasszonykérő | сем | hét |
| свáцца | nászasszony | сéмдзесят | hetven |
| сва́й n | saját | семнáщаты | tizenhetedik |
| сва́йк | rokon | семнáщаць | tizenhét |
| свéдка | tanú | семсóт | hétszáz |
| свéдчанне | tanúság, bizonyíték | сéмя | mag |
| свéдчиць | tanúskodni | сем'янин | családapa |
| свéжы | friss | céна | széna |
| свет | világ | сенажáць | kaszáló, rét |
| свéтач | fáklya | серадá | szerda |
| свéтла | világosan | серпанцин | serpentin |
| свéтлы | világos | сéтка | háló |
| свéчка | gyertya | сéча | harc, tusa, küzdelem |
| свёкар | após | сéялка | vetőgép |
| свíніна | disznóhús | сéяць | vetni |
| свíння | sertés, disznó | сёе-тóе | egy s más, valami |
| Свíслач | Szvíslacs | сёлета | ebben az évben |
| свítáльны | hajnali | сёмы | hetedik |
| свítáнак | hajnal | сёння | ma |
| свítáць | hajnalodni | сённяшні | mai |
| свítка | parasztok hosszú felső ruhája | Сібір | Szibéria |
| свítэр | pulóver, szvetter | сíвый | ősz (haj) |
| Свíцязь | Szvityjaz | сігналіць | jelezni |
| своеасаблівы | sajátos | сíла | erő |
| свой | saját | сíлай | erővel |
| свýта | ünnep | сíлком | erővel |
| святáр | lelkész, pap | сíмвал | jelkép |
| святкавáцца | ünnepelni | сíні | kék |
| святкавáць | ünnepelni | сінóним | szinonima |
| святлафóр | közlekedési jelzőlámpa | сíнь | kékség |
| святлéйши | legfényesebb | сіпáты | rekedt |
| святлéць | világosodni | скáба | fogantyú |
| святлó | fény | сказáць | mondani |
| святóчны | ünnep-, ünnepélyes | скакáць | ugrálni |
| святý szent; | Святáя Зямля | скалá | szikla |
| Сzentföld | | скаланýць | megborzogani |
| святýня | 1. szentély 2. ereklye | скарачáцца | lerövidülni, lecsökkenni |
| свящíцца | fényleni, világítani | скарб | kinch |
| свящíць | világítani, fényleni | скárга | panaszcodás |
| сезóн | szezon, időszak | скáрдзицца | panaszcodni |
| секýнда | másodperc | скарóчана | röviden |
| селядéц | herring | сквáпны | mohó |
| селянин | paraszt | скíба | szelet |

| | |
|---|---|
| скінуць ledobni | смáжаны sült, pirított |
| склад alkat | смакатá finomság |
| складáна bonyolultan | смарáгдавы smaragd; <i>смарáгдавы</i> |
| складáнне összeállítás | адліў smaragd árnyalat |
| складáны bonyolult | смаргónскі szmarhonyi |
| складáцца összetevpdni | Смаргónь Szmarhony |
| складáць 1. összerakni 2. írni, költeni | смáчна finoman, finomat |
| склáсціся alakulni | смáчны finom |
| скóчвацца legurulni, legördülni | смéла bátran |
| скронь halánték | смéласць bátorság |
| скрывіць elferdíteni | смéртны halandó |
| скрыпка hegedű | смерць halál |
| скрыпто́рьи́ом scriptorium (Szentírást másoló műhely) | смех nevetés |
| скréбци lekaparni | смéцце szemét |
| скýра bőr | смéшкі tréfálkozás, csúfolódás |
| слáбы gyenge | смурóд bűz |
| слабéйши leggyengébb | смútак szomorúság, bánat |
| слáва hír, hírnév | смялéй bátrabb |
| славáцкі szlovák- | смяротníк halálraítélt |
| слáвиць dicsőíteni, magasztalni | смятáна tejföl |
| славýты híres, neves, nevezetes | смя́ящца nevetni vkin; <i>смяяцца з ix</i> |
| славýнскі szláv | nevetsni rajtuk |
| сланéчнік napraforgó | снавáць 1. (fonalat) felvetni |
| слатá híg sár, latyak | 2. cikázni; <i>átv снаваць</i> планы |
| слáуны híres | terveket szőni |
| след nyom, lábnyom | снег hó |
| слéдства következmény | снегавíк hóember |
| слóва 1. szó 2. beszéd, szónoklat | снегапáд hóesés |
| словазлучéнне szókapcsolat | снéданне reggeli |
| слóвам szóban | снéдаць reggelizni |
| слóунік szótár | снéжань december |
| слóу́ца szavacska | снéжаньскі decemberi |
| слугá szolga | снéжны hó-, havas |
| слýжба szolgálat | снíцца álmodni vmiről |
| слýжка szolga | снíць álomban látni vkit, vmit |
| служýць szolgálni | Сойм Szojm, országgyűlés |
| слуп oszlop | сок lé, nedv; <i>бярóзавы</i> sok nyírlé |
| слухáць hallgatni vmit | соль só |
| слухáч hallgató | сом harcsa |
| слыхá hallás | сон álom |
| слязá könny | сóнечны napos |
| смáга szomjúság | сónца nap |
| | cóрак negyven |
| | cóрам szégyen |

| | |
|--|---|
| cótnя száz | спорт sport |
| сóты századik | спóсaб mód |
| спавíты bepelenkázott | спóүніцца betölteni életkort |
| спагáлівасць együttérzés | спрабавáць próbálni |
| спадáр uram | спráва ¹ dolog |
| спадárства hölgyeim és uraim | спráva ² jobbra |
| спадáрыня hölgyem | спráудзіцца sikerrel járni |
| спадзявánне remény | спрачáцца vitatkozni |
| спадзявáцца remélni | спróба próbálkozás, próba |
| спадніца szoknya | спружыністы rugalmas, ruganyos |
| спадрúчна kényelmesen | спружыніць megfeszíteni |
| спáдчына örökség | спрýтны ügyes |
| спакваля apránként, lassacskán | спрыяць kedvezni |
| спакóйна nyugodtan | спынáцца / спыніцца 1. megállni |
| спакóйны nyugodt | 2. megszállni vhol |
| спакón: спакón вéку (вякóу) örökké | спынáць / спыніць megállítani |
| спакусіць elcsábítani | спытáць megkérdezni vkitől vmit |
| спакўслівы csábító | спяваць énekelni |
| спалéнне égetés | спячы kisütni, megsütni |
| спаліць elégetni | спяшáцца sietni, igyekezni |
| спалóхана megrémült | спяшáць sietni, igyekezni |
| спасцігáць elérni, utólérni | срéбны ezüstös, ezüst- |
| спаткáнне találkozás | ссадзíць lesegíteni vkit vmiről |
| спаткáцца з кім-чым találkozni | сcéкчи levágni, kivágni |
| vkivel, vmivel | стávіцца 1. épülni 2. viszonyulni |
| спаткáць találkozni vkivel, vmivel | vkihez, vmihez |
| спатыкнúцца megbotlani vmiben | стагóddze évszázad |
| спаўнáцца betölteni | стажóк kis boglya |
| спахапíцца észbe kapni | стáласць érettség |
| спáцца aludni; <i>мне не спíцца</i> nem | стаміцца kifáradni |
| tudok aludni | стамлáць kifárasztani |
| спаць aludni | стан 1. alak 2. táborhely 3. igealak |
| спачátkу kezdetben | станавіцца válni vmivé |
| спачувáльны együttérző | стáнцыя állomás |
| спéвы 1. ének (tantárgy) 2. egyházi | старабеларúсki régi fehérorosz |
| ének | старадáунí ósi, régi |
| спéлы alapos, meggondolt | старажытнабеларúсki ófehérorosz |
| спéраду elöl, előlről | старажýтны ósi |
| спеў éneklés, ének | старáнна nagy igyekezettel |
| спíна hát | стáрасць öregség |
| спíхваць meglökni | старónka oldal |
| спléсci fonni | старшыня 1. elnök 2. törzsőrmester |
| сплéцены fonott | стары 1. öreg 2. régi |
| спóведны gyónási | стáрыца holtmeder, holtág |

| | |
|---|---|
| стáтак nyáj | стúдзе́нь ¹ január |
| стáтут alapokmány | стúдзе́нь ² korcsolya |
| стáцца történni | студзі́ць lehűlni |
| стацияна́р állandó (jellegű) | студéнт (egyetemi, főiskolai) hallgató, diák |
| intézmény | |
| ста́ць válni, lenni vmivé | студéнтка (egyetemi, főiskolai) hallgatónő, diáklány |
| стая́ць állni | стúжка szalag |
| ствара́ць / ствары́ць megalkotni, létrehozni | стúкну́цца beleütközni vmibe |
| стваре́нне létrehozás | сты́лы kihült |
| ствóраны létrehozott | сты́ць elhülni, kihülni |
| сто száz | суайчы́ннік honfitárs |
| стог boglya, kazal | субо́та szombat |
| стол asztal | сúвязь kapcsolat |
| столь mennyezet | сүд bíróság |
| столькі annyi | суддзí bíró |
| стóма fáradtság | Сýзда́ль Szuzdal |
| стóмлена fáradtan | сузóр'е csillagkép |
| стóмлены fáradt | сукава́ты görcsös, göcsörtös |
| стóмны fáradt | сукéнка női ruha |
| стрáва étel | сумава́ць bánkodni, szomorkodni, vágakozni |
| стракáты tarka | сúмка táska |
| стралéц sztrelec (16–17. századi orosz katona) | сумле́нне lelkiismeret |
| стралóк lövész | сумле́нны lelkiismeretes |
| стралáць lőni, tüzelni | сúмна szomorúan |
| страсць szenvedély | сумнéнне kétség |
| страхá tető | сúмны szomorú |
| стрáшина félelmetesen, szörnyen | сунíцы tsz szamóca, földieper |
| страшнéй borzasztóbb; <i>страйинéй</i> za borzasztóbb mint | суп leves |
| стрáшины szörnyű | супако́ицца megnyugodni |
| страшнна rettenetesen | супрацо́унік munkatárs |
| страшнны rettenetes | сýпраць és супро́ць vmi ellen, vmivel szemben |
| стрóri szigorú | супярэ́чнасць ellentmondás |
| струмéнь sugár, áram(lat) | супярэ́чыць ellentmond |
| стрыéчны unoka-; <i>стрые́чная</i> сястрá unokahúg; <i>стрые́чны</i> брат unokafivér | суразмо́унік beszélgetőtárs |
| стрýманасць visszafogottság, kimértség | сур'ёзна komolyan |
| стрымáць visszatartani, feltartóztatni | сур'ёзны komoly |
| стрэл lövés | сурóва rideg, zord |
| | сусéд szomszéd |
| | сусéдскі szomszéd- |
| | сустракáцца / сустрэ́цца találkozni vkivel |

сустракаць / сустрэць talalkozni
 vkitel, fogadni vkit
сустрэча találkozás
сухадóлы szárazvölgyi
сухі száraz
сухоты tüdőbaj
суцэльны sűrű
сучаснік kortárs
сучча ágak
сфера 1. gömb 2. övezet
схапіць elfogni
схіл lejtő
сховішча raktár
сход gyűlés
скоў fedezék
сцярджацца állítani
сцярджаць megerősít, jóvá hagy
сцéжачка keskeny ösvény, csapás
сцéжка ösvény
сцерагчы őrizni vmit, vigyázni
 vmire
сцéрлядзь kecsege
сціпла szerényen
сціплы szerény, igénytelen
сціхнуць elcsendesedni
сциодзёны fagyos
сціожа dermesztő hideg, fagy
сцяг zászló
сцяжынка keskeny ösvény, csapás
сцямнечь sötétedni
сцяна fal
счарнечь megfeketedni
сшытак füzet
сыграць lejátszani, eljátszani
сыкаць sziszegni
сын fia vkiniek
сып kiütés (bőrön)

сыпаща szétszóróni
сыпаць szórni, hinteni
сыр sajt
сыры nyers
сысці lemenni, leszállni vmiről
сэнс értelem
сэрца szív
сэрцабіщцё szívverés, szívdobogás
сюдзь oda
сюдзь-тудзь ide-oda
сéбар barát
сябé magát
сябравáць barátkozni
сябрóўка barátnő
сябрóўскі baráti
сягёння ma
сядзéць ülni
сядлó nyereg
сякéra szekerce, bárd
сякія-такія valamilyen
сяліба település
сялó falu
сяліне parasztok
сялінскі paraszt-, paraszti
сямідзеся́ты hetvenedik
сямісцты hétszázadik
сям'я család
сяржант szakaszvezető
сярмáжка darócrúha
сярód között, közül
сярэдневякóүе középkor
сярэдні közép-; *Сярэдняя Азія*
 Közép-Ázsia
сястрá lánytestvér
сяўбá vetés
сячы felvágni, kivágni

T

тавáp áru
тавары́скі baráti, bajtársi
тавáрыш társ, elvtárs

тагачáсны akkori
тады akkor, amikor
таджы́кскі tadzsik

| | |
|----------------|---|
| та́емны | titkos |
| так | így |
| такí | ilyen, olyan |
| таксáма | is, szintén, ugyanúgy |
| таксíчны | mérgező, toxikus |
| талақá | kaláka (szívességi alapon végzett társas munka) |
| талéрка | tányér |
| таленавítы | tehetséges |
| тáлент | tehetség |
| там | ott |
| тамý | mert; <i>тамý што</i> azért mert |
| тamtéйши | ottani |
| тáнны | olcsó |
| танцавáць | táncolni |
| тапары́шча | nagy fejsze |
| тáта | apa |
| татáра-мангóлы | tatár-mongolok |
| татáрскí | tatár; <i>татáрскія</i> addzély tatár csapatok |
| татáры | tatárok |
| татáрын | tatár |
| таўшчэ́зы | nagyon vastag |
| таямнíчи | titokzatos |
| таямнíца | titok |
| твар | arc |
| тварóг | túró |
| твары́ць | teremteni, alkotni |
| твóр | mű |
| твóрца | alkotó |
| твóрчасць | alkotás |
| твóрчы | alkotó-, alkotói |
| тканíна | szövet |
| ткáны | szőtt, szövött |
| тлум | kábulat |
| тлумáчы́ць | magyarázni |
| тлумачéнне | magyarázat |
| тлúсты | zsíros |
| то | akkor, akkor hát |
| тóе s | ez, az |
| той h | az |
| Тóкио | Tokió |
| толькí | csak |
| тóна | tonna |
| тóнкí | vékony |
| торг | kereskedés |
| тóусты | kövér |
| травá | fű |
| тráвень | május |
| трагíчны | tragikus |
| тráктар | traktor |
| тráктарны | traktor- |
| трамвáй | villamos |
| транспарцéр | futószalag |
| трáпіць | kerülni vhova |
| трапля́ць | eltalálni |
| трапяткí | 1. remegő, reszkető 2. pislákoló |
| тратуár | járda |
| тráука | füvecske |
| троп | szókép; <i>збíцца з трóпny</i> kizökenni a kerékvágásból |
| трóxi | kicsivel |
| трохсóты | háromszázadik |
| тру́ченъ | hereméh |
| тры | három |
| трывáць | elviselni |
| трывóга | nyugtalanság, izgalom |
| трывóжны | aggasztó, nyugtalánító |
| трывóжыць | nyugtalanítani |
| трымáцца | kapaszkodni vmbibe, ragaszodni vmihez |
| трымáць | (meg)fogni, (kézben) tartani |
| трымцéць | remegni, reszketni |
| трынáщаты | tizenharmadik |
| трынáцца | tizenhárom |
| тры́ста | háromszáz |
| трыцáты | harmincadik |
| трыцца | harminc |
| трыялéт | triolett |
| трéба | szükséges, kell |
| трéсци | rázni, megrázni |
| трéци | harmadik |
| тугá | szorosan, feszesen |
| туды | ide |
| туды-сиоды | ide-oda |
| тужéць | szomorkodni |

| | |
|-------------------------------|--|
| тұзаң rágatni | тырчáць 1. meredezni, meredni 2. kilátszani, kiállni |
| туліш magához ölelni | тысяча ezer |
| туман kód | тысячины ezredik |
| тундра tundra | тытул cím, rang |
| тупацéць dobogni | тыцкаң döfni, piszkálni |
| тұрак török | тыя azok; <i>тыми днями</i> akkoriban |
| турбóта gond | тзарéма téTEL, teoréma |
| тұркі törökök | тзáтр színház |
| турмá börtön | тэкт szöveg |
| турэмны börtön- | тэлебáчание televízió, televíziózás |
| турéцкі török | тэлевíзар televízió(készülék) |
| тут itt | тэлегráфны távívó- |
| тутéйши itteni | тэлефón telefon |
| ты te | тэрытaryáльны területi |
| тыдзень hét | тэрытóрия terület |
| тын palánk, léckerítés | |
| тыпóвы tipikus | |

Y

| | |
|---|---|
| убáчыць meglátni | угрéць megmelegíteni |
| убíць beverní, beszúrni | удавá özvegy |
| убрацца kiöltözni, felékesíteni magát | удála sikeresen |
| увáга figyelem | удáryць megütni |
| увáр megfőzés | удáцца sikerülni |
| уварвáцца megfőni | удúшша légszomj, fulladás |
| уваскрéсение feltámadás | удýх belégzés |
| уваскрéсіць feltámadni | удзéльнíчаць részt venni |
| увахóд bejárat | удзéнь nappal |
| увахóдзіць / увайсí bemenni | ужó már |
| уваччý: <i>хто бáйцца, таму́ ўваччý</i> двацца megijedt ember az árnyékától is fél | ужывáцца hozzászokni vkihez, vmihez |
| увéрce fent | узáёмнасць kölcsönössége |
| увéрх felfelé | узáёмны kölcsönös |
| увéсну tavasszal | узарáць felszántani |
| увéсь egész | узбéгчы felszaladni |
| увéчары este | узбрóены felfegyverkezett, felfegyverzett |
| увóдзіць bevezetni | узбрóиць felfegyverezni |
| увóсень összel | узбúджана izgalmasan |
| угáдвацца eltalálni, kitalálni | узбúджаны izgalmas |
| угóру fel | узбýрéжжа part, partmellék |
| | узвáр befött |

| | |
|--|-------------------------------------|
| узвышацца emelkedni, növekedni | jönni |
| увышша magaslat, emelkedés | uládnyi uralkodó, parancsoló |
| узгорак domb | ulašník tulajdonos |
| узгор'е magaslat, domb | ulašnyi saját |
| удагон nyomába, utána | ulaszcíva jellemzően |
| удоуж vmi mentén | ulaszcívy jellemző |
| удых sóhajtás | ulétku nyáron |
| удыхаць / уздыхнүць lélegezni, | ulicbácy figyelembe venni |
| sóhajtani | ulónne öl, méh |
| узымку télen | ulübenyi szerelmes |
| узлесі felsmászni, felmenni vmire | umačoúvač / umacaváč |
| узлесак erdő széle | megerősíteni |
| узлёт felszállás, szárnyalás | umérçi meghalni |
| узляцέць felszállni, felrepülni | umécy képesnek lenni vmire |
| умаліца kérni, könyörögni vkitől | umóva feltétel |
| vmit | umyáč 1. meggyúrni 2. legázolni |
| умахваць lengetni, lendíteni | 3. megzabálni |
| умасніца megerősödni | umyashčáca elférni vhol |
| умор'е tengermellék | unačat éjjel |
| унавіць felújítani | univercítét egyetem |
| унагарода jutalom | uníz lefelé |
| унагародзіць megjutalmazni | uníze lent |
| уначальваць vezetni, élén állni | únikum unikum |
| vminek | unočyi éjjel |
| унёслы magasztos, emelkedett | unýk unoka |
| унікакь / унікнуць megjelenni | unýtrany belső, bel- |
| уносіць felvinni, felemelni | upártty makacs, konok |
| уніяты felemelt | upérçisia nekitámaszkodni vminek |
| узор minta, mintázat | upérshyni először |
| урядавацца megörülni | uplyáhatás, befolyás |
| узыходзіць / узысці felmenni | upraľáčca elkészülni vmivel |
| vmire | uprygójkanne díszítés |
| узыцца hozzáfogni vmihez, | uprygójvač 1. díszíteni |
| nekifogni; <i>узыцца за пяро</i> tollat | 2. befesteni |
| ragadni | urádavy kormányzati |
| узыць fogni, megfogni | uradžái termés |
| Україна Ukrajna | urážkanne benyomás |
| українскі ukrán | urážvač hatással lenni vmire, |
| улада hatalom | vkire |
| уладанне birtok | uráz rögtön, azonnal |
| уладар uralkodó | uránku reggel |
| уладарнік uralkodó | uratavácca megmenekülni |
| уладарыць uralkodni | urachysty ünnerpi, ünnerpelyes |
| уладкавацца rendeződni, rendbe | urok 1. tanóra 2. lecke 3. tanulság |

| | |
|--|---|
| уручыць átadni | усхліп szipogás, hüppögés |
| урывáцца betörni, megrohamozni | усхód kelet |
| урэшце végül | усходнеславянскі keleti szláv |
| ycé minden | усхóдні keleti |
| ycё minden; ycё больш егуре | усцёшыцца megörülni |
| inkább, mindenek közül; ycё ж még inkább | усцяж vmi mentén |
| усёмоглы mindenható | усыпаць beszórni |
| ускінуць feldobni | усягó összesen |
| ускóчыць felugrani, felpattanni | усякі mindenféle |
| ускрáек széle vminek | утаймавáць megszelidíteni |
| ускраіна vminek terület széle | утварацца / утварыцца kialakulni, létrejönni, megalakulni |
| услайлённе dicsőítés | утрамбáны ledöngölt |
| услайлáць dicsőíteni | утрýмлівацца tartani magát vhol, nem távozni |
| услухóўвация figyelmesen | утульна kényelmes |
| hallgatni vmit | уцалéць (épségben) megmaradni |
| усмешка gúnyos mosoly | уциаміць megérteni, felfogni vmit |
| усмешлівы mosolygó | уциапліць melegíteni, melegen tartani |
| усміхнýцца elmosolyodni | уциячы elfutni |
| успамін emlékezés | учáстак földrész, telek |
| успамінаць / успомніць emlékezni | учапіцца beleakasztani |
| успрыніць felfogni, megérteni | учóра tegnap |
| успыхнуць fellobbanni, fellángolni (tűz) | учыннак cselekedet |
| уставáць felállni, felkelni | ушанавáць tisztelettes adózni vminek, megtisztelni vkit |
| устаяць szilárden állni | уявіць elképzelní |
| усур'ёз komolyan | |
| усутыч szorosan, egészen közel | |

Ф

фаé színházi előcsarnok
фанаабэрліва nagyképűen
фáрба festék
фартэпіяна zongora
фарысéйскі farizeus, álszent
фашист fasiszták
феадалізм feudalizmus
феервéрк tűzijáték
фéя tündér
фíзика fizika
філасофиá filozófia
філасофскі filozófiai, bőlcseleti; *phi-*

ласóфскі камень a bőlcsek köve
фільм film
фіялэтавы lila
фон háttér
фóрма forma, alak
форс kérkedés
францúз francia (férfi)
францúзскі francia
фронт front
фрэска freskó
фунт (súlymérték) font
фýрман kocsis

X

хавáць elrejteni, eldugni
хадá járás(mód), menés
хадзíць menni, járni, járkálni
хай hagy; *хай* édze, *калі* хóча ha
akar, hagyj menjen
халаднік hideg leves (zöldséges és
húsos v. halas kvaszból)
хало́дны hideg
хапа́цца vmi után kapni
хапа́ць megragadni
харáктар jellem, természet
характérна jellemző
ха́раствó szépség
хáта (paraszta)ház
хáтка kunyhó
хáтні otthoni
хаўрýснік cinkos, szövetséges
хацéцца akarni, kívánni
хацéць akarni
хвалá köszönet
хвалíцца dicsekedni
хвáля hullám
хвалявáнне 1. hullámzás
2. idegeség, nyugtalanság
хвалявáцца 1. hullámzani
2. idegeskedni
хварóба betegség
хварéць betegeskedni *хварéць на*
грып influenzás; *хварéць на*
сухóты tüdőbajos
хвіліна pillanat
хвілінка pillanat
хвóйны tűlevelű; *хвóйныя парóды*
tűlevelű fajták
хвóры beteg

хíба talán, esetleg
хімікát vegyszer
хімічны kémiai
хімія kémia
хлеб kenyér
хлеў istálló, ól
хлóпец fiú
хлусліва megtévesztően
хлусіць hazudni
хліопаць cuppogni
хляўчук kis istálló
хмáра felhő
хол hall
хблáд hideg
хóпіць elegendő, futja
хóрам kórusban
хоць habár
храм templom
хрыпéць hörögni
хрýпнуць berekedni
хрысція́ннін keresztény
хрысція́нскі keresztény
хрышчéнне keresztelés
хрэсьбіны keresztelés
хто ki
хтóсьці valaki
худóба jószág
худы karcsú
хустка kendő
хұтка gyorsan
хұткасць gyorsaság
хұткі gyors
хутчéй gyorsabban; *хутчéй за ўсё*
több mint valószínű

Ц

цалавáць megcsókolni
цáлкам teljesen
цанá ár

цар cár
царквá templom
царкóүны egyházi

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|
| парў́на | carevna, nagyhercegnő (a cár leánya) | цúда | csoda |
| ца́па | játék | цудо́ұны | csodás, lenyűgöző |
| ца́цка | játékszer | цúкар | cukor |
| Цве́р | Tver | цукерка | cukorka |
| цвё́рда | keményen | циліндр | cilinder |
| цвё́рды | kemény | цирата | viaszovászon |
| цвік | szeg | цирк | cirkusz |
| цвіль | penész | цирульня | fodrászat |
| цвісці | virágzani | цырымónія | szertartás, ceremónia |
| цвярдýня | erőd, erődítmény | цимáны | homályos |
| цéла | test | цéгla | tégla |
| цé́мра | sötétség | цэ́ллы | egész |
| цé́мя | fejtető | цэмéнт | cement |
| цень | árnyék | цэнтр | központ |
| цеплы́ня | melegség | цэнтráльны | fővezeték |
| цéсны | szoros, szűk | циэнтрálъни | központi |
| цецирýк | nyírfajd(kakas) | цэх | üzem, műhely |
| цё́мана | sötéten | циагавíта́сць | teherbírás |
| цё́мы | sötét | циагні́к | vonat |
| цё́пла | melegen | циагнú́ца | húzodni |
| цё́плы | meleg | циагнú́ць | törekedni, igyekezni |
| цётка | nagynéni | циагу́чы | nyúlós, sűrű |
| цё́тухна | nénikém (megszólítás) | ци́жка | nehezen |
| ци́ vagy | | ци́жкасць | nehézség |
| ци́кáва | érdekesen | ци́жкі | és ц́ижкі nehéz, kemény |
| ци́кáвасць | érdekesség | ци́яні́сты | árnyékos |
| ци́кáві́цца | érdeklődik vmi iránt | ци́япér | most, pedig, mostanában |
| ци́кáвы | érdekes | ци́япло | meleg, melegség |
| ци́кáўны | kiváncsi | ци́ярпéнне | türelem |
| ци́р | céllövölde | ци́ярпéць | túrni, elviselni |
| ци́ха | halkan | ци́ярэбі́ць | ráncigáni, cibálni |
| ци́ш | csend, béke | ци́ясні́на | szurdok, hegyszoros |
| ци́шины́ | csend | ци́ячы́ | folyni, áramlani |
| ци́натлі́вы | ártatlan | | |

Ч

чабóр kakukkfű
 чад fojtogató füst
 чайка sirály
 чакáинне várakozás
 чакáць várni, várakozni

чалавéк ember
 чалавéцтва emberiség
 чалавéчы emberi
 чамý miért?
 чамусьці valamiért

| | | | |
|--------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
| чáпля | kócsag, gém | чмелъ | dongó |
| чаплýща | beleakadni vmibe | чóрны | fekete |
| чаплýцъ | akasztani | чувáцъ | hallatszani |
| чарапíкі | círop | чужák | idegen |
| чарапíчкі | kis círop | чужбíна | idegen ország |
| чарадзéй | varázsló | чужý | idegen, külföldi |
| чарапíчны | tetőcserép | чужýнец | idegen |
| чарвá | méhbáb | чумá | pestis |
| чаргá | sor, sorrend | чýтна | és чутнó hallatszik, úgy hírlik |
| чарнаскýры | fekete bőrű | чуць ¹ | hallani |
| чарнéй | feketébb | чуць ² | alig, egy kissé |
| чарнéцъ | befeketedni | чýчала | kitömött állat |
| чарнíцы | tsz fekete áfonya | чыгýн | nyersvas |
| Чарнóбыль | Csernobil | чыгýнка | vasút |
| чарнíла | tinta | чый | kié? |
| чарóмха | zelnicemeggy | чым | ahelyett, hogy |
| чарót | nád, nádas | чым-нéбудъ | valamivel |
| чарóүны | varázslatos | чýмся | valamivel |
| чáры | varázslat, búbáj | чын | rang, rendfokozat |
| чарéшня | cseresznye | чýрвань | vörösség, pír |
| час | idő | чырвóны | piros |
| чáсам | néha | чыслó | dátum |
| часáцъ | fésülni | чысты | tiszta |
| часópic | újság | чысцінá | tisztaság |
| чáста | gyakran | чытáемы | olvasott |
| чáстка | rész | чытáнне | olvasás |
| чáсты | gyakori | чытáцъ | olvasni |
| часцéй | gyakrabban; часцéй за јсё | чытáч | olvasó |
| | legtöbbször | чэмпíён | bajnok |
| чатырнацчаты | tizennegyedik | чéпкі | tapadós, ragadós |
| чатырохсóты | négyszázadik | чérva | méhbáb |
| чатýры | négy | чéрвень | június |
| чатýрыста | négyszáz | чéрвеньскі | júniusi |
| чацвéр | csütörtök | чzрствы | kemény, szikkadt |
| чацвёрты | negyedik | чzх | cseh |
| чвэрцъ | negyed | Чéхія | Csehország |
| чвýканне | csámcogás, cuppogás | чéшскі | cseh |

III

шáлі serpenyős mérleg
 шаль 1. nyakkendő 2. sál
 шанавáцъ tisztelni

шáпка sapka
 шапнýцъ suttogani
 шар gömb

| | |
|---|--|
| шаснáццаты tizenhatodik | штогадзінна óránként |
| шаснáццаць tizenhat | штогóдна évenként |
| шасцідзесáты hatvanadik | штодзённы mindennap |
| шасціканцóвы hatágú | штоднý naponta |
| шасцісóты hatszázadik | што-нéбудзь valami |
| шасéйка műút | шторániцы minden reggel |
| шáты árnyék | штось valami |
| шаўкóвы selyem- | штóсьцí valami |
| шáфа szekrény | штохвілінна percenként |
| шафёр sofőr | штохвіліны percenkénti |
| шацёр sátor | штурхáцца lökdösní |
| шашá országút | штык szurony |
| швагéрка sógornő | шукáниe keresés |
| швед svéd (férfi) | шукáць keresni |
| швéдскí svéd | шум zaj |
| шкадавáинне sajnálkozás | шуміць zúgni |
| шкадавáць 1. sajnálni 2. kímélni | шумна zajosan |
| шклó üveg | шумны zajos |
| шклáнка pohár | шчабятáинне csicsergés |
| шклáнны üveg- | шчабятáць csicseregni |
| шкóда kár | шчабятúшка 1. csicsergő madárka |
| шкóла iskola | 2. locsi-fecsi (gyerek, nő) |
| шкóльны iskolai, iskola- | шчакá arc |
| шлагбáум sorompó | шчаслíва szerencsésen |
| шлюб házasság | шчаслíвы szerencsés |
| шлях út | шчаслóчык szerencsés(ember) |
| шмат sok | шчáсце szerencse |
| шматкалёрны sokszínű | шчáсціць szerencsésnek lenni |
| шматóк rongydarab | vmiben |
| шматлíkі számtalan | шчáё sóska |
| шматпавярхóвы többemeletes | шчóдра bőkezűen |
| шматпакутны sokat szenvedett | шчóдрасць bőkezűség |
| шок sokk | шчóбрь bőkezű |
| шóсты hatodik | шчýльны sűrű, tömört |
| шоўк selyem | шчýра őszintén |
| шóўкавы selyem- | шчýры őszinte |
| шпáцыр séta | шчыт rajzs |
| шпíён kém | шýба ablaküveg |
| шпítáль kórház | шýбеніца akasztófa |
| шрот sörét | шынéль köpeny |
| штыль szélcsend | шýнка sonka |
| штаны tsz nadrág | шыньён konty (vendéghajból) |
| што mi, mit | шýр szélesség |
| штогóд évente | шýракавáты kicsit széles |

шыrapалысты széles levelű
шырока szélesen
шырокі széles
шыць varni
шышка toboz
шэлест susogás
шэрвóкі szürkeszemű

шэраг sor
шэрань zúzmara
шэры szürke
шэрый serif
шэсць hat
шэсцьдзесят hatvan
шэсцьсот hatszáz

Э

эйфарыя eupória
экалагичны ökológiai
экалóгія ökológia
эканоміка gazdaság,
közgazdaságtan
экзамен vizsga
экзаменатар vizsgáztató
экзотыка egzotika
экскурсія kirándulás, látogatás

эксперимéнт kísérlet
электрастáнцыя villanytelep
электрón elektron
эпоха korszak
этажéрка polcos állvány
этнічны etnikai
этymalóгія etimológia
эх eh

Ю

юбілéй évforduló
ювелíр ékszerész
юнák ifjú
юнáцкі ifjúkori

юнáчы ifjúkori
юны fiatal, ifjú
юшкa halászlé

Я

я én
яблык alma
яблыня almafa
яблычны alma-
ява valóság
явар jávorfá, juhar
ягада bogyó
ягадны bogyó-, bogyótermő
ягњй bárány
ягó h övé
ягóны h övé
яé n övé

яéшня rántotta
язмін jácint
язык nyelv (testrész)
яйка tojás
як hogyan, ahogyan; як бы nehogyan;
як magá ahogy csak lehet; як ни
дзіўна bármilyen különös/furcsa;
як тады́ казáli ahogy akkor
nevezték
які milyen
які-нéбудзь valamilyen
якраЗ éppen, pontosan

я́лавічына marhahús
ялóвы fenyő-
йма gödör, verem
янá n ō
янó s ō
янýí ök
яр vízmosás, horhos

я́слі 1. jászol 2. bölcsöde
я́сна világosan
я́сны világos
яфрéйтап Őrvezető
ячмéнь ágra
ячéя sejt
яшчé még